

Ба 3980

# ЯНКА КУПАЛА

ЗБОР  
ТВОРАЎ

III

БЕЛАРУСКАВ ДЗЯРЖАУЧАВ  
ВЫДАВЕЦТВА  
МЕНСК-1927

式

上





Ба 3980

К

ЯНКА КУПАЛА

# ЗБОР ТВОРАЎ

ТОМ ТРЭЦІ

РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО  
ТУТЭЙШЫЯ—ПАЎЛІНКА  
ПРЫМАКІ



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
МЕНСК—1927

108201

Бібліятка  
БССР  
г. Мінск  
1953 г.

Бібліятка  
БССР  
г. Мінск

БДВ № 105.

Галоўлітбел № 18195.

1-ая дзярж. друкарня. Заказ № 129. У ліку 3.000.

25. 04. 2009

# РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО

ДРАМА Ў 5-ДІ АКТАХ

## А С О Б Ы:

ЛЯВОН ЗЯБЛІК, пажылы гаспадар, кульгавы, гадоў пад 50.

МАРЫЛЯ, яго жонка, нараклівая, замучаная жыцьцём, худая кабеціна, гадоў 48.

СЫМОН 24 гадоў.

ЗОСЬКА 18 гадоў.

ДАНІЛКА 14 гадоў.

АЛЕНКА 8 гадоў.

ЮРКА 7 гадоў.

СТАРАЦ, гадоў пад 70.

ПАНІЧ, гадоў 23.

НЕЗНАЁМЫ, гадоў 35.

Двое дворных людзей.

Рэч дзеяцца ў 1905 г. Першы акт у хаце Зяблікаў, а рэшта чатыры—на руіне тэй-же самай хаты.

## АКТ ПЕРШЫ

Час каля Купальля. Паўдня. Хата Зябліка.

МАРЫЛЯ—хворая: то сядзіць, то ляжыць на ложку. ДАНІЛКА на зямлі скрыпку майструе. СТАРАЦ сівы, як голуб, абчэплены торбамі і з кіем у руках, сядзіць на лаве.

## ЗЬЯВА I

МАРЫЛЯ—ДАНІЛКА—СТАРАЦ

СТАРАЦ

Так, так, пані гаспадыня! Заўсёды бяду вядзе, але ніколі ня трэба здавацца. Ліха перамелецца, і ўсё добра будзе. Калісі і мяне ціскalі няшчасьці з усіх бакоў, а цяпер... Э! Што казаць?—Жыву сабе і гора ніякага ня знаю. Торбачкі за плечы, кій сукаваты ў рукі і хаджу сабе, як ні ў чым нябывала, па дарожках-пуцявінках. Так, так, пані гаспадыня!

МАРЫЛЯ  
(гаворыць з трудом)

Гэта-ж толькі падумаць, дзедка. Мала ўсялякага безгaloўя, а тут на табе, яшчэ гэта хвароба. Лета не за гарою, скора касьба пачнецца, жніво, работы гібелі, а ты ляжы тут прыкаванай да ложка, як пакутніца якая. Ляпей хай-бы ўжо съмертачка прышла на маю галаву няшчасную, дык хаця-б хаты не завальвала. Ня так я вясну спатыкала і праводзіла, як мне сёлета прышлося, ох, ня так, як і сам знаеш! (Кашляе). А гэты суд у майго з дваром... То-ж не давядзі ты божанька. Гаспадарку ўсю змарнавалі, да няма нічога дайшлі, і сягоньня ўжо ня ведаеш чалавек, дзе заўтра сонейка прыдзецца сустрэнуць. Ох, божа ты наш справядлівы, за якія грахі цяжкія караеш ты нашу сямейку! Ах, як-жа цяжанька! Падай мне вады, Данілка. (ДАНІЛКА падае).

### ДАНІЛКА

Праўду мамка кажа. Страшэнна нягодна жыць на съвеце. Вось хоць-бы і мне такая бяда зрабілася: скрыпку старую, што была ў мяне раней, татка са злосыці паламаў, а цяпер і рабі што хочаш. Пакуль-жа я новую такую змайструю... Ну, але затое калі і зраблю, дык вот-жа зайграю—цэлы съвет дэзву дасца!

### СТАРАЦ

А дзе-ж гаспадар ваш, пані гаспадыня?

### ДАНІЛКА

Тата пайшоў у двор прасіцца, каб яшчэ трохі пачакалі і не выкідалі нас адгэтуль.

### МАРЫЛЯ

Так, так. Сягоныя зышоў час наш выехаць, а мой нічога яшчэ сабе не прыстараўся.

### СТАРАЦ

Дрэнна, вельмі дрэнна, калі так выходзіць. Свайго ня меўши,—трэба легчы спаць ня еўши.

### ДАНІЛКА

Вось табе дык добра, дзедка: з аднай хаты выкінуць, дык у другую пойдзеш.

### МАРЫЛЯ

Усё-ж да апошняга часу думалі, што за намі зямлю прызнаюць, тым часам наадварот выйшла.

### СТАРАЦ

Так, так, пані гаспадыня. Чалавек страляе, а чорт кулю носіць.

### МАРЫЛЯ

Мой-жа чалавек—каб вы, дзедка, бачылі: за апошні час як набраў сабе нечага ў галаву, дык праста з розуму зыходзіць. Учарнеў, асунуўся, азыс, толькі таўпехаецца з кута ў кут, як сам ня свой. Баюся, дзедка, вельмі баюся, каб з ім, барані божа, чаго благога ня сталася.

## ЗЬЯВА II ТЫЯ-ЖІ СЫМОН

СЫМОН

(уходзіць з тапаром і кладзе яго за лаву)

Ці тата яшчэ не вярнуўся?

МАРЫЛЯ і ДАНІЛКА

Не, нямашака яшчэ.

СЫМОН

А дзедка ўсё госьціць у нас!

СТАРАЦ

Але, сынку мой. Э мамкай тваёй загаварыліся аб спра-  
вах вашых хатніх. Як уважаю, то ня лёганькі будзеце мець  
сёлетні гадок.

СЫМОН

Э! Нічога, дзядочак. Пакуль будзе хоць якая малая маг-  
чымасціць, то не дадзімся жыўцом ваўку ў зубы. Паглядэш!

СТАРАЦ

Съмела, сынку мой, варожыш. Можа і не дасіся ваўку ў  
зубы, але жыцьцё бярэ ў свае лапы, ох, як бярэ! Не такія  
ящчэ дужыя і съмелыя здаюцца на яго ласку і няласку. Так,  
так, сынку мой! Адвага наша—адно, а жыцьцё—другое, і най-  
больш верх бярэ гэта апошняе.

СЫМОН

А мы з татам не папусьцімся, дык што-ж з намі гэта  
жыцьцё зробіць?

СТАРАЦ

Тата ўжо нядуж твой.

СЫМОН

Ну, то ў мяне сілы хопіць—за яго, за сябе, за ўсіх нас.

СТАРАЦ

Дай божа, дай божа, каб табе гэтай сілачкі ставала да  
канца жыцьця. Бяда толькі, што сіла людзкая не заўсёды на  
дабро ідзе,

### СЫМОН

Я і ня думаю з сваёй сілай у цемнякі щі разбойнікі пайсьці.

### СТАРАЦ

Не кажу табе гэтага, сынку мой, але маладасьць сваё права мае. Я сам быў маладым!

### МАРЫЛЯ

Нічога яму, дзедка, не ўгаворыш. Не такой падатлівай натуры ён у мяне ўдаўся. Хоць галавой наложыць, а свайго мусіць дапяць.

### ДАНІЛКА

Сымонка, ты па мне пайшоў: і я хоць галавой наляжу, а скрыпачку такі зраблю сабе новую!

### СЫМОН

Які я ўжо ўдаўся, такі і буду, а свайго ў крыўду не пашучу, хоць-бы там съвет да гары нагамі перакуліўся. Бяда—часу няма болей гаварыць аб гэтым. Пайду, можа тату сустрэну. Карціць мяне даведацца, што там яму ў дварэ сказаі.

## ЗЬЯВА III

МАРЫЛЯ—ДАНІЛКА—СТАРАЦ

### СТАРАЦ

Ох, маці, маці! Высака твой сынок падымацца хоча, але каб нізка часам не зваліўся.

### МАРЫЛЯ

Цяжанька мне з ім якую радачку даць. Змалку дзён такі: як толькі нарадзіўся, дык і то сябе паказаў—грудзей ня прыняў, так, без малака, качаўся. Я тады ў двор за мамку засталася.

### СТАРАЦ

Гартаўнейшы і вышаў ён затое. А ў дварэ, кажуць, перамены цяпер вялікія пайшли.

### МАРЫЛЯ

Але, дзедка,—перамены. Як вярнуўся малады паніч не дзе з далёкага краю, з навук, дык усё пайшло ўверх дном—

усіх чыншавікоў сталі чысьціць. Не чакае, пакуль суды па-  
кончашца, а наперад за ўсіх заставы кладзе і высяляе; з намі  
таксама вышла.

### СТАРАЦ

Ведаю, ведаю, пані гаспадыня! Старыя парадкі раскі-  
даюць па съвеце, а новых, лепшых, нешта ня відаць і ня відаць...

### ДАНІЛКА

Як уважаю, то мусіць толькі я адзін новым парадкам на  
сваёй новай скрыпцы зайграю.

## ЗЬЯВА IV

### ТЫЯЖІ ЗОСЬКА

ЗОСЬКА

(уходзіць з кветкамі ў руках)

Аа! Дзядочак к нам на госьці прыплёўся.

### СТАРАЦ

Так, так, мая дачушка! Прыйдёўся божым словам вас па-  
хваліць; зараз далей паплятуся з тым самым.

ЗОСЬКА

(падсядаючы к старцу)

Добра, што я дзедку тут застала,—маю просьбу да цябе.

### СТАРАЦ

Слухаю, мая дачушка, слухаю. Хэ-хэ-хэ! Думаў, што я  
толькі ўсё мушу прасіць, ажно, як бачу, то і ў мяне прасіць—  
нечага хочуць. Хэ-хэ-хэ! Яшчэ распанею з гэткага гонару.

ЗОСЬКА

Дзедка заўсёды жартуе з мяне, а я толькі буду прасіць—  
таго, чаго ўсе людай цябе вечна просіць.

### ДАНІЛКА

Ну, значыць прапала дзедава панства!

ЗОСЬКА

На, вось табе, дзедачка, кветак трошкі, а ты памаліся...  
здаровейка...

СТАРАЦ

За чыё, мая дачушка: за татава, матчына, а можа?..

ЗОСЬКА

(нахіляючыся да старца, каб маці і Данілка ня чулі)

Памаліся, дзедка, за здароўе нашага паніча.

СТАРАЦ

Добра, дзетачка! Я за ўсіх малюся, за каго толькі просяць—і за жывых і за нябожчыкаў. Толькі вось, што я з твімі гэтымі кветкамі рабіць буду?

ЗОСЬКА

Як будзеш, дзедка, у цэркаўцы, дык на аброзок іх павесь.

ДАНІЛКА

Або к сваёй торбачцы прышпілі, каб харашэй выглядала.

СТАРАЦ

Праўда, сынку мой. Як прыгажэй будзе выглядаць, то можа і кідаць болей будуць.

ЗОСЬКА

Абы толькі не каменем, дзедка.

СТАРАЦ

Хэ-хэ-хэ. Усяк бывае, дзеткі мае, усяк! Хто хлебам, хто каменем, а кожны нечым ды кіне. (Эбіраецца выходзіць).

МАРЫЛЯ

Ужо, дзедка, выходзіць ад нас?

СТАРАЦ

Ужо, пані гаспадыня, ужо! Не сядзіцца мне доўга на адным месцы. І так па капельцы ўсюды гора назьбіраеш чалавечага, ажно несьці цяжанька, а што-ж бы было, каб даўжэй заседжваўся ў ваднэй хаце? Хэ-хэ-хэ! Шчасльіва аставацца! Слава хрысту!

УСЕ

Слава! Слава! І на векі вякоў.

## ЗЬЯВА V

МАРЫЛЯ—ЗОСЬКА—ДАНІЛКА

ЗОСЬКА

(садзячыся каля маткі на ложку)

Мамачка, бачыце, якія прыгожанькія кветачкі?

МАРЫЛЯ

Бачу, бачу, хоць як праз сетку: туман нейкі ў вачох стаіць. Але дзе ты гэта лётаеш? Упыну на цябе нямашака ніякага.

ЗОСЬКА

Не сядзіцца мне, мамачка, у хаце: тут неяк так душна, дык я ўзяла і пабегла на сенажаць. Там хадзіла сабе каля рэчкі і кветачкі для цябе вось гэтыя рвала; ты-ж іх калісь, як здарова была, так любіла!.. Ах, мамачка, як цяпер хораща на сенажаці! Травіца зеляннецца, кветачкі цвітуць, ой, як прыгожа цвітуць! А вольхі над рэчкай так лісточкамі шалясьцяць, так шапацяць, як быццам штосьці дужа цікавае хочуць табе расказаць! Мамка, мамка! Ты, здаецца, заснула? Ці чуеш, што я табе кажу?

МАРЫЛЯ

Чую, міленькая, чую, хоць у вушох шуміць, як у млыне якім.

ЗОСЬКА

Сонейка яснае съвеціць і грэе, ах, як сонейка грэе і съвеціць! А птушачкі пяюць аж заліваюцца! Так цёпла, так прыгожа на съвеце! Мамка, а як табе?

МАРЫЛЯ

Мне, дзеткі, халодна і жудка.

ЗОСЬКА

Не гаварэце так, мамка, а то і мне робіцца халодна і жудка ад тваіх слоў... Ага! Нарвала, значыцца, я табе кветачак, падышла к рэчцы, нагнулася і гляджуся ў вадзіцу, як у люстэрку, якраз я другая там адсъвечаюся. Заглядзелася гэтак, аж нехта хапель мяне ў пояс! Я ў крык, вырывацца, гляджу,—аж гэта паніч з двара. І так стаў абымаць мяне і цала-

ваць! Я стузянулася раз, другі і вирвалася. Але які ён прыгожанькі, каб мамка бачыла!

### МАРЫЛЯ

Ведама, паніч! (У бок). Сваймі грудзьмі, што і яе, выкарміла, а ён... (да ЗОСЬКІ). Не зайдайся вельмі з ім, дачушка.

### ЗОСЬКА

Я-ж нічога, мамачка. (Пауза). Ах, каб ведала, мамка, які я сон сягоньня съніла?! Хочаш, дык я раскажу.

### ДАНІЛКА

Раскажы, Зоська, раскажы! Бо і я-ж люблю вельмі сны съніць. Толькі пачакай—я малых паклічу, хай і яны паслушаюць. (Выходаць і цераз хвіліну варочаеща з АЛЕНКАЙ і ЮРКАЙ).

## ЗЬЯВА VI

### ТЫЯ-Ж І АЛЕНКА З ЮРКАМ

#### ДАНІЛКА

(да Аленкі і Юркі)

Ну, садзецеся, малыя! Толькі ціха будзьце! Зоська сон будзе расказваць. (АЛЕНКА і ЮРКА садзяцца на зямлі каля матчынага ложка). Ну, пачынай, Зоська! Мы гатовы!

### ЗОСЬКА

Здаецца, прышоў да нас у хату нехта такі нязвычайны—на галаве месяц, у руцэ сонца тримае: прышоў ён і кажа: „Годзе вам тут сядзець, годзе гібець, хадзеце за мной!“ Мы спачатку, здаецца, перапужаліся, а пасьля нічога. Ён так добра на нас паглядзеў, аж быццам у вачох яго сълёзы зас্বяціліся. Сабраліся мы ўсе—ты, тата, я, Сымон, Данілка і малыя ды пайшлі гэтак за ім, кінуўшы і хату і гаспадарку ўсю сваю. Як толькі мы вышлі—ён і кажа: „што-б там перад вамі ці за вамі ні рабілася—не аглядайцесь назад, а йдзеце за мной усё наперад, усё наперад!“ Ішлі мы гэтак ішлі, ажно бачым—нейкае кругом нас страшэннае балота: гадзіны, вужакі, съліўні так і капашаць, як у гаршку які...

#### ДАНІЛКА

Ай-я-я! Вужакі і съліўні?!

### ЗОСЬКА

Але нас крануць баяцца: ён усё іх сонцам адстрашвае,—толькі сыкаюць і выкручваюцца. Мінулі мы гэта балота вужачае, ідзём,—ажно ўвайшлі мы ў цёмны-цямнюсенькі, дзікі лес. Вечер у галінах трашчыць і сьвішча, зывяр'ё ўсялякае вые, зубамі ляскоча, на нас кідаецца...

### ДАНІЛКА

Божухна! Зывяр'ё ўсялякае! Вось жудасьць! Я, мусіць памёр-бы там са страху.

### ЗОСЬКА

Але крануць ня съмеюць—ён і іх, як вужак, усё сонцам адганяе. Перайшлі мы гэты зывярыны лес, ідзём—ажно усходзім на вялікае-вялікае поле пяшчанае—віхор толькі арэ ды барануе, ды толькі дзе-ні-дзе на полі гэтым тырчаць пасохшыя вольхі, вербы, асіны. Па гэтым дзярэйі—з аднаго на другое—пералятаюць птушкі нейкія чорныя, такія страшныя,—жудасна і сказацы! Да нас падлятаюць, распускаюць кіпцюры, разъязляюць глюгі,—здаецца, разъдзерці і глынуць нас хочуць.

### ДАНІЛКА

Ах, як страшна! Балазе, што хоць мяне ня глынулі.

### ЗОСЬКА

Але нічога: яго—нашага павадыра—і сонца баяцца. Мінулі гэта поле птушынае, ідзём. Нарэшце затрымаліся ў tym месцы, дзе вясёлка спускалася. Тут ён ізноў так кажа:—“Ідзенце за мной съследам па гэтай шматкалёрнай дарожцы!” Мы ўзьдзівіліся, але што ты зробіш?—пайшлі. І падымаемся што раз выжэй, выжэй, мінулі хмары, воблакі, аж да самых зорак забраліся, а там, па млечнай пущіне, з зоркі на зорку пераскакваючы, цягнемся далей; а зоркі хоць съвецяцца, але не пякуцца: як па кветачках гэтых ступаем па іх...

### ДАНІЛКА

А ў ногі не калоліся гэнныя зоркі?

### ЗОСЬКА

І прышлі мы ў нейкую харошую краіну, якой я ў жыцьці ня бачыла, ня чула і ня съніла. Зіхацістия кветкі скрозь рас-

сыпаны, як тыя зоркі, што мы ішлі па іх: сады нейкія нянаскія так цвітуць, так цвітуць, куды прыгажэй, як наше вішні ды яблыні! На гэтых садох калышуцца птушкі райскія—пер'е іх, як брылянтамі ўсъпана і дыямантамі; а пяюць яны—мільён салавейкаў нашых так не патрапіць. У садох па далінках рэчкі бягуць, а вадзіца так пераліваецца, як-бы сонца ў тых шкелках, што мы бачылі пры ліхтарох у цэркаўцы!.. Ідзём гэтым садам-раем, ды ідзём, ажно калі паглядзім!.. Стайдзь палац віданы, слыхам ня слыханы; увесь зіхаціць, як-бы з самага сонца быў зроблены: съцены залатыя—залатыя, а страха бліскучымі маланкамі пакрыта. Увайшлі мы ў гэны палаца, азіраемся навокал, і што-ж?—На самым пачэсным месцы сядзіць съвяты спас, а каля яго матка боская, съвяты Юр'я, Міколка і Ільля!

ДАНІЛКА

Нават Ільля і Мікола! Вось дык дзіва!

ЗОСЬКА

І шмат, шмат, усялякіх съвятых меншых і большых! Падышлі мы к спасу, а ён, добранькі, і кажа:—„Годзе вам на зямлі пакутаваць, прышла ўжо пара са мной вам разам панаваць! Съвяты Пётра,—тут паказваў ён на гэнага, што нас вёў,—будзе над вамі апеку мець на векі вечныя”... (Пауза).

ДАНІЛКА

Ну, а далей што было?

ЗОСЬКА

Нічога! Тут я прабудзілася.

ДАНІЛКА

Шкода, што мы там не асталіся. Там-бы можа і скрыпку памаглі скарэй зрабіць.

ЗОСЬКА

Мамка, ці ты ўсё чула? Ну, як патвойму: добры сон, ці не?

МАРЫЛЯ

Чаму ня чула. Добры сон, вельмі добры сон! Бог яшчэ на нас, як відаць, не забыўся, а я думала...

ЗОСЬКА

Вось і тата ідзе!

(Уходзіць ЛЯВОН і садзіцца за столом. АЛЕНКА і ЮРКА выходзяць).

ЗЬЯВА VII

МАРЫЛЯ—ЗОСЬКА—ДАНІЛКА—ЛЯВОН

ЛЯВОН

Ну, што? Як маци?

ЗОСЬКА

Нічога! Мамка сягоныня як-бы весялей трохі.

МАРЫЛЯ

(закашляўшыся)

Абач, і ты ўжо прышоў! Што-ж там чуў?

ЛЯВОН

Што чуў, што чуў? Старую песнью: не адпускаецца.  
Сягоныня высяляць будуць: ужо хурманкі ў іх наладжаны.

МАРЫЛЯ

Такі сягоныня! А я і з ложка не магу зысьці. Як-жа гэта  
будзе?

ЛЯВОН

(з горыччу)

Нічога! Вынесуць, як княгіню якую. Не бядуй па гэтym.

ЗОСЬКА

А як-жа будзе з пасевамі? Няўжо нам і пажаць не-  
дадуць?

ДАНІЛКА

Вось дурная! Як жаць ня будзеш, дык менш работы будзе,  
а то ўжо і так па самыя вушки мне гэта гаспадарка дадзела:  
цягам рабі ды рабі!

МАРЫЛЯ

Куды-ж мы дзенемся?

ЛЯВОН

Нікуды! У чыстае поле!..

МАРЫЛЯ

Можа да каго з суседзяў можна было-б перабраца да часу. Не прасіўся?

ЛЯВОН

Прасіўся і маліўся. У вадных няма месца, другія баяцца: „адвячаць“ яшчэ, кажуць, будзем; з судом і законам ня жарты.

ЗОСЬКА

Дык як будзе, татка?

ЛЯВОН

Так будзе, як будзе! Ты, Сымон і Данілка служыць пойдзеце, а я з маткай вашай і з меншымі жабраваць пайду. Вось што будзе!

ДАНІЛКА

І я пайду жабраваць. Не хачу служыць.

ЗОСЬКА

(глуха)

Служыць пойдзем!..

МАРЫЛЯ

У жабраніну ісьці!.. Божа, божа!

ЛЯВОН

(як-бы сам да сябе)

Служыць і жабраваць! Ха-ха-ха! Зяблікі служыць і жабраваць! Бацькі і дзяды жылі на гэтым куску зямелькі. Вечна думалі жыць. Чынш плацілі, талаку рабілі ў двор, як паншчыну якую; пасеку карчавалі, будаваліся... вечна думалі жыць, а цяпер! Цяпер сын і ўнукі служыць і жабраваць... гаспадарскія сын і ўнукі. Ха-ха-ха!

(Ідзе к парогу, п'е воду і зноў садзіцца).

МАРЫЛЯ

Я казала, што нічога ня выйдзе. Ці з багатым беднаму судзіцца? Пакуль з багатага пух, то з беднага дух. Цэлья вёскі такіх, як мы, з хат у поле вывозілі ад пасеваў ад усяго добра.

ЛЯВОН

А чаму стараверы выйграблі, хоць пазней за бацькавага дзеда ў Баркох пасяліліся? Чаму?

МАРЫЛЯ

Ео, відаць, для іх права другое.

ЛЯВОН

Ня ўсё роўна людзей?

МАРЫЛЯ

(кашляючы)

Усё роўна, ды, мусіць, ня ўсё роўна. Але каб ня слухаў гэтага свайго адвоката Клепатоўскага, то калі-б і выгналі, дык хоць гаспадарка засталася-б, а так...

ЛЯВОН

А так прапала, ня вернеш! Нашто дарма сабе і другім сэрца ад'ядцаў.

МАРЫЛЯ

Жартачкі! Пяць гадоў судзіліся. Апошнюю карову і коніка сёлета прадаў. Апошнюю кароўку!

ЗОСЬКА


І маю цялушачку, што мамка аддала мне гадаваць сабе на пасаг каліс...

ЛЯВОН

Што ўспамінаць, чаго ня вернеш! Кожын па часе мае розум. Я толькі хацеў праўды шукаць. Ха-ха-ха! Эдурэй і праўды шукаў! (Водзячы вачыма па хаце пасъля некаторае паузы, панура, тужліва). Дзедава хата састарэлася, як і ён, нябожчык, трэў было новую ставіць... З бацькамі цягні бярвеньне... падараўся стары, памёр... тады сам адзін мусіў кончыць... Цяжка было аднаму, але неяк даў рады, толькі нагу прыпсаваў, і хадзіць няма як роўна. (Глянуўшы ў акно). З дзедам садок садзілі... Знаўся нябожчык, як хадзіць калі дрэўцаў... сам умеў прышчапляць. Садок вырас. З бацькамі ужо кожнага спаса мелі што съвяньціць... З зямелькай зжыўся, як з роднай маткай... Кожны каменъчык на полі і кожны кусьцік на сенажаці змалку ўжо знаў, як сваіх пяць пальцаў на руцэ... На гэтых гонейках пасъціў скапіну... араў, сеяў, касіў. А тут!.. Суд—вон выгнаўць! Кінуць тую хату, скуль бацьку і матку на магілкі вывез, кінуць тое поле, дзе кожную скібіну потам крывавым



108201



скрапіў. Эх, эх! І я гэта маю дарма ўступіць, адрачыся? Чалавек з зямлёй зрастаетца, як гэта дрэва: съячы дрэўца—засохне, адбяры ў чалавека зямлю—згіне.

### ДАНІЛКА

Дык хай-бы татка купіў ад двара.

### ЛЯВОН

Купіў, купіў! А закон пазвале такім, як мы, купляць? А чынш плацячы, я ня выкупіў гэтую зямлю? Ды што ты знаеш...

МАРЫЛЯ  
(як-бы праз сон)

А цяпер—на бадзяньне, на вечныя мукі, зьдзекі, на бадзяньне вечнае!..

### ЗОСЬКА

Служыць ісьці ў чужую хату, да чужых людзей. У няволю ісьці!

ЛЯВОН  
(глуха)

Чым я вінен? чым я вінен? Што любіў гэтую зямлю, гэтую родную нашу!.. За тое вінен я? За тое любіў яе, каб яна мсьцілася нада мной, над намі і ў съвет гнала... Ха-ха-ха! Зямля гоніць тых ад сябе, што з веку ў век съвеньцяць яе сваёй крывей гарачай і потам салоным! І за што? за што? (Звесці галаву і няўзнак уцірае сълёзы).

ЗОСЬКА  
(падыхадаіць і гладаіць па галаве бацьку)

Не марыкуйце вельмі, татачка! Кіньце вельмі бядаваць! Ня згінем на съвеце... Што-ж рабіць? Неяк-жа ды будзем жыць. Не маркоццяся, татачка. Я сягоння сон добры съніла.

### ЗЬЯВА VIII

ТЫЯЖ і СЫМОН

СЫМОН  
(убягаючы)

Тата! Чаго сядзіш? Дворныя сохі гародніну і пшаніцу заворваюць!

ЛЯВОН

Няхай заворваюць! Іх зямля—іх правá.

МАРЫЛЯ  
(кашляючы)

Дайце мне вадзіцы! Душна мне! (ЗОСЬКА падае вады, пад-  
трымлівае матку—тая п'е).

СЫМОН

Калі іх зямля, то няхай зъядуць яе, але дабро наша—  
мы сеялі!

ЛЯВОН  
(наругаючыся)

Мы сеялі, а людзі жнуць, ну дык што-ж табе з гэтага  
прыбудзе што ці адбудзе? Га?

СЫМОН

Тата сваймі судамі гаспадарку ўсю прасудзіў, а цяпер  
апошніяе двару на зъдзек аддаў!

ЛЯВОН

Ня я аддаў, а зямля сама сябе аддала ім на зъдзек. Я, ты,  
пяты, дзесяты штосьці ёй не ўгадзіў, ну, дык і чураецца сваіх  
дзяцей.

СЫМОН

Але нашае працы яна ня чураецца. І мы затое павінны  
бараніць яе ўсёй сваёй сілай.

ЛЯВОН  
(насымешліва)

Ха-ха-ха! Будзе бараніць тэй сілай зямлю ад людзей,  
што тая-ж зямля і тыя людзі даўно гэту сілу забралі ад яго!  
Разумненькі—няма чаго сказаць!

СЫМОН

У таткі забралі, але ў мяне яшчэ не пасьпелі, і ў мяне  
хопіць моцы ў крыўду ня даша, я і ня дамся! (Хапае з-за лавы  
тапор і хоча бегчы, бацька адбірае).

ЛЯВОН

Ані мне важся чапаць іх! А не, то сваёй-же рукой заб'ю  
цябе гэтым тапаром!

СЫМОН

Я свайго толькі буду бараніць!

ЛЯВОН

Тапаром?

### СЫМОН

Хоць-бы і свай галавой! Хто-ж мне забароніць? (Тузацца).

### ЗОСЬКА

(разбараняючы і цалуючы рукі Сымона)

Кінь, Сымонка! Ня йдзі проці волі бацькі! Што ты там аздін зробіш? Мамку хворую толькі перапужалі.

### ДАНІЛКА

І мяне напалахалі. Пакіньце! Што вы малыя дзеци—гэтак тузацца?

### ЛЯВОН

(да Сымона)

Пушчай, разбойнік, тапор. (Вырывае).

### СЫМОН

Эх, тата, тата! А што нас чакае, як мы гэтак будзем папускацца?!

### ЛЯВОН

(апусьціўшыся на лаву. Панура).

Трэба праўды шукаць не тапаром, а разумам. Дзед твой ня меў разуму, я ня маю, але ты яго мей, каб з часам цябе і тваіх дзяцей не ганялі гэтак, як сягоння.

### ЗЬЯВА IX

#### ТЫЯ-Ж і АЛЕНКА З ЮРКАМ

##### АЛЕНКА і ЮРКА

(убягаючы у хату, уціраючы кулакамі сълёзы)

Тата, тата! Нейкія людзі страху з нашае хаты зьдзіраюць!

### ЛЯВОН

Няхай зьдзіраюць! Ня вashaе дзела!

### ЗОСЬКА

Я пайду, папрашу іх, можа...

### ЛЯВОН

(з сілай)

Ня трэба! Ня йдзі! Годзе ўжо бацька твой съпіны нағнуўся і парогаў наабіваў. Я сам вінеч і за ўсіх вас адвест па-

нясу перад людзьмі і перад богам. Трэ' было мне ў сваім часе выехаць з гэтае хаты і не чакаць, пакуль аж прыдуць выкідаць. А цяпер... сам сабе яму выкапаў сваймі рукамі! (Пасъля некаторае паузы). Так, так, сам сабе яму глыбокую выкапаў... Бяз часу прыходзіцца ў яе лезьці. Згіненьне якоесь прыступае і душыць мяне з усіх старон... У вачох цёмна робіцца... думкі туманяцца... Штосьці горла съціскае, дыхнуць не дае. Гара нейкая навалілася на плечы і цісьне мяне, як каменем усяго прыгнятае, а зьвяр'ё нейкае абсядае і на косьці мае трухлявыя ласіцца. (Як памешаны). Дзе я? Што я? Цёмна, страшна кругом!.. (Чуваць трэск над хатай, сыпецца пясок). Во, Во! З неба пясок сыпецца, а можа гэта зоркі нашы ваяцца, што павядуць нас па съвеце з кіем жабрачым? (Прыгледаючыся трывожна). Не! Не! гэта ня зоркі, а жывы пясок, што я на хату цягаў на сваіх плячох... О, мой пясочак, залаць пясочак! Я цябе цягаў на вышкі, угару, а ты мяне ўнізе на векі вечныя засыпеш. Сыпся! буйным градам сыпся!.. (Як-бы збудзіўшыся). Але што я гэта гавару? Што я маруджу? Трэба ісьці хутчэй, каб выгадней прыгатавацца ў вялікую вандроўку! (Трэск і відаць праз адчыненае вакно, як ваяцца салома і канцы паленіння з страхі. АЛЕНКА і ЮРКА туляцца з страху да ЗОСЬКІ). Вы тут пасядзецце, а я пайду і мігам прыладжу ўсё к дарозе. Трэба мякчэй намасціць для маці калёсы, бо яны-ж не дагадаюцца. На чужой павозцы ваша маці выедзе сягоньня, як пані з свае хаты! (Абмахнуўшы рукавом сълёзы; выходзячы). Ня выходзіце з хаты, пакуль я не вярнуся.

## З Ъ Я В А Х ТЫЯ-Ж БЕЗ ЛЯВОНА

ДАНІЛКА

Які гэты тата сягоньня нейкі як ня пры сваім розуме.

С Ы М О Н

Я думаю! Гэта-ж ня жартачкі!—ад усяго адпрэччылі, і рук няма за што зацяць. Кожны з розуму зойдзе.

МАРЫЛЯ  
(як-бы праз сон)

Вады мне дайце! (ЗОСЬКА падае. Пауза).

ЗОСЬКА

І што мы будзем рабіць?

СЫМОН

Зараз тата вернецца, дык нешта будзем рабіць. Добра, што хоць вы ў мяне тапор адабралі, а то забіў-бы каго, і ў вастрозе прышлося-б гніць.

ЗОСЬКА

Не рабі гэтага, братачка! Тата стары, мамка хворая, гэтыя—малыя яшчэ, дык што яны ўсе пачнуць без цябе і мяне? А так, пойдзем служыць, будзем як-колечы памагаць ім з апошняга.

СЫМОН

Але! Трэба памагаць. Трэба пачынаць новае жыцьцё. І я яго пачну. Яшчэ мы знайдзем зямлі ў сваёй старане і яшчэ мы хату адбудуем на сваім загоне! Я добра прыглядзеўся, як людзі жывуць, і добра надумаўся, як трэба жыць. Тата прауду сказаў, што трэба розумам ваяваць, а не тапаром. І я розумам буду ваяваць і другіх вучыць да гэтае вайны. Годзе крыўды, годзе няпраўды! (Вялікі трэск над хатай).

ЗОСЬКА  
(спужаная)

Ах! Каб хаця нас без пары хатка не пахавала?

СЫМОН

Ня бойся! Гэта толькі з крокваў закот зьдзіраюць. Пакуль нас адгэтуль ня выпрасяць—столі чапаць ня будуць. Ды тата-ж на дварэ: бачыць, што там робіцца...

ДАНІЛКА

А я ўсё такі пайду адгэтуль на кожны выпадак. Каб іх паляруш! Іскрыпку не даюць спакойна рабіць. Пойдзем, малыя. (Забірае АЛЕНКУ і ЮРКУ і выходзіць).

## З Ъ Я В А XI

МАРЫЛЯ—СЫМОН—ЗОСЬКА

МАРЫЛЯ

Памажэце мне з хаты выйсьці, а то страшна..

СЫМОН

Зараз, мамка, зараз!

ЗОСЬКА

І мне неяк жудка! Ды яшчэ гэты тата недзе задлякаўся!

СЫМОН

А на мяне, ведаеш, з кожнай мінутаю нейкая рызыка находзіць. Здаецца, нічога на съвеце цяпер не баюся. Хоць-бы зямля тут расступілася, дык ня спужаўся-б і ў вапраметную скочыў! Дый праўда. Падумай, сястрыца, чаго нам баяцца? Зямлю ад нас адабралі, хату нашую раскідаюць, астаёмся мы, як паслья пажару,—толькі ў вонратках. Дык што-ж мы такія значым на съвеце і што нас за жыцьцё чакае? Без зямлі, без свае хаты чалавек, што шалёны сабака—адна цана: ні яму прыстаньня, ні яму скарынкі хлеба, ні яму добра га слова!.. Будуць зьдзеквацца, ганяць, пакуль ня ўгоняць у якую процу, з якое і выхаду павек сабе ня знайдзе. А так—раз канец усяму! (Трэск). Што-ж? Вярніся, хатка. Хутчэй вярніся! Забівай усіх, на съмерць усіх забівай! Досьць бадзякаў і бяз нас на белым съвеце: галодных, падняволных па вёсках, а п'яніц і жулікаў па гарадох! Вярніся, хатка!.. Абымі нас сваймі дзераўлянымі рукамі, як абымае перад ястрабам сваіх дзетак крыламі галубка. Прытулі нас, хатка, і сагрэй! Бачыш, як цёмна і страшна! Ха-ха-ха! Хата ня валіцца. Дзерава больш жалее нас, як людзі жывыя, як з сэрцам і душою людзі!

ЗОСЬКА

(глядзіць на Сымона перапалоханымі вачымі)

Сымонка! Не гавары так, братка! Мне страшна робіцца ад твае гэткае гутаркі. А тут тата не варочаецца... Каб скарэй гэта ўсё скончылася. Неспакойна мне, каб хая з ім што кепскае не прылучылася?

## З Й А В А XII

ТЫЯ-Ж І ДВОЕ ДВОРНЫХ ЛЮДЗЕЙ

А Д З І Н з людзей

Чаго сядзіцё? Бацька павесіўся!

З О С Ъ К А

(кінуўшыся з хаты)

Ах, божа мой, божа! Такі даканалі старога!

М А Р Ы Л Я

(хоча зысьці з ложка і валіща на зямлю)

Сымонка, памажы мне! (СЫМОН сядзіць на адным месцы і зло-  
радасна пазірае. Людзі падходзяць браць ложак).

С Ы М О Н

(хапае тапор і падбягае к ложку, заціснуўшы зубы)

Толькі паважцеся што-колечы крануць з хаты!!!

З А С Л О Н А

## АКТ ДРУГІ

Сцэна прадстаўляе раскіданыя будынкі: тырчыць шульле, печ; валіеца бярвеньне, латы, салома, хатняя абстаноўка. У глыбіне сцэны—сад, бліжэй к рампе стаіць адно дзерава, непадалёк ад яго ў непарафаку: стол, лавы, табурэткі. Дзеци (АЛЕНКА і ЮРКА) як-бы перапужаныя, гульня ў іх ня клейца. Час—праз два тыдні пасля першага акту. Перад заходам сонца.

### ЗЬЯВА I

МАРЫЛЯ—ДАНІЛКА—ДЗЕЦІ

ДАНІЛКА

(прыбываючы абрэз да дзерава)

Ну ўжо, мамка, усё гатова! Давёў у парадак хату, як ляпей быць ня можа, нават божаньку павесіў, каб было перад кім маліцца. А цяпер мушу за сваю работу брацца. (Садзіцца воддалъ і майструе скрыпку).

МАРЫЛЬКА

(апускаецца на зямлю і прытульваецца к дрэўцу)

Эх, дажыліся, божухна, божухна! Ня вісіць твой абрэзок у хатачцы на пачэсным куточку, а тут—на гэтым дзераве, сярод гэтае руіны. Як сірата, вісіць твой абрэзок тутака. Дождж яго будзе мыць, сонейка паліць, вецер хістаць, як тэй бярозкай у полі хістаць. Патапталі, божухна, вяробу тваю сьвяянционую, пакрышылі тваю сьвечку грамнічную. А мы, служкі твае верныя, сядзім тут, як пагарэльцы на папялішчы, і сонейка твайго яснага за съязьмі ня бачым. Ох, ох! Людзі твайго сонейка ня бачаць, праўданькі твае ня бачаць, голасу твайго ня чуюць. Асьвяці ты, божа, душу маю грэшную, не пакінь майго ўдовінага сіроцтва,—пашлі мне сілачкі гэтых малых выхаваць! Укрый іх ад галоднае і халоднае съмерці і ад благіх людзей укрый іх, божа!

### ДАНІЛКА

Мамка, мамачка, не галасце гэтак, а то аж мне на сълёзы зьбіраецца, як пагляджу я на цябе!.. Шкода таты, ведама, што шкода, але што-ж ты зробіш? Дык не бядуйце, мамка! Я незадоўга ўжо йскрыпку сваю скончу і так тады зайграю, так зайграю, што ўжо нікому з нас так галасіць не захочацца! А цяпер ляпей будзем аб чым іншым гутарку вясьці. Мне як вельмі сумна зробіцца, што йскрыпка не ўдаецца, дык я тады сам з сабсю гутару і гутару... Ну, што-ж бы такое? Э! Трудна неяк і да розуму, прыйсьці. Ага! Вось скажэце мне, мамка, чаму гэта так доўга тату не хавалі? Усё ніяк дагэтуль не сабраўся папытанацца цябе аб гэтым.

### МАРЫЛЯ

Не хавалі, бо так трэба было,—съледзства рабілі. Закон, бачыш, такі ёсьць: як хто сам праз сябе памрэ, дык датуль няможна хаваць, пакуль ня дойдуць, як і праз што ён душой загавеў.

### ДАНІЛКА

Ага! Ведаю цяпер. Значыцца, як і я памру, дык ня будуць датуль хаваць, пакуль не даведаюцца ў мяне, нашто я памёр. А-а-а скажэце мне, мамка, нашто гэта людзі родзяцца, каб паслья ўміраць? Бо-ж, я думаю, невялікі цымус ляжаць засыпанаму зямлём.

### МАРЫЛЯ

Гэтак ужо богам устроена на съвеце. Нічога не парадзіш.

### ДАНІЛКА

Несамавітае, як так, гэтае ўстройства. А ці прауда, мамка, што ёсьць такая старонка, праз каторую плывуць крыніцы з жывой вадою? Кажуць, калі напіцца тae вадзіцы жыватворнае, дык чалавек ніколі ня ўмрэ.

### МАРЫЛЯ

Можа і ёсьць. Хто-ж яго ведае! Але яшчэ тae крыніцы ніхто ня бачыў і ня піў з яе, бо каб хто-небудзь піў, то ходзь адзін чалавек жыў-бы і жыў на съвеце больш, як усе людзі жывуць, а так німа: усе як ёсьць рана-позна ўміралі, уміраюць і ўміраць будуць. Такая ўжо воля боская.

## ДАНІЛКА

Але ўсё такі жывая вада ёсьць, як сабе, мамка, хочаш!  
Бо і нашто-ж бы ўсе так аб ёй гаварылі? Як я вырасту такі  
вялікі і дужы, як наш Сымонка, тады пайду з сваёй іскры-  
пачкай шукаць гэнае крыніцы, а як знайду—сам нап'юся і вас  
усіх пачастую, і будзем мы жыць і жыць, аж пакуль не  
ламром!

## МАРЫЛЯ

Ну, і дагаварыўся! (Пауза).

## ДАНІЛКА

Растлумачце мне, мамка, нашто людзі хаты будуюць,  
а пасъля іх самі-ж раскідаюць?

## МАРЫЛЯ

Будаваць то самі будуюць, а раскідаюць ня людзі, а іхняя  
нядоля горкая раскідае.

## ДАНІЛКА

Цікавасьць, што гэта такая за паня—горкая нядоля? Для  
же мушу пащукаць такое вады, ад каторае яна, як вып'е, дык  
адразу памрэ. Але, папраўдзе кажучы, калі так нядоля раскідае  
тое, што людзі будуюць, дык нашто-ж зусім будаваць? Гэта-ж,  
даліпаначкі, мне шмат лепей і выгадней вось цяперака на  
гэтым ламацьці бяз съцен і страхі, як было ў хаце! Калі  
сядзеў я ў хаце і майстраваў сваю іскрыпачку, то мне здава-  
лася, што я сяджу ў нейкай клетцы, адкуль і вырвацца трудна  
будзе ў съвет. А тут—аніводнае загарадкі! Ляші сабе, куды  
хочаш, як птушка, і ўсё такое. А гэтая вялікая страха,  
зълепленая з неба, куды прыгажэйшая, як была наша сала-  
мянная. (Пауза). Ну, вось адна дошчачка як-бы і гатова, цяпёр  
будзем рабіць другую. Што-ж гэта я хацеў яшчэ папытазца?  
Ага! Успомніў! Скажэце, мамка, ці далёка гэта канец съвету?  
Кажуць, міль сто пэўна будзе ад нас, калі ня болей?

## МАРЫЛЯ

Канец съвету там, дзе канец шчаслью людзкому.

## ДАНІЛКА

Э-э! Мамка так гаворыш, што і сам пікар не разъбярэ.

## З Ъ Я В А II

### ТЫЯЖ і СЫМОН

МАРЫЛЯ  
(да Сымона, глуха)

Ужо ты вярнуўся? Пахавалі? Можа на могі...

СЫМОН  
(садзячыся, панура)

А як-жа!.. Пахавалі, толькі не на могілках... не пазволілі!  
За магілкам плотам пахавалі. Тут, паміж жывымі, ня было  
яму месца—ня стала яму прыстанішча і паміж нябожчыкамі.  
Самагуб!.. А спытайцесь, хто яго давёў да гэтага самагубства?!

МАРЫЛЯ

Нічога, дзеткі, не парадзіш. Грэшнай съмерцию памёр—  
мусіць пакутаваць.

СЫМОН

Пакутаваць! пакутаваць! Гэта вечная пакута толькі чалавека на зывера перарабляе, дзічэць прыходзіцца, як цемняку якому. Што яна, гэта пакута, са мной зрабіла?! Я сам сябе не пазнаю. Калі кідаў сягоньня на бацькаў труп зямлю, то мне здавалася, што гэтым жвірам чырвоным засыпаю самога сябе, сваё шчасльце, свае леты маладыя; засыпаю бога, людзей, цэлы сьвет; здавалася, усё чиста хаваю на векі вечныя ў съюздэйнай магіле.

МАРЫЛЯ

Нічога, сынку! гэта пярайдзе, гэта толькі жаль вялікі праз цябе гаворыць. Ведай, што яшчэ ня ўсё і ня ўсіх ты пахаваў: засталіся ў цябе я, браткі і сястрычкі твае—імі і з імі ты мусіш жыць, і павінен жыць. Цяжанька цяпер табе,—ды і каму з нас сягоньня тут лёгашка,—але што чыніць? Памучымся які месяц-другі, прыдаўлены сваім сіроцтвам і адзіноцтвам; месяц-другі будзеш снаваць, як тапельнік між жывымі, не знаходзячы сабе прыстанішча, а там, за які гадок, як зацьвітуць на вясну першыя кветкі над бацькавай вечнай пасьцеляй,—зацьвітуць краскі і ў цябе на душы і на сэрцы, сьветлыя краскі ціхага спакою і журбы святой. Будзеш далей жыць і шукаць шчасльца на съвеце.

### С Ы М О Н

Кветкі! шчасьце! Паганяя ногі патопчуць кветкі на бацькавай магіле, як і яго самога ў зямлю затапталі; а шчасьце,—  
каб як глыбока захаваў у сабе,—то табе яго збэсьцяць, бяз  
нікае літасьці збэсьцяць! Нячыстымі рукамі будуць капацца  
ў душы, пакуль ня вырвуць з яе гэтага шчасьця і ня кінуць  
яго пад ногі і не раздушаць. (Пауза).

### М А Р Ы Л Я

Усё-ж такі, як-бы там сабе ні было, а нам трэба думаць,  
як далей жыць. Паняволі мусім сабе даваць якую раду. Гэтага,  
сыноў, мала, што ты загадаў перацягнуць сюды ламацьцё  
з поля. Грызыці яго ня будзем.

### С Ы М О Н

Што-ж, мамка ізноў да таго мяркуе, каб ішоў туды  
да іх ласкі прасіць?

### М А Р Ы Л Я

А хоць-бы і так, то што-ж там вельмі такое?

### С Ы М О Н

Я ўжо мамцы ад першага дня казаў і цяпер тое кажу:  
не пайду туды і вы ўсе ня пойдзеце. Аднаго кроку ў той бок  
ня дам, і адгэтуль не саступлю. Магіла татава стала веквечнай  
перагародкай паміж імі і намі, і ня зьністожыць яе сіле чалавечай! Гора таму, хто першы пераступіць гэты насып магільны  
над сваім родным, працягне рукі к ім і пойдзе з імі! Нядоўга  
будзе хадня побач з імі. Бо яны, калі сэрца ня вырвуць і душы  
ня збэсьцяць зусім, то хоць вочы асьлепляць і пусьцяць  
блуднымі съежкі на вечнае бадзяньне, на вечны зьдзек  
і паніжэнье. А свае на такога будуць тыкаць пальцамі  
і шаптаць асьцярожна: „адступнік, душапрадавец! Бацькаву  
магілу перажаргаў, каб у іх зладзейскія руکі лізаць!“

### М А Р Ы Л Я

Але ты бяз іх не абыйдзешся. Рана-позна мусім ісьці  
к ім... па работу, па хлеб...

### С Ы М О Н

Дык што-ж, калі я з мусу і пайду, як слуга іх, як ня-  
вольнік, але не па сваёй добрай волі—як іх падлыхнік і за-

вушнік? Праца мая, нявольніка, дол толькі ім глыбейшы выкапае, а хлеб, съпечаны нявольніка рукамі, ядам абернеца ў зубах іх. Але цяпер... цяпер ніяк к ім не пайду, хіба вяроўкамі пацягнуць, калі ёсьць на съвеце такія вяроўкі моцныя. Там, над бацькавай магілай, зарок сабе даў жывым ня зысьці з гэтага месца, з гэтага нашага разграбленага гнязда, дзе татавы ногі расу съцюдзённую тапталі, а вочы яго шукалі на небе зоркі свайго шчасця. І ня зыйду, і ня ўступлю, хай б'юць, рэжуць, катуюць!..

### ДАНІЛКА

Э! часам і без вяроўкі ў пятлю лезуць, як ліха прыпра.

### МАРЫЯ

Супакойся, Сымонка! Пакіньма цяпер аб гэтым гаварыць. Можа ёсьці хочаш? Ёсьць трохі печанай бульбы. (Дастае кійком з папялішча бульбу).

### СЫМОН

(ядучы)

Зъем, чаму ня зъем? Ад самага ранняня нічога ў губе ня меў. А работы шмат было: сам мусіў яму выкапаць—ніхто не хацеў памагчы, бо, кажуць, для вісельніка страшна дол капаць. Ну, няхай ім будзе страшна. Але я ведаю—ня страх тут быў прычынай, а тое, што мы ня маём чым заплаціць і чым пачаставаць, ня маём за што даць ім гарэлкі, накарміць салам... Не хацелі, і ня трэба! Бяз іх сядзем за жалобным столом. Ха ха-ха! Няма чаго сказаць—багаты стол: бульба і вада, вада і бульба!.. Памінкі па родным бацьку, па гаспадару з гаспадароў! Памінкі на раскіданай хаце, на здратаваных пасевах па сумленным жыхару, па шчырым сяўцу! Што-ж? да касьбы і жніва трэба ладзіцца, да вялікае касьбы і жніва! (Кідае бульбу са злосцю). Яда ў горла ня лезе—колам становіцца.

### ДАНІЛКА

А ты вазьмі ды вадой прагані, або дай, я табе ў плечы пастукаю. Мне як засядзе кусок у горле, дык мамка як стукне,—глядзіш, кусочек і паляцеў куды трэба.

### МАРЫЯ

(да Сымона)

Дзе Зося? Чаму яна з табой разам ня прышла?

### СЫМОН

Дзе Зося? дзе Зося? У яе пытайся, а не ў мяне, куды яна прападае? Пайшла з магілак раней за мяне, дык павінна была і раней прыйсьці.

### МАРЫЛЯ

Каб хатя не заблудзіла дзе? Чаму ты адну яе пусьціў?  
Далёка тут да няшчасьця.

### СЫМОН

Да няшчасьця мо' і недалёка: заблудзіць—не заблудзіць,  
каі сама гэтага не зажадае. Але яна ўжо запраўды блудзіць ад  
першага дня бацькавае съмерці. Мамка хвора і даверчыва, дык  
ня бачыш нічога і ня чуеш, а я ўсё бачу і чую. Паляцела  
перш ад мяне з магілак, каб у двор заляцецца—на панічовы  
гібкі стан падзвінца і, як сучка, каля ног яго паласіцца.

### МАРЫЛЯ

Скуль ты гэта ўзяў, каб Зося... Зоська... мая дачушка?..

### СЫМОН

Так, так, Зоська, твая дачушка, а мая сястрычка родная  
ў двор да паніча бегае, уся аколіца аб гэтым як у бубен б'е.  
Я ўсё ня верыў, пакуль сам не пераканаўся: заўчора ўсю ноч  
там прападала. Я відаеў, але маўчаў, бо яшчэ тата быў не  
лахаваны, не хацеў пры нябожчыку аб гэтым новым нашым  
няшчасьці казаць і калатню падымаць.

### МАРЫЛЯ (жаласьліва)

Зоська... мая Зосечка... Вушам ня верыцца. Прывамінаю:  
у той дзень, як выкідалі, яна прыбегла і казала, што там, ля  
рэчкі... Ці-ж быць можа?.. Зоська... Зоська...

### СЫМОН

Хэ-хэ-хэ! Крамная скура, размасленая вочы, лісьлівае  
сълінявае зюзюканыне, бяссорамныя ў кутку пацалункі—вось  
вам і палонка, у каторую простая дзяўчына валіцца, зренкі за-  
плюшчыўши. Без вялікіх коштаў і торгу мае сабе бясчэльны  
самалюбнік удаволь съвежага і здаровага тавару ў нашай цём-  
най прастоце. А плаціць за гэты тавар разьбітym шчасьцем,

апаганенай славай і паскудныі хваробамі... Зоська... Зоська...  
Ці-ж яна ў іх першая або апошняя?..

### ДАНІЛКА

Ты, мусіць, ящэ не адпусьціўся на іх за тое, што яны  
адблі ў цябе тваю Кастусю Дударышку, якую, паслья таго,  
як бусел прынёс ёй малое, дык і яны прагналі, і ты прагнаў.

### ЗЬЯВА III

#### ТЫЯЖ І ЗОСЬКА

##### ЗОСЬКА

(босая, але старанна прычасаўшыся і адзеўшыся. Увайшоўши, нейкі час стаіць  
у няпэўнасці, тримаючи штось пад хвартухом. Гаворыць ні-то баязліва,  
ні-то вінавата; часам сълёзы дрыжаць у яе голасе).

##### СЫМОН

Прышла такі нанач! Што-ж гэта табе зрабілася?

##### ЗОСЬКА

Чаму ты так гаворыш, братка? Ці-ж я калі-небудзь начавала дзе іначай, апрача свае хаткі, або цяпер не начую кожную ноч на гэтым ламацьці?

##### СЫМОН

А заўчора, дзе ўсю ноч прападала? Думаеш ня ведаю!

##### ЗОСЬКА

Нічога ты, браток, ня ведаеш, ох, як нічога! Мне так сумна і страшна зрабілася, што тата ляжаў тут непадалёк не пахаваны і такі жудасны з гэтай вяроўкай на шыі, што я ня выцерпела і, як учадзеўши, у поле пабегла. І нідзе не начавала, нідзе, усю ночку на полі блудзіла. Нічога благога не рабіла, каб я так шчасьцейка свайго не аглядала!

##### МАРЫЯ

Не кляніся, дачушка! Нашто?.. Ня трэба!

##### СЫМОН

А чаму сягоныя ў пару ня прышла з магілак? Чаму?

##### ЗОСЬКА

Сягоныя?.. з магілак?.. Так сабе!.. Зайшлася на мінутку да цёткі, што служыць з дзядзькам у дварэ... Такая нейкая

нуда ў дарозе агарнула, што не магла стрымацца і зайшлася... Ды вось нам яна—цётка—пазычыла трохі сала і хлеба. Кажа: „У вас сягоныня памінкі па тату, дык хоць павячэрайдзе на здаровейка“. (Дастае прынесенае і аддае матцы). У цёткі пазычыла... Не хацелася мне спачатку браць, але пасъля так шкода вас усіх тут зрабілася, што ўзяла і пазычыла...

### СЫМОН

Ведаю, у якой цёткі была ты з пазыкай, ведаю! Але чым ты аддаваць будзеш гэта пазычанае? Трэба-ж—яшчэ выдумала цётку нейкую? Сказала-б ужо проста, што была ў дзядзькі, у маладзенъкага ды прыгожанъкага, папраўдзе ласага да ўсялякіх пазык. Як табе ня грэх і ня стыдна? Яшчэ над бацькавай дамавінай пясок не завяў, а дачка пабягушкамі займаецца. Забылася, што ён, нябожчык, казаў табе перад апошнімі сваёй мінутай. Я прыпомню, калі маеш такую кароткую памяць. Бацька казаў: „не паніжайся перад дужым дачасынікам, бо ён табе за тваё паніжэнье перад ім вочы заплюе паскуднай сълінай, а душу і сэрца тваё зъмяшае з балотам атопкаў сваіх!“ Забылася гэтых слоў, не дачакаўшыся першага маладзіка, пасъля сканання таго, хто іх табе сказаў. Эх, Зоська! Зоська! (Шыбка выходзіць. ЗОСЬКА садзіцца, закрыўши вочы рукамі).

### ЗЬЯВА IV

МАРЫЛЯ—ЗОСЬКА—ДАНІЛКА—ДЗЕЦІ

#### ДАНІЛКА

І што гэты Сымон думае з сваёй рызыкай? Ужо аж мяне пачынае злосцю на яго разьбіраць. Нацяпаў-нацяпаў языком, а каб хто папытаўся—нашто? Вярхнік толькі мой да йскрыпкі сапсаваўся, і вышла з яго ні богу съвetchка, ні чорту качарга. Пойдзэм, малая, шукаць новай дошчачкі! (Забірае АЛЕНКУ і ЮРКУ і выходзіць).

### ЗЬЯВА V

МАРЫЛЯ—ЗОСЯ

МАРЫЛЯ  
(як-бы сама да сябе)

Такое было з яго мілае дзіцянецка. Ведама — панскае, што і казаць... Любіла яго, усё роўна як сваё роднае... Тады

ўжо, пры грудзёх, панічоўская кроў іграла ў целе яго вутлень-  
кім... Чуць толькі стаў ручкі ў кулачок складваць, шчыпецца,  
бывала, моцна шчыпецца. А як сталі зубкі выразацца—кусаўся;  
як угрызе, то аж кроў выскачыць з грудзей. Маленькі яшчэ—  
а такі ўжо дасціпны быў. І ці даўно было гэта, здаецца, як пры  
мне качаўся, а цяпер глядзі—хочу куды мужчына! (Да ЗОСЬКІ).  
Ці праўда, Зоська, што Сымон казаў?—ці праўда, што ты да  
яго ў двор...

### ЗОСЬКА

Мамачка! Нашто табе гэта канечна ведаць? Ці-ж ня ўсё  
роўна будзе? Калі гэта праўда—я згінула, калі гэта і няпраў-  
да—я не ўваскрэсла... На небе маленькая зорка ўсьмяхаецца  
да вялікага месяца, а на зямлі вутлая калінка хінецца да  
крэпкага явара, а я—што?

### МАРЫЛЯ

Але ты ня ведаеш, што цябе чакае, як будзеш так хі-  
нуцца к яму, як калінка да явара? Сябе згубіш і нас вечным  
сорамам абняславіш. Ён паласіцца, папесьціцца і кіне, як кі-  
даюць зношаную вопратку на съметнік. Толькі я ня веру, што  
Сымон казаў, і ніколі не паверу. Ты супакой мяне, дзеткі, і  
скажы, што гэта няпраўда. Я цябе выхавала, сваім малаком  
выкарміла, і ты лгаць мне ня маеш права.

### ЗОСЬКА (змагаючыся з сабою)

Ня мучце мяне, мамка! Я й так сама змучылася за гэтых  
два тыдні ад съмерці таты. Штосьці такое страшна дзіўное  
творыцца каля мяне і са мной, чаго я сваім бедным розумам  
і адгадаць не могу. Мамачка, ня пытайцеся ляпей: я лгаць ня  
буду, але ты сама ведаеш, ня ўсю і праўду можна казаць.

### МАРЫЛЯ

Роднай матцы можна!

### ЗОСЬКА

А калі я ўжо ня ведаю, дзе праўда, а дзе мана. Усё пе-  
рамяшалася ў маёй няшчаснай галаве. Нейкі туман сіні-сіні  
кругом мяне разаслаўся, і я, здаецца, плаваю па ім, так ціха-

ціха плаваю, як тыя гусі белыя на возеры, або вобалакі сівыя  
пад небам далёкім! І штосьці мяне кудысь цягне, бярэ за  
рукі, абымае ўпол і выносіць з сабой так лёгка-лёганька, як  
ціхі вецер ту ю пярынку галубінью над гаем зялёнym!

### МАРЫЛЯ

Ты заўсёды была такая нейкая, што і сама я не могу разабраць—якая. Эмалку дзён трудна было з табою да ладу прыйсьці. Усяе тае і гутаркі ў цябе было, што з лесам, з ветрам ды з крыніцай. Нешта нялюдзкае сядзіць у табе.

### ЗОСЬКА

Ці-ж я вінавата, што я такая?

### МАРЫЛЯ

Ты ў гэтым можа сама і не вінавата, але затое вінавата ў тым, што Сымон казаў. Ён бачыў цябе з ім заўчора ўночы.

### ЗОСЬКА

Няпраўда, мамачка! Няпраўда! Я там ня была,—гэта можа толькі ценъ мой быў там. Але—пэўна ценъ! Я часам бачу, як ценъ мой адлучыцца ад мяне і пойдзе сабе недзе далёка-далёка! Праз высокія горы йдзе, над быстрымі рэчкамі і шчырымі барамі плыве, а пасъля ізноў ка мне вернецца і ходзіць за мною съследам, як-бы сочыць мяне. Тады на мяне страх нападае. Ох, баюся я гэтага свайго ценю, як відма якога з таго съвету, баюся!

### МАРЫЛЯ

Дык гэта ценъ твой там быў?..

### ЗОСЬКА

Ценъ, мамачка! ценъ! Я сама ня была там. Каго я там ня бачыла?

### МАРЫЛЯ (устаўшы)

Ня веру я табе! Ты вечна толькі штосьці нязвычайнае выдумляеш, каб толькі мазгі каму завясьці і аплуціць. Але вось што: прысягні, што гэта няпраўда, што ты сама туды не хадзіла! Присягні! Іначай і мяне з разуму звядзеш, як сама ўжо, відаць, сходзіш.

ЗОСЬКА  
(устаючы)

Прысягну, мамачка! На што хочаш прысягну, што гэта  
цень мой быў. На што хочаш прысягну! Руку дам праз сваю  
галаву.

МАРЫЛЯ

Ня трэба мне твае галавы. (Паказываючы на абраз). Вось, перад  
богам прысягай! Перад яго абразом. (ЗОСЬКА змагаецца з сабой).  
Ну, чаго чакаеш? Станавіся на калені і прысягай!

ЗОСЬКА  
(апускаючыся на калені перад абразом)

Мамка, я баюся! Страх нейкі ўсю мяне праймае.

МАРЫЛЯ

Складай пальцы на крыж і прысягай! Іначай, я асьляплю  
цябе, каб да съмерці туды съцежкі не знайшла!

ЗОСЬКА  
(складаючы пальцы на крыж)

Мамка, мамачка! Ня губеце мяне! Я не магу!.. Я ня ве-  
даю, каторае з нас цень мой, а каторае я сама?

МАРЫЛЯ

А калі я табе вочы выкалю, тады даведаешься? Гал! Даве-  
даешься тады?

(Чувашь прыближаючаяся насывітваньне)

ЗОСЬКА  
(прасьвятлеўшы)

Мамачка! Ён, сам—цень мой—ідзе! Удваіх з ім будзем  
прысягаць!

МАРЫЛЯ  
(заламаўшы руки на чале)

Што са мною? Што з ёй? Што за благі дух яе папутаў?  
Развалена хата, закопаны бацька, а яна? (Глуха). Зоська! Зо-  
сечка!..

ЗОСЬКА  
(як-бы ў экстазе)

Мама! Мамачка! Ясны месяц да залатой зоркі плыве, зя-  
лёны явар да калінкі свае хіліцца, а ён—цень мой—з далёкіх

краёў да мяне прыбывае, дарагія падаркі прыносіць: гарачае сэрца, задумную душу, бязъмежнае мілаванье!

МАРЫЛЯ

Што з табою, Зоська?.. Зосечка!..

(Уваходзіць ПАНІЧ)

## ЗЬЯВА VI

МАРЫЛЯ—ЗОСЬКА—ПАНІЧ

ЗОСЬКА

(Усхопліваецца і з распасъцертымі рукамі хоча кінуща к панічу, але Марыля, сама гэтага ня бачачы, загараджвае ёй сабою дарогу)

Паніч, панічок к нам прышоў!

ПАНІЧ

(пакручваочы палачкай)

Ці Сымон дома?

МАРЫЛЯ

Дома, панічок! Ён толькі недзе вышаў; зараз вернецца.

ЗОСЬКА

(падносіць панічу ўслончык і засыцілае хусткай)

Садзецеся, панічок. Я... мы так рады, што ты... вы прышлі, так рады... Садзецеся.

ПАНІЧ

Не ўважай, Зоська, маю час і пастаяць. (Пауза). Што гэты Сымон ваш думае? Чаму ён ня выносіцца адгэтуль і вам не дае якога-небудзь прыстанішча?

ЗОСЬКА

Мы скора, панічок, выедзем. Ня гневайцеся!

МАРЫЛЯ

Вельмі ён заеўся; я—маці яго—і то не магу нічога зрабіць з ім. Бяды, панічок, з дзяцьмі, бяды!

ЗОСЬКА

Сымону жаль па тату адойдзе, і мы пойдзем. Ня будзем тут векаваць і дакучаць панічу. Пэўна, што ня будзем.

ПАНІЧ

Праз бацькава і яго ўпорства хату толькі напрасна прышлося раскідаць.

### ЗОСЬКА

Нічога, панічок. Шкода толькі, што тата павесіўся, а мамку прышлося хворую выносіць.

### ПАНІЧ

Як-же цяпер здароўе Ляроніхі?

### МАРЫЛЯ

Дзякую, панічу, за пытаньне! З тыдзеня яшчэ не магла пасъля таго хадзіць, а цяпер як-колечы валачу ногі; каб толькі скарэй куды-небудзь далей звалачыся!

### ПАНІЧ

(садзячыся на ўлончыку)

Ну, а як Зоська гадуецца?

### ЗОСЬКА

Як, панічок, бачыце! Жыву апошнія часы на съвеце і съвету ня бачу. Адна мая радасьць, адно маё щасльце, қалі з та... қалі ўночы сны цудоўныя бачу, қалі думкамі плыву к та... к свайму месячыку яснаму. Так цяпер, панічок, жыву я і чакаю... толькі ночкі чакаю!..

(Садзіцца на зямлі непадалёк ад ПАНІЧА і з любасцю паглядае на яго).

### МАРЫЛЯ (у старану)

Скажу яму, усё чыста скажу! Можа ён маё сумленье заспакоіць. (Да ПАНІЧА, змагаючыся з сабою). Скажэце, панічок, скажэце, сакалочак... не загневайцеся на мяне!.. (Валіцца к яго нагам). Ня губеце яе, панічок! Яна яшчэ дзіцянё і нічога ня знае... Ня губеце! Мейце ласку над маткай! Можа-ж і вам қалі дзе-так бог пашле... Ня губеце! Я яе гэтym самымі грудзьмі карміла, што і цябе!.. Эжальцеся над беднай удавой! Ці прауда, што яна к вам... што яна?

(Сылёзы не даюць ёй выгаварыць. Апіраецца аднэй рукой аб улончык).

### ЗОСЬКА

Мамка нічога ня ведае... Я аб нічым ёй не казала... Да-руйце ёй, панічок!

### ПАНІЧ (устаючы)

Што? што Ляроніха хочаш ад мяне? Я нічога не разумею! Я-ж не могу пазволіць ізноў тут хату ставіць, қалі мне гэтую

сялібу трэба прылучыць да двара. Раз выкінулі вас, то і ўсё тут. А калі захочаце служыць у мяне, то я ў дварэ дам хату.

МАРЫЛЯ

Я не аб гэта. Я... я малю цябе: ня зводзь яе, мае Зоські! Табе, панічок, нічога ня станецца, а яна згіне, прападзе за няма што!

ПАНІЧ

Якая Зоська згіне? Што ты выдумала?

ЗОСЬКА

Я, мамачка, ня згіну, а калі і згіну, то мой ценъ асташніца і будзэ жыць на съвеце да сканчэнняня вякоў. Так! Ценъ будзэ жыць, калі я згіну.

МАРЫЛЯ

Чуецце, панічок, што яна кажа? Гэта ты яе ачараваў. Гэта ты мне дачку выдзіраеш! Ляпей сэрца ў мяне, яе маткі, выдзеры і зрабі з яго съвечку сабе, але дачкі не вырывай у няшчаснай удавы!

ЗОСЬКА

(падходзячы к матцы, абымае і далуе ў галаву)

Зязюлька мая падстрэленая! Усё роўна тады ці сяды рассыплюнца твае дзеткі па беламу съвету, і будудь каршуны кляваць цела іх і хлёптаць кроў цёплую, а шумны вецер пазъмітае перайка і чорным пясочкам костачкі іх прысыпе. Толькі ты, зязюлька, гэтага саколіка цяпер не кляні—ён нічога няявінен; я ляпей за цябе ведаю.

МАРЫЛЯ

(пасоўваючыся з услончыка к нагам паніча)

Панічок! я цябе дзіцянём пры сваіх грудзёх выпесьціла, вынянчыла!.. Я-ж цябе магла ўтапіць, задушыць, але ты жывеш і цвіщеш. Не забівай-жа ты мяне і адваражы, вярні мне маю Зоську! І ў цябе матка была...

ПАНІЧ

Позна ўжо, цётка!

МАРЫЛЯ

О, чаму ляпей ня плыла атрута з майм малаком у той час, калі...

(Пры апошніх словах ПАНІЧА ўходзіць СЫМОН з тапаром у руках, каторым увесі час пакручвае; ЗОСЬКА першая ўгледзела СЫМОНА і здышила ўбок).

## З Ъ Я В А VII

### ТЫЯ-Ж і СЫМОН

СЫМОН

Эгэ! Шчырая малітва, відаць, адбываецца перад панічом.  
(МАРЫЛЯ ўстае і адходзіць на бок).

ЗОСЬКА

Гэта мамка так сабе! Прасілі паніча, каб пазволіў яшчэ  
час які тут пасядзець.

СЫМОН

А ты прасіла, каб ён табе пазволіў там, у яго начкі  
праседжваць.

ПАНІЧ

Ты, мой міленькі, азвярэй і ня помніш сам, што кажаш.  
Ведай тое: што кіўну я толькі пальцам, і ты зараз-жа зазво-  
ніш ланцугамі за напад на маіх людзей з тапаром, калі яга-  
мосьця з хаты выпрошвалі.

СЫМОН

Ведаю, ведаю! Але пакуль гэта мая сястрычка не аб-  
рыдне панічу, то ён на яе брата і на матку ня кіўне пальцам.

ЗОСЬКА

(увесь час сочыць за Сымонам і тапаром)

Братачка! Нашто ты сваю сястру так у балота топчаш?  
Яшчэ і паміма цябе яе людзі натопчуцца! Кінь дакучачь па-  
нічу і мне: гэтым бядзе не паможаш!

СЫМОН

Ха-ха-ха! Можа на калені скажаш стаць і маліцца перад  
ім? (Да ПАНІЧА). Чаго, паніч, прышоў сюды? Ці-ж табе мала,  
што яна туды, пад твой палац бегае? Ці-ж табе гэтага мала?

ПАНІЧ

Я прышоў табе сказаць: дакуль вы будзеце сядзець на  
маім полі?

СЫМОН

Я не на панічовым сяджу, а на сваім, і ніхто мяне эгэ-  
туль ня згоніць!

ПАНІЧ

А закон нашто?

СЫМОН

Я і чакаю закону: суд будзе, і праўда верх возьме.

ПАНІЧ

Каб за табой праўда была, то не сядзеў-бы гэтак пад голым небам.

СЫМОН

Нашто-ж нас да гэтага давёў? Нашто хату раскідаў?

ПАНІЧ

Бо з майго лесу была пабудавана.

СЫМОН

А хто будаваў гэтай вось сякерай? (Трасе сякерай).

ЗОСЬКА

(Становіща між панічом і Сымонам)

Братачка! Адна сякера пабудавала, а другая раскідала,— пры чым-жа тут паніч? Ён яе ніколі і ў рукі не бярэ. (Уваходзіць ДАНІЛКА).

### ЗЬЯВА VIII

ТЫЯ-Ж І ДАНІЛКА

ДАНІЛКА

(у старану)

А бач! І панічок прышоў к нам у госьці! Толькі чым мы яго пачастуем? (Да ПАНІЧА). Пахвалёны Езус, панічу! А я маю да цябе важны інтэрас: пазыч ты мне жыл на струны і конскага хваста на смык, бо іскрыпку сваю зараз такі змайструю, а іграць ня будзе як. Пазыч, панічок! Як разбагацеюся, тады аддам.

СЫМОН

Ты-б ляпей сабе вяроўкі на пятлю папрасіў—гэтага скарэй у людзей дастанеш.

ПАНІЧ

Табе-б з ахвотай яе пазычыў...

СЫМОН

(панура)

Так, як і бацьку.

ЗОСЬКА

Панічок, ня крыўдуйце на яго! Ён не такі нягодны, як хоча паказацца. Ён з часам пераменіцца і будзе табе служыць, ох, як верна служыць! Тваё полейка араць, тваіх коні-

каў даглядаць, тваіх дзетак вазіць. А мы з мамкай дабрыцо будзем жаць, для цябе, панічок, жаць! Дык ня крыўдуйце на яго!

ПАНІЧ

Я ня ведаю, хто тут пан—я ці ён?

СЫМОН

Ніхто!

ДАНІЛКА

Ты, Сымонка, як я віджу, толькі вадзішся з панічом, а не пагаворыш, як на гаспадара прыстала, аб важнейшых спра-вах. Тату сягонняня пахаваў, а крыжа і не паставіў. Папрасі ў паніча дзерава на крыж.

ПАНІЧ

На гэта ў мяне лесу хопіць. Можаце колькі хочучы з майго дзерава ставіць крыжоў. Бяз просьбы—пазваляю.

СЫМОН

За многа ласкі!.. Я сам стану крыжам на бацькавай ма-гіле і буду вечна съцерагчы, каб твае плугі не разрылі яе, як тапары твае съцены гэтыя!

ПАНІЧ

Вар'ят! Ці-ж не твае рукі гэта рабілі і робяць? Падумай толькі! (Шыбка выходзіць, пасьвістываючы).

ДАНІЛКА

(у сълед яму)

А па жылы і хвост я прыду да паніча. Скажы толькі са-бакі прывязаць!

### З Ъ Я В А IX

ТЫЯ-Ж БЕЗ ПАНІЧА

ЗОСЬКА

(да Сымона)

Ты ўгнявіў яго, Сымонка! Пазволь—я пабягу і пера-прашу. (Меціца бегчы).

СЫМОН

(съціскаючы тапор і загароджваючы дарогу)

Толькі краніся ў той бок!.. (ЗОСЬКА з плачам апускаеца на зямлю. СЫМОН, кінуўшы тапор, садзіца на ўслончыку і апускае галаву на далоні. ДАНІЛКА выцірае рукавом вочы).

Паволі апускаеца

ЗАСЛОНА

А К Т Т Р Э Ц І  
З Ъ Я В А I  
МАРЫЛЯ (адна)

МАРЫЛЯ  
(сядзіць і шые торбу)

Ох! ох! Ня судзіла долячка скарыстаць з свайго дабрыца, як усе добрыя людзі карыстаюць! Падумаць толькі! Добры быў лянок; палола яго, рвала, слала, а як улежаўся—сушыла, мяла, удаваіх з Зоськай нітачку па нітачцы вывелі... па грамніцах кросны паставіла... колькі съценак наткала... На кашулі сабе, нябожчыку і дзеткам ткала. Звалілася бяда, і ўсё пайшло марна: заместа кашуль—торбы шыю. Эх! эх! Сабе і дзецям—жабрацкія торбы. (Задумваецца).

З Ъ Я В А II  
МАРЫЛЯ—ЗОСЬКА—ДЗЕЦІ

ЗОСЬКА  
(уходзіць з пукам васількоў, за ёй—дзецы)

А ты ўсё шыеш, мамка?! Кіньце!. Жудка мне становіща ад гэтага твайго шыцца. Мне здаецца, што ты нам усім жывым яшчэ съяротныя сарочкі шыеш. Кіньце, мамка, гэтую сваю няшчасную работу! (Садзіцца і ўе вянок, каля яе—ДЗЕЦІ).

МАРЫЛЯ  
(пры ўходзе Зоські далей шые)

Гэ! мая родненькая! А хто будзе шыць? Ты, можа? Што-ж мяне, цябе (паказваючы на ДЗЯЦЕЙ), іх, усіх нас чакае? Што? А пашыць трэба шмат, ох, як шмат гэтых сховаў на крошкі ад людзкога стала! Старац, які ў нас быў тады—помніш?—казаў, што чым больш на жабраку торбаў, тым лепш такога дораць. Няпраўда, можа, скажаш? Га?

ЗОСЬКА

Мы яшчэ не жабракі, мамка!

### МАРЫЛЯ

Але не сягоныя, то заўтра, пазаўтра будзем імі. Такая ўжо, відаць, нашага брата доля, і нам ня мінуць гэтага. Падумай толькі! Сымон разьюшыўся і думаць ня хоча, каб даваць якую раду ў гэтым бяспрыпынні—усё суду нейкага чакае. А ты, а ты толькі яшчэ смалы падліваеш у гэты агонь, адкуль усе нашы няшчасці ідуць.

### ЗОСЬКА

Мамка! Я толькі хачу гэта няшчасце на шчасце зъмяніць.

### МАРЫЛЯ

І ўсё што раз большую пропасць капаеш між імі і намі, у якую ніхто іншы, а ты, усе мы ўвалімся і ня вылезем ніколі, як з вечнага балота. Эх! эх! Абое вы, дзеткі, пропасць гэту самі себе капаецце, абое: Сымон—сваёй дзікай заўязасцю, а ты—сваёй шалёнай прыхільнасцю. Бацькі ваши іначай жылі!

### ЗОСЬКА

Але, але, мамачка,—іначай!.. Затое-ж вось і торбачкі ты гэтыя шыеш ды на мяне з Сымонам наракаеш.

### МАРЫЛЯ

(ня слухаючы)

Губіце вы сябе, мяне, гэтых малых. Моцны мой божа! Адно зъверам глядзіць на ўсё і волі нікому ніякае не дае, а другое няславу на ўсю радню ўводзіць.

### ЗОСЬКА

Мамачка! Што ты да мяне маеш? Я ратаваць усіх вас хачу, хоць моі і гіну сама. Ды пачым я знаю, што са мною творыцца? Можа нехта нейкія чары неразгаданыя над намі ўсімі завесіў і мяне, паслья таты, выбраў себе за першую ахвяру? Пачым я знаю? Ня думайце, мамачка, што я такая, як табе і Сымону здаецца. Але што-ж? У вас свая праўда, у мяне свая. Жыць цё свае кросны жалобныя тчэ і будзе ткаць, пакуль яму самі людзі не дадуць асновы з вечнай праўды і братняга мілаваньня, а ўтоку—з вечнай шчасцілівасці і радасці.

### МАРЫЛЯ

Э! пачала ўжо плот гарадзіць, каб за ім з сваім бяссорамствам схавацца! Сказала-б адразу, што прадалася ў злыд-

невы рукі самахоць—і ўсё тут табе! Але не! Трэба яшчэ ўсялякай брахнёй мазгі другім марочыць. Маткі, мая родненская, не ашукаеш.

### ЗОСЬКА

Ты, мамка, сама сябе ашукваеш, гэтак думаочы. Усе людзі самі сябе ашукваюць, а ім здаецца, што хто другі таму прычынай. Але кіньма лепей, мамка, гэту спрэчку!. Гляньце—якое прыгожае неба на заходзе! Там на гэтым небе мы калісь жыць будзем. І ня будзе там ні такое хаты разваленае, ні людзей такіх нягодных: будзе там адзін вялікі дом для ўсіх чыста, а ў ім будуць жыць і іншыя людзі, як тут на зямлі,—будуць усе паміж сабой браткі ды сястрыцы родныя. Праўда, мамка!

### МАРЫЛЯ

Але пакуль табе прыдзе пара туды ісъці, я цябе і твайго гэтага пракляну сваім матчыным словам.

### ЗОСЬКА

(сашчэпліваючы рукі)

Мамачка! Што хочаце рабеце са мною, толькі яго не чапайце: ён богу душой вінен, як і я ні ў чым благім ня вінна. Усё гэта няпраўда.

### МАРЫЛЯ

А чаму прысягаць не хацела? Га?

### ЗОСЬКА

Бо... бо я ня ведала і ня ведаю, што праўда, а што няпраўда, і што грэх, а што ня грэх!

### МАРЫЛЯ

То ён чаму сказаў: „позна, цётка!“

### ЗОСЬКА

Бо і ён таксама нічога ня ведае.

(Уходзіць СЫМОН і ДАНІЛКА, нясуць з сабой па куску дрэва на крыж, кладуць пасярод сцэны).

### ЗЬЯВА III

ТЫЯЖ і СЫМОН—ДАНІЛКА

### ДАНІЛКА

(кінуўшы палена)

Бяда мне з гэтым Сымонам! У мяне свае работы гібелі, а тут памагай яшчэ яму крыж рабіць. (Садзіцца і возіцца з іскрыпкай).

### СЫМОН

(кінуўшы палена на-крыж Данілкаму. Панура).

Тую рабіну съсек, на каторай бацька... Ёмкі будзе крыж.  
З большага абчасалі і запілавалі з Данілкам, засталося толькі  
трокі абладзіць, і ўсё будзе гатова. Ці ня бачылі дзе струга?

### ЗОСЬКА

(устаючы)

Я недэе, братка, яго бачыла. Зараз знайду! (Находзіць  
струг і аддае Сымону). Можа што памагчы табе?

### СЫМОН

(стругаючы крыж, стаўшы на каленях)

Нічога ня трэба! Бачу, што часу ня маеш: вяночак пля-  
цеш, завіваеш. Дык пляці, завівай, як добрыя людзі адны  
другім вяровачкі плятуць, завіваюць!

### ЗОСЬКА

(садзіцца і далей уе вянок, у старану)

Мамка проці мяне, брат проці мяне, а хто-ж за мяне за-  
ступіцца?

### ДАНІЛКА

Вось дык пайшла ў нас сягонняня работа! Зоська вянок уе,  
Сымон крыж робіць, мамка торбачкі шые, а я іскрыпачку раблю.  
Дзівецеся, людзі!

### МАРЫЛЯ

(да Сымона)

Пад вечар, як вас усіх тут ня было, прыходзіў ізноў той  
і казаў, каб дарма ня йшлі яму наперакор. Хату ў дварэ дае  
і цябе з Зоськай бярэ на службу.

### СЫМОН

(горача)

Нічога ня трэба, нічога! Раз сказаў, каб мне аб гэтым і  
не ўспаміналі. Ласка іх да парога, толькі да парога. У вочы  
лісам съцелецца, а як зышоў з воч, дык і з памяці проч!  
Ня трэба! Сам усяму рады дам! Адбудую хату нанова, гаспа-  
дарку нанова завяду. Жыцьцё пачнем новае. Вось толькі крыж  
паставіць і разбору дзела дачакацца! Ня там, у іх, а тут наша  
месца. Ніхто нас адгэтуль ня згоніць і ня выстрашыць, каб  
хочь самога люцыпара на помач выклікаў. Спакон вякоў усё

гэта наша было, ёсьць і будзе. Мы ня прыблуды якія. Мы ня маєм права і кроку даць адгэтуль у тую старану. Хай яны к нам ідуць, а ня мы к ім!

ДАНІЛКА

Ня вытрываеш—пойдзеш!

СЫМОН

Так! Але! Можа і праўда, можа нават і пабягу. (Загадліва).  
Але як і з чым?..

МАРЫЯ

Пакуль ты свайго дапнеш, што мы есьці будзем? Ні сам ня йдзеш нікуды ў заработка, ні другім не пазваляеш. На мяне, матку тваю, і на гэтых малых ня маеш бога ў сэрцы. Эх! Сымон, Сымон! Губіш ты сябе і нас усіх.

СЫМОН

Ня бойся, мамка! Ня згублю! А калі згінем мы, то цэлы съвет аб гэтым даведаецца, і праўда наверх выйдзе. Адно гора, што вы мне ўва ўсім пярэчыце: ты сваім заўсёдным нараканьнем, а яна, Зоська, сваёй к таму ліпкасцю ўпапярок дарогі мне становіцца і топчаце тое, што я хачу сеяць.

ЗОСЬКА

(падходзіць к Сымону і кладзе яму руку на плячу)

Эх, мой ты братачка родны! Горды, непакорны чалавек з цябе вышаў! Птушкаю-арлом быць-бы табе і лётаць па паднябесі, як лётае вецер гэты вольны! Толькі-ж бяды—крыльле ня дадзена табе, саколе ты мой зоркавокі. Не кажы, браток, што я тапчу тое, што ты сееш. Хто ведае—можа ты горай сваёй гордасцю топчаш тое, што сею я сваім сэрцам дзявоцкім? Хто ведае?

СЫМОН

(панура)

Бацькаўская магіла і крыж гэты ведае!

ЗОСЬКА

Непераменны ты, братка! Спапяліць гэта гордасць табе душу і сэрца, у попел aberne. А злосць людзкая апаганіць тваю добрую славу, і нічога ты не дакажаш сваім праціўленнем цэламу съвету! Не сягоньня, то заўтра пойдзеш па таей

съцежцы-дарожцы, па якой усе людзі ідуць. Уломяць цябе, апусьцішся і загінеш.

СЫМОН

Але сам я самахоць не загіну, мяне сіла большая загубіць, а ты па сваёй ахвоце сама сябе аддаеш на гэтую загубу, на глум вечны!

ЗОСЬКА

(адходзячы ад Сымона. У старану)

Божа! Як-жа мне цяжанька тут жыць! (Садзіцца і ўе вянок.  
Пауза).

ДАНІЛКА

Крыж рабіць робіш, а на чым яго павязеш?

СЫМОН

Не бядуй па гэтым! Не пайду каня вымаліваць ні да суседзяў, ні там, да іх! На сваіх плякох павязу—яшчэ датрываюць, хопіць сілы. Як сам на сабе завалаку—болей радасьці спраўлю таму, хто будзе спаць пад гэтым крыжам, а сам буду ведаць тое, што нікому ня кланяўся, перад нікім не жабраваў.

ДАНІЛКА

А каму-ж гэта мамка торбы шые?

СЫМОН

Шые, бо ня мае чаго рабіць. Але як пашые, то я што да аднэй папалю!

МАРЫЛЯ

Пакуль ты, дзеткі, прыбярэшся паліць, то яны самі спаражнеюць на мне, на гэтых малых, а мо' і яшчэ на кім. Вось адна торбачка і гатова! (Падымае на руках, разглядае). Здаецца, добра будзе—ня мала і не вяліка, толькі яшчэ вяровачкі прывязаць. (Шукае і прывязвае).

СЫМОН

Эх, кіньце, мамка, дзяцініцца! Душу ў мяне хочаце вырваць без пары—больш нічога! Не дасьцё спакойна нават крыж гэты кончыць.

МАРЫЛЯ

Што, дзеткі? Я-ж нічога! А што запас бяды ня чыніць, то ты сам добра гэта ведаеш і разумееш.

СЫМОН

(да Данілкі)

Паглядзі, Данілка, якога сука крыж зьбіць, бо ўжо ўсё гатова—абгладзіў.

ДАНІЛКА

(шукае з сякерай, находитць крук у бервянне і выдзірае).

Вось зараз табе гэты кручок выдзеру: тата за яго—як віў путы—пяньку чапляй. (Падае крук СЫМОНУ, той абчэсвае і зьбівае крыж).

ЗОСЬКА

Калі-ж ты панясеши яго, Сымонка?

СЫМОН

Калі? Сягоньня! А нашто табе ведаць?

ЗОСЬКА

Так сабе, пытаюся. Але-ж гэта ўжо вечар на дварэ: поначы несыці будзе нягодна?

СЫМОН

Няпраўда! Поначы лепей з крыжам ісьці. Ніхто цябе ня чэпіць і не зьняважыць. Уночы, апоўачы панясу, але ня ўдзень, бо ўдзень яшчэ і крыж мне выдзеруць, як выдзерлі з сэрца і душы ўсё добрае і съветлае. Уночы пайду з крыжам на магілкі, як відма якое з таго съвету, каб аж нябожчыкам жудка было! Адзін тата мяне мой пазнае і радасна выйдзе ка мне на спатканьне,—падзякуе за крыж і бласлаўленыне сваё дасьць мне на далейшую вытрываласьць, на далейшую бацацьбу з нядоляй. Бо ён, тата наш, інакшы, як усе нябожчыкі: ён ня лёг з імі ў адным месцы, а зусім асобна захаваўся ў сырой маці-зямельцы. І крыжык яму панясу я ўночы, а ня ўдзень, як гэта ўсім носяць і стаўляюць.

МАРЫЯ

Я з табой пайду, сынок! Яшчэ ж ні разу я, грэшная, не змагла съязгацца на яго магілку.

СЫМОН

Добра, мамка, паняsem з табой! А ты, Зоська і Данілка, астаніцёся пільнаваць малых і хаты.

## ДАНІЛКА

Каб ты мяне і гвалтам гнаў, то я не пайду уночы ды яшчэ з крыжам. Каб яшчэ ваўкі дзе зъелі або нябожчыкі напужалі.

## ЗОСЬКА

(падходзячы да Сымона)

А ты пазволь мне, братка, ісьці туды разам з вамі! Як ты і мамка пойдзеце, мне будзе страшна аднэй тут сядзець. Мне здаецца, што нейкае няшчасльце мяне тут спаткае, як бяз вас астануся.

## СЫМОН

Не адна будзеш! Малыя, Данілка разам будуць.

## ЗОСЬКА

Яны спаць лягуць, а я, як цень, буду снаваць тут сама адна. Баюся я гэтага папялішча раскапанага. Мне тут зданыні ўсялякія здаюцца. Вазьмі мяне, братка, з сабою! (Да МАРЫЛІ). Мамачка, вазьмече мяне—я несьці памагу крыж вам!

## СЫМОН

Перастань лезьці ў вочы! Не твая работа крыжы насіць або за імі хадзіць. (Чуваць здалёк дажынкавую песнью. СЫМОН падымае крыж і стойма дзержыць яго пры сабе. Усе пейкую мінуту слухаюць песню).

## ЗОСЬКА

Ха! Дажынкавую песнью пяюць!

## СЫМОН

Але! Дажынкі ў дварэ!

## МАРЫЛЯ

Відаць, к сабе дамоў ідуць.

## СЫМОН

Але! Але час і нам ужо ісьці!

## МАРЫЛЯ

(закручываючы хустку)

Час, дзеткі! (СЫМОН узвальвае на плячо крыж і выходзіць, за ём МАРЫЛЯ; ЗОСЬКА памыкаецца таксама ісьці, але варочаецца і канчае плясьці вянок).

## ЗЪЯВА IV

ЗОСЬКА—ДАНІЛКА—ДЗЕЦІ

ЗОСЬКА

Пайшлі! Не ўзялі мяне з сабой. Нават слаўца добрага не сказалі. А так хацела з імі ісьці, так хацела! Самі крыж панясялі.

ДАНІЛКА

Э-э! нацешышся ящчэ, Зоська, з крыжа! Пачакай трохі. Мне ўжо крыж пачынае балець,—мусіць, з працы каля гэтае іскрыпкі,—будзе і табе тое самае!

ЗОСЬКА

Маўчи ты ўжо лепей, Данілка, аб гэтым! Лепей скажы вось, калі ты, урэшце, скончыш гэту іскрыпку сваю?

ДАНІЛКА

Тады, як ты зносіш вяночак, што цяпер пляцеш.

ЗОСЬКА

А скуль ты ведаеш, што я буду насіць?

ДАНІЛКА

Фі! Каб я ды ня ведаў? Я нават ведаю, калі ты яго зносіш, а, значыцца, тады і іскрыпачка гэта мая будзе ўжо гатова.

ЗОСЬКА

Калі-ж гэта патвойму будзе?

ДАНІЛКА

Тады, як ты съцежкі ў двор ня ўбачыш!

ЗОСЬКА

Што-ж гэта я, значыцца, асьлепну?

ДАНІЛКА

Можа і асьлепнеш. Але ты і ўжо ня ўсё бачыш. Эх, Зоська! Шкода мне цябе. У мамкі і Сымонкі ласкі ня маеш, а і там, дзе ты думаеш ласку знайсьці, дабро цябе не чакае.

ЗОСЬКА

Чаму ты так гаворыш, Данілка?

ДАНІЛКА  
(ня слухаочы)

Няхай сабе кажуць, што я дурнаваты, што я такі, што я гэткі, але я ўсё бачу і ўсё разумею. Не хачу толькі наверх вылазіць з сваім розумам, бо з ім цяперашнім съветам далёка ня зойдзеш. Дурнаваты Данілка ці зусім дурны—малы клопат! А толькі, што менш яго чапаюць і дрэнчаць, як якога разумнага, то гэта напэўна маўгу сказаць, бо ня ведаюць, чым дасаліць яму, бо Данілка з усяго съмьецца. А што-ж вы, разумныя? Хоць-бы ты, Сымон? Таўпехаецца, як Марка па пекле, ці як мухі ў смале, і больш нічога. Кожны вас шчыпе, кожны вас ашуквае, кожны вас, як-то кажуць, б'е і плакаць не дае. А каб вы былі дурныя, то хоць-бы вас і дрэнчылі, але затое ня так моцна, бо ня так-бы вас, дурных, баяліся, як баяцца цяпер вас, разумных.

ЗОСЬКА

Да чаго ты ўсё гэта чаўпеш?

ДАНІЛКА

А хоць-бы да таго, што твой паніч, як адбудзецца з намі суд, едзе кудысь за мора жаніцца.

ЗОСЬКА

(выпусціўшы вянок з рук)

Як гэта?.. Што ты кажаш?.. Паніч будзе жаніцца!.. Як гэта жаніцца?..

ДАНІЛКА

Як будзе жаніцца?.. Так, як і ўсе добрыя ці нядобрыя людзі жэніцца. Ужо-ж ня так, як...

ЗОСЬКА

(перабіваючы)

А што-ж мне з таго? Няхай жэніцца! Вялікая мне бяды! Ці-ж ён мой жаніх ці кахранак?..

ДАНІЛКА

Дзеля каго-ж ты гэта ў вяночак убірацца сягоньня манішся? Ну, але мне спаць хочацца! (Да ДЗЯЦЕЙ). Пойдзем, малыя! Хто съпіць, той не грашыць. Я сягоньня абраў новае лежа

для спаньня: на маё шчасьце, забыліся будку сабачую раскідаць, дык на месца Лыскі нашага, я з вамі, малыя, пасялюся.  
(Хоча выходзіць).

ЗОСЬКА  
(змагаючыся з сабой)

Данілка! Ці гэта праўда, што ты казаў? Ці гэта праўда?

ДАНІЛКА  
(адвярнуўшыся)

Вось, на табе груцы з бобам! Дурны сказаў, а разумны і паверыў.

ЗОСЬКА

Дык гэта ты мне наманіў?

ДАНІЛКА

Ведама—наманіў! Ці-ж я ўжо такі, бяз усіх клёпак у гававе, каб разумным праўду гаварыць? Сыпі, сястрыца, спакойна.  
(Выходзіць).

## ЗЬЯВА V

ЗОСЬКА (адна)

ЗОСЬКА

Та-а-к! Пэўна, што гэта няпраўда. Але што са мной робіцца? Аб чым гэта я думаю? Так ці сяк, сон мой залаты павінен развеяцца; чары туманныя скончацца, і я, такая, як цяпер, скончуся. Заместа мяне будзе другая нейкая мара цягнучь далей лямку свае новае долі. Гарыстым і пяшчаным шляхам будзе яе цягнучь, як сібірнік тачку, пакуль аж сама сябе не дацягнёт туды, адкуль не варочаюцца... дзе тата... да магілак! Бр! Што я думаю? Як-же гэта ночка заўсёды нейкай чорнай і страшнай птушкай кладзецца на мае думкі! Зьвядуць гэтыя чорныя птушкі няшчаснае жыцьцё маё ў цьму непраглядную! Э сілы выбіваюся ў змаганні з гэтym безгранічным сумам, што вакруг мяне съцеледца і жудкімі вачамі глядзіць у мае маркотныя очы. Ха! Уцяку ізноў адгэтуль і буду блукацца да самага белага дня там—дзе ён, дзе яго, свайго неагляднага каралевіча, спаткаю. Буду далей съніць пры ім дзіўную повесьць свае моладасьці, чараўнічую казку свайго шчасьця;

песьню буду пяць набалелага сэрда і расплаканай душы! Пайду к яму ў вяночку гэтым. (Прымірае). Але! Як у кароне, зьяўлюся к яму і зьвешу галаву сваю гаротную на грудзі яго лебядзіныя. (Чуваць шорах). Што гэта? Нехта йдзе! Данілка, гэта ты? Божа! Як страшна! Такі-ж нехта прыбліжаецца! (Прытуляенца к дзераву).

## ЗЬЯВА VI

### ЗОСЬКА—НЕЗНАЁМЫ

НЕЗНАЁМЫ  
(з вехай у руках)

Ня пужайся, сястра мая! Я свой чалавек, хоць і прыходжу ня званы, ня сланы.

ЗОСЬКА  
(перапужаная)

Хто ты?.. Хто вы?..

НЕЗНАЁМЫ

Хто я? А ўжо-ж чалавек! А што болей трэба ведаць, калі толькі ня гэта?

ЗОСЬКА

Я тут адна!.. нікога нямашака дома. Дык чаго-ж вам трэба?.. Можа начаваць? Але, як бачыце, у нас няма як...

НЕЗНАЁМЫ

Мне нічога ня трэба, сястра мая. Я ня з тых, што толькі прыходзяць, каб што ўзяць, а з тых, што з сабою нешта добрае прыносяць.

ЗОСЬКА

Але калі я вас баюся, чалавечка! Вы нейкі такі дзіўны!

НЕЗНАЁМЫ

Ня бойся, сястра! Я ліст адарваны з того самага дзерава, што і вы, што і многія мільёны падобных. Вецер свабодны прынёс мяне сюды, на вашую руіну. Хацеў-бы з табой і з братам тваім аб важных справах пагаманіць.

### ЗОСЬКА

Я-ж вам казала, што нікога няма дома, а я сама нічога ня ведаю.

### НЕ ЗНАЁМЫ

І нічога, сястра, ведаць ня трэба, а што трэба—я скажу, а ты гэта брату перадай... Слухай, сястра! Склікаеца сход вялікі і ўсе браты і сёстры павінны на гэны сход зъявіцца.

### ЗОСЬКА

Хто склікае?

### НЕ ЗНАЁМЫ

Сам па себе склікаеца. Ніхто ня ведае, ад каго наказ такі вышаў, а ўсе, дзе толькі кліч дабег, уздымаюцца і ідуць, як мурашкі, ідуць!

### ЗОСЬКА

А калі хто ня пойдзе?

### НЕ ЗНАЁМЫ

Хто самахоць ня пойдзе, над тым пракляцьце завісьне, бо на сходзе жыцьцё мільёнаў будзе важыцца, а ў такіх вялікіх справах і адзін чалавек можа сабой сюды ці туды перацягнуць.

### ЗОСЬКА

То і я мушу ісъці на гэны сход?

### НЕ ЗНАЁМЫ

Але, сястра. Толькі старцы і дзеці ад яго звольнены.

### ЗОСЬКА

А куды ісъці?

### НЕ ЗНАЁМЫ

Сумленыне і жаданыне сабе і другім шчасьця дарогу табе пакажа. У гэтым вяночку ідзі! Толькі трэба ісъці не азірацца,—бо хто азірнеца—у слуг съпячы заменіцца, якога і пяруны пасъля з месца ня зрушашь.

### ЗОСЬКА

Та-а-к! Я пайду, я мушу куды-небудзь ісъці адгэтуль; тут так страшна, так страшна!

## НЕЗНАЁМЫ

Ідзі, сястра! і брата за сабою вядзі, а я тымчасам да іншых пайду клікаць.

## ЗОСЬКА

Я скажу Сымону. Толькі, мусіць, суд наш пакуль не ад-  
будзецца, ён ня пойдзе на ніякі сход, пэўна, што ня пойдзе.

## НЕЗНАЁМЫ

Але пасъля суду хай прыходаць. Дый яшчэ буду я ў вас-

## ЗЪЯВА VII

### ЗОСЬКА (адна)

ЗОСЬКА  
(садзіцца на зямлі)

Які нязвычайны чалавек! Казаў—яшчэ будзе ў нас. Але хаяць-б толькі ня ўночы? А то так яго слухаць страшна, хоць за адно і хочацца слухаць. Штосьці нязвысказанае цягне і к яму і на гэны сход нябываалы... Нязвычайны чалавек! Ня знай, ня ведай—сястрой мяне называў! Чаму ён мяне так называў? Ха! Трэба ўцякаць адгэтуль, а то яшчэ хто другі такі пры-  
дзе і жудасьці ўсялякае з сабою нанясе. Пайду! Пайду к яму,  
к свайму месяцу сьвятлянаму, абаўся каля яго, як хмель  
каля дубочкі, і забудуся хоць на час на свае думкі трывож-  
ныя, на самую сябе бяспрыпынную. Як ручэйку кужалю—рас-  
пушчу касу сваю дзявоцкую па плячох сваіх белых... ён лю-  
біць мяне такую! (Распускае касу). А цяпер палажу на галаву  
вяночек з васількоў, бо ён казаў, што мае вочы, як васількі,  
дык няхай-жа васількі на валасох маіх красуюцца! (Кладзе на  
галаву вянок). Цяпер, якраз, буду русалка. Бо такі-ж русалкай  
ён мяне сваёй заве, ды пэўне я калісь і буду ёю. Бо люб-  
лю гэта царства русалчына! Там яны сабе то, як рыбкі, у  
вадзіцы плюскаюцца, то ў лес выходзяць і на галінках калышуцца,  
як тыя кветкі, званочки ўлетку на сенажаці. Щасль-  
вия яны, гэтая русалачкі, щасльця нашага дзявочага наслед-  
нічкі! Щасльвия і спакойныя! А тут мучся, дзяўчына, ня

ведаючы, як і што з сабой чыніць! Але пара йсьці ўжо! Ён, залаценькі, даўно пэўна чакае мяне. Так! Даўно месячык свае зоркі чакае, а яна ўсё толькі здалёк яму ўсьмяхаецца. (Устае і памалу, з распушчанымі валасамі, ідзе, пасьля зъздіўлена адступае назад). Ён сам ідзе ка мне, ён сам! Ах, якое шчасьце! (Уходзіць ПАНІЧ; ЗОСЬКА часіну любуецца ім, а пасьля вісьне ў яго на шыі).

### ЗАСЛОНА.

Час—поздняя осень. З саду апала лісьце. Съюдёна.

## АКТ ЧАЦЬВЕРТЫ

МАРЫЛЯ—АЛЕНКА—ЮРКА

### МАРЫЛЯ

(уваходзіць з Аленкай і Юркам, сама нясе гальё, а Аленка з Юркам—  
бульб ў прыполіках)

Ціха, дзеткі, ціха! Зараз абагрэемся і павячэраем. (Кідае  
гальё). А бульбачку сюды сыпце! (ДЗЕЦІ высыпаюць). Кажаце—халодна? Ну, дык зараз агоньчык вам распалю. (Распальвае). Ця-  
пер садзецеся, дзеткі і грэйцеся, а бульбінкі на агоньчык, на  
жарок кідайце, каб скарэй пякліся! Ня бойцеся, яшчэ не за-  
мерзынецце і з голаду не памраёш, пакуль я тут жыву! Але  
пакуль што ня так вельмі халодна. Во як прыдзе канец восе-  
ні! ды зіма з снегам загуляе, тады—рэч іншая! Ну і тады  
нічога, дзеткі, нічога! Мінае лета, міне осень, зіма, а там і  
вясна прыдзе. Цёпленька будзе, сонейка будзе грэць, траўка  
зелянець, птушачкі пяяць, садочки цвісці... А цяпер грэйцеся,  
дзеткі, грэйцеся! Каб толькі Сымонка наш скарэй з суду  
вярнуўся.

### ЗЬЯВА II

ТЫЯ-Ж і ДАНІЛКА

### ДАНІЛКА

(падыходзячы к агню)

А! як добра, што мамка разлажылі агоньчык і бульбач-  
ку пячышё, бо мне, праўду кажучы, дрыжыкі па целе так і ска-  
чуць, не раўнуючы, як смык па йскрыпцы, а тут (паказвае на

жывот) кішка з кішкой у такія між сабой кулачкі йдуць, што хоць ты вурадніка кліч разбараняць іх! (Сәдвіца і грэца). А-та-та! Як цёпленька! Страшэнна ня люблю съюжы! Так, здаецца, на гэты час закапаўся-б дзе ў бярлог, як мядзьведзь, і праспаў-бы да самае вясны, бяда толькі, што на скуры мядзьведжая шэрсць ня вырасла!.. Мамка, чаму я не мядзьведзь?

### МАРЫЛЯ

Бо ты дурненъкая варона! Сам ня ведаеш, што чаўпеш.

### ДАНІЛКА

Э-э! Каб я быў хоць варонай!.. Ужо-б даўно са сваёй скрыпачкай паляцеў адгэтуль куды-колечы ў цяплейшую хату. Але што з пустога ў парожніе пералівцы! Мо' я трохі і мядзьведзь і варона, але ўсё роўна толькі—Данілка: на льва ці на сакала трудна пры цяперашніх варунках выкіравацца. Скончы іскрыпачку—ужо нямнога засталося каля яе работы— і пачну сабе іграць. Каму—вясельле, каму—хрэсьбіны, а каму... Бяда толькі, што няможна іграць на хаўтурах, а то такога „Лазара“ завёў-бы, што хоць упрысядкі йдзі!

### МАРЫЛЯ

Ну, і дагаварыўся! Ці-ж пад „Лазара“ ідуць у прысядкі?

### ДАНІЛКА

А чаму-ж не пайсьці? Я сам першы пусьціўся-б. Мне калі музыка зайграе, дык і ў сярэдзіне ўсё йграе, а ногі так і чэшуцца да падскакваньня.

### МАРЫЛЯ

У цябе ўсё нялюдзкае. Толькі-б і скакаў там, дзе іншыя плачуць.

### ДАНІЛКА

Э! Бо скакаць ня ўмеюць, дык і плачуць; як мокрыя вароны, сноўдаюцца, або як блёкату аб'еўши... Ну хоць-бы так, як наша Зоська.

### МАРЫЛЯ

А што — Зоська? Дзе ты яе бачыў?

## ДАНІЛКА

Дзе бачыў? Я з двара ішоў, а яна ў той бок цягнулася,  
распусьціўшы валасы, як русалка якая.

## МАРЫЯ

Няшчасная дзяўчына! Дарэшты губіць яна сама сябе гэтай  
гульнёй непатрэбнай. Не кажы хаця аб гэтым Сымону.

## ДАНІЛКА

Камэдья—хто ня ведае, а хто і ведае, дык усё роўна—  
камэдья. Чаго гэты Сымон хоча ад іх? Там зусім добрыя  
людзі, жывуць. Вось хоцьбы я... Пайшоў сягоныня да іх у  
пазыкі: прашу, каб далі жылаў ці кішак на струны і хваста  
на смык. Ну, яны мне так усё гэта і пазычылі, але толькі на  
струны дроту далі, бо, кажуць, што ў іх кішкі і жылы ўсе  
выйшлі і няма ў запасе. Не кажэце толькі, мамка, Сымону,  
што я ў гэтая пазыкі хадзіў туды, а то яшчэ з хаты вон  
выганіць.

## ЗЬЯВА III

### ТЫЯ-Ж І СЫМОН

#### СЫМОН

(уходзіць і садзіцца. Панура)

Ці няма чаго звесці?

#### МАРЫЯ

Зараз бульба съячэцца. Ну што? Як?

#### СЫМОН

Усё прапала: мы прайгралі! Не даказалі съведкі, свае  
людзі не даказалі нашае даўнасьці на гэту зямлю. Усе съвед-  
кі праз некага былі падкуплены і споены. Дванаццаць чалавек  
прысягнула крыва, і суд ня мог уважыць нашага прашэння:  
пацьвярдзілі першы прыгавор і прысудзілі выносіцца адгэтуль.  
Аканчальную пастанову выдалі... далей няма куды падаваць.

#### МАРЫЯ

Ну, і што-ж мы цяпер будзём рабіць? Якую ты цяпер  
увосень раду знайдзеш?

### СЫМОН

Якую раду? Якую раду? Ужо-ж, як і ня раз гэта казаў:  
не злажу сваіх рук, як да малітвы, і не пайду к ім прасіцца ў  
закутнікі! Будку якую да часу скідаю і будзем сядзець тут да  
вясны, а да вясны шмат чаго можа перамяніцца на съвеце.

### МАРЫЛЯ

Проці закону хочаш ісьці—большай бяды сабе наклікаць?

### СЫМОН

Ня проці закону, а проці нашых згубіцеляў—крывапры-  
сяжных съведак і проці тых, што гэтых съведак падкупілі іх-жа  
крывавымі медзякамі. Вось такім проці хачу ісьці!

### ДАНІЛКА

І-і! Адзін дурань гроши бярэ, а другі дурань дае—на тое  
гандаль.

### СЫМОН (са злосцю)

А ты—трэці дурань—ідзі гутарку вясьці са сваёй іскры-  
пачкай, а ня тут! (ДАНІЛКА адыхадзіць ў старану).

### МАРЫЛЯ

Што адзін зробіш проці ўсіх? Ня йдуць, мой сынок,  
рэчкі ўгару і ня круціцца крыльле ў ветраку проці ветру.  
Не такой дарогай ішоў ты і хочаш далей ісьці, ох, не такой.  
З самага пачатку я прачувала, што нічога з гэтага твайго  
упорства ня выйдзе, і што-ж, ці не мая прауда? А трэ' было  
пакарыцца! Давалі хату, службу давалі, добра можна было  
прыстроіцца, хоць-бы гэтыя малыя мелі які-такі прыпынак-  
цёплы начлег і лыжку гарачае стравы. Ты гэтага не захацеў—  
усё суду нейкага чакаў. Вось табе і суд!.. Хочаш будку ней-  
кую паставіць?.. Ну, паставіш, і што з таго? Таксама пры-  
дуць раскідаюць і выведуць съюжаю ў чыстае поле на па-  
щеху ваўком галодным.

### СЫМОН

Хай раскідаюць, хай выводзяць! Ізноў вярнуся, ізноў тут  
сяду і буду вясны чакаць.

### МАРЫЛЯ

Пакуль так дачакаеш вясны,—мароз табе і нам усім зубы выесьць, у ледзякі aberне.

### СЫМОН

Дык і што-ж там такое? Абернемся ў слупы замарожаныя, у камяні няскратныя aberнемся, а сэрцы тады нашы з сэрдам зямлі зрастуцца, і ніхто не паважыцца крануцца нас, бо той, хто кране, сам у крыгу лёду aberнецца, і ніякае сонца не растопіць ужо гэтае крыгі!

### МАРЫЛЯ

Ты сягоньня як ня пры сваім розуме, Сымоне! Як у гарачцы брэдню нейкую страшную вядзеш. Паслухай ляпей, дзеткі, мяне, я-ж цябе гадавала,—пакарыся ты ім,—яшчэ ня позна!

### СЫМОН

Ха-ха-ха! Пакарыся! А ці ведаеш, мамка, што гэта значыць ім пакарыцца? ці ходзь дагадваешся? Гэта, мамачка, значыць: прадаць, утапіць сябе, цябе, нас усіх у няволю ім на векі-вечныя—запрасьціцца ў вечнае рабства, з якога выходу ніколі ня знойдзем ні мы, ні тыя, што пасъля нас гэта рабства ў спадчыну атрымаюць. Ці ведаеш, мамка, гэта?

### МАРЫЛЯ

Нічога я, дзеткі, ня ведаю, але як праз сон дагадваюся, чаго ты хочаш. На сваю і нашу нядолечку такі ты ўдаўся. Не здарма з гэтага людзі старыя нічога добра не варажылі ні табе, ні бацьком тваім, ох, не здарма! (Пауза). Апомніся, сынок! Падумай, адпусьціся, выкінь гордасьць з сэрда і паслухай маткі! Ведай, што матка родная да зрады дзяцей сваіх не давядзе. Ня хочаш сам к ім ісьці—я пайду, мне старой усё ўвойдзе. Яны не адмовяць нашай просьбе, ды на Зоську ласку маюць.

### СЫМОН

О, каб іх зямля не насіла з гэтакай іхнай ласкай! (Уважадзіць незнаёмы з вехай).

## ЗЬЯВА IV

ТЫЯ-ЖІ НЕЗНАЁМЫ

ДАНІЛКА  
(утаропішыся, у бок)

А гэта хто яшчэ такі за прарок з вехай?

НЕЗНАЁМЫ

(гаворыць найболей зварочваючыся да Сымона)

Тыдні тры таму назад я ў вас быў, добрыя людзі, толькі дома ўсіх не застаў—адна сястра была... Цяпер ізноў прыходжу з тым самым.

СЫМОН

А! гэта вы, мусіць, той самы, аб якім Зоська гаварыла?  
На нейкі сход людзей склікаеце?

НЕЗНАЁМЫ

Але, але! На вялікі сход! Пара ўжо і табе, браце мой, з свайго гнязда зьнімацца!

МАРЫЛЯ

Наша гняздо раскідана.

НЕЗНАЁМЫ

Суд твой, мне казалі, сягонняня кончыўся, цяпер ты вольны, як птушка,—нішто цябе ня вяжа.

МАРЫЛЯ

Як то—нішто ня вяжа? А я—маці яго, а малыя гэтыя, якіх павінен памагчы мне гадаваць і ў людзі вывесыці?..

НЕЗНАЁМЫ  
(ня слухаючы)

Годзе нацягаліся твае дзяды і прадзеды ношкі непасільней! Выбіла гадзіна, і ты мусіш, як арол магучы, распусціць сваё крыльле і ляцець туды, куды ўсе цяпер зълятаюцца. Кончылася чалавече вечнае начаванье, і сьвітаньне агністое пачынаецца на зямлі ад краю да краю, ад мора да мора!

ДАНІЛКА  
(у бок)

Што ён чаўпэ? Памойму вечарэе, а паягонаму—сьвітае. Ці съляпы, ці ён ня бачыць?

НЕ ЗНАЁМЫ

На крыжох магільных гараць съвечкі грамнічныя, а на курганох адзірванелых вехі смалістыя палаюць і шляхі асьвечаюць для ўсіх тых, што йдуць на гэна зборышча вялікае. Гора таму, хто будзе спаць у гэтых час трывожны!

СЫМОН

Трудна зразумець вас, чалавечы! Скажэце-ж мне хоць: нашто гэта зборышча склікаеца?

МАРЫЛЯ

Але, нашто? Можа зямлю будуць даваць?

НЕ ЗНАЁМЫ

Смока выганяць!

УСЕ

Смока?! Якога? (ДЗЕЦІ са страхам туляцца да МАРЫЛІ).

НЕ ЗНАЁМЫ

Ня чулі?.. Ды дзе вам пачуць? Вы ўсе ў гэтых ламох капашыцёся, як чэрві, прыдаўленыя каменем, і съвету белага ня бачыце і нічога слухаць ня ўмееце.

ДАНІЛКА  
(у бок)

Ну, я то пэўне-б аб гэтым ведаў, але, мусіць, гэта брахня?

НЕ ЗНАЁМЫ

Ад даўнага часу пасяліўся на нашай зямлі ў заварожным балоце страшны смок-упыр...

УСЕ

Аж нават упыр!

НЕ ЗНАЁМЫ

Але, але, добрыя людзі! І вось праз гэтага смока-упыра пайшлі на цэлы съвет усялякія беды і няшчасці.

### МАРЫЛЯ

Няўжо-ж гэта і нас праз яго гэтакае гора спаткала?

### СЫМОН

Мамка, не перапыняйце гутаркі!

### НЕЗНАЁМЫ

Пошасьці ўсялякія сее жменяй сваёй каршуновай—гэта, каб сіла народная не ўзвялічылася і яго не змагла, а туманы чорныя ў вочы ўсім пускае, каб людзі ня бачылі яго. По-начы з хаты ў хату заходзіць і кроў з сэрцаў цёплую смокча, а ў душу яду свайго падлівае, каб яна прасьветлася і ніколі ніякае ня бачыла. Дзе толькі яго хоць ценъ прашмыгненца—там ненавісьць страшная між братамі і сёстрамі, як вужака, разгнеджваецца, нявінная кроў на зямлю лълецца, а путы жалезныя бразгаюць на руках чалавечых, як званы на ўсяночную. Катнія жаданьні ў думках людзкіх расплоджвае, і на самае сонца кладзе жалобную пакрывальню. Удоў і сірот у рабства голаду і холаду заганяе, а бацьком і маткам бяз часу дзетак назаўсёды ад грудзей вырывае,—гэта ўсё, каб хвалу сваю смочую ўзвялічваць. Вось які ён—гэты смок-упыр!

### ДАНІЛКА

А скажэце, дэядэйка: ці ты бачыў яго?

### НЕЗНАЁМЫ

Ніхто ня бачыў!

### МАРЫЛЯ

Дык як-жа гэта?

### НЕЗНАЁМЫ

А вельмі проста: усе дагэтуль думалі, што гэта ня смока работа, а так бог даў.

### СЫМОН

А як-жа гэта будзе сход выганяць яго, калі ніхто і ня бачыў?

### НЕ ЗНАЁМЫ

Як усе чыста браты і сёстры на сход прыдуць, тады  
узе і ўбачаць яго, бо, каб убачыць яго,—трэба ўсе вочы ў  
адно месца сабраць.

### ДАНІЛКА

А ён не паесьць за гэтакую штуку ўсіх?

### НЕ ЗНАЁМЫ

Ён толькі зьесьць таго, у каго да канца ня хопіць адвагі  
глядзець яму съмела ў вочы.

### ДАНІЛКА

Ну, як так, то я на гэны сход не пайду!

### МАРЫЛЯ

Дык, значыцца, і Сымона майго хочаце звабіць туды?

### НЕ ЗНАЁМЫ

Я нікога, маці, ня ваблю! Я толькі кліч клікаю і разно-  
шу гэтую весьць усім чыста ад хаты да хаты. А хто яшчэ ня  
згінуў зусім і не запрапасціўся з душою ў смокавых лапах,—  
той сам пайдзе, і ніякая сіла яго ня стрымае.

### СЫМОН

Я не пайду, хоць мяне ўжо і цягне туды. Я павінен  
тут астакца, каб рукамі і зубамі трymацца гэтай спадчыны  
бацькавай, бо як згублю яе—месца мне на цэлым съвеце ня будзе.

### НЕ ЗНАЁМЫ

Што-ж, браце мой? Думаеш, што гэта лаціна зямлі  
скрэз дна праваліцца? Так ты думаеш?

### СЫМОН

Не праваліцца; але як зыйду—мяне назад сюды ня пусьцяць.

### НЕ ЗНАЁМЫ

Ня бойся! Без тваіх рук нідзе не абыйдуцца.

### МАРЫЛЯ

Як сабе хочаце, добры чалавечы, а я Сымона свайго ад-  
сябе нікуды не адпушчу! Хай лепей думае, як хлеба і начлегу  
дастасць на зіму.

## НЕ ЗНАЁМЫ

Ня ўтрымаеш, маці, свайго сына, калі ў ім кроў разгарацца і душу яго да съятла пацягне. Пойдзе, хоць-бы зямля перад ім расступалася. З запаленай паходняй пойдзе праз пяскі халодныя і праз лагі балотныя туды, адкуль я к вам з гэтай весцю прыходжу. Голас патаемны, што дагэтуль драмаў у глыбіне грудзей, павядзе яго так лёгка, што і не агледзіцца, а крыўда, якую бацькі яго цярпелі і ён сягоньня цярпіць, падганяць будзе яго; можа нават будзе гнаць яго на вельмі і вельмі страшэнныя рэчы. Але нічога—пойдзе і возьме сваё! (Паўза). Што, Сымон? Час ня съпіцы! Там чакаюць цябе сотні, тысячи, міліёны такіх, як ты, і ты, ведаю, на іх даўно чакаеш, толькі стараешся гэта заглушкиць у сабе. Час прачнунца, Сымоне! Час!

## СЫМОН (звесіўшы галаву, як-бы сам да сябе).

Кінуць матку, кінуць зямлю і пайсьці?! А ці знайду я там тое, што тут згублю? Ці знайду? Але штось цягне туды! А чараваў ты мяне, чалавечка. На дзьве палавіны разрываюцца мае думкі і душа мая. Як-жа гэта неяк раптам прышло. Як-жа мне загадала страшную загадку—ні тут застацца, ні туды пайсьці?!

## НЕ ЗНАЁМЫ

Час, Сымоне, час! Агляніся кругом сябе і ўспомні ўсё. Дагэтуль ніколі ты съцежкі свае ня бачыў, бо вечна нязмытыя сълёзы на вачох тваіх віселі, хоць чырвоная кроў з цябе капала на съяды твае. Наганяў ты сабе мазалі непазбытыя, як араў і сеяў, а груганы пражорлівия зярніты твае съпелыя клявалі. Як нарадаўся ты—штось думаў, штось рабіў, тварыў, а што? Нядолю сваю толькі з году ў год гадаваў і пашыраў панаванье яе. Песень і казак чароўных шмат табе матка над калыскай тваёй напяяла; яны доўга ў душы тваёй жылі і радавалі цябе, а што з іх сягоньня засталося? Асьмяялі, аплявалі іх табе нязваныя госьці, мучыцелі твае—гора ды крыўда! Агляніся, Сынаме! Успомні, разваж усё! Успомні матку, сястру сваю ўспомні, га! і ту ю вяроўку, на якой бацька твой павесіўся! (Шыбка выходзіць).

## З Ъ Я В А V

ТЫЯЖ БЕЗ НЕЗНАЁМАГА

С Ы М О Н

(як-бы збудзіўшыся)

Ах! Ён вышаў ужо! (Хоча бегчы за НЕЗНАЁМЫМ).

МА Р Ы Л Я

(хапаючы за руку)

Сымонка! куды ты, дзеткі?

С Ы М О Н

Пусьце, мамка! Я хачу папытца, у якім месцы той сход склікаецца?

МА Р Ы Л Я

Ня трэба! Ня йдзі! Нашто ён табе? Я цябе прашу, дзеткі, астанься!

С Ы М О Н

Я толькі папытаюся, і вярнуся назад.

МА Р Ы Л Я

Ня ведаеш дзе, і ня трэба! Нашто табе гэны сход страшны? Я ня пушчу на яго цябе! Ня пушчу!

С Ы М О Н

Мамка, пусьце, я толькі даведаюся і больш нічога!

МА Р Ы Л Я

(віснучы Сымону на шыі)

Усё роўна—ня трэба! Там згуба твая і наша. Ах, божухна мой! Чаго яго гэтага шалёнага клікача прынясло сюды? Што яму трэба ад нас? Няшчасце за няшчасцем так і йдзе на бедную маю галаву! (Плача).

С Ы М О Н

Чаго плачаш! мамка? Яшчэ-ж нічога такога страшнага нясталася. Ня плачце, мамка! Калі ўжо так хочаце, дык не пайду і пытацца нават.

МА Р Ы Л Я

(апускаючыся на зямлю)

Дабіваеце мяне! З усіх старон дабіваюць! Жыцьцё, якое ёсьць, адбіраюць. Кара божая звалілася на ўвесь род наш. Ах, ты долечка мая няшчасная!

СЫМОН  
(адышоўшыся ў старану)

А ўсё такі мушу даведацца, дзе гэны сход склікаеца, каб там і нямаведама што! І трэба-ж было мне не папытгацца ў яго? Ці не сказаў ён толькі часам Зосі гэтага? (Да МАРЫЛІ). Мамка! дзе Зося?

МАРЫЛЯ  
(відачона манячы)

Бог яе ведае! Недзе вышла. Мусіць ці не пайшла ў грыбы.

ДАНІЛКА

Я-ж табе, мама, казаў! Зоська пайшла... (Глянуўшы на МАТКУ не дагаварвае).

СЫМОН

Куды пайшла?

ДАНІЛКА

А мусіць у грыбы, як мамка казала, я ня ведаю.

СЫМОН

Маніш! Добра ведаеш, а толькі ня хочаш казаць, кажы! а то...

МАРЫЛЯ

Нашто яна табе? Пайшла і прыдзе. Ці-ж першы раз.

СЫМОН

Першы, ці ня першы, а сягоння я мушу ведаць, куды пайшла. (Прыступаючи да ДАНІЛКІ). Кажы, шэльма, а не—то біць буду!

ДАНІЛКА

Я-ж табе кажу, што ня ведаю. А біць мяне ня маеш права: на тое маці ёсьць.

СЫМОН

Яшчэ ён, жаба, будзе са мной абрыдацца! Калі пытаюся, то мусіш сказаць. Я старэйши за цябе, і ніякі прыблуда, а брат твой.

ДАНІЛКА

Хоць ты і старэйши, хоць ты і брат мой, а ўсё роўна, калі і ведаю, то не скажу! Што-ж ты са мной зробіш?

СЫМОН

Выбрашаш усё, аж міла будзе, як юху гаду спушчу!

МАРЫЛЯ

(да Сымона)

Кінь ты да яго чапіца! Што з табой сягоньня зрабілася?

СЫМОН

Калі пытаюся, то няхай кажа! (Да ДАНІЛКІ). Ну! Чуеш, ці не?

ДАНІЛКА

А як-жа! Чую! Нашто-ж у мяне вуши?

СЫМОН

Ну дык кажы! А не—то, як бачыш, душу з цябе выматаю.

ДАНІЛКА

Не скажу!

СЫМОН

Скажаш!

ДАНІЛКА

Хоць зарэж!

СЫМОН

(хапаочы сякеру)

Кажы, вужака! а то, як стой, на дробныя кусочки іскрыпку пашчапаю!

ДАНІЛКА

(хаваочы пад сябе іскрыпку)

І іскрыпкі ня дам шчапаць, і не скажу!

СЫМОН

(вырывае з-пад Данілкі іскрыпку і хоча сеч).

Скажаш?

ДАНІЛКА

(кідаючыся к Сымону на каленьне і цалуючы руки)

А братачка, а родненькі! Пасячы ляпей мяне самога на дробныя кусочки, а іскрыпку не чапай! Богам цябе прашу!

МАРЫЛЯ

(адцягваочы Сымона)

Ці не ашалеў ты сягоньня!..

СЫМОН  
(баронячыся ад Марылі)

Адчапіся, мамка! (Да ДАНІЛКІ замахваючыся тапаром над іскрыпкай). Кажы!

ДАНІЛКА  
(енчучы)

Сымонка, братачка! Не сячы! Ляпей мяне забі, зарэж, што хочаш зрабі са мной, а іскрыпачкі не чапай! Другой такой за ўсё жыцьцё не зраблю.

СЫМОН  
ізвноў замахваючыся тапаром)

Пасяку на дробныя шчэпкі! Кажы!..

ДАНІЛКА  
(прыпадаючы галавой да іскрыпкі)

Сячы па маёй шыі, а іскрыпачкі не чапай! Але ўжо скажу, скажу табе, дзе яна!..

МАРЫЛЯ  
(ухапіўшыся за сякеру)

Давай мне сякеру! Давай сякеру! я сама табе скажу, дзе Зоська. (За сцэнай шум; чуваць ЗОСЬКІН голос: «Пусьце мяне... Я сама пайду. Пусьцеце». Двое ДВОРНЫХ ЛЮДЗЕЙ уводзяць на сцэну ЗОСЬКУ з завязанымі назад рукамі).

## З Ъ Я В А VI

ТЫЯ-Ж, ЗОСЬКА і ДВОРНЫЯ ЛЮДЗІ

АДЭІН З ДВОРНЫХ ЛЮДЗЕЙ

Хацела каля палацу павесіцца, дык сказалі звязаць і сюды прывесьці!

ЗОСЬКА  
(хочучы вырваць з вяровак руکі, у страшным мучэнні)

Нашто рукі звязалі? Мамачка, браточки, зымлуйцеся, развязяжэце!! За што так пакаралі?!

(МАРЫЛЯ, СЫМОН, ДАНІЛКА застываюць у сваіх позах ні то зьдзіўленыя, ні то перапужаныя. ДЗЕЦІ падбягаюць і туляцца да ЗОСЬКІ. ДВОРНЫЯ ЛЮДЗІ выходзяць).

Паводлі апускаециа  
ЗАСЛОНА

## А К Т П Я Т Ы

Час—каля „ўсіх сьвятых“. Вечар. Цёмна. Глуха. Заводзіць вецер.

### З Ъ Я В А І

МАРЫЛЯ—ДАНІЛКА—ДЗЕЦІ

ДАНІЛКА

(увесь час выводачы з перарывамі на сваёй скончанай іскрыпцы сумную мэлёдью)

Мамка, уцякайма адгэтуль, а то ўжо і мне трудна вытрываць: так тут холадна, цёмна, страшна!

МАРЫЛЯ

(грэючыся з дзядымі каля вогнішча)

Як Сымон скажа, так і будзе, нічога я ў гэтым сваёй воляй парадаць не магу.

ДАНІЛКА

Усё Сымон ды Сымон! Ці-ж без яго дык і абыйсьціся няможна. Я-ж нашто ў цябе?

МАРЫЛЯ

Нашто? Пішчэць толькі на іскрыпцы, ды і ўся з цябе тут рада і парада! Як цяпер во пішчыш ды пішчыш, хоць вушы затыкай.

ДАНІЛКА

А ўсё такі скажы, мамка, прауду: у гэтай іскрыпцы лепши голас, як у тэй, што раней у мяне была?

МАРЫЛЯ

На тэй гудзеў, як авадзень, і на гэтай таксама выводзіш нейкае нешта паўтара людзкога. Знайшоў калі музыкай займацца! Жалоба па бацьку яшчэ не адышла, з Зоськай такое

няшчасьце прылучылася, а ён—на табе! На йскрыпцы выігryвае.

### ДАНІЛКА

Мамачка, я-ж нічога вясёлага і ня йграю, а ўсё такое, як сама чуеш, што і па нябожчыках ня грэх галасіць. Жалобная музика, бачыш, у мяне выходзіць, а не якая іншая.

### МАРЫЛЯ

І толькі больш жалю задаеш, ажно толькі сэрца на кускі разрываецца. Думак сваіх не магу ў парадак прывясьці.

### ДАНІЛКА

А якія там думкі? Узяў пастанавіў раз кінуць гэта бяспрыпиннае прыпынішча, ну дык і што тут мазгі думкамі сушыць. Забраў свае манаткі, ды дай божанька ногі і здароўе!..

### МАРЫЛЯ

У цябе ўсё проста з моста, а клёку ў галаве і за грош ня маеш. Ну, мы няхай сабе пойдзем—добра! А Сымон, Зоська? Як патвойму здаецца: вырачыся мы іх павінны? Што?

### ДАНІЛКА

Няхай і яны з намі йдуць. Ці-ж ім хто не дае.

### МАРЫЛЯ

А калі ня хочуць?

### ДАНІЛКА

Дык іх аддзяліць трэба, калі ім кепска з намі жыць і калі цябе ня ўмеюць слухаць.

### МАРЫЛЯ

Нашто іх аддзельваць! Яны самі даўно ўжо аддзяліліся ад нас, але толькі я—матка—ад іх не магу аддзяліцца і пакінуць іх тут бяз ніякага парадку і ладу. Ды што ты, дурненькі, разумееш у гэтых?

### ДАНІЛКА

Я толькі тое разумею, што ўцякайма адгэтуль, мама, ды ўсё тут! Есьці няма чаго, хаты няма, скора зіма будзе, съюжа, сънег, мароз... Бр! Аж цяпер усяго да костачак холадам пе-

раймае, як шпількамі жалезнымі. Замерзынем, мамка, запрауды замерзынем. На ледзякі aberнемся, як Сымон казаў. А я не хачу быць ледзяком, бо як тады буду я на йскрыпачы сваёй іграць? То-ж пальцы напэўна зусім падубянеюць, ды йскрыпачку мароз пашчапае. А такая звонкая ўдалася, такая звонкая!

МАРЫЛЯ

Але-ж Сымон, Зоська!..

ДАНІЛКА

Як Сымон ня хоча з гэтым няшчасным папялішчам расцашца, то і бог з ім! Без яго дамо сабе раду.

МАРЫЛЯ

То што-ж з таго? Але-ж ён і нас не адпускае?

ДАНІЛКА

Дык ціханька ўцячэм ад яго, сягоньня ўцячэм. Пакуль ён вернецца, то нашага і съледу не застанецца. Гэтага свайго сходу, што той дурны з вехай начоўп яму, можа і бяз нас шукаць, аж надта можа! Усё-ж роўна мы яму шукаць не памагаем.

МАРЫЛЯ

Казаў-жа, што ўжо на сълед напаў, і скора ўсё скончыцца, Неўзабаве ўсю гаспадарку да ладу прывядзе.

ДАНІЛКА

Чакай баба Пятра—будзеш сыр есьці! Яму ў галаве ўсё дагары нагамі перавярнулася, а мы слухаць мусім і чакаць нейкае злыбеды, апошняга канца свайго.

МАРЫЛЯ

Ну, а Зоська?

ДАНІЛКА

Я Зоську ўгавару, і яна пойдзе з намі. Даліпан, пойдзе. Я зайграю ёй туую музыку, што паніч высьвістваў, як у нас быў,—яна заслухаецца і пойдзе аж міла, куды я толькі з іскрыпачкай пайду.

МАРЫЛЯ

(глуха)

Куды-ж мы пойдзем? З чым? Па што?

ДАНІЛКА  
(горача)

Самі з сабой пойдзем: ты з малымі, я з іскрыпачкай.  
У сьвет, мамачка, па хату і хлеб пойдзем. Я буду іграць, ты  
пяць, а малая сваім плачам памагаць нам будуць. І такую  
вандроўку пачнем, якая яшчэ нікому і ня сънілася! Ад вёскі  
да вёскі пойдзем, ад двара да двара—аж у вялікі горад зой-  
дзем, кажуць ёсьць такія гарады, ці месцы, дзе дамы ўсе  
чыста, як печы—з цэглы мураваныя, а народу там шмат, шмат!  
Цэрквы там золатам пакрыты, а ў цэрквях вялікія і маленькія  
божанькі стаяць і вісяць. Дарагое каменъне з іх адзежак і ка-  
ронай так і капае на зямлю, буйна, як сълёзы падчас, ці град  
з неба. А народ к ім, гэтым божанькам, ідзе і йдзе, як вада  
плыве. Ад усялякіх болесцяў вылечваюцца, ад няшчасцяў  
збаўляюцца, долю сабе лепшую вымаліваюць. Такія там, ка-  
жуць, мамачка, цуды творацца. (Цалуюучы руکі МАРЫЛІ). Дык  
уцякайма адгэтуль, мамачка! Там будзе нам усім хораша і  
весела. Уцякайма! Ды на што-ж ты, мамка, торбачкі шыла?!

ЗЬЯВА II  
ТЫЯЖ І СТАРАЦ

СТАРАЦ

Слава Хрысту, добрыя людзі!

УСЕ

Слава! Слава! І цяпер і на векі вякоў!

СТАРАЦ

Што гэта ў вас парабілася, пані гаспадыня? То-ж як  
вясной быў я ў вас, ня так гэта мясьціна выглядала!

ДАНІЛКА

Яна ўжо і тады таксама выглядала, толькі тады яшчэ ў  
кучы трymалася, а цяпер рассыпалася.

СТАРАЦ

Але, але, бачу! А дзе-ж яшчэ ваша сямейка? — было-ж  
болей.

### ДАНІЛКА

І тады, дзедка, такая самая была наша сямейка, толькокі як сядзела ў хаце, дык болей яе выглядала.

### СТАРАЦ

Але, але, ведаю! Гняздо раскідалася і птушкі разъбегліся якая дзе-куды. Ведаю, ведаю! Сам я з такога гнязда.

### МАРЫЯ

(падаючы хлеба кусок)

Сядайце, дзедка, і памалецся за грэшную душачку Лявона.

### СТАРАЦ

(зъдзіўлена)

Што, пані гаспадыня? Памёр твой чалавек?

### ДАНІЛКА

Але, дзедка! Тата ня вытрываў, узяў ды павесіўся.

### СТАРАЦ

Вечны супакой! Вечны супакой яго душачцы! (Моліцца).

### МАРЫЯ

Адкуль-жа гэта, дзедку, бог прынёс да нас?

### СТАРАЦ

З сьвету, пані гаспадыня! З далёкага сьвету валакуся. Хэ-хэ-хэ! З сьвету ў сьвет плятуся. І так кожны дзень і кожную ночку, калі дзе не начую.

### ДАНІЛКА

Мусіць вялікі, дзедка, сьвет гэты? Ці канец яму ёсьць дзе, ці няма? Я ні ў каго не магу гэтага даведацца.

### СТАРАЦ

Ох, вялікі сьвет, мой сынку! Куды я толькокі ні хадзіў, нідзе канца яму не знашоў, ня бачыў і ня чуў. Можа дзе і ёсьць яму канец—ды пэйнене, што ёсьць, бо адкуль-жа б ветры нам баг пасылаў, ды лета і зіму, цяплю і холад?

### ДАНІЛКА

Мусіць, добра жыць на гэтым сьвеце вялікім? Я ўжо мамцы казаў, што добра.

### СТАРАЦ

Там добра, дзе нас няма. Але мне ў майм, жабрачым палажэньні, усюды ня кепска. Што мне там, сынку, нягоднага можа быць? Ідзі сабе, куды вочы глядзяць, ані мяне хата свая затрымлівае, ані мяне радня звязывае, ані мяне зямелька свая к сабе цягне!.. Цэлы сьвет—хата мая, усе людзі—радня мая, уся зямелька—поле маё роднае. Усюды што-колечы ды сваё находжу: ці кусочак хлеба, ці куток цёплы для начлегу, ці толькі так добрае слова—і за гэта дзякую богу! Іду сабе ды йду. Ні над чым не трасуся, нічога бараніць ня маю: усё багацьце са мною ў гэтых торбах—гэтыя акрайчыкі хлеба, ды часам які кусочак сыру, ці сала. І што болей трэба мне? Добра мне так. Смачна ем, спакойна сплю. Ведаю, што не акрадзе мяне злодзей, не аграбіць разбойнік. Усюды ласку маю—за душачкі жывыя і змарлыя маліцца просяць. Ведама, ня ўсе мяне ахвотна прымаюць і любяць мяне, але гэта найболей такія, дзе сабак многа і дворні ўсялякае,—туды-ж і заходзіць я не стараюся. А так—усюды добра на съвеце, мой сынку, усюды!

### МАРЫЛЯ

Мо' і праўду, дзедка, кажаш, што табе няцяжка жывецца на гэтым съвеце, але ў нас тутака дужа дрэнна. Як пайшло ад вясны няшчасьце за няшчасьцем, дык і радачкі з нікуль ніякае нямашака.

### СТАРАЦ

Ведаю, пані гаспадыня, ведаю.

### МАРЫЛЯ

Як бачыце—хату нашу раскідалі. Лявонка мой—як табе ўжо Данілка казаў—не перажыў, вечны супакой, гэткае несправядлівасці, і рукі без пары сам на сябе наложыў.

### СТАРАЦ

Ведаю! Важны чалавек быў—гаспадарны і справядлівы быў. Колькі раз я ні заходзіў, заўсёды вока на мяне добрае меў. Вечнае яму спачыванье, і няхай зямелька для яго лёганькай будзе, а бог найвышэйшы пляму з яго душачкі здыме, што наложыў сам на яе з роспачы.

### МАРЫЛЯ

Вечнае яму спачыванье! А Зоську нашу таксама зналі,  
дзедка? Такая дзяўчына была!

### СТАРАЦ

Знаў, пані гаспадыня! Чаму ня знаў?.. Не адзін раз мяне  
і хлебам дарыла, і вадзічкі ў смагу давала. Апошні раз, як у  
vas быў, кветачак нават мне дала,—за панічова здароўе пра-  
сіла маліцца. Добрая дзяўчынка была. Хай бог міласэрны за  
тое долечку ёй шчасльвую пашле!

### МАРЫЛЯ

Ох, дзедка мой! Не на радасьць і на пацеху яна ў мяне  
гадавалася. Да сціпная вельмі была, і нейкая як сама не пры  
сабе. А з вясны, як прышло нешта ёй у галаву, як стала ў  
двор бегаць, як стала, дык цяпер як-бы не пры сваім розуме  
засталася.

### СТАРАЦ

Ведаю я гэта! ох, чаму ня ведаю? Моладасьць яе згубіла,  
ды каго яна ня згубіла!

### МАРЫЛЯ

А Сымонка мой таксама ці з розуму зышоў, ці хто яго  
знае, што з ім робіцца. Хоць забі яго—саступіць адгэтуль ня  
хоча і нам нікому волі не дае, ня гледзячы на тое, што ўжо  
апошні суд за гэтую зямлю адбываўся, і мы на ім прайгралі. Ды  
яшчэ другая бяда з маім Сымонам прылучылася: прышоў сю-  
ды нейкі шалёны чалавек і нагаварыў яму аб нейкім смоку і  
зборышчы,—ды цяпер по-начы ходзіць і зборышча гэтага шу-  
кае, не на дабро шукае! Ужо сталі яго і цемняком усе назы-  
ваць. Можа і сапрауды ў цемнякі запісаўся—хто яго ведае? Са-  
ма я ніяк і розуму ня прыстаўлю. Ці ня чулі вы, дзедка, чаго  
аб гэтым сходзе?

### СТАРАЦ

І чуў і ня чуў, і нічога сам добра ня ведаю, ды хто яго  
ўсё разъбярэ, як съледна. Цяпер такі на съвеце між людзьмі  
несупакой расьце, што ня дай ты, божачка! Дык можа дзе і

зъбіраецца гэна зборышча, але дзе—нічога я ня ведаю. Шмат чутак усялякіх, як і заўсёды, ходзіць паміж жывымі, шмат аб чым і добра гаманяць, але што з гэтага ўсяго гоману выйдзе—ніхто акуратна не згадае. Слабы сталі цяперашнія людзі: кепскія вочы маюць, каб усё, як належыцца, бачыць ім, кепскія вуши маюць, каб кожны шорах пачуць, і згадаць, адкуль веџер прыхільны вее, і кепскі розум маюць, каб ім раскумекаць усё чыста, дзе добро іх чакае, а дзе зло. Так, так, пані гаспадыня! Слабы людзі. Нават якую маюць сілу, дык і тое ня хочуць выказаць. Нейкі сон і страх усіх аплутаў.

### ДАНІЛКА

Праўда, дзедка! Мне тут вельмі страшна, але каб спаць хацелася тутака на холадзе,—дык гэтага не скажу.

### СТАРАЦ

То чаго-ж сядзіцё на гэтай руіне, калі вам тут страшна? Чаго чакаецце?

### ДАНІЛКА

А ўсё-ж чакаем, пакуль Сымон сход той знайдзе.

### МАРЫЯ

Падзецца няма дзе!

### СТАРАЦ

А дзе я падзяюся? Дзе пяты, дзесяты падзяеца такіх, як я, як многа іншых падобных мне?

### ДАНІЛКА

Ну, месца гэтага то я яшчэ ўсё такі добра ня ведаю!

### СТАРАЦ

Як пойдзеш, сынку мой, у съвет, то даведаешся. Днём сонейка съцежку пакажа, а ночкай—шлях млечны на небе. А ісьці будзе лёганька-лёганька, бо веџер будзе цябе падганяць. І так будзеш шукаць ды шукаць таго месца, аж пакуль ня знайдзеш вечнага спачыванья.

### ДАНІЛКА

А як хмарна будзе ды з дарогі саб'емся,—хто тады пакажа?

### СТАРАЦ

Добрая людзі, мой сынку, добрая людзі. А ісьці вам трэба адгэтуль.

### ДАНІЛКА

Ды я ўжо мамцы казаў аб гэтым самым, але ўсё ўпіраецца яшчэ.

### СТАРАЦ

Нічога, пані гаспадыня, тут ня выседзіш. Скінь пыху з сэруца ды йдзі адгэтуль. Не спадзейся на помач сына—ён ужо далёка ад цябе з сваімі думкамі і ня скора к табе з імі вернецца. Сыдзекі вашы разышліся і зойдуцца толькі тады, як ён, пабываўши на tym эзорышчы, якога цяпер шукае, вернецца к табе славай акрыты. А цяпер не чакай на яго і думай сама аб сабе. Бачыш—якая гэтая асеньняя ночка страшная, а ты тут адна з сваймі малымі і гэтым няшчасным музай, што ігрой сваёй да сълёз толькі даводзіць... Час, птушка-маці, зьнімацца з гэтага раскіданага гнязда, каб іншых сваіх дзетак убараніць ад благіх ястрабаў, ад якіх сілачки ты ня мела ўбараніць свайго Сымонкі і Зоські! Скінь пыху з сэруца, на бярыся адвагі, забірай гэтых з сабой і йдзі, ідзі, куды ногі панясуць, куды вочы твае глядзець будуць!

### МАРЫЯ

Ды я ўжо з самае вясны торбачкі для ўсіх шыла, і шмат, шмат іх пашыла! Але Сымон, Зоська!.. Як-жа мне пайсьці бяз іх?

### СТАРАЦ

Ня бойся, пані гаспадыня! Яны, калі ня знайдуць таго, чаго шукаюць, каб у тваю хату шчасльце прынясьці, то вернуща к табе tym самы шляхам, якім ты ад іх адыйдзеш. Такі ўжо парадак на съвеце паміж намі людзьмі.

## ДАНІЛКА

Ну, і добры-ж гэты парадак: прыкладам, я пайду шукаць грыбоў у лес, а вярнуся адтуль толькі з галінай асінавай.

## СТАРАЦ

(цягнучы далей)

Твой сын цяпер можа нават шукае таго, чаго і ня згубіў, але мусіць шукаць і павінен. Ганьба таму чалавеку, што рукі апусьціць, як перавяслы, і чакае, пакуль сама доля к яму прыдзе ў хату і папросіцца, каб прыняў яе з ласкі свае! Ганьба таму, хто, вочы на ўсё заплюшчыўши, будзе ісьці ўцёртай здавён съдзежкай няпраўды, думаючы, што іначай быць ніколі ня можа, і што не ў яго волі зъмяніць стары парадак бяссумленнага жыцьця! Ганьба таму, хто, радзіўши ў ярме, валочыць яго пакорна, як вол стары, не парываючыся нават ходзь на час выпрагчыся з гэтага ярма, паганячага пачуцьцё яго чалавече! Ганьба таму! Нам старым іншай рэч: мы ня живём, а толькі дажываем. Маладыя-ж мусіць нечага шукаць, нечага дабівацца.

## МАРЫЛЯ

Дзедачка! Незразумелыя рэчы для майго жаноцкага разуму ты кажаш. Але ўсё-ж такі, як бачу, нездарма я торбачкі шыла, ох, нездарма!

## СТАРАЦ

І сын твой калісь гэтага не разумеў, а можа і цяпер не разумее. Але прышла пара, выбіла такая шчасная, ці няшчасная, гадзіна, і прабудзілася ў яго думка вялікая, важная, што так далей быць ня можа, як ёсьць, што яго штосьці пацягнула к нечаму няведамаму, але съветламу і радаснаму, ну, і перавярнуўся ўвесь стары лад у яго беднай галаве. Твае песні і казкі, што пияла і гаварыла яму калісь над калыскай, шмат у гэтым памаглі. Дык не пярэч-жа і далей свайму сыну ісьці тэй дарожкай, якую ён сам сабе абабраў і йдзе цяпер.

## ДАНІЛКА

Ды мамка яму нічога не пярэчыць, але ён сам сабе пярэчыць і нам не дае нікага ходу, каб як з гэтае пусткі на съвет божы выбрацца:

## З Ъ Я В А III

### ТЫЯЖ і ЗОСЬКА

ЗОСЬКА

(уходзіць, штось сумнае напяваочы; у здрэнай спадніцы і кашулі—без капана, грудзі раскрыстаны, валасы распушчаны і спадаюць па пляcoh, на гаве з пасохшага лісьца вяночак)

СТАРАЦ

(адступаочы ў старану з мімавольнага перапугу)

Хто гэта такі?

МАРЫЛЯ

Ці-ж не пазналі?—Зоська наша!

СТАРАЦ

Божа! Божа! Што з яе сталася?

ДАНІЛКА

Толькі ценъ ды вянок з лісьца!

ЗОСЬКА

(разглядаючыся)

Хто тут? чаго вы назъбіраліся? Разлучыць мяне хочаце з ім? Га? Ха-ха-ха! Не на такую напалі. (Да СТАРАЦА). А ты, сівы, чаго сюды прышоў? Можа весьці добрыя прыносіш ад майго таты, або ад майго міленькага? Ня бойся—кажы! Я ўсё ведаю!.. Даўней нічога ня ведала, а цяпер, ах, як ведаю!.. Тата мой у палацы засеў і пануе там: шмат слуг яму служыць, і скарбаў усялякіх шмат мае. Пасаг мне вялікі дасьць, ох, які вялікі!—сто, тысячу, мільён. А толькі, нашто ты, татачка, майго міленькага выгнаў з палацу, што аж за морам апынуўся? Пакінуў мяне мой ненаглядны, праз благіх людзей адрокся свае русалачкі з васільковымі вачамі. Ха-ха-ха! Але я сама к яму пайду. Праз быстрыя рэчкі, праз шчырыя бары, праз сухія пяскі паплыву к яму, як месяц па небе плыве! (Садзіцца і капаецца ў вогнішчы).

СТАРАЦ

Страшныя рэчы творацца ў вас, пані гаспадыня!

## МАРЫЛЯ

Ад маладзіковае суботы ўжо яна такая! трэці тыдзень праходзіць.

## ЗОСЬКА

(устас і ходзіць па сцэне)

А вы вон адгэтуль усе, вон! А-а! Ведаю!—На вясельле маё сабраліся! Не хачу я вас, груганоў чорных,—у мяне іншыя госьці будуць. (Да СТАРАЦА). Праўда стары,—іншыя? Маўчыш! Ну, як сабе хочаш! А я скажу, хто ў мяне будзе: зоркі з неба залатыя зъбягудца, месячык срыбны прыплыве, воблачкі съветлыя зыйдуцца, і будуць яны ўсе гуляць на майм вясельлі так весела, так скочна! А вецер іграць маё вясельле будзе, зычна іграць будзе, як ён у лесе часам умее, як ён у вазяродах часам іграе! (Да ДАНІЛКІ). Пакажы мне зараз, маладзенъкі музыка, як вецер іграе! (ДАНІЛКА іграе жаласьліва-нудную мэлёдыю, ЗОСЬКА круціцца па сцэне і прыпывае).

Вечер іграе, зорачкі скачуць,  
Месяц між імі лад водзе;  
Радасна хмаркі белыя плачуць,  
Мілы мой кажа ўсім—годзэ!

Водблеск ад пажару асьвечвае сцэну. ЗОСЬКА, напіваючы ўсё, час нейкі круціцца па сцэне ў пажарным съятле. ДАНІЛКА іграе).

## УСЕ

(апрача Зоські)

Ах, пажар недзе!

## МАРЫЛЯ

Як-бы з стараны двара агонь б'е!

## СТАРАЦ

(хрысьцячыся)

Скаранье божае валіцца на гэтую зямлю няшчасную! Тут вар'ятка скача, а там з дымам штось ідзе.

## ДЗЕЦІ

Нам страшна, мамка!

## ДАНІЛКА

Уцякайма скарэй адгэтуль, а то яшчэ і наш дом загарыцца!

ЗОСЬКА  
(перастаўшы круціца)

А! Як відненька! А я думала, што ўжо ночка наступіла і мне трэба к майму саколіку зьбірацца. (Разглядаючы). Чаго-ж я дурная длякаюся? Гэта-ж ён тут! Тут мой карапеўч ненаглядны! (Паказываючы на дзерава, на каторым абраз вісіць). Во дзе ён! Во! Адзін, як сіротка, стаіць і чакае, пакуль я, яго зорка нябесная, к яму не падыйду. Ужо іду, ужо іду, маё сонейка мілае! (Падыходзіць і абыймае дзерава, прытуляючы твар свой к яму). Выбачай, саколік, што так позна прышла я к табе сядодня! Вялікую дарогу мусіла перабыць. Гадзіны на мяне сыкалі, ваўкі вылі, начніцы і совы пужалі, але прыцягнулася к табе. Ночка ўжо мінулася, і божы дэянёк, бачыш, кругом звязе. Прытулі-ж мяне к сабе, добры мой карапеўч! Сагрэй мае грудзі дзяўочыя: яны вельмі азяблі—халодна ўжо, бачыш, становіца на съвеце! Не гані мяне ад сябе, як той мяне адагнаў і сам за мора ўцёк. Ты інакшы! Ты хоць і той, але ня той. У цябе, чую, сэрда б'еща, а ў таго ў грудзёх нейкі камень хрусьцеў; у цябе вочкі, як зоркі, съвеціца, а ў таго, як галодныя вужакі паглядалі; твае ручкі абыймаюць, як матка дзіцянятка ў калысцы абыймае, а той, як залезнымі абцугамі, съціскаў мяне; той гаварыў, то як крумка над непахаванымі касцямі крумкаў, а твой голас ліецца, як на жалейцы песня вясною... Прытулі-ж мяне, саколе мой любы, і не выракайся болей карапеўны сваёй! (Апускаецца каля дзерава і, задумаўшыся, сядзіць пры ім).

СТАРАЦ

Пайду я ўжо ад вас, добрыя людзі. Вялікім горам і зьніштажэннем кожны тут куток ваш напоўнен. Шчасльвейшую долечку пашлі вам, божа! Бывайце здаровы! Слава хрысту!

ДАНІЛКА  
(усхапіўшыся)

Дзедачка, забірайце і мяне з сабой! А то яшчэ раз як здарыцца гэткая ночка з пажарам, то я зусім памру ад страху.

СТАРАЦ

Як хочаш, сынку мой. Месца хопіць нам. Можаш ісьці.

### МАРЫЛЯ

Не адходзьце, дзедка! Надумалася і я ўжо: пойдзем усе з табой. Сілачкі мае не хапае далей тут гібець.

### СТАРАЦ

Добра, пані гаспадыня! Добра! І табе месца мала ня будзе.

### МАРЫЛЯ

(да дзяцей)

Ну, дзеткі! Пара зьбірацца ў дарогу! Дзе толькі торбачкі? (Находзіць торбы і начэлівае іх ДЗЕЦЯМ, ДАНІЛКУ і сабе; СТАРАЦ памагае). Вось гэтыя меншанькія вам, малыя, а гэту, трохі большую, табе, Данілка.

### ДАНІЛКА

(надзеўши торбу)

Вось як лоўка цяпер будзе! У руках іскрыпачка, на пля-  
чах торбачкі—гуляй душа, колькі ўлезе!

### СТАРАЦ

Што-ж? Нездарма людзі пацераў і малітваў змалку яшчэ вучацца. Каму-небудзь, ды пад старасць прыгодзяцца. Аб торбах не павінны забывацца нават і тыя, што на паса-  
дах сядзяць.

### МАРЫЛЯ

(надзываючы на сябе торбу)

Ну, гэтыя самыя большыя на мяне якраз падыйдуць! (Глянуўши на ЗОСЬКУ). Папрабую і на яе надзець, а ну-ж з намі пойдзе. (Падходзіць да ЗОСЬКІ і хоча надзець торбу). Зоська, пазволь,—  
надзену гэта на цябе, ды пойдзем разам!

### ЗОСЬКА

(павёўши мутнымі вачымі)

Што? Куды?

### МАРЫЛЯ

Надзенъ, Зоська, гэтыя торбачкі! Надзенъ, дачушка мая. (Хоча сілай надзець).

### ДАНІЛКА

Не спрачайся, Зоська, ды пойдзем! Я табе зайграю па-  
нічову музыку.

**ЗОСЬКА**  
(усхапіўшыся з зямлі і баронячыся)

Што? на мяне торбы хочаце надзявяць! Га! А вы ведаецце, хто я такая? Ведаеце? Я карапеўна! Я—усяўладная пані гэтае зямлі ўсёй чыста!—гэтых загонаў, гэтых лугоў, гэтага лесу! Ха-ха-ха! А яны мяне ў торбы, як жабрачку, хочуць прыбраць! Я ў кароне, бачыце, хаджу. Сярпы мае сталёвия дабро цэламу съвету жнучь, а палотны мае шаўковыя цэлы съвет адзяваюць, а яны ў торбы мяне хочуць прыбраць! Проч, бясстыйднікі! (Эрывае торбы і кідае на вогнішча; сама апускаецца каля дзверава).

**МАРЫЛЯ**  
(адкінуўшы торбу ў старану з агню)

Ня хочаш, і ня трэба! Не ў маёй ужо моцы з вамі вайну вясьці. А торбачка гэта хай астанецца тут: можа Сымону прыдасца.

**СТАРАЦ**

Што-ж, пані гаспадыня,—гатовы ўжо ўсе!

**МАРЫЛЯ**

Ужо, дзедка! Можам ісьці.

**ДАНІЛКА**

Уцякайма, дзедка, бо і я ўжо гатоў. А Зоська дагоніць нас: не чапайце толькі яе. Цяпер-жа можа запяем усе разам на адходнае.

**СТАРАЦ**

Святую песнью хоць калі ня грэх запесь.

**МАРЫЛЯ**  
(да Зоські)

Зоська, як апомнішся, прыходзь з Сымонам да нас! (СТАРАЦ ідзе наперад, за ім—МАРЫЛЯ з ДЗЯЦЬМІ па бакох, а за МАРЫЛЯЙ—ДАНІЛКА. Усе плююць „Лазара”,—ДАНІЛКА іграе; нейкую мінуту іх песняня чуваць за сцэнай, пасля паволі замірае).

## ЗЪЯВА IV

ЗОСЬКА (адна)

ЗОСЬКА

(як-бы прасьвятлеўшы, паказваючы рукамі)

Ха-ха-ха! Там пажар, гэтыя, як пагарэльцы, з торбамі  
пайшлі.

## ЗЪЯВА V

ЗОСЬКА і СЫМОН

СЫМОН

(шыбка ўходзіць з стараны пажару, трymаючы  
ў руцэ запаленую галавешку. Разгляджаючыся)

Пайшлі.. Не пачакалі мяне яшчэ ходзь трохі. А так ужо  
ўсё наладзіў. (Угледзіўшы ЗОСЬКУ). Адна Зоська асталася! (Да яе)  
Што-ж ты робіш тут адна? Пойдзем са мной!

ЗОСЬКА

(прыгляджаючыся)

Гэта ты, Сымон?

СЫМОН

Я, Зоська! Уставай хутчэй, сястрыца, ды пойдзем, бо  
кожная мінuta цяпер дорага!

ЗОСЬКА

Куды пойдзем? Па што?

СЫМОН

(паказаваючы галавешкай у праціўную старану ад пажару)

На вялікі сход! Па Бацькаўшчыну!!!

ЗОСЬКА

(падымаючыся з зямлі)

Аа!.. (СЫМОН бярэ яе за руку і абое нікнунь у үемнаце)

ЗАСЛОНА

Акопы 4-IX—1913 г.



# ТУ ТЭЙШЫЯ

## ТРАГІЧНА-СЬМЯШЛІВЫЯ СЦЭНЫ Ў 4-Х ДЗЕЯХ

## А С О Б Ы:

МІКІТА ЗНОСАК (Нікіцій Зносілов)—колежскі рэгістратар, 25—28 г., у першых трох дзеях барада выгалена, у 4-ай крыху барадаты.

ГАНУЛЯ ЗНОШЧЫХА—яго маці, у вольны час робіць панчоху.

ЯНКА ЗДОЛЬНІК—настаўнік, 25—28 г.

ЛЯВОН ГАРОШКА—паважны селянін, заўсёды з люлькай, агонь да яе крэсіць крэсівам.

АЛЕНКА—яго дачка, 17—19 г., крыху жывая і вяслая дзяўчына, адзяеца чысьценька і скромна.

НАСТА ПАБЯГУНСКАЯ—дзяўчына няведамых заняткаў, 23—25 г.; стараецца адзявацца з шыкам, але бяз густу.

ГЭНРЫХ МОТАВІЧ СЬПІЧЫНІ—Мікітавы настаўнік, сярэдняга веку, бараду і вусы голіць.

УСХОДНІ ВУЧОНЫ—носіць вялікарускую вопратку—„падэёку“, „касаваротку“ і доўгія боты, барада калматая.

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ—носіць польскі строй—кунтуш і „конфэдэратку“, барада голеная, вусы завесістыя.

ДАМА

ПОП

СПРАҮНІК

ПАН

НЕМЕЦ

{ ЧЫРВОНААРМЕЕЦ  
НАЧАЛЬНІК ПАТРУЛЯ } у ваднай асобе

АБАРВАНЕЦ

Немец, двух патрульных, грамадзяне, грамадзянкі і інш.

Усё дзеецца ў Менску. 1-ая дзея адбываецца ў лютым 1918 г., 2-ая—у сінезні 1918 г., 3-ая—у ліпні 1919 г., 4-ая—у чэрвені 1920 г.

1-ая, 3-ая і 4-ая дзеі адбываюцца ў Мікітавай хаце, 2-ая дзея—на Катэдральным пляцы, называным мянчанамі „Брахалка“.

## ДЗЕЯ ПЕРШАЯ

Час вячэрні. Даволі абышырны пакой, беднаваты, падробнамяшчанску абстаўлены. З правага боку—бліжэй да рампы—адны дэ́веры, з левага—двоє. Напроць два вакны на вуліцу. Справа ў належным месцы стол, у іншых мясцох—пара малых столікаў, на адным з іх грамафон, крэслы венскія і мяккія плюшавыя. У кутку зьлева вялікае люстра (трумо). На сценах у рамах колькі тандэтных абразоў—портрэтаў высока-пастаўленых асоб, балалайка, пажарніцкая куртка і каска.

## ЗЬЯВА I

ГАНУЛЯ—ЯНКА

ГАНУЛЯ

(сидзіць і робіць панчоху; чуваць стук у дэ́веры  
з левага боку, што далей ад рампы)

Калі ласка! заходзьце!

ЯНКА

(уваходзіць)

Выбачайце, цётачка, што так часта назаляюся вам, але, бачыце, неяк моташна зрабілася аднаму сядзець, дык вось і прышоў да вас у госьці.

ГАНУЛЯ

Ды што за цэрамонія! Можаце гасыціць у мяне хоць кожны дзень ад ранняня да вечара—мне самой весялей, бо хоць вы ў нас нядаўна закватараравалі, а ўжо лічу вас, як свайго чалавека. Толькі ня стукайце там папанску ў дэ́веры, а праста уваходзьце і ўсё тут.

ЯНКА

Дзякую вам за шчырасць і ласку, хоць і сам ня ведаю, чым я на ўсё гэта заслужыў. (Пауза). Дзе-ж гэта гаспадар ваш малады?

### ГАНУЛЯ

Паляцей у горад таго-сяго купіць. Сягоньня імяніны яго, дык мо' той ці сёй здарыцца ў хату.

### ЯНКА

Шкада, што я раней аб гэтым ня ведаў. То-ж належала і аб падарунку якім падумаш.

### ГАНУЛЯ

Э, мой сынок! Ня тыя цяпер часы на падарункі. Гэтая вайна ды бязладзьдзе, ці як там кажуць, рэволюцыя, пахавалі тыя хвіліны, калі людзі маглі думаць і аб падарунках.

### ЯНКА

А во, сын ваш не забыўся, аднак, аб імянінах?

### ГАНУЛЯ

Не забыўся, бо малады яшчэ і ў галаве пуста. Падумайце, скасавалі чыноўніцтва, застаўся бяз службы і хоць-бы што, ні на грош таёй сталасці. Адно маракуе ўсё аб тым, як гэта ізноў вернуцца нейкія там яго рангі і клясы і ўсялякае добро само пасыпецца з неба.

### ЯНКА

А што-ж ён, павашаму, павінен рабіць у гэтае чыноўніцкае безрабоцьце?

### ГАНУЛЯ

Што? Хоць-бы ўзяў, як іншыя, ды падвучыўся боты шыць, або хоць латаць. Ну латаў-бы, і капейка жывая была-б у хаце, а так... (Махнула рукамі).

### ЯНКА

Трудна такому далікатнаму панічу за гэтакую чорную работу ўзяцца.

### ГАНУЛЯ

Які там ён далікатны! Я сама з ягоным бацькам—людзі вясковыя. Мой нябожчык гаспадар жыў пры бацькох на маленькім надзеле. Адзін яшчэ сяк-так мясьціўся ў сям'і, а як жаніўся, дык і не хапіла абаім месца. Тады мы ўзялі і пайшли сюды ў Менск шукаць службы. Спачатку было вельмі цяжка, а пасля нічога сабе. Я мыла людзям бялізу, а ён прыстро-

іўся ў акружным судзе: быў там пры вешалках і кур'ерам. А вядома, у судзе: народу ўсялякага прыходзіць шмат, ды пакуль там хто дойдзе да вышэйшага начальства, пачынаць мусіў съярша ад ніжэйшага. Гэткім ладам недастачы вялікай не цярпелі, ды нават хлопца свайго праз усялякія там навукі да чыноўніцтва давялі. Пасьля мой памёр, вечны яму пакой, а я засталася адна са сваім Мікіткам. Так што, як бачыце, ніякай далікатнасці нямашака.

### ЯНКА

А я спачатку меркаваў іначай. Бо дзе-ж там! Ён гэтак заўсёды хоча сябе паказаць, як-бы сам губарнатар.

### ГАНУЛЯ

Гэта, мабыць, ён наглядзеўся, бо служыў у губарнатарскай канцэльярыі за нейкага там рэгістратора.

### ЯНКА

Ах, вось яно што! Але гэта не бяда. Калі ён вышаў родам з сялян, то ніякай працы не павінен чурацца, асабліва павінна яго пацягнуць туды, адкуль прышоў,—на вёску, дзе столькі поля някратанага ляжыць. І мне здаецца, што яго туды пацягне.

### ГАНУЛЯ

Ня цягне яго і туды, мой саколік, ой, ня цягне! Стары згарусьціў быў лішнью сотню, маніўся кусочак зямлі з хатай купіць, але ня ўсьпей. А яму, свайму Мікітку, што я наталкавалася, каб зысьціў бацькаву думку,—не паслухаў. Цяпер ні зямелькі з хатай, ні грошай... А мне ўжо старасць на носе. Як падумаю, што бяда зноў прыцісьне, што зноў прыдзеца людзям бялізну мыць, дык аж рукі вянуть ад нейкага жалю горкага.

### ЯНКА

Э, цётачка! Ня так ужо дрэнна, як вам здаецца. Устаткуеца ваш Мікітка з часам і пойдзе па разум да галавы. А цяпер ён-жа яшчэ малады ў вас.

### ГАНУЛЯ

Ды разумееца малады, яшчэ зусім малады! Яно-ж і нарокаць на яго роднай маці гэтак не выпадае, але падчас, як

прыдзе нешта нейкае, дык і гаворыш, і гаворыш; спачатку паллягчэе на сэрцы, а пасъля і шкадуеш. Ён-жа маё родненъкае дзіцё, ды адзін, як той васілёк у жыце.

ЯНКА

(на бок)

О, гэтакіх адных у нас многа, толькі-ж яны не васількі, а праклятае зельле на нашай беднай зямлі! (Ходзіць па пакоі).

## ЗЬЯВА II

ГАНУЛЯ—ЯНКА—МІКІТА

МІКІТА

(уваходзіць з пакупкамі)

О, меджду пртчым і профэсар у нас! Здрасьціце!

ЯНКА

Майму кватэрнаму гаспадару нізка кланяюся! Апрача гэтага пазвольце, пане рэгістратар, павіншаваць вас з імянінамі. Жычу вам надзець шліфы калежскага асэсара.

МІКІТА

Дзякую, меджду пртчым, дзякую! Шчыра мяне цешыць, што вы аб гэтым не забыліся. Жадаю, каб і праз год мы ў гэтай кватэры віншаваліся.

ЯНКА

Аб гэтым трудна загадзя варажыць, бо я ў скорасыці зусім выїжджаю з Менску на вёску.

ГАНУЛЯ

Як-жа гэта, пане настаўнік? Мы ўжо да вас так прывыклі, што мне здавалася, ніколі не разлучымся.

ЯНКА

Там, на вёсцы, я патрабней, чымся тут, а да таго—ня люблю я гораду: вельмі ўжо ў ім цяжкае паветра.

МІКІТА

(да Ганулі)

Меджду пртчым, мамаша, прышыкуйце закуску, бо незадоўга і госьці зъяруцца. (Стаяле на бок пляшку).

ЯНКА

Эгэ! І пляшку бачу. А кажуць, што няможна дастаць...

МІКІТА

Усё можна, толькі асьцярожна. (ГАНУЛЯ зьбірае пакупкі). Весь тут селядцы, во, цыбуля да іх, а вот сала, а тут... меджду протчым—кілечкі... пальцы госьцікі ablіжуць. (ГАНУЛЯ з пакупкамі выходзіць).

### ЗЬЯВА III

ЯНКА—МІКІТА

ЯНКА

Гучны, як уважаю, баль у вас будзе.

МІКІТА

О, так! У нашым чыноўніцкім становішчы іначай няможна. Як чуць што зблышыў, дык і пачнуцца ўсялякія суды ды перасуды: адзін будзе казаць, што па службе атрымаў паніжэнне, другі—што ў карты прагуляўся, а трэці—што скнера, а гэта—найгорш, і так пайшла пісаць губэрня,—не адцярэбішся. Становішча, меджду протчым, пане мой, абавязвае.

ЯНКА

А вы плюнулі-б на тое, хто што кажа, ды жылі сваім адумам. Пры тым, якое тут чорта чыноўніцкае становішча, калі яно ўжо не стаіць, а ляжыць, ды як яшчэ ляжыць—як трухлявая калода!

МІКІТА

Меджду протчым, гэта яно ляжыць так сабе—да часу, а потым зварухнецца і падымецца.

ЯНКА

Чакай, бабка, Пятра!.. Пакуль ваша гэта становішча ўстане, то вас саміх чэрві паточаць. Ды скажэце, калі ласка, каму і нашто патрэбна гэта ваша з мёртвых паўстаньне? Ды каму, якую тут карысьць вы прыносілі, як яшчэ стаялі?

### МІКІТА

Мы цвёрда стаялі на варце съятога расійскага сама-  
ўладзтва і баранілі тутэйшую рускую народнасць ад „інарод-  
часкага засільля“. Во яно што, меджду пратчым!

### ЯНКА

Няма чаго казаць—баранілі! У лапці абувалі, з торбамі  
пушчалі, ды ў сібірскія катаргі вывозілі. Гэта называецца—  
баранілі!

### МІКІТА

А што вы, новасъпечаныя рэспубліканцы, хэ-хэ-хэ! бела-  
русы ці як там... што вы маніцёся бараніць, бо дагэтуль,  
меджду пратчым, вы яшчэ нічога не ўбаранілі.

### ЯНКА

Мы баронім саміх сябе ад вашай навалы.

### МІКІТА

А, меджду пратчым, нічога ня выходзіць: ваши сходкі  
ці там зьезды раскідаюцца, а саміх на казённы хлеб садзяць.  
Хэ-хэ-хэ! раскідаюць,—бо, і ўсё тут.

### ЯНКА

Але, раскідаюць, але! Толькі-ж думак нашых і сам лю-  
цыпар не раскідае,—бо мы служым вялікай ідэі вызвалення.

### МІКІТА

Усё гэта глупства. Меджду пратчым, ідэя—вельмі скупая  
пані: ні шэлега сваім слугам ня плаціць,—хоча, каб на яе ўсе  
дарма працавалі. А ў мяне, хэ-хэ-хэ! пане профэсар, душа  
рэальная: хто мне лепей плаціць, таму і служу і кіхаць хачу  
на ўсякія ідэі. Мая лінія жыцьця вельмі простая.

### ЯНКА

Памыляецца, пане рэгістратар. Ваша лінія ня простая—  
а крывабокая,—цямняцкая ваша лінія, і ўжо вядзе вас туды,  
адкуль не варочаюцца.

МІКІТА  
(стукаючы кулаком па стале)

Меджду протчым... меджду протчым... вы мяне абражаеце  
Я не цямняк, пане... пане дырэктар беларускай басоты.

ЯНКА

Выбачайце, я крыху пагарачыўся. (Выходзіць у свой пакой).

## ЗЬЯВА IV

МІКІТА—ГАНУЛЯ

ГАНУЛЯ

(увайшоўшы пры апошніх словаах Мікітавых)

Ты ізвоў з ім павадзіўся?

МІКІТА

Меджду протчым, я з ім ня вадзіўся, а толькі аб політыцы  
паспрачаўся.

ГАНУЛЯ

(накрывае стол)

Гэтымі сваімі спрэчкамі людзям толькі кроў псуеш.

МІКІТА

Псууюць і яны мне. Не магу-ж я, меджду протчым, ма-  
маша, набраць у губу вады і маўчаць, калі ён бэсыціць мае-  
жыцьцёвыя погляды. Меджду протчым, ававязак мой—пака-  
заць гэтым новым завадзілам іхняе належнае месца. Хай  
знаюць, што і мы тое-сёе ў політыцы кемім. Апрача таго,  
здаецца, што ад нашага кватаранта бальшавіцкім духам пахне,  
а мне ад гэтага паху ў носе круціць.

ГАНУЛЯ

А калі бальшавік, дык што? Бальшавік таксама чалавек.

МІКІТА

Можа чалавек, а можа і не, бо з нашымі рангамі і кля-  
самі абходзіцца зусім не пачалавецку. (Пауза). Меджду протчым,  
мамаша, я папрашу вас... я гэтага хачу... З-паміж іншых гась-

цей будуць у мяне сягоныя: адна мадам, поп, спраўнік і пан. Вось, калі хто з іх зъвернецца да вас з якім словам, то вы старайцеся адказваць у нос і меней ужывайце простых выразаў. Калі з мадамай зойдзе гутарка, то не кажэце—панечка, а мадам-сіньёра, калі з папом, то—ня бацюшка, а ацец духоўны, калі з спраўнікам, то—ня пан спраўнік, а ваша родзяе, а калі з панам, то—ня праста пане, а—ясьне пане грабя. Усё гэта ту-тэйшыя грата-пэрсоны, меджду прачым, людзі аднальковага са мной съветагляду і амаль што не аднальковых рангаў, так што хачу я, каб яны ведалі, што і радня мая ня ніжэй стаіць ад іхнія радні.

### ГАНУЛЯ

Ну і госьці! Адкуль ты іх выкапаў? Яны-ж уперад у нас ня бывалі.

### МІКІТА

Ня бывалі... ня бывалі... Меджду прачым, уперад была іншая політычна-экономічная ситуацыя, пры якой ня ўсёды яны маглі пабываць, а цяперака, як з большага рангі і клясы абшліфаваліся, вось яны, гэтыя мае госьці, і складаюць нам першым візыту.

### ГАНУЛЯ

А хай-бы ляпей не складалі, а то скачы перад імі няма ведама як!

### МІКІТА

Вы толькі, меджду прачым, мамаша, адказвайце, як я вас вучыў, а ўсялякіх іншых цэрамоній буду я сам даглядаць. Ага, яшчэ адно: як будзеце вітацца, то адну нагу на зад адцягвайце—рабецце рэвэранс. А важней за ўсё, старайцеся як найгусьцей у нос.

ГАНУЛЯ  
(махнуўшы рукой)

У нос, дык у нос!

(Уваходаіць ЯНКА).

## З Ъ Я В А V

МІКІТА—ГАНУЛЯ—ЯНКА

Я Н К А  
(увайшоўшы, да Ганулі)

Вось я ўспомніў, цётачка, адну сваю справу і мушу праціць вашай у гэтым помачы. Надовечы я атрымаў ліст з вёскі ад сваёй быўшай вучаніцы, у якім піша яна, што з бацькамі сваімі прыедзе ка мне ў госьці. А гэта можа здарыцца нават сягоныня. Усё было-б добра, але бяда ў тым, што яны тут ня маюць нікога знаёмага, дык ня будзе ім дзе...

ГАНУЛЯ

... Перанаставаць. Ну, гэта не бяды! Можна будзе і ў нас. Ложкаў, праўда, лішніх няма, дык во тут на падлозе што-не будзе падмосьцім і пераспяць нач.

МІКІТА

Яно так, меджду пратчым, але ў мяне сягоныня важныя госьці будуць, дык можа вашым гасцем гэта будзе не па нутру?

Я Н К А

Я пастараюся, каб яны вам і вашым важным гасцем не заміналі.

## З Ъ Я В А VI

МІКІТА—ГАНУЛЯ—ЯНКА—НАСТА

НАСТА

(высоўваючы галаву з правых дэзвярэй)

Ці можна?

МІКІТА

Калі ласка! Меджду пратчым, просім, просім!

НАСТА

(уваходзіць)

Добры вечар! Як жывы-здоровы?

## МІКІТА

Даэвольце пазнаёміць: мамзэль Наста Пабягунская—настаўнік Янка Эдольнік, меджду прачым, гэта той... хэ-хэ-хэ!.. беларус, аб якім я ўжо вам успамінаў... хэ-хэ-хэ! Ня ўлюбіцеся толькі.

НАСТА  
(да Янкі)

Вельмі цікава з вамі пазнаёміцца! Нам такіх як найболей патрэбна.

ЯНКА

Дзякую за гонар! (На бок). А для нас і на цікава і не патрэбна такое знаёмства.

НАСТА

Ці ная можна ад гэтых паноў дзе на хвіліну мне схавацца?  
(Паказвае на мігі, што мусіць папудравацца і паправіць власы).

ГАНУЛЯ

Можна, можна! Пойдзем са мною ў другі пакой. (Вышлі).

## ЗЬЯВА VII

МІКІТА—ЯНКА

ЯНКА

Праўдзівая Пабягунская. Хто яна такая?

МІКІТА

Так сабе—надта міная і сымпатычная, меджду прачым, мамзэль. На ўсе бакі вядзе шырокое знаёмства. Мае заўсёды аб усім і аб усіх з пэўных крыніц пэўныя весткі, любіць заўсёды і ўсяды, дзе трэба і ная трэба, уткнуць свае трэшконы. Меджду прачым, павінен вам сказаць, што яна першая ды, мабыць, апошняя слабасць майго сэрца. Колькі раз рабіў ужо ёй асьведчыны, каб, значыцца, аддала мне сваю руку, але штось ная клеіцца. Кажа, як будзе асэсарам, тады выйду, а за рэгістратара, кажа, не хачу. І хоць ты ёй з пальца высьці тое асэсарства, а падавай і ўсё тут. Але я надзеі ная трачу. Зъменяцца політычныя сітуацыі, атрымаю ад начальства асэсарскую рангу, і мамзэль Наста будзе маёй, бо асоба, як бачыце, спрытная.

## ЯНКА

Спрытная, спрытная! Але і пры зьмененых сітуацыях  
каб вы толькі з сваім асэсарствам і з гэтай мамээлляй ня вы-  
лецелі ў трубу. (Вышаў у свой пакой).

## МІКІТА

Зайздрасьць яго так і разьбірае, меджду пратчым.  
(Дастае з шуфляды ў стале чыноўніцкія адзнакі і перад люстрам прымяркоў-  
вае іх. Уваходзяць НАСТА і ГАНУЛЯ).

## ЗЬЯВА VIII

МІКІТА—НАСТА—ГАНУЛЯ

### НАСТА

Аей, што я бачу?! Бяз усякае цэрамоніі нашаму дзе-  
воцкаму стану конкурэнцыю робіце:—як кокетка, фліртуеце з  
люстэркам. А яшчэ калежскі рэгістратар!

### МІКІТА

Але і мамээль Наста, меджду пратчым, сягоння падфу-  
фырылася, як на баль-маскараду ў Белую залю.

### НАСТА

На баль, як на баль, а з гасьцямі спаткаща прыдзецца,  
дык чаму-ж крыху і не паднядзеліцца?

### МІКІТА

А так, так! На тое-ж сягоння мае імяніны.

### НАСТА

Ды я не аб імяніных гасьцёх.

### МІКІТА

Аб якіх-жа гасьцёх яшчэ, меджду пратчым?

### НАСТА

Які-ж вы недагадлівы!

### МІКІТА

Ах, ужо ведаю—вы аб немцах!?

## НАСТА

Няўжо-ж аб кім? Я з пэўных крыніц маю пэўныя весткі,  
што яны яшчэ сягоньня будуць у Менску.

## МІКІТА

О, ліханька! Каб хаця не ўваліцца на імяніны, а то са-  
псуюць усю абедню. А так, меджду пратым, хай сабе ідуць, гэта  
мне пад руку—буду зноў засядзець у губарнатаўскай канцылярыі.

## НАСТА

Ого! так адразу. А я чула ад пэўнай асобы, што немцы як  
прыходзяць, то першым чынам направа і налева хапаюць усіх  
на работы—капаць акопы, а гэта не губарнатаўская канцылярия.

## МІКІТА

Хэ-хэ-хэ! Я ўжо ведаў аб гэтым і загадзя забарыкада-  
ваўся. Глядзеце! (Зьнімае з съяні і надзяе пажарніцкую куртку і каску)

## НАСТА

І што гэта значыць?

## МІКІТА

А тое, што немцы пажарнікаў на работы не бяруць. Ну,  
вось я і падумаў аб гэтым раней і ўпісаўся ў Менскую па-  
жарную дружыну. (Чуваць зълева званок). Ай, госьці ідуць! Меджду  
пратым, мамаша, завесьце чым-небудзь вокны, можа—коў-  
драмі... а я пабягу спаткаць.

(Выбягае. ГАНУЛЯ завешвае вокны. НАСТА круціцца каля люстра. Ува-  
ходзяць ГОСЫЦІ ў парваных верхніх вонратках, якія МІКІТА зьнімае і выно-  
сіць у другі пакой. ПОП апускае падоткнутыя полы сутаны. Паслья пры-  
вітаньня ГОСЫЦІ рассаджваюцца і крытычнымі вокамі аглядаюць кватэру).

## З Ъ Я В А IX

МІКІТА—НАСТА—ГАНУЛЯ—ДАМА—ПОП—  
СПРАҮНІК—ПАН

## МІКІТА

(як госьці ўвайшлі і разъдзеліся, надскакваючы)

Міласыці прашу! Прашу пакорна! Маю гонар пазнаёміць—  
меджду пратым, мая мамаша, а гэта—мамээль Наста Пабя-  
гунская.

### ДАМА

(углодаючыся пільна цераз акуляры з ручкай на Мікіту)

Што гэта ў вас, мусье, за такі орыгінальны ўбор? Напамінае сабой форму а ля кум пажарны.

### МІКІТА

(глянуўшы на сябе)

Мадам-сеньёра, вы згадалі. Гэта... Як яно... гэта... меджду протчым, прынёс мне мой прыдворны кравец для меркі, а я так захапіўся найясьнейшымі гасьцямі (ГОСЬЦІ ківаюць галовамі), што і забыўся зьняць. Меджду протчым, я заказаў сабе гэты віцмундзір з пэўнай мэтай... Прыходзяць немцы, пачнуцца балі, рауты, маскарады, а ў мяне во і гатоў маскарадны касьцюм. Але, выбачайце, найясьнейшыя госьці,—пайду ўжо скіну, меджду протчым.

(Выходзіць і варочаецца ў чыноўніцкай форме з усімі адзнакамі).

### ДАМА

(інноў узіраючыся на Мікіту)

Ах, мусье! але вы фарсун: у вас мундзір са шліфамі.

### МІКІТА

А гэта зроблена спэцыяльна для маіх, меджду протчым, найславутнейшых гасьцей: хацеў прыняць іх, як і калісь прымай розных дастойных асоб.

### СПРАЎНІК

Тады дазвольце і я свой мундзір удастойню.

(Дастае з кішэні пагони і прышпільвае. ДАМА памагае. Чуваш званок. ГАНУЛЯ выходзіць і прыводзіць з сабой АЛЕНКУ і ГАРОШКУ, які, уважаючы ў хату, выбівае аб пазногаць попел з люлькі).

### З ЪЯВАХ

ТЫЯЖ—АЛЕНКА—ГАРОШКА

### АЛЕНКА

(узіраючыся ў пісульку)

Ці тут жыве дзядзька... як яго?! дзядзька Мікіта Зносак?

### МІКІТА

І ня дзядзька, і ня Мікіта, і ня Зносак, а тут жыве,  
между прочым, колежскі рэгістратар Нікіцій Зносілов.

### АЛЕНКА

Я... я ня ведаю...

### МІКІТА

А калі ня ведаецце, то чаго ўлезълі ў чужую хату, между  
прочым.

### АЛЕНКА

Бачыце, мы з таткам шукаем нашага настаўніка Эдольніка.

### ГАНУЛЯ

Ах, так-бы адразу і сказаі, дзеткі! Ён тут. Зараз паклічу.  
(Стукае ў Янкавы дэверы). Пане настаўнік! Да вас госьці прышлі.

## З Ъ Я В А ХІ

### ТЫЯ-Ж—ЯНКА

#### ЯНКА

(увайшоўшы і вітаючыся)

Вось мілых, дарагія госьцікі! А я ўсё разважаў, ці пры-  
едзеце сягоння, ці не. (Да ГАНУЛІ). Гэта, цётачка, тыя самыя  
падарожнікі, аб якіх я вам успамінаў: мая найэздальнейшая  
вучаніца Аленка, а гэта бацька яе, Лявон Гарошка—найлепшы  
гаспадар з усяго сяла.

#### ГАНУЛЯ

(прыпамінаючы)

Лявон Гарошка... Лявон Гарошка... Як-жа гэта так? Ці  
вы ня з Дуброўкі?

#### ГАРОШКА

Але, мая міная, з Дуброўкі!

#### ГАНУЛЯ

Ну, цяпер успомніла! Гэта-ж мы блізкія сваякі: твой дзед  
і мая бабка былі родныя брат і сястра. Але чаго-ж мы стаім?  
Сядайце, мае даражэнкія! Пане настаўнік, папрасце, каб селі.  
(Сядаючы вондаль ад іншых ГАСЫЦЕЙ).

### МІКІТА

(эдыходзіць ад сваіх гасьцей, да Ганулі, на бок)

Меджду пратчым, мамаша, выехалі з гэтым сваяцтвам, як з козамі на торг! Перад маімі гасьцямі ўсю мне рэпутацыю папсавалі. Хаця ня ўздумайце яшчэ за стол іх садзіць.

(Чуваць з двух бакоў званок. ГАНУЛЯ меціца ісьці адчыняць, але заклапочана тым, у якія дэзверы ўперад пайсьці).

### НАСТА

(падбегшы да Ганулі)

Вы, мадам, ідзеце адчыняць тыя дэзверы, а я адчыню гэнія. (Выходзяць)

### МІКІТА

Каго там яшчэ нялёгкае нясе?!

(Уваходзяць адначасова з абаіх дэзвярэй УСХОДНІ ВУЧОНЫ і ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ, разглядаючыся: УСХОДНІ—праз падзорную палявую трубу, ЗАХОДНІ—праз бінокль, не зауважыўши спачатку адзін аднаго).

## З Ъ Я В А XII

ТЫЯ-Ж—УСХОДНІ ВУЧОНЫ—ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

### МІКІТА

(да гасьцей, як увайшлі вучоныя)

Гэта адны з маіх добрых знаёмых, меджду пратчым, паны вучоныя. Сустрэў іх надовечы на Губарнатарскай вуліцы, дзе шукалі праўдзівых тыпаў беларускіх. Я сказаў, што адзін такі тып кватаруе ў мяне,—вось, відаць, і прышлі паглядзець. Паміж іншым, адзін з іх Усходні вучоны, а другі—Заходні.

### УСХОДНІ ВУЧОНЫ

(стукнуўшыся з Заходнім)

Чорт подзеры!

### ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

Пся крэв!

### УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Ізъвініце, судар!

### ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

Пшэпрашам пана!

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ

І вы зъдзесь?

## ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

І пан ту?

(Абодва кланяюща адзін аднаму і прысутным).

### МІКІТА

(вітаючыся з вучоным)

Добра трапілі, меджду протчым, паны вучоныя. Вось той хэ-хэ-хэ! беларус, аб якім я вам казаў. (Да ЯНКІ). Пане настаўнік, гэта — паны вучоныя, якія вельмі цікавяцца вашым, хэ-хэ-хэ! беларускім пытаньнем.

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Так вы это і есьць настоящчый белорус?

### ЯНКА

Але, пане вучоны! дый не адзін. (Паказваючы на АЛЕНКУ, ГАРОШКУ, ГАНУЛЮ). Во яшчэ адзін беларус і дэьте беларускі.

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ

(паказваючы на іншых)

А це тожа белорусы?

### ЯНКА

А так, так! Вы згадалі: яны самдзеле тожа-беларусы, з пароды рэнэгатаў і дэгэнэратаў.

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Паньске імен і назывіско?

### ЯНКА

Янка Здольнік, пане вучоны.

## ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

(запісваючы ў нататкі, голасна)

Януш Здольніцкі. Незаводне тып Всходнё-Крэсоваго поляка з немалон дозон крві познаньско-гуральскай. Людносьць абэцне розкшэвя сень на две галенізві родовэ: племен бялорусіну і племен тэж-бялорусіну з походзення рэнэгатув і дэгэнэратаў. Мова ойчыста — огульно-польска, незвычайне удосконалёна, ено з велькон домешкон незрозумялых слів.

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ

(таксама запісваючы ўперамежку з Заходнім вучоным)

Іоан Эдольніков. Ісьцінно-рускій ціп Северо-Западной Обласці і безусловно з прымесью монгольско-фінскай кроў. Народносць ныне распадаецца на две родовыя ветві: племя—белорусы і племя—тожэ-белорусы, ісходзячэе от ренегатов і дзегенератов. Родной язык—общчэрускій, веліколепно усовершэнствованный, но с большай прымесью непонятных слов.

## ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

А тэраз пан бэндзе ласкав поінформоваць, як на белорускім належчу бжмі назва ойчыны вашэй?

### ЯНКА

Беларусь, пане вучоны.

## ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

(запісваючы)

Пши баданю белорусіна высьветлённо надзвычайнон особлівосьць, а мяновіце: вбрэв гісторычным, еографічным, этнографічным, лінгвістычным і дыпломатычным баданём і розпра-  
вом вшэхпольскім, ойчызнэн свон белорусіні называён Бялорусь.

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ

(запісваючы ўперамежку з Заходнім вучоным)

Пры опросе белоруса выяснянено необыкновенную особен-  
носць, а іменно: вопрекі історыческім, географіческім, этно-  
графіческім, лінгвістыческім і дзіпломаціческім всероссійскім  
ісследованіям і трудам,—оцечэство своё белорусы почэму-то  
называют Белоруссія.

(ВУЧОНЫЯ канчаюць пісаць адначасова, бяруцца за падзорныя трубы,  
азіраюцца. Пауза).

### МІКІТА

Што, мусыі вучоныя, сэанс ужо ўвесь, меджду прতчым?

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Весьма вам благодарэн! Moi научныя ісследованія на  
сегодняшній дзень окончэны. Чэсьць імею кланяцься!

## ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

Незъмерне пану вдзенчны естэм. Мое баданя навуковэ на дзень дзісейшы сон закончонэ. Мам гонар пожэгнаць пана! (ВУЧОНЫЯ выходзяць, кожны праз другія дзьверы, якім быў увайшоўшы. МІКІТА, кланяючыся, праводзіць іх да дэзвярэй, далей—ГАНУЛЯ і НАСТА, якія хутка варочаюцца назад).

## З Ъ Я В А XIII

### ТЫЯ-Ж (бяз вучоных)

ЯНКА

(да праходзячага міма яго Мікіты)

У вас сягоньня, пане рэгістратар, праудзівы арыстократичны баль, не забыліся нават і аб інтэрмэдыі.

МІКІТА

А гэта, меджду прочым, што за такая страва?

ЯНКА

Ня страва, мой пане, а такая маленькая комэдия ў вялікай трагікомэдыі.

МІКІТА

Не разумею. (Ідзе да сваіх гасьцей).

ЯНКА

(да Аленкі і Гарошкі)

Як-жа вам спадабаліся гэтыя, не пры людзёх кажучы, вучоныя?

АЛЕНКА

Мне—як мае, а татку—адно цыбуку звоніць аб зубы: ці-то са страху, ці-то з вялікай пашаны да вучоных.

ГАРОШКА

Ня пры мне пісаны гэтыя вашыя вучоныя—вот і ўсё тут!

ДАМА

(да Мікіты)

Вы, мусье рэгістратар, зрабілі нам сягоньня папраўдзе мілуу неспадзейку гэнymі дэзвюма пэрсонамі, якія толькі што

вышлі. Тут у Менску так труда спаткаць праўдзівага вучонага.

### МІКІТА

Та-а-к, гэта важныя вучоныя. Але мы не такіх яшчэ пабачым, як будзе ў нас у Менску, меджду пратчым, універсітэт.

### ПОП

Понежэ есьць в Мінске духовная семінарыя, то воісьціну ізлішне обрэтаць універсітэт, гдзе будзе провозглашаны грэховное съветскное учэніе.

### СПРАЎНІК

Памойму, таксама універсітэт непатрэбен, бо завядуцца студэнты, а з імі заўсёды столькі для поліцыі клопату. (Пауза).

### МІКІТА (да Ганулі)

Меджду пратчым, мамаша, ці не далі-б чаго закусіць нам, бо салавей аднымі песьнямі сыт ня бывае.

(ГАНУЛЯ падае закускі. ГОСЬЦІ садзяцца за стол. ПОП у цэнтры)

ГАНУЛЯ  
(падаўшы закуску да Янкі, Аленкі і Гарошкі).

Калі ласка, прашу за стол.

### ГАРОШКА (хрысьцячыся)

Што вы, свацейка?! Я—і такія важныя асобы... яшчэ з лаўкі звалюся з перапуду. Не, не!

ЯНКА  
(да Ганулі)

Мы пяройдзем у мой пакой, каб вам не замінаць.

### ГАНУЛЯ

О, не! Павінны сягоньня тут сядзець. Як-ні-як Мікітавы імяніны. Калі ня хочаце да ўсіх, то я вам сюды падам закускі.

### ГАРОШКА

І гэтага, свацейка, ня трэба. Калі пазволіш, то ў мяне ёсьць сёе-тое ў торбе, вот мы і закусім.

## ГАНУЛЯ

Рабіце, што хочаце, а толькі з хаты ня пушчу!

(Ідае да ГАСЬЦЕЙ. ГАРОШКА дастае з торбы сваё закуску і раскладае на століку).

## МІКІТА

(да Ганулі на бок).

Меджду пртчым, мамаша, я вас прасіў не запрашай іх, а вы ўсё сваё правіце. (Да ГАСЬЦЕЙ). Цяпер, найясьнейшыя госьці, калі ўсе мы ўжо ўселіся,—можна пачынаць. (Падымаючы чарку). За здароўе дастойных, меджду пртчым, гасьцей!

## ГАЛАСЫ

О, не! не! За здароўе імяніньніка! Віват! Ура!

## МІКІТА

Дзякую, пакорна дзякую! Толькі я мушу ў вас, меджду пртчым, мадамы і мусы, папрасіць прабачэння за скромную, вельмі скромную вячэру. Сучаснае рэволюцыяне забурэнне, выклікаўшае часовы ўпадак рангаў і клясаў, падкасіла і экономічныя падваліны дабрабыту рускай інтэлігенцыі, так што, калі і скромная вячэра, то не па маёй пэрсональнай віне.

## ДАМА

Не вячэра скромная, а вы самі, мусье Зносілов, вельмі скромны. Цяпер такую закуску можна спаткаць толькі ў надта высокіх асоб.

## ПОП

В нынешнія врэмена дажэ его прэосвяшчэнство воззвідовало-бы сіям блюдам.

## ПАН

Ой, часы, часы! Весялей жылі нашы бацькі.

## СПРАҮНІК

Ды што—бацькі? Я сам як жыў! Фю-фю!

## ДАМА

(дапіваючы чарку)

Але напітак ваш, мусье Зносілов, цудоўны—нічым амброзія.

МІКІТА

Мадам-сіньёра, вы згадалі! Так яно і ёсьць: самая натуральная амброзія знамянітай тутэйшай фірмы—а ля самагонка, дастаўленая мне з вінных складаў „Піліп і К°“.

ГАНУЛЯ

(да дамы)

Панечка... Мадама музей! Калі ласка, вось гэты далікатны кусочак яшчэ!..

ДАМА

Мэрсі, мэрсі, мадам!

МІКІТА

(да Ганулі на бок)

Меджду протчым, мамаша, не мадам музей, а мадам-сіньёра... Ці-ж гэта так цяжка? Ды ў нос, у нос! (да ГАСЬЦЕЙ). А цяпер, высокашанаваныя госьці, падымет тост за наших наймілейшых мадамаў і мамзэляў.

ГАЛАСЫ

Хай жывуць! Хай цвітуць нашы кветкі, наша асалода! Віват! Ура!

ПОП

Разверзіся врата адовых і сам анціхрыст со своим сонном съятой Русью завладоша, ежэлі созерцаць все творымоё ныне.

СПРАҮНІК

Ні поліцыі, ні поліцмэйстраў!..

ПАН

Ні маенткаў, ні бравароў!

ДАМА

Ні раутаў, ні журфіксаў!

МІКІТА

Ні рангаў, ні клясаў, меджду протчым!

НАСТА

А, памойму, што-небудэь ды ёсьць. Ёсьць, напрыклад, свабода: што хачу, тое раблю. Узяць хоць-бы тое: хто калі

да рэволюцыі ў Менску лузаў семячкі?—ніхто! А цяпер усе і ўсюды—і дома, і на вуліцы, і нават у тэатры лузай сабе ды лузай, шапку на вуши нацягнуўшы...

ГАНУЛЯ

(да папа)

Бацюшка духавы, съвяты ўгоднік! Калі ласка, яшчэ вось гэты таўсьцейшы кусочак.

ПОП

Благодарствую, матушка, благодарствую!

МІКІТА

(да Ганулі на бок)

Меджду пратым, мамаша, не съвяты ўгоднік, а ацец духоўны... (Да ГАСЬЦЕЙ). Цяпер я, высокія госьці мае, прапаную тоста...

НАСТА

Не, не! Я цяпер тоста прапаную. За немцаў. Хай жывуць немцы!

ГАЛАСЫ

Хай жывуць! Віват! Ура!

(Няпрыемная пауза. Усе пераглядающа паміж сабой).

ДАМА

Можа дарагія гаспадары дазволяць нам устаць?

ГАНУЛЯ

Калі ласка! Выбачайце толькі за недахватку ў ядзе.

ГАЛАСЫ

Сыты!.. вельмі сыты!.. дзякуем!.. дзякуем!..

(Выходзяць з-за стала і рассыдающа).

ПОП

Не врэмя-лі подумаць нам і о ложэ в очаге домашнем.

МІКІТА

І зусім яшчэ ня час, меджду пратым, няйяснейшыя госьці, вось адсунем стол і...

ДАМА

...Патанцуем, мусье Зносілов?

МІКІТА

Мадам-сіньёра, вы згадалі.

ДАМА

А вы, мусье рэгістратар, мае слабасці адгадалі. Я ўміраю бяз танцаў.

МІКІТА

Ах, як я рад! Мусы, згодны на гэта?

ГАЛАСЫ

Згодны! Згодны!

ДАМА

А як з музыкай?

НАСТА

А грамафон нашто?

МІКІТА

О, не, не! Толькі не грамафон. Вельмі ён крычыць, а я чалавек асьцярожны, меджду пратчым.

ГАНУЛЯ

Дык на балалайцы, сынок, сыграй: голас у ёй ціхі.

МІКІТА

Калі-ж я сам хачу патанцеваць. Можа папрасіць каго?

ГАНУЛЯ

Я папрашу нашага дзядзьку-беларуса—ён умее.

НАСТА

Не, мадам, я лепей папрашу, і ён не адкажа. Я з пэўных крыніц ведаю, што беларусы падатлівы народ. (Бярэ балалайку і падходзіць да ЯНКІ). Сябра беларус, пайграйце нам.

ЯНКА

З ахвотай. Хоць раз паскачаце і вы пад маю дудку.

(Грае вальца. Пачынаецца танец: МІКІТА—з ДАМАЙ, СПРАҮНІК—з НАСТАЙ, ПАН—з ГАНУЛЯЙ, ПОП, ГАРОШКА і АЛЕНКА не танцуць. Вальц з фігурамі, бяз шаржу, крыху пануры).

ДАМА

(як скончылі танець, да Мікіты)

Вы, мусье рэгістратар, праудзівы артысты ў вальцы. Я ачаравана вашымі віртуознымі „па“.

МІКІТА

Мадам-сіньёра, вы цераз лад ка мне міласьцівы. Калі і выходзіць у мяне такое-сякое, меджду протчым, „па“, то мушу быць удзячным нашаму з Юраўскай вуліцы танц-клясісту Грачаніну. У яго я скончыў курс гэтых навук.

ДАМА

Я зауважыла адразу, што вы прайшлі добрую адукацию. (Пауза).

СПРАЎНІК

Выражуючыся на сучасны лад, бяру сабе слова і ўношу пропозыцыю пакінць спрэчкі і без рэзолюцыі пайсьці дамоў.

МІКІТА

Я протэстую, меджду протчым!

ДАМА

Мусье Зносілов, наша большасць.

МІКІТА

Паддаюся, толькі-ж ня большасці, а вашаму аднаму гласу, мадам-сіньёра.

(ГОСЬЦІ падымаюцца, адвітваюцца і апранаюцца ў прынесеныя МІКІТАМ вонраткі. ПОП ізноў падтыкае полы, каб выглядаць па-цывільнаму).

МІКІТА

(перед выходам гасьцей)

Мадамы і мусы! мы з мамашай, меджду протчым, вас нямножка правядзём. (Вышлі).

## З Ъ Я В А XIV

ЯНКА—АЛЕНКА—ГАРОШКА

АЛЕНКА

(пырснуўшы съмехам)

Ха-ха-ха! Ну і панскае ігрышча, дык ігрышча! Ха-ха-ха!

ГАРОШКА

(выняўшы люльку з зубоў)

Цьфу! Няма на іх доўгай пугі.

ЯНКА

Але дзядэ́йка густа іх сваёй піпкай падкурваў. Бачыў,  
як насамі круцілі ды кіхалі.

ГАРОШКА

А як інчай з гэткім?—куралём іх, куралём! Шкада толькі,  
што маці гэтага імянінніка ў гэтакую кампанію ўпуталаася.

АЛЕНКА

(з удаваным смуткам)

Не ляжыць у таткі сэрца да іх, ой, не ляжыць!

ЯНКА

Цікава, да каго-ж у цябе, Аленка, сэрца ляжыць?

АЛЕНКА

Вы ўжо аб гэтым павінны ведаць з майго лісту.

ЯНКА

А так: да навукі і навучанья.

АЛЕНКА

Але-ж! Вучыцца і навучаць, навучаць і вучыцца. Вось да  
чаго маё сэрца ляжыць.

ЯНКА

Ня была-б то мая найздальнейшая вучаніца.

АЛЕНКА

Ды яшчэ, як вы казалі,—беларускага роду. Ха-ха-ха! Пе-  
рахваліце, пане настаўнік. Але ведаецце што... як...

ЯНКА

Не, ня ведаю.

АЛЕНКА

Няможна перабіваць, пане настаўнік, калі іншы хто гавора.

ЯНКА

Ого! Мы нават сур'ёзнымі зрабіліся.

АЛЕНКА

Дык вось што. Як выехалі вы з Дуброўкі, я ў шапку ня  
спала і паехала ў Вільню!

ЯНКА

Аж у Вільню!

ГАРОШКА

А так, аж у Вільню, пане настаўнік.

АЛЕНКА

там праслушала настаўніцкія курсы, і цяпер я—ваш та-  
варыш: я таксама настаўнік!

ЯНКА  
(жартаўліва)

Вельмі прыемна пазнаёміцца з новым конкурэнтам у  
маёй професіі.

АЛЕНКА

А цяпер я хачу вучыцца на курсістку, потым на доктара...

ЯНКА

А далей?

АЛЕНКА

Далей... ня ведаю. Але дзеля гэтай мэты мяне татка і ў  
Менск да вас прытарабаніў.

ЯНКА

Адно трохі ня ў час.

АЛЕНКА

Ня ў час?

ЯНКА

Так! Гэтыя новыя окупанты ды іншыя згрызоты не даюць  
табе спакойна працаваць у Менску. На маю думку, найлепей,  
пакуль што, ехаць на вёску і там прывучаць да навукі людзей  
і самой ад іх вучыцца. Бо я таксама выїжджаю на вёску.

АЛЕНКА

І вы? Ну што-ж? на вёску, дык на вёску! Нават хоць у  
пекла, калі вы парайце...

ЯНКА

О, там вельмі горача! Значыцца, згода?

АЛЕНКА  
(падаючы руку)

Эгода!

ЯНКА

Не адкладаючы справы ў доўгі меж, лахі пад пахі, ды яшчэ заўтра—марш на сьвежае паветра!

АЛЕНКА

Але і кніжак з сабой набяром?

ЯНКА

Абавязкова!

АЛЕНКА

(як-бы саромячыся, спускаючы вочы, съціха)

Але толькі—беларускіх, дзядзька настаўнік!

ЯНКА

Аб іншых і рэчы быць ня можа. (Кароткая пауза).

ГАРОШКА  
(да Аленкі)

А ты, сарока, калі ўжо адсакатала сваё, аддала-б настаўніку тое, што прывезла.

АЛЕНКА

Калі я саромлюся.

ЯНКА

Мабыць нешта надта брыдкое.

АЛЕНКА

І зусім ня брыдкое, а, нават, як цётка Агата казала, дужа прыгожае. Самі гэта скажаце. (Дастае з торбы прыгожа вышытую кашулю і саматканы ўзорысты пояс і падае ЯНКУ, сур'ёзна кажучы). Прымечце, калі ласка, дзядзька настаўнік, гэту драбніцу ад сваёй шчыра вам удзячнай і адданай вучаніцы. З нашага лёну гэта кашуля і з нашай воўны гэты пояс. А сама я ўласнымі рукамі ад шчырага сэрца для вас выткала і вышыла.

## ГАРОШКА

(падаючы новую, дзераўлянную, памастацку зробленую лыжку)

А ад мяне прымече вось гэта... Э сваёй яблыні й сваімі рукамі зрабіў.

## ЯНКА

(расчулены)

Дзякую, ад усёй души дзякую! Ня ведаю, чым і заслужыў на гэтую ласку? (Уваходзіць МІКІТА і ГАНУЛЯ).

## ЗЪЯВА XV

### ТЫЯ-Ж—МІКІТА—ГАНУЛЯ

#### МІКІТА

(вісёлы, пасывіствае і напывае)

Радуйся, вселенная! Абвяшчаю ўсім, усім, усім: немцы окупавалі, меджду пратым, Менск!..

#### ЯНКА

Ну і чорт з імі!

#### МІКІТА

А зусім ня чорт, пане, хэ-хэ-хэ! беларус. (Напывае).

Немцы едуць, насы йдуць,

Немцы нашых падвязуць.

(Убачыўшы Мікітавы падарункі).

Меджду пратым, што гэта ў вас, пане профэсар?

#### ЯНКА

Праўдзівая кашуля, праўдзівы пояс і праўдзівая лыжка.

#### ГАНУЛЯ

Якія-ж прыгожыя!

#### МІКІТА

Як уважаю, то і вы сягоньня імяніньнік.

#### ЯНКА

А праўда, імяніньнік, толькі з іншай плянэты.

(Званок. ГАНУЛЯ выходитзіць і варочаецца, а з ёю СЬПІЧЫНІ).

## ЗЬЯВА XVI

ТЫЯ-Ж—СЪПІЧЫНІ

МІКІТА

(уніжліва вітаочыся)

Маё найніжэйшае ўшанаванье, мусье профэсару! А я думаў, што сягоныя ўжо ня прыдзеце.

СЪПІЧЫНІ

Справы затрымалі. Але мы затое пазней пазаймаемся.

ЯНКА

(да Ганулі, на бок)

А гэта што яшчэ за такі позны госьць?

ГАНУЛЯ

Гэта ня госьць, а нейкі важны дырэктар. Вучыць Мікітку панямецку гергетаць. Хто ён родам—напэўна ня ведаю. Але сам ён кажа, што ён немец, людзі кажуць, што італьлянец, мне здаецца, што ён проста, як і мы, тутэйши.

МІКІТА

(да Ганулі)

Меджду пратчым, мамаша, апаратнече стол, бо нам трэба хутчэй вучыцца „урокаў“.

(ГАНУЛЯ прыбірае стол, пасля ладзіць для ГАРОШКАЎ пасыдель на падлозе. Ходзіць у іншыя пакоі).

ЯНКА

(да Алэнкі і Гарошкі)

А мы, пакуль яны будуць вучыцца сваіх „урокаў“, пойдзем у мой пакой. (Выходзяць).

## ЗЬЯВА XVII

МІКІТА—СЪПІЧЫНІ—ГАНУЛЯ

МІКІТА

(паклаўшы на стол некалькі тоўстых слоўнікаў)

Меджду пратчым, я гатоў, мусье профэсар,

### СЪПІЧЫНІ

Можам прыступіць, мусье рэгістратар. Учора мы з большага прайшлі аддзел прывітаньняў, сягоныя павінны іх паўтарыць болей стала. Як вы прывітаеце, спаткаўшы немца?

### МІКІТА

Гута моргэн, гэр гэрманіш!

### СЪПІЧЫНІ

Добра! А цяпер, як вы прывітаеце, спаткаўшы немку?

### МІКІТА

Гута тахт, балабоста прусіш!

### СЪПІЧЫНІ

І зусім не балабоста, а фраў. Паўтарэце: фрау, фрау, фрау!

### МІКІТА

Фраву, фраву, фру, фруву... Фраву-ву...

### СЪПІЧЫНІ

Добра! А як вы прывітаеце, спаткаўшы вось такое...  
(паказвае) малое немчанё?

### МІКІТА

Шабас гут, гэр кіндар фатэрлянд, меджду протчым!

### СЪПІЧЫНІ

Ой, куды вы заехалі, куды вы заехалі? Толькі ня шабас а... (Далёкі стук у дэзверы зълева. СЪПІЧЫНІ, ускочыўшы). Нехта ці нешта, здаеща, як-бы недзе стукае?

### МІКІТА

А праўда, меджду протчым, стукае. Можа ўжо гэрманіш?

### СЪПІЧЫНІ

Усякі стук мяне нэрвuje: не могу спакойна выкладаць лекцыі. Пакуль што, маю гонар выйсьці. Заўтра пачнем прывітаныні навыварат. (Хапае шапку і зънікае ў дэзвярох справа).

МІКІТА  
(усълед Сыпічыні)

Да мілага спатканьня. (Да ГАНУЛІ). Меджду пратчым, ма-  
маша, мабыць, папраўдзе немец стукае, бо далікатна. Ідзенце  
адчыненце дэзверы і крыху прытрымайце яго, пакуль я пе-  
раадзенуся, бо, чаго добра, прышоў на работу хапаць.

(Выходзяць або, пауза).

МІКІТА

(варочаецца пераадзеты папажарніцку з каскай на галаве, з тапаром пры  
поясе і з жалезякамі, што лазіць па слупах, пры нагах. Становіцца ў позу  
і напівае).

Гусар на саблю опіраясь,  
В глубокой горэсьці стаял...

(Уваходзяць ГАНУЛЯ і НЕМЕЦ у вайсковой форме).

ЗЬЯВА XVIII

МІКІТА—НЕМЕЦ—ГАНУЛЯ

МІКІТА  
(бяручы „пад казырок“ і нізка кланяючыся).

Гута моргэн, гэр гэрманіш. (На бок). Абач, абач, і немцы  
адзяюцца ў форму а-ля-кум пажарны, гэта—каб не хапалі, ма-  
быць, іх саміх на работу.

НЕМЕЦ

Ці няможна ў вас папрасіць у гэту манерку трохі вады?

МІКІТА  
(на бок)

На якую-ж халеру пацеў я столькі над шпрэхэндэйчам,  
калі яны панащаму лепей ад нас саміх шпрэхаюць?—Але,  
мабыць, гэта мне здаецца, або ён удае, што ўмее патутэйшаму.  
(Да НЕМЦА). Зіхэнзіш... Заразіш... (На бок). Зірну ў слоўнікі, як  
яму адказаць. (Шастае слоўнікамі). Можна... можна... колькі... коль-  
кі... хочаце... хочаце... вады... вады... Няма гэтага. Каб іх  
пярун спаліў такія слоўнікі! (Да НЕМЦА). Кіндэр Фравуву, меджду  
пратчым, фатэрлянд, гэр гэрманіш... (Падказвае на мігі, што ўльле  
яму вады).

**НЕМЕЦ**  
(падышоўшы блізка да Мікіты і прыглядаючыся да формы)

О-о! Што я бачу? Рыхтык рускі генэрал. (На бок). Але хоча дурня клеіць, каб выкруціцца ад палону. (Бяручы „пэдказырок“). Ваша прэвасхадзіцельства! Я вас павінен, як верны нямецкі салдат, забраць у палон, бо вы рускі генэрал.

**МІКІТА**  
(перапужаны)

Аяяй! Оеей! Куды-ж я падзенуся? Во, меджду протчым, папаўся, як мурза ў студню. Оеей! Оеей! Як-жа яму вытлумачыць, што я не генэрал, а калежскі рэгістратар? Пашукаю яшчэ ратунку ў слоўніках. (Шастае слоўнікам). Генэрал... генэрал... пажарная каманда... Оеей! Оеей! Мая ты босая каманда. Няма ў слоўніку. Дзе той Сыпічыні? Які яго нячысьцік выкруціў у гэтую небясьцечную для мяне хвіліну? Оеей! Оеей! Што ён нарабіў мне гэты гэр профэсар з сваёй навукай? Оеей! Оеей!

**НЕМЕЦ**  
Я чакаю, ваша прэвасхадзіцельства!

**МІКІТА**

Рыхтык, рэхт, меджду протчым, шабас гут, фрау... фатэрлянд... Зараз, зараз! Аяяй! Аяяй! А ратучку аднекуль, а збаўленыня аднекуль. Забярэ ў палон, у нямецкі палон, і жыві там, як хочаш.

**ГАНУЛЯ**  
(ломячы рукі, да немца)

А мой-жа паночак, а мой-жа немчык! Не бяры ў мяне апошняга Мікітку.

**МІКІТА**

Оей! Оей! Што будзе, то будзе, папрабую загаварыць з ім панашаму, можа зразумее. Мусье немец! Ясны пане немец! Я не генэрал, а толькі пажарная каманда... Пажарнік Менскай, меджду протчым, пажарнай дружыны, — дакумент маю на гэта з пячацьцю. Бачыце, я толькі кум пажарны. Каб я з гэтага месца ня зышоў, калі я генэрал!

## НЕМЕЦ

Не магу паверыць, ваша прэвасхадзіцельства! Заўсёды генэралы кажуць, што яны не генэралы, калі іхнае генэральства пачынае ім самім бокам вылазіць. А дзеля гэтага—прашу ў палон!

## МІКІТА

Оей! Оей! І зразумеў, і не паверыў. Гвалтам робіць генэралам. Чаму-ж ты скроль дна не правалілася, мая ты пажарная каманда? Аяей! Аяей!

## ГАНУЛЯ

(ходзячы па хаце і ломячы руکі)

Матачкі мае родныя, бацячкі мае хрышчоныя! Што гэта робіцца? Садом і Гамора! (Стукае ў Янкавы дзвёры). Пане настаўнік! Дзядзька беларус! Ратуйце! Немец Мікітку ў палон цягні!

(Уваходзяць ЯНКА, АЛЕНКА, ГАРОШКА).

## ЗЬЯВА XIX

ТЫЯ-Ж—ЯНКА—АЛЕНКА—ГАРОШКА

## МІКІТА

(стаўшы перад немцам на калені)

Оей! гэр гэрманіш, кіндар фатэрлянд! балабостачка мой ненаглядны! Ня губі маёй маладосьці—не бяры ў палон! Больш ніколі ня буду генэралам.

## ЯНКА

(чуўшы гэту гутарку)

У чым справа?

## МІКІТА

Оей! Оей! Мусье немец зрабіў мяне, меджду протчым, генэралам і хocha ў палон цягнуць, а я не хачу быць генэралам і не хачу ў палон цягнуцца. Оей! Оей! Пане настаўнік, бацька беларус! выбаўляй з ягіпецкай няволі!

ЯНКА  
(адвёушы на бок Мікіту)

Дайце яму тры рублі і адчэпіцца.

### МІКІТА

Дам дзесяць, а толькі ратуйце, меджду протчым! (Мацае па кішэні). Ой, гроши засталіся ў рэгістратарскіх „меджду протчым“. Пазычце мне да заўтра. (ЯНКА дае яму гроши, МІКІТА падыходзіць да НЕМЦА, становіцца на адно калена і падае гроши). Вось вам, ясьне мусье немец, гэр гэрманіш, пакуль што контрыбуцыя, заўтра дам энэксюю, а там, калі ня хопіць, жонак, дзяцей залажу, меджду протчым, мамашу, толькі дайце перадышку, не цягнене ў палон!

НЕМЕЦ  
(хаваючы гроши)

Загаварылі-б адразу гэткім языком, ваша прэвасходзіцельства...

(Бярэ „пад казырок“ і выходзіць)

### ЗЬЯВА ХХ

#### ТЫЯ-Ж БЯЗ НЕМЦА

##### МІКІТА

(зрываючы з сябе і кідаючы па чарзе аб зямлю часткі пажарніцкага ўбору)

К чорту пажарніцкую каманду! К чорту пажарніцкую кар'еру! (Пускаючы аб зямлю кнігамі). І нямецкае шпрэхэн к чорту! І нямецкая губарнатарская канцэлярыя к чорту! Ад заўтрашняга дня займуся свабоднай профэсіяй—буду на Койданаўскай вуліцы гандляваць нямецкімі рублямі.

(ГАНУЛЯ падбірае параскіданае, АЛЕНКА штохвіля пырскае съмехам, ЯНКА насымешліва ківае галавой, ГАРОШКА пыхкае мацней люлькай і плюе).

### ЗАСЛОНА

## ДЗЕЯ ДРУГАЯ

Позыння восень. Сыцюдэёна. Пад-вечар. Месца дзеі—кусок катадральнага пляцу, называнага іначай мянчанамі „Брахалка”,—бліжэй ад Койданаўскай вуліцы, з відам насупроць—вежа з гадзіннікам. Па пляцы колькі дреў бяз лісця, некалькі садовых лавак. Праз усю дзею праходзяць то сюды, то туды рознага калібра грамадзяне, грамадзянкі і йграе напераменку лера і шарманка. Пры падніці заслоны першым праходзіць справа ўлева лернік з лерай, а пасля шарманшышк з шарманкай. Некалькі быўших ПАНЯЎ, стоячы радам, прадаюць усялякія хатнія манаткі. Непадалёк ад ПАНЯЎ такі самы тавар прадае ГАНУЛЯ.

### ЗЬЯВА I

ГАНУЛЯ—МІКІТА

МІКІТА

(у выцьвіўшым чыноўніцкім асеньнім пальце з настаўленым каўняром,  
з парасонам уваходзіць справа; да Ганулі).

Меджду пратчым, мамаша, прадалі што-небудзь, ці не?

ГАНУЛЯ

А ні на іголачку. Як хто зачарараваў. (Паказваючи на ПАНЯЎ).  
У тых таксама ніхто нічога ня купіў.

МІКІТА

Нешчасльвым для гандлю і мне сягонешні дзень выпаў. Каб хто хоць на съмех запытаўся аб марках. „Рускія”—кажуць—давай, а німецкія, кажуць, меджду пратчым, немцу прадай. А дзе тут таго немца зловіш, калі—па чутках—амаль ня ўсе ўжо з гораду вышлі. (Да праходзячага грамадзяніна). На хвілінчуку, пане мусье! Хачу вам нешта запрапанаваць. (Грамадзянін затрымоўваецца). Можа з ласкі сваёй купіце ў мяне маркі?

(Грамадзянін іронічна і падазронна зъмерыў яго вачыма ды пайшоў).

ГАНУЛЯ  
(да праходзячай грамадзянкі)

Панечка, купеце ў мяне пацеркі, а можа дамскі нэсесэр,  
а можа во гэта?—усё за паўданы аддам, усё за паўданы. (Грамадзянка паглядзела-паглядзела тавар і пайшла. ГАНУЛЯ да МІКІТЫ). Вось так усе яны: паглядзіць і пойдзе, паглядзіць і пойдзе.

МІКІТА

Меджду протчым, мамаша, я вам не адзін раз казаў і яшчэ кажу: у вас няма зусім гандлярскай жылкі, у вас не хапае нават чуткай кемкасці ў гандлёва-прамысловых спра-вах, дзе вымагаецца ад прадаўца пэўнай веды ў пазнаваныні души купляючага і яго грамадзянскага і соцыяльнага становішча. І вось, напрыклад, меджду протчым, вы толькі што запрашалі: „купеце, за паўданы аддам, за паўданы“. Разумеецца, кожны падумае, што ў вас зусім дрэнны тавар, якога і за паўданы ня варта купляць. Таксама паміж купляючымі трэба выдзяляць іхнія рангі і клясы—абавязкова; а вы, як, напрыклад, толькі што, не разгледзеўшыся дакладна, хто якій дзэе, кажаце проста з моста: панечка, меджду протчым! А памойму, зусім ня панечка, а самае меншае—мадама, а можа нават і мадам-сіньёра.

ГАНУЛЯ

Ды якая там яна мадама? Проста нейкая... нейкая...

МІКІТА

А хоць-бы нават, меджду протчым, і такая нейкая. Усё роўна. У гандлёва-прамысловых адносінах мы павінны рабіць від, што яна і не такая, і ня нейкая. Для нас адно важна: каб тавар куплялі, каб тавар не залежваўся. (Пауза). Меджду протчым, мамаша, я ўважаю, што, апрача ўсяго іншага, сягоння ў дабавак нейкі выключны дзень, і вам ніякай гандлёвой „зьдзелкі“, бадай, ня ўдасца ўжо правесьці. Дзеля гэтага ѹдзеце з таварам дамоў і шыкуйце вячэру, а я застануся яшчэ тут. Думаю, што мне ўдасца злавіць, меджду протчым, якога немца і ўсучыць яму ягоныя маркі.

ГАНУЛЯ  
(складваючы манаткі)

Толькі пільнуйся, сынок, каб ён ня ўздумаў цягнуць цябе  
ў палон і пры адступленьні, як тады—пры наступленьні.

МІКІТА

Не бядуйце, меджду пратчым, мамаша—я заўсёды знайду  
выход з найгоршага крытычнага становішка. Ды я-ж прасіў  
вас, мамаша, не ўспамінаць мне аб гэтай трагедыі майго  
жыцця. (ГАНУЛЯ маніца выходитці). Ага! Калі спаткаеце профэ-  
сара гэр Сыпічыні, то напомніце яму, што я ўжо яго чакаю  
на практичную лекцыю аратарскага мастацтва, вось толькі  
схаджу на мінутку на Койданаўскую вуліцу паслухаць, як там  
стаіць курс на валюту.

(Пайшоў ГАНУЛЯ, а за ёй ПАНІ з манаткамі шнурам выходзяць. Па хвілі  
ўваходзяць ЯНКА і АЛЕНКА).

ЗЬЯВА II  
ЯНКА—АЛЕНКА

АЛЕНКА

Здаецца, мы ўгаварыліся тут пачакаць на татку?

ЯНКА

А так—тутака. Пакуль прыдзе, можам хвіліну пасядзець.

АЛЕНКА

(сеўши на лаўку, паслья паузы)

Як вы заўсёды, дзядзька настаўнік, мудра вельмі разва-  
жаеце, ажно мяне часам страх бярэ! Вось, напрыклад, ідучы  
сюды сказаі вы, што мы павінны дабівацца, каб быць ня  
толькі гаспадарамі самі над сабой, але і над сваёй воляй.

ЯНКА

А як іначай, Аленка. Якімі-б раскошамі матэрыяльнымі  
нас ні надзялялі, ніколі яшчэ ня будзем шчаслівы, пакуль  
чужая воля будзе гаспадаром над нашай воляй. Каб гэтага ня  
было, мы павінны растаптаць, зьніштожыць доўгагачную ману,

якая вучыць, што мы ня ёсьць мы, што мы нейкае нешта, якое абы накарміў, як быдлё, дык і сыта будзе. Мы павінны душу нашу народную выявіць у сваім „я“, у сваёй самабытнасці і сымела сягнуць па сваё неадымнае права самім распарараджацца гэтым сваім „я“.

### АЛЕНКА

Але цяністы шлях мусіць прайсці душа народная, пакуль збавіць гэта сваё „я“ ад чужой няволі.

### ЯНКА (ня слухаочы)

Зірні, Аленка, на Менск! Тут калісъ,—як сказана ў нашай песні аб паходзе Ігара,—продкаў нашых галовы снапамі на таку слаліся, душу ім ад дела веялі, а чырвоныя берагі Нямігі ня зернем былі пасяяны, а касцюмі гэных-жа продкаў нашых. З гэтага бачым, што яны за нешта змагаліся, калі пад съценамі роднага гнізда косьці свае пасяялі... А ўміралі, відаць, зі славай, бо ў песні іхняе ўміранье засталося вечна жыць. А ці-ж увекавечыць песня змаганье і ўміранье патомкаў? Не! Бо мы змагаемся і ўміраем за чужое.

### АЛЕНКА

Шмат хто і з нас ужо змагаецца і ўмірае не за чужое, а за сваё, а песня аб іх ужо не забудзе.

### ЯНКА

Гэта адзінкі, мілая Аленка. А душа агульна-грамадзкая яшчэ дрэме.

### АЛЕНКА

Скіне сваю дрымоту і душа. Абы толькі гэтыя адзінкі, што ўжо змагаюцца, больш ясных паходняў распалілі і асьвяцілі съцежкі ўсе для паўстаючай грамады.

### ЯНКА

Што-ж, можа і праўда твая, Аленка. Мы як-бы пачынаем ужо адплюшчваць вочы і паўставаць проці тэй паганай маны, што мы ня ёсьць мы. Але яшчэ хістаемся то ўправа, то ўлева. Яшчэ ясна азначанай мэты ня можам сабе ўявіць. А мэта ў

нас адна: Каліс амэрыканцы, змагаючыся з Англіяй за сваю незалежнасць, напісалі на сваім съягу несьмяротныя слова: „Амэрыка для амэрыканцаў”. І гэта памагло: сягоныня Амэрыка вольная. Павінны пайсьці і мы па яе сълядох і напісаць агністымі рунамі на сваім съягу: „Беларусь”... ✓

(Уваходзіць МІКІТА)

### ЗЪЯВА III ЯНКА—АЛЕНКА—МІКІТА

МІКІТА

(да Янкі, падышоўшы да яго пры апошніх словах і не пазнаўшы)

Пане мус্�є, можа патрабуецце маркі? (Пазнаўшы). Ах, гэта вы, меджду протчым, пане профэсар!

ЯНКА

Во, неспадзяванае спатканье! Як маецца, пане рэгістратар?

МІКІТА

Дзякую, меджду протчым. Так сабе. Нічога сабе. Што-ж вы тут парабляеце?

АЛЕНКА

Мы прыехалі татку з палону вызываюць. Бачыце, немцы яго ў абоз пагналі, дык мы, баючыся, каб яго ў Нямеччыну не загналі, паехалі ўсьлед на падмогу. То-ж у мяне адзін татка на цэлым съвеце, павінна ратаваць!

МІКІТА

Так, так! Было-б ня важна, каб зьвесьлі з хаты апошняга, меджду протчым, бацьку.

ЯНКА

А што вы тут парабляеце, пане рэгістратар: маркі людзям раздаюце?

МІКІТА

Меджду протчым, не раздаю, а прадаю, а гэта вялікія дэльве розынцы. Але, як уважаю, то вы яшчэ ня ведаеце, што

я для стварэння сабе новай кар'еры пакінуў чыноўніцтва і перайшоў на свабодную профэсію.

ЯНКА

Што-ж гэта? павашаму—гандаль на Койданаўскай біржы валютай—свабодная профэсія?

МІКІТА

А чаму-ж бы ня так? Памойму зусім свабодная. Вось хоць-бы судзіць з таго, што калі я перайшоў на яе, то пачуўся, як птушка тая, зусім свабодным. Меджду пратчым, змалку дзён мяне цягнула да свабоды і гандлю.

ЯНКА

Хіба да свабоднага гандлю сумленьнем і гонарам.

МІКІТА

Меджду пратчым, дзядзька беларус, вы мяне абрахаце.

ЯНКА

Выбачайце, пане рэгістратар,—можа я крыху і памыліўся.

МІКІТА

Меджду пратчым, ня крыху, а зусім памыліўся. Але мяне зласцівія гутаркі зайдросных людзей мала аходзяць. На зло ім, незадоўга пераходжу яшчэ на адну свабодную профэсію.

ЯНКА

Цікава—якую?

МІКІТА

Буду аратарам.

ЯНКА

Вы—аратарам? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

МІКІТА

Меджду пратчым, нічога тут съмешнага. Не сягоньня—заўтра прыходзіць новая ўлада, а з ёй такая політычная ситуацыя, пры якой здольны аратар будзе магчы купацца, як сыр у маслье.

## ЯНКА

Але-ж вы, пане рэгістратар, звар'яцелі. Вашы дзікія—не скажу чорнасотніцкія—пераконаныні і новая політычна сътуацыя! Гэта-ж як узълезеце на вышкі араторыць, то вам гэта новая сътуацыя такога пятлю задасьць, што і сваіх не пазнаеце. О, не! Гэта свабодная професія не для вашага рэгістратарскага съветагляду.

## МІКІТА

Не разумею, прычым тут мой, меджду протчым, съветагляд? Можна мець съветагляд адзін, думаць другое, гаварыць трэцяе, а рабіць чацьвертае, як навучае мой професар гэр Сыпічыні. І я пастановіў у сваёй аратарскай професіі моцна прытрымлівацца гэтай мудрасьці.

## ЯНКА

Баюся, што гэта мудрасьць дасьць вам чэк на свабоднае месца ў Менскім астрозе.

## МІКІТА

Меджду протчым, такіх невясёлых рэзультатаў і быць ня можа. Аратар, маючи кожны раз на пагатове адшліфаваны практикай язык, заўсёды патрапіць выпутацца з бяды.

## АЛЕНКА

А чаму-б вам, пане Нікіці, замест коўзацца па съліскіх і небясьпечных для вашай асобы пущвінах, не заняцца чым-небудзь болей рэальным і грунтоўным. Напрыклад, вы болей прынесці-б для сябе і для грамадзянства карысці, каб узяліся... ну хоць-бы...

## ЯНКА (перабываючы)

... на Камароўцы козы пасьвіць? І чаму-б, самдзеле, ня так? А професія чыстая і, разумеецца, свабодная.

## МІКІТА

Меджду протчым, мусье беларус, такая свободная професія ня вяжацца з маёй рангай колежскага рэгістратара.

## ЯНКА

А шкада, вельмі шкада! Лепей быць добрым пастухом, чымся недапечаным рэгістратарам ці аратарам.

(Уваходзіць ГАРОШКА)

## ЗЬЯВА IV

ЯНКА—АЛЕНКА—МІКІТА—ГАРОШКА

### ГАРОШКА

(уваходзіць з пугай, пыхкаючы лульку)

Во добра, што застаў вас! Я ўжо ўсё сваё зрабіў і можам ехаць дамоў. (Пабачыўшы МІКІТУ). І вы тут, ды яшчэ з парасонам?

### МІКІТА

Як бачыце! Меджду пратчым, што вы тут, дабрадзею, робіце з пугай: пасьвіце каго?

### ГАРОШКА

А так! Зьбіраўся пасьвіць тутэйшых чынадралаў, але ня ўсьпей,—прышлося выганяць з Менску абскубандай.

### АЛЕНКА

Не обскубанды, тата, але окупанты.

### МІКІТА

І вы, мабыць, яшчэ адно пераблуталі: здаецца, немцы хацелі вас выганяць, пагнаўшы ў абоз...

### ЯНКА

Дзядзька Гарошка зусім не пераблутаў. Усё роўна на яго вышла: окупанты ўцяклі, а ён застаўся.

### АЛЕНКА

(зірнуўшы ў бок)

А гэта што за такія пілігрымы брыдуць сюды?

МІКІТА  
(зірнуўшы)

Гэта, здаецца, мае быўшыя імяніныя госьці.

(Уваходзяць шнурам з катомкамі за плячымі і з кіямі ў руках: ДАМА,  
ПОП, СПРАЎНІК і ПАН)

### ЗЬЯВА V

ТЫЯЖ—ДАМА—ПОП—СПРАЎНІК—ПАН

МІКІТА  
(вітаючыся, надекакваючы)

Каго я бачу, меджду пратчым. Якое мілае, неспадзяванае  
спатканьне! Ці не мяdzьведэ здох? Цалую ручкі мадам-сіньёры!  
Айцу духоўнаму маё сыноўняе ўпакарэнье! Вашародзіе, пры-  
мече пакорны прывет! Маё найніжэйшае ўшанаваньне, ясьне  
пане грабя! Сядайце, калі ласка, сядайце!

(Прышоўшыя сядайць)

### ПОП

Ох, дзелеса—чудзеса! Прогрэшэнія нашы неісчышылімыя.  
Навождзяху оне на себя возьмезьдзіе необозримое.

МІКІТА

Куды-ж гэта, калі можна спытацца, мадам-сіньёра і мусье  
свае, меджду пратчым, пэрсоны скіравалі?

### СПРАЎНІК

Часова адступаць прышлося. Эвакуемся туды—на Захад,  
дзе сэрцу прытульней і грудзям дышыцца „валготней“.

### ДАМА

Часова перанашу сваю філянтрапійную чыннасць на тэ-  
рыторыю...

МІКІТА  
(перабіваючы)

Быўших нашых ворагаў—гэрманаў, мадам-сіньёра?

### ДАМА

Мусье рэгістратар, вы згадалі!

ГАРОШКА  
(да пана)

Значыцца, паны, да ішё лататы?

ПАН

А так, прыходзіцца, толькі хай там ваша вёска вельмі ў двор мой ня прæцца, бо як вярнуся...

МІКІТА  
(перабіўшы)

І ўсё гэта праклятая, меджду протчым, рэволюцыя нарабіла.

ЯНКА

Што, кусаецца? Вы, пэўна-б, хацелі і з печкі зваліцца і патыліцы не адбіць? Рэволюцыя, мае паны, ня цётка—па галоўцы гэткіх сваіх прыяцеляў ня гладзіць.

ДАМА

Мусье беларус, вы, як я ўважаю, напоўнены павевамі новага часу і належыце, мабыць, да новай партыі стоікаў, якія не паддаюцца эвакуацыі і застаюцца на месцы?

ЯНКА

Паддаецца эвакуацыі ў сягонешні час толькі той, у каго або нячыстае сумленыне, або ён сядзеў тут збоку-прыпёку, не раўнуючы, як пустазельле на сялянскай градзе.

ДАМА  
(да Мікіты)

А вы, мусье рэгістратар, калі прыняць пад увагу довады мусье беларуса, то пэўна заставацца тут ня будзеце і нашым шляхам пойдзеце?

МІКІТА

Мадам-сіньёра, вы не згадалі: я, меджду протчым, застаюся. Як істы рускі патрыот, я змушаны пакуль што стаяць тут на варце сваіх рангавых і руска-ісьцінных інтэрэсаў. Хоць можа я гэтак рызыкую нават сваёй, меджду протчым, персонай, але місію сваю мушу стойка выпаўняць.

ЯНКА

Мне здаецца, пане рэгістратар, што вы так запуталіся ў сваіх рангах, клясах і свабодных професіях, што ўжо ня

здольны да ніякае місіі—нават да тэй сваёй роднай, ісьціна-  
рускай місіі.

### МІКІТА

Меджду пратчым, не забывайце, пане беларус, што я най-  
здальнейшы вучань акадэмікаў Скрынчанкі й Саланевіча. Апра-  
ча таго, нас бацька Пурышкевіч, быўшы ў Менску тут, заме-  
ціў і, ад'яжджаючы, на гэту місію багаславіў. (Пауза).

### ГАРОШКА

(да папа)

А вы, бацюшка, таксама за імі (махнуўшы пугай) туды—  
у прокі?..

### ПОП

Нет, чадо мое. Акі паstryр, я должэн остацца пры агнцах  
своіх, я только провожаю сірых сіх, дабы іх напутствоваць на  
пуць неведомый.

### СПРАЎНІК

Але, панове, час нам ужо ў дарогу! Вораг ня сьпіць і ўжо  
блізка: можа адрезаць нам усе ходы для адступлення.

### ГАЛАСЫ

А так! Праўда! Час!

### МІКІТА

Пагасцілі-б, мадам-сіньёра і мусы, яшчэ ходзь з хвіліну!..  
(ДАМА, ПОП, СПРАЎНІК, ПАН—устаюць, раскладанываюцца і шнурам выхо-  
дзяць у праціўны бок, з якога прышлі былі).

### ПОП

(ідучы ўсьлед за адходзячымі, паказываючы на іх рукой)

Акі пціцы небесныя, отлетаючы на зімнее время в жар-  
кія страны. Да храніт іх в странствіі мацер неопалімая купіны  
і мацер крупіцкая!

## ЗЬЯВА VI

МІКІТА—ЯНКА—АЛЕНКА—ГАРОШКА

### МІКІТА

(як тыя вышлі)

Ах, забыўся запрапанаваць ім купіць у мяне маркі! Пэўна  
з „царскім“ эвакуюцца.

ЯНКА

Ня турбуйцеся! Яны, як праўдэівыя патрыоты, з „царскім“ не разлучаюцца.

МІКІТА

Вы, пане настаўнік, як я заўважыў, чагосьці не далюбліваеце нашай чыстай інтэлігенцыі.

ЯНКА

Для вас, як для рускага колежскага рэгістратара, яна можа й чистая, але для мяне яна—„Варшавске съмецьце, гразь Масквы“, як сказаў вешчы Шэўчэнка.

ГАРОШКА

(паказваючы пугай)

А во яшчэ два дапатопы!

(Уваходзяць ВУЧОНЫЯ—адзін з аднаго боку, другі з другога, разглядаючы праз свае падзорныя трубы).

## ЗЬЯВА VII

ТЫЯЖ—УСХОДНІ ВУЧОНЫ—ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

УСХОДНІ ВУЧОНЫ

(стукнуўшыся з Заходнім)

Чорт подзеры!

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

Пся крэв!

УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Ізъвініце, судар!

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

Пшэпрашам пана!

УСХОДНІ ВУЧОНЫ

І вы зъдзесь?

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

І пан ту?

(Кланяюцца адзін аднаму і прысутным).

## УСХОДНІ ВУЧОНЫ (да Янкі)

Очэнь кстаці, что вы, господзін белорус, зъдзесь. Необходимо почэрпнуць от вас съведенія касацельно церрыторыальных данных областці, іменуемой вашым племенем—Белорусь.

### ЯНКА

О, наша тэрыторыя, пане вучоны, вельмі вялікая—і вонкам не дастацы! Уся Менская Брахалка, на якой вы, як бачу, гэтай тэрыторыі шукаецце, ды яшчэ далей.

### ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

А чы не можэце, пане бялорусін, поінформаваць венцэй шчэгульово о тэм вашым „далей“?

### ЯНКА

З гэтага нічога ня выйдзе, пане вучоны. Бо абхапіць гэтае „далей“ закораткі ваши пяты.

### УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Так, так! (Запісваючы ў нататнік). Пры опросе аборыгенов Северо-Западного края о процяжэнії занімаемой імі церрыторыі выясняўлось, что таковая включает в себе всю областць Мінскай Брэхалкі да ешчо далей... На вопрос, как далеко распространяется оное „далей“, мой собеседнік із племені белоруссов об'ясняў на местном общчэруском говорэ, что для посьціжэнія сего „далей“ у науці вообще і в частносці у Западной науці короткі пяткі.

### ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

Так, так! (Запісваючы ў нататнік-уперамежку з УСХОДНІМ ВУЧОНЫМ). Подчас баданя тубыльцу, осядлых на Всходніх Крэсах польскіх, о розьмірах замешкалэго пшэз ніх тэрыторыуму зостала высьветлённым, іж данэ тэрыторыум вхланя в себе цалкам провінцыен Мінскай Брэхалкі і ешчэ далей... На запытане, як сень далеко распостшэнія овэ „далей“, муй інформатор походзонцы од бялорусінув ожэкл в огульнопольскім мейсцовым нажечу, іж для осёнгненця онэго „далей“ наука наогул, а в шчэгульносці наука Всходня посяда за крутке пенты.

УСХОДНІ ВУЧОНЫ  
(скончышы пісаць)

Благодару покорно!

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ  
(скончышы пісаць)

Дзенькуен упшэйме!

(Абодва раскланывающца і выходзяць—кожны ў прадіўны бок, з якога прышоў быў).

**ЗЬЯВА VIII**

**МІКІТА—ЯНКА—АЛЕНКА—ГАРОШКА**

**АЛЕНКА**

На гэтых дык няма ніякага ўпынку! Шныраць і шныраць,  
як съвіньні ў чужым агародзе.

**МІКІТА**

Мудрыя людзі—гэтая вучоныя. Я заўсёды схіляю перад  
імі сваю, меджду прочым, галаву.

**ЯНКА**

Асабліва перад гэтымі вы павінны як найніжэй схіляць.

**МІКІТА**

Чаму так?

**ЯНКА**

Бо вы ад гэткіх вучоных чэрпаеце сабе ўдзяткадайны  
клёк для падтрымання сваіх рэгістратарскіх кар'ераў у ту-  
тэйшым краі.

**АЛЕНКА**

Ці ня час ужо, дзядзька настаўнік, пакінуць гамонку ды  
йсьці ў заезд, а то чаго добрага Шая замкне браму?

**ЯНКА**

Ой, час, час! (Да ГАРОШКІ). А ці вы, дзядзька, пакупкі  
свае зрабілі?

## ГАРОШКА

Дзе там! Дарма толькі вытаптаў з паў-Менску,—як у шабас, усе крамы пазачынны. Паеду без табакі.

## АЛЕНКА

(жартаўліва)

Якое няшчасцье! Гэта-ж як у таткі пачнецца вялікі табачны пост, дык задасць ён усім нам табакі!

## ГАРОШКА

(дабрадушна)

Табакі не табакі, а перцу калі-небудзь дастанеш ты ў мяне за свой доўгі язык.

## ЯНКА

Хаця не пабецеся стары з малой за табаку. Мушу хутчэй вас адгэтуль весці. (Да МІКІТА, адвітваючыся). Бывайце здаровы, пане рэгістратар! Жычу вам у новай аратарскай професіі да стукацца асэсарскай рангі.

## МІКІТА

І вам таго самага, пане беларус, у вашай, меджду пратым, беларускай професіі.

(ЯНКА, АЛЕНКА і ГАРОШКА выходзяць. Па хвілі ўваходзіць СЪПІЧЫНІ).

## ЗЬЯВА IX

СЪПІЧЫНІ—МІКІТА

## СЪПІЧЫНІ

Даруйце, мусье Зносілов, што змусіў вас крыху на сябе чакаць. Але апошнія дні так многа маю лекцыяў па аратарству, што папасці ўсюды ў свой час няма анікай змогі.

## МІКІТА

Я вельмі рад, што ўсё-ж-такі вам, гэр професар, удалося ка мне папасці. Бо выступаць, меджду пратым, з трывауны без практичнай лекцыі неяк ні сёе ні тое.

### СЪПІЧЫНІ

Цяпер ужо будзеце магчы выступаць хоць і заўтра. Можам пачынаць, мусье рэгістратар!

### МІКІТА

Меджду протчым, я гатоў, мусье профэсар!

### СЪПІЧЫНІ

Узлазьце на трывану, мусье рэгістратар. (МІКІТА<sup>становіца</sup> на лаўцы). Так! Так! Цяпер зрабеце позу. Крыку ня так—прасьцей фігуру і вышэй галаву, вочы—у даль. Левую руку аба прыце на лезы клуб. Так! Так! Правая рука застаецца свабоднай—гэта, каб у патрэбных момантах вашай араторыі, можна было, заціснуўши кулак, патрасаць ёю над аўдыторыяй. Цяпер, калі зрабілі сабе аратарскую паставу, пачынайце правому. Спачатку кажаце ціхім-цихім голасам, пасля штораз—мацней, а пад канец бухаце грамабойным голасам і, разумеецца, на чым съвет, патрасаце кулакамі. Ну, цяпер пачынайце араторыю на тэму: „Пролетарыят і буржуазія“.

### МІКІТА

Вельмі паважаныя, меджду протчым, мадамы, вельмі паважаныя, меджду протчым, мусы! Да апошняга часу пролетарыят эксплётаваў буржуазію. Буржуазія з усіх жыл выбівалася, каб здабыць сабе на чорны дзень якую жменю золата, або кусок якога маёнтку, а пролетарыят, меджду протчым, у гэты бок і пальцам ня ківаў; усёй работы яго было, што толькі, меджду протчым, працеваў, ды йшчэ за гэтую мізэрную працу цягнуў крывавую капейку з беднай буржуазіі. Буржуазія з кожным днём ад недастаткаў таўсьцела—казаў той—расла ня ўвышкі, а ў папярэчкі, меджду протчым, як той гарбуз, а пролетарыят ад роскашы цянеў—казаў той—рос не ўпапярэчкі, а ўвышкі, меджду протчым, як тая тычка. Дзеля таго (трасучы кулаком) далоў!.. далоў!..

### СЪПІЧЫНІ

Затрымайцеся на мінутку. У сваёй араторыі вы пераблуталі лёгічныя тэрміны, і там, дзе павінна стаяць першае, у вас чамусьці другое, а дзе—другое, там стаіць першае. Ужо

я вам казаў, што тэорыя аратарскага мастацтва ня любіць, каб выкідалася перад аўдыторыяй тое, што ў вас папраўдзе накіпела на вантробе. Можаце думачь усё, што толькі вам падабаецца, але гаварыць абавязаны толькі тое, што іншым падабаецца. Толькі такім чынам вы зробіце сабе на свабоднай аратарскай професіі яксъледную асэсарскую кар'еру. Цяпер папробуйце сказаць араторью на тэму: „Рэволюцыйная самадысцыпліна“.

### МІКІТА

Ша... Шан... Ня так... Меджду пратчым, мае панячкі і мае паночкі! Рэволюцыйная самадысцыпліна... рэволюцыйная самадысцыпліна... гэта такая, меджду пратчым, дысцыпліна, што мае два канцы—то яна ўсіх б'е, то яе ўсе б'юць, бо контррэволюцыйная дысцыпліна ня съпіць у шапку. Э гэтае прычны і рэволюцыйная самадысцыпліна ня мае права спаць, меджду пратчым, у шапку, бо йначай прасыпіць усю сваю гаспадарку. Дзеля гэтага (трасучы кулакамі) далоў... далоў... І так, меджду пратчым...

### СЪПІЧЫНІ

Затрымайцесь. Гэта ў вас вышла нібы лепей. Цяпер выслушайце маленкія дзівве асьцярогі: першае—калі ўзыдзеце на трывуну, то ёмка зачашэце сабе на галаве думку аб тым, пры якой політычнай сітуацыі выступаецце з араторыяй. Другое—найбліжэйшая політычнай сітуацыія, пры якой першы раз прыдзецца выступаць вам публічна, апіраецца на пэўных пляцфорах. Дзеля гэтага, перш чымся араторыць, вы павінны выбраць сабе стойкую пляцформу і толькі адну, а ня дзівве або трыв, бо йначай можаце паскаўніцца і зваліцца з усіх трох разам.

### МІКІТА

Меджду пратчым, магу я зысьці ўжо, мусье профэсар, з трывуны?

### СЪПІЧЫНІ

Можаце ўжо зысьці, мусье рэгістратар, з трывуны (МІКІТА выходзіць). Ахвяруем цяпер колькі хвілін на тэорытычнае

асьвятленыне некаторых звязаных з аратарствам пытаньняў.  
Вось, напрыклад, як вы сабе разумееце мітынг?

### МІКІТА

Мітынг, мусье профэсар, мітынг, меджду протчым, гэта нешта такое, што выдумалі ангельцы для тых, якія нічога ня хоцуць рабіць, а толькі ходзяць і варон страляюць. Мітынг, меджду протчым, гэта тое самае, што пераліванье з пустога ў парожняе. Мітынг—гэта тое з вушамі таварыства, дзе араторыць буду я, а слухаць будуць яны, і крычаць будуць: віват, рэгістратар Знослів!—калі іх па шэрсыці пагладжу, і—далоў, рэгістратар Знослів!—калі пагладжу іх проці шэрсыці, меджду протчым.

### СЪПІЧЫНІ

Усё гэта як-бы так і як-бы ня так. Але да гэтага яшчэ вернемся. Цяпер мне адкажэце на адно пытаньне і на сягоньня будзе годзе. Вы што-небудзь ведаеце аб Савецкім ладзе?

### МІКІТА

Оей! Нават добра ведаю.

### СЪПІЧЫНІ

Аб гэтым у вас павінен быць ясны, дужа ясны съвета-  
гляд, адным словам—пад арэх.

### МІКІТА

Савецкі лад... Савецкі лад, меджду протчым, Гэнрых  
Мотавіч... Савецкі лад... гэта... гэта такая чырвоная паводка...  
такая, меджду протчым, паводка, аб якой ня сънілася ні Фараону, ні Саламону... Савецкі лад гэта... гэта...

### СЪПІЧЫНІ (ускочыўшы з лаўкі)

Пардон! У мяне разбушаваліся нэрвы. Сюды машыруе  
нейкі немец. А я страшэнна ня люблю спатыкацца з ворагам,  
калі ён наступае і калі ён адступае.

### МІКІТА

О так! Асабліва страшна з ім спатыкацца, меджду прот-  
чым, калі ён наступае.

## СЪПІЧЫНІ

Маю гонар кланяцца! (Шпарка выходзіць. Уваходзіць НАСТА і НЕМЕЦ).

## З ЎАВАХ

МІКІТА—НАСТА—НЕМЕЦ

МІКІТА

Наша найніжэйшае, меджду протчым, ушанаванье, мамзэль Насьце!

НАСТА

Добры вечар! Добры вечар, мусье Нікіці!

МІКІТА

Што-ж гэта вы, мамзэль Наста, ня самі адны, а з гэрам немцам, як з нявіннай ахвярай свайго, меджду протчым, чарадзейскага сэрца?

НАСТА

Ужо даўно маё сэрца—не маё, а сядзіць у пастцы другога сэрца... (Усьміхаючыся). Чыйго?.. Вы, мусье Нікіці, пэўна ведаецце. А немец? Як мне напэўна вядома з пэўных крыніц, то гэта апошні з роду Magіkanaў, які, згодна з Берасьцейскай умовай, пакідае сягоння нашы Менскія палестыны і махае свае крокі туды, адкуль прышоў.

МІКІТА

Але ё палонных, як уважаю, па дарозе хапае. Ці гэта можа вы дабравольна, меджду протчым?

НАСТА

О, немцам цяпер не да чужых генэралаў. Яны цяпер заняты спэцыяльна хапаньнем сваіх-жа ўласных генэралаў. Но, як чула я ад пэўных асоб, у іх таксама рэвалюцыя. А вось гэтага —дык я толькі ахвяравалася правесьці да Брахалкі.

МІКІТА

А ці ня ведаецце, мамзэль Наста, можа яму на дарогу маркі патрэбны, бо я маю да праданьня?

НАСТА

Спытайцяся.

МІКІТА

(да немца)

Меджду протчым, гэр германіш, можа купіце германскія маркі?

НЕМЕЦ

(паказвае на мігі, што не разумее ў чым реч).

МІКІТА

(дастасе портмонэ, а з яго гроши і на мігі паказвае немцу, каб купіў)

НЕМЕЦ

(тлумачыць на мігі, што яму гроши ня трэба, бярэ „пад казырок“ і выходзіць)

ЗЬЯВА XI

МІКІТА—НАСТА

МІКІТА

(палажыўши, ня помнічы, портмонэ з грашыма на лаўку)

Ну і немец, меджду протчым! Сваіх-жа нямецкіх марак не хацеў купіць. Але што гэта—ці ён нямы, што ні слова не адказаў мне на запытаньне?

НАСТА

Не нямы, а толькі немец і панашаму не разумее.

МІКІТА

Гм! Цікава! А чаму той, што маніўся мяне ў палон, меджду протчым, узяць, як рэпу сек панашаму?

НАСТА

А гэта іншая реч. У іх, як мне з пэўных крыніц вядома, ёсьць спэцы ад усялякіх языкоў, ну вы і нарваліся на гэткага спэца. (Пауза).

МІКІТА

(набок)

Страшэнна, меджду протчым, адпаведная хвіліна, каб паўтарыць мамзэль Насьце сваю адвечную пропозыцыю.

## НАСТА

Аб чым гэта вы так задумаліся, мусье Нікіші?

## МІКІТА

Ды ўсё аб тым самым, меджду протчым, хэрувімская мамзэль Наста: аб вас мае думы ўпалі ў глыбокую задуму.

## НАСТА

І глупства робяць гэтыя вашы думы. Я-ж вам ужо ця перся забараніла думаць аба мне, пакуль ня зробіцца асэсарам! Значыцца, і ня маецце права думаць.

## МІКІТА

Не магу вытрываць, сэрафімская, меджду протчым, мамзэль Наста, аніяк не магу вытрываць! (Становіцца на лаўцы перад НАСТАЙ на калені, засланяючи з большага яе й сябе распушчаным парасонам). Мадоністая мамзэль Наста! Каханьне маё, меджду протчым, вульканічнае! Падаруйце-ж мне, нарэшце, сваю абымальную руку і сваё трапятлівае сэрца! Асэсарам буду я, вось пабачыце, што буду! Ужо я стаю на вялікай дарозе да славы, да славы знамянітага, меджду протчым, аратара. А там, як піддаць, атрымаю асэсарства. Меджду протчым, чырвоным асэсарам буду! Толькі прымече мяне, жыватворнакрынічная мамзэль Наста, у пакорныя і вечныя слугі вашага, меджду протчым, сінёйростага сэрца.

## НАСТА

Хапун вас ня скопіць, мусье Нікіші, калі яшчэ крыху пачакаеце на мае рукі і на маё сэрца. Толькі тады з гэтага квасу будзе піва, калі я з пэўных крыніц напэўна даведаюся, што вы не рэгістратар толькі, а ўжо асэсар. А іншых залётаў, ды іншых каханьяў мой організм ня прымае. Пакіньце кленчыць на лаўцы, а так сабе на зямлі чакайце. Будзьце здаровы! Мушу зъбегаць у вадну пэўную крыніцу. (Выходзіць).

## МІКІТА

(яшчэ кленчачы і працягнушы з парасонам рукі ўсьлед Насыці)

О, ранга мая асэсарская! О, кляса мая бонтонная, беспардонная!

## З Ъ Я В А XII

### МІКІТА—АБАРВАНЕЦ

АБАРВАНЕЦ

(увайшоўши з таго боку, куды Наста вышла, да кленчачага  
з працягнутымі рукамі Мікіты).

Пажэртвуйце, таварыш, безработнаму!

МІКІТА

(вышоўши з лаўкі, набок).

Пачынаеца! Падумаеш, таварыш?! (Да АБАРВАНЦА). Выбачайце, я не таварыш, а, меджду пратчым, буржуаз, а як вам хіба ведама,—буржуазія нічым ня жэртвуе. (Сядзіта адварачваеца набок).

АБАРВАНЕЦ

(патросы штуком, набок)

Пачакай! Заўтра ты ў мяне йначай запяеш! Заўтра ты ў мяне папросіш пажэртваваць. (Забірае пакінутае на лаўды портмонэ і выходзіць).

## З Ъ Я В А XIII

МІКІТА

МІКІТА

(да праходзячай з чырвоным съягам групы грамадзян і грамадзянак).

Мо', шаноўныя мадамы і мусы, патрабуецце купіць марак? (Мадаеца па кішэнях). Новенькія... Але новенькія... Дзе-ж яны? (Прыглядаяеца на зямлю, на лаўку. Грамадзяне ѹ грамадзянкі, пырнуўши съмехам, пайшли). Съягнуў нехта! Апошняя грошыкі съягнуў, меджду пратчым, і рускія і німецкія. Заўтра ня будзе за што і рук зачапіць.

(Апускаеца з уздохам на лаўку, кладзе на паруччы руکі, зьвешвае на іх галаву і ўпадае ў глыбокую напаўсонную задуму. Пауза. Пачынаеца таңец ЦЕНЯЎ пад музыку шарманкі. Пасьля некалькіх мінут раптоўна ўрываеца зыкі вайсковай музыки, граючай цэрэмоніяльны марш, і крыкі: Ура! Ура! Танцууючыя ЦЕНІ нікнудь. МІКІТА ўскаквае і пад тахт музыкі топчадца на адным месцы. Пасьля быстра выцягвае з кішэні чырвоную хустачку, прывязвае да парасону, становіца на лаўку і, таксама машыруючы пад музыку на адным месцы, махае калі парасонам з хусткай і кричыць).

Хай жывуць свабодныя профэсіі! Хай жывуць чырвоныя асэсарскія рангі!

ЗАСЛОНА

## ДЗЕЯ ТРЭЦЯЯ

Той самы, што ў першай дзеі, Мікітавы пакой. У беспарадку накідана ўсякіх хатніх рэчаў, як-бы яны сабраны былі з некалькіх пакояў. Люстра, грамафона і мяккіх крэслаў няма. Шпалеры павыдзіраны і кускамі зьвісаюць к долу. Абразы і малюнкі,—тыя самыя, што ў першай дзеі,—перавернуты тварам да сцяны. Па ўсіх свабодных мясцох раскленены па сценах друкаваныя ўрадовыя пастановы, дэкрэты, лёзунгі, загалоўкі тагочасных газэт, плякаты.

Вісіць балалайка.

Калі падымаецца заслона, ГАНУЛЯ, закасаўшы руکі, мые бялізну ў начоўках, непадалёк сядзіць ГАРОШКА і пыхкае люльку.

## ЗЬЯВА I

ГАНУЛЯ—ГАРОШКА

ГАРОШКА

Аб чым-жа, тое-гэта, хацеў я казаць?

ГАНУЛЯ

А нешта-нейкае аб высыленныі была ў цябе, сваток, гутарка напачатку.

ГАРОШКА

Ага, успомніў! Дык вось, як нашы гэткім чынам апошні суд з князем прыйгралі, пачалося тое высыленне. Але як, свацейка, пачалося? Нашы ўсё роўна не хацелі пакідаць сваіх загаспадараных сяліб. Ну, што-ж? Нагналі гібель казакаў, сам нават спраўнік з Менску прыехаў. Тады ўсе мужчыны і ўсе кабеты, найболей старэйшыя, паклаліся ўпоперак вуліцы: „Хай высыляюць!“—сказаў сабе гэтак: „Хай праз нашы галовы ўвойдуць у нашы родныя хаты!“ Ну, разумеецца, казакі не сплохаліся гэтага. Рынулі ўсёй гурмай на конях праз ляжачы народ, а за імі прыстаў на сваёй вараной тройцы. На капусту

людзей зрэзалі і на кашу з зямлёй зъмяшалі. Бацька й маці мае таксама там засталіся.

### ГАНУЛЯ

Мы наракаем, што цяпер цяжка жывеца, а як падумаеш, дык і ўперад не вялікі мёд быў.

### ГАРОШКА

І чамярыца яго ведае, як гэта неяк хітра на съвеце ўстроена! Паны былі польскія, законы—рускія; польскія лаюць рускіх, рускія лаюць польскіх, а як прыдзе што да чаго, каб нашага простага чалавека пакрыўдзіць, дык і польскія і рускія ў адну дудку граюць.

### ГАНУЛЯ

Ды яно-ж гэтак, мой сваток. Каму па каму, а нам, казаў той, дык два камы.

### ГАРОШКА

Наш настаўнік, Янка, дык той бяз ніякага нічога, як тапаром сячэ: „Пакуль, кажа, ня зробімся самі сабе гаспадарамі, датуль ніякага ладу ні складу ў нас ня будзе“. Гэты настаўнік добры і дужа разумны чалавек, але трохі галава яго нечым заведзена, бо мала што сам носіцца, як кот з салам, з усялякімі мудрымі думкамі, дык яшчэ, як на тое ліха, і маёй Аленцы ў галаве ўсё дагары нагамі перакуліў. І цяпер тая ўжо, як папуга, паўтарае за ім: „Недачаканьне іх!—кажа,—будзем самі сабе гаспадарамі!“

### ГАНУЛЯ

Звычайная рэч, мой сваток. Маладое піва заўсёды шуміць.

### ГАРОШКА

Так яно, так. Але найчасціцей ад гэтага шуму нам, бацьком, галава баліць. Я табе ўшчэ не казаў, мая сваецейка, што ў мяне, апрача Аленкі, быў і сын—Юрка. Удалы дзяцюк быў, ах які ўдалы! і таксама шумеў, занадта ўжо шумеў. І што? Самахоць за німашто асіраціў мяне. Служыў тады ён у Маскве на нейкай фабрыцы. А там—помніш—у дзесяцьсот пятym

годзе пайшлі забастоўкі ды іншыя непарадкі. Як людзі казалі, і мой Юрка не адстаў. Вылез на вуліцу і давай з іншымі на чым съвет шумець і крычаць: „Эямлі і волі!“ Разумеецца, за такі крык жандармы і зьбяёдалі яго з гэтага съвету. Кажу свайму настайніку, што во да чаго шум і крык такі даводзіць, а ён съмлецца. „Бо, кажа, твой Юрка за чужую зямлю і волю шумеў і крычаў, а не за сваю, дык нічога з гэтага і ня вышла“. (Уваходзіць ЯНКА і АЛЕНКА).

## З Ъ Я В А II

ГАНУЛЯ—ГАРОШКА—АЛЕНКА—ЯНКА

ЯНКА  
(вітаючыся з Гануляй)

Як жывём, цётачка? Даўненъка ўжо з вамі ня бачыліся!

ГАНУЛЯ  
(пакінуўшы мыцьце)

О, даўненъка! Бадай, годзікі са два ўжо будзе.

ЯНКА

Ды з гакам, цётачка. (Да ГАРОШКІ). А дзядзька Гарошка прачакаўся мабыць на нас? Пэўна люлек з тузін змарнаваў за гэты час.

АЛЕНКА

Тузін—ня тузін, а штук з сем то пэўна-ж татка выпыкаў.

ГАРОШКА

Не табе іх лічыць, сарока! (Бурклава). Пайшлі і прапалі, а мне сядзі тут у чужой хаце і чакай на іх.

ГАНУЛЯ

Што ты, сваток? Якая-ж гэта чужая табе хата?

ЯНКА

Ну, ня бурчэце, дзядзька: у вельмі пільнай справе прышлося нам заседзецца крыху.

## ГАРОШКА

Заседацца, заседацца! Як прышпілюць вам калі-небудзь хвост на гэтых пасядзінах, то прападзе вам ахвота і стаяць, ня толькі што сядзець. Тоё-гэта, палякі на носе,—кажуць, што ўжо Навінку забралі,—а яны швэндаюцца сабе!

## АЛЕНКА

Трэба-ж было, татачка, прыгледацца, як рыхтуюцца мянчукі спатыкаць новых окупантаў.

## ГАРОШКА

Ну, і што там цікавага? Мала йшчэ вас гэтыя абскуанды паскубали.

## АЛЕНКА

Не абскуанды, тата, але окупанты, окупанты. (Пауза).

## ЯНКА

(азіраючыся па пакой, да Ганулі).

Але ваша хата, цётачка, надта неяк зъмянілася ад таго часу, як я выехаў ад вас: так выглядае тут усё, як-бы вы толькі-што з іншай кватэры перавезьліся.

## ГАНУЛЯ

Бачыце, было тут у нас у Менску апошнім часам нейкае палатненые, дык нас і ўпалатнілі ў адзін пакой, а іншыя—збралі. Той пакой, дзе жылі вы, аддалі нейкаму ў скуронай жакетцы,—паміж іншым, ён сягоныя раніцай ужо выехаў ад нас; а з таго боку, дзе была мая спальня і Мікіткавы габінэт, абодва гэныя пакой заняў нейкі іхні рэдактар, па прозвішчы Гізульскі. Але, як відаць з усяго, то ён мусіць ня зусім іхні, бо нешта ня зъбіраеца выяжджаць, хоць іхнія амаль ужо ўсе выехалі. Мікітка кажа, што гэты Гізульскі душа, а не чалавек,—надта політычны і знае ўсялякія свабодныя професіі.

## ЯНКА

Асабліва, мабыць, добра знаёмы з професіяй провокатарскага мастацтва?

## ГАНУЛЯ

Хто яго разбярэ, з якім і з чым ён там знаёмы.

## ЯНКА

Мусіць, для гэтага політычнага чалавека вы, цётачка, і крэслы свае плюшавыя аддалі, каб мякчай было яму сядзець, бо гэтых крэслаў штось ня бачу я тут?

## ГАНУЛЯ

Ды не! Да яго йшчэ пераезду сюды нашы крэслы недзе ў іншае месца спалатнілі.

## АЛЕНКА

І грамафон з люстрам таксама?

## ГАНУЛЯ

Не, дзетка. Гэтыя рэчы Мікітка мой сёлета на тавара-абмен прагандляваў. І вось з усяёй, казаў той, роскаши засталася толькі балалайка, але і тую запісалі на нейкі ўчот.

(Уваходаіць МІКІТА ў вынашанай і палатанай „зашчытнага“ колеру вопратцы, цягнучы за сабой каламажку, у якой: трох тоўстыя вялізныя портфэлі, а чацверты—меншы; пад імі: колькі малых мяшэчкаў з продуктамі, два селядцы, звязаныя лыкам, трох воблы, нанізаныя на аборку, невялічкая стограмовая пляшка з газай, вялікае, быццам з-пад каплюша, пудэлка з пудрай, некалькі сучкоў дроў, букетнік для кветак, трох чаркі).

## ЗЪЯВА III

ГАНУЛЯ—ГАРОШКА—АЛЕНКА—ЯНКА—МІКІТА

### МІКІТА

(уцягнуўшы каламажку, вітаючыся з Янкам)

Якое прыемнае, меджду пратчым, спатканьне, таварыш профэсар! Колькі лет! Колькі зім!

## ЯНКА

І ні колькі лет і ні колькі зім, а ўсяго восем месяцаў, пане рэгістратар, як мы бачыліся. Але, мабыць, цяжкія ваны справы, што так цяжка вам час плыве: месяцы ў цэлія леты і зімы замяніліся?

### МІКІТА

Так сабе, нічога сабе, меджду протчым, плыве.

### ЯНКА

Дый што гэта з вамі? Ці ня ўпісаліся вы ў менскія свабодныя гэрцум-сролікі?—як тачнік які, тарабаніце гэтую брычку з сабой.

### ГАРОШКА

Мусіць яны пазайздросыцілі конскаму хлебу.

### ГАНУЛЯ

Гэта Мікітка кожны дзень гэтак на службу ездзіць.

### МІКІТА

А так, пане профэсар. Пры сучасным політычным і экономічным становішчы Расійскай, меджду протчым, імпэрый ня можна йначай. Цяпер так: калі конь можа цягаць павозку, то чалавек і пагатове. Натое-ж у нас і абсолютная свабода, каб усё жывое мела абсолютнае раўнапраўе.

### ЯНКА

Раўнапраўе, то раўнапраўе, але-ж хіба яно вам не загадвае быць штодзень за нейкага саматужнага вазюра?

### МІКІТА

О, не! Каламажку я цягаю з сабой толькі дабравольна і толькі для ўласнай выгады. Папершае: на службу і са службы важу патрэбныя сабе офіцыяльныя, меджду протчым, паперы; падругое: важу, але ўжо толькі са службы, усялякія пайкі, кооперацыйны тавар і іншае; патрэцяе: вось пападаецца па дарозе якая-небудзь контрабанда, інчай кажучы—рэчы, якія ўвозіць у Менск забаронена: мука, крупы, бульба, сала, масла, цыбуля, рэдзька і гэтamu, меджду протчым, падобнае. Значыцца, выгандляваў цішком, каб ніхто ня бачыў, тое-сёе з гэтай контрабанды на якую-сякую панчоху ці шкарпэтку, палажыў сабе, меджду протчым, на воз і вязі сабе ў сваёй каламажцы. Ну, і ці-ж нявыгодна?

### АЛЕНКА

(прабуючы падымаць паасобку портфелі ў каламажцы)

Ну і цяжкія-ж гэтыя торбы! Ці не каменьне ў іх напакавана?

### МІКІТА

Не каменьне, меджду пратчым, мамзэль, а наш хлеб штодзенны. (Дастаючы першы портфель). У гэтым портфэльчыку ўсялякія асабістыя пасъведчаныні: на маю асобу, на маю кватэрну, на ваду, на апал, на яду, на хадзьбу і гэтак далей, і яшчэ дакуманты на права ўставаць рана і не ўставаць рана, хадзіць на службу і не хадзіць на службу, насіць вонратку і не насіць вонратку, трывамаць грошы і ня трывамаць грошы, мець сабе жонак і дзяцей і ня мець сабе жонак і дзяцей, сывістак, меджду пратчым, на...

### ЯНКА

(перабіўшы)

А ў гэным другім лантуху?

### МІКІТА

(дастаючы другі портфель)

А ў гэтым, меджду пратчым, портфэльчыку ўсялякія дэкрэты, законы, пастановы, загады, рэволюцыі, інструкцыі аб раўнапраўі ўсіх расаў і падрасаў, усіх нацый і паднацый, усіх народаў і паднародаў, усіх моваў і падмоваў—у нашай ядынай і непадзельнай Літбеларускай рэспубліцы. (Дастаючы трэці портфель). У гэтым толькі грошы—мая пэнсія за першыя дзесяць дзён гэтага ліпня месяца і за два тыдні наперад. (Дастаючы чацверты апошні портфель). А ў гэтым карапузіку важнейшыя дакуманты: профсаюзу, біржы працы, культасьветы, нашага № 157348 дамкому, у якім я паўнапраўны сакратар, і гэтак, меджду пратчым, далей. (Дастаючы іншыя рэчы з каламажкі). Далей ідуць мае за месяц чэрвень, за першыя дзесяць дзён ліпня і за два тыдні наперад дармовыя, меджду пратчым, пайкі: сем фунтаў адборнай атрубянай муکі, паўтара фунта з асьмушкай круп, два фунты з чвэрткай гароху, ня ведаю колькі газы, паўчвэрці фунта і два лоты солі, і да ўсяго гэтага яшчэ: селядцы, тараны, сем з паловай фунтаў дроў, пудэлачка, меджду пратчым, пудры, а-ля-руж, падстаўка для кветак, тры чаркі, а болей, здаецца, нічога няма.

## ЯНКА

Як уважаю, дойная каза вышла з вашай свабоднай профэсіі аратара: столькі грошай, ды яшчэ дармовыя пайкі!

## МІКІТА

Бачыце, пане профэсар, як вам сказаць, меджду протчым, я ўжо махнуў рукой на ўсе свабодныя профэсіі: штосьці мне яны не шанцуюць.

## ГАНУЛЯ

Не шанцуюць, бо не за сваё бярэшся. Гэта-ж, трэба вам ведаць, чуць не наклікаў на сваю галаву безгалоўя. Як толькі немцы вышлі, то ён ужо на другі дзень палез на Трэку недзе на вышкі і давай, на чым съвет, падбухторываць людзей. Спачатку ўсе зьдзівіўшыся глядзелі, съмяяліся, а пасля давай шпурляць у яго чым хто папала. Съязгнулі гвалтам з вышак і нямаведама куды-б зацягнулі. Але на щасльце заступілася мамзэль Наста і сяк-так выпутала з гэтай бяды.

## МІКІТА

Меджду протчым, мамаша, вы крыху ня ў тых колерах адмалявалі ўсю гэту трагічную гісторыю. Уся бяда была ў тым, што я не ўгадаў, на якую, меджду протчым, стануць пляцформу, дзеля гэтага пасылізуці і быў змушаны прымусова зыйсьці з tryбуны. І гэтае, меджду протчым, здарэньне пераканала мяне, што кроў свабодных профэсій у маіх жылых яшчэ не цячэ і што маё праўдзівае прызванье вось у гэтым (хлопаючы па портфэлях): паперы, паперы й паперы. Цяпер я, пане профэсар, маю шаснаццаць дзенных і восем вячэрніх, меджду протчым, пасадаў рэгістратора ў розных Менскіх Губэрскіх Саўхозах, Нархозах, Комхозах, Домхозах і іншых аддзелах, пад'аддзелах і напаўпададдзелах, дзе, меджду протчым, сяджу сабе і сяджу сабе, пішу сабе і пішу сабе. На маю пільнью працу нават начальства, меджду протчым, зьвярнула ўвагу і да маёй рангі рэгістратора дававіла ганаровую падрангу, якая панашаму завецца „Совбур“. Бяда толькі, меджду протчым, што вось новая, па ліку трэцяя, політычная сітуацыя спыняе на няведамы час гэту маю рэгістраторска-совбурскую кар'еру.

(Уваходзяць з дваіх праціўных дэзвярэй ВУЧОНЫЯ).

## ЗЪЯВА IV

ТЫЯЖ—ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ—УСХОДНІ ВУЧОНЫ

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

(стукнуўшыся з Усходнім)

Пся крэв!

УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Чорт подзеры!

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

Пшэпрашам пана!

УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Ізьвініце, судар!

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

І пан ту?

УСХОДНІ ВУЧОНЫ

І вы зъдзесь?

(Кланяюща самі сабе і прысутным).

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ

(да Янкі)

Бардэо на часе, жэ пан обэцным ест. Для вэбогацэнія нашэй ведзы польскай потшебні сон ешчэ нектурэ шчэгулы о нібы вашым kraю. Можэ шановны пан поінформуе цось о пширодзе так званэй по вашему Бялэй Русі і цось о тэм, яке себе закрэсьляце граніцэ політычнэ.

### ЯНКА

Прырода наша, пане вучоны, прыродная. Маєм поле і лес, горы і даліны, рэчкі і вазёры, нават мора мелі—называлася Пінскае,—але окупанты зъмяшалі яго з гразёй, дык засталося толькі Пінскае балота. А граніц політычных ня маєм, бо і політыкі сваёй ня маєм—на чужой політыцы пакуль што езьдзім.

УСХОДНІ ВУЧОНЫ

(запісваючы ў нататнік)

Прырода в Русском Северо-Западном крае велика і обильна,—есть суши і водные бассейны, даже море собственное имелось, на благодасть вредным климатическим веяньям с Запада

поіменованное морэ утонуло в Пінском болоце. Что касается поліцческіх граніц обласці, то оне в представлениі зьдзешніх общчэ-рускіх людзей очень туманны. Всё-жэ прымечается стрэмленіе расшырыць эці граніцы на Запад.

### ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ (запісваючы ўперамежку з Усходнім)

Пышырода на Польскіх Крэсах Всходніх надзвычай буйна і богата; эгзыстуе лёнд і водозьбёры; край тэн посядал навэт можэ, але, завдзенчаёнц шкодлівым вплывом зэ Всходу, можэ-тэ пшэісточыло сень в Піньске блото. Цо сень тычи граніц політычных краю, то взгледам іх у месцовэй людносьці вшэх-польскай пшэдставене бардзо не яснэ. Еднак, спостшэга сень донжэне розшэжыць овэ граніцэ на Всхуд.

### УСХОДНІ ВУЧОНЫ

Ешчо одзін маленькій вопрос: Вашы землякі не собираются в будущем прыобрэсьці себе морэ вместо утонувшего, чтобы современем пробіць себе куда-нібудзь окошко—в Европу ілі Азію?

### ЯНКА

Нам і бяз мора, пане вучоны, хапае дзе тапіцца, як паве пошасьцяй праз усходня щі заходня „акошкі“.

### УСХОДНІ ВУЧОНЫ (запісваючы)

О Дарданелах, о Індзійскіх морях і о какіх лібо окошках не помышляют і помышляць не жэлают, ібо, по іх жэ словам, і без того імеют где топітъся, когда повеет сквознякамі із Запада.

### ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ (запісваючы ўперамежку з Усходнім)

О розшэжэню своіх граніц од можа до можа не мажон і мажыць себе не жычон, поневаж, як самі твердzon, маён где топіць сень і бэз можа, гды повеён пшэцёнгі зэ Всходу.

### УСХОДНІ ВУЧОНЫ (скончыўшы пісаць)

Благодару вас!

ЗАХОДНІ ВУЧОНЫ  
(скончыўшы пісаць)

Дзенькуен пану!

(ВУЧОНЫЯ кланяюща і выходзяць кожны ў прадзіўныя дэзверы, якімі прышоў быў).

**З Ъ Я В А В**

ГАНУЛЯ—ГАРОШКА—АЛЕНКА—ЯНКА—МІКІТА

ЯНКА  
(да Мікіты)

Ну і дурыгаловы гэтая вашы вучоныя!

МІКІТА

Усё гэта, меджду пратым, тутэйшыя людзі: адзін дзякавы сын, а другі—арганіставы.

АЛЕНКА

Хоць яны і вучоныя і тутэйшыя, а ўсё-ж такі надта съмешныя.

МІКІТА

Для асоб з глухой вёскі, мамзэль, можа яны і съмешныя, але для Менскай рускай, меджду пратым, інтэлігэнцыі яны зусім сур'ёзныя вучоныя.

ЯНКА

Такія сур'ёзныя, пане совбур, як і сягонешні выгляд вашай хаты, асабліва гэтая хвасты ад шпалераў ды абразы задам наперад.

МІКІТА

Гэта, пане профэсар, ёсьць вынік майго апошняга, меджду пратым, службовага становішча і апошняй політычнай сітуацыі, якая ўтварылася ў Расійской, меджду пратым, імпэрыі. Усё гэта вымагала тое-сёе зъмяніць і ў хатніх абставінах, каб такім спосабам надаць болей, меджду пратым, дэмократычнасці і прастаты.

ЯНКА

Лёгкі і танны спосаб у вас дапасоўвацца да сітуацыі.

### МІКІТА

Надта лёгкі і танны. Глядзэце. (Пераварачвае абрэзы). Раз, двал і гатова.

### ЯНКА

Цікава толькі, як гэта вы з сваім апошнім саўбураўскім становішчам дапасуецца да самай навейшай політычнай сытуацыі, што круціцца ўжо каля Пярэспы?

### МІКІТА

Аб гэтым, я таксама, меджду протчым, не забыўся. Мой профэсар гэр Сыпічыні працуе са мной у даным кірунку ўжо некалькі часу і памагае мне расцяграўліваць дарогу да будучай маёй кар'еры ў губарнатарскай канцыляры. Бяру ў яго лекцыі таго „языка“, з якім прыходзіць новая сытуацыя.

### ЯНКА

Глядзэце толькі, каб гэты гэр Сыпічыні вам ня ўставіў і тут сьпіц, як і перад нямецкай сытуацыяй.

### МІКІТА

Меджду протчым, гэр Сыпічыні таму ня вінен, што напладзілі сабе людзі языкоў, як тая трусіха трусянят, і мне, меджду протчым, як ідуць немцы—вучыся панямецку, як ідуць палякі—вучыся папольскому, а як будудь ісьці нейкія іншыя—вучыся панейкаму пайншаму. І гэр Сыпічыні тут ня пры чым. Эх, каб я быў, меджду протчым, царом! Завёў-бы я ад Азіі да Аўстралиі, ад Афрыкі да Амэрыкі і ад Смаленску да Бэрліну адзін непадзельны рускі язык, і жыў-бы сабе тады прыпіваючы. А то круці галавой над языкамі, як баран які над студняй.

### ЯНКА

Бачыў бог, што ня даў сьвінъні рог, а рэгістратару панаваньня. Але чаму-б вам, колежскій рэгістратар Нікіцій Зносілов, ня стацца тым, чым вы самдзеле ёсьць: Мікіта Зносак—і мілагучна і патутэйшаму, ды языкоў ня трэба мяняць, як цыган коні?

### МІКІТА

Як гэта разумець, меджду протчым?

## ЯНКА

А надта проста: стаць на свой тутэйшы грунт, на той грунт, на якім узрасьлі вашы бацькі, дзяды.

## МІКІТА

Меджду протчым, вы напамыкаце, сябра беларус, каб я стаў не на свой, а на ваш—беларускі, хэ-хэ-хэ! грунт.

## ЯНКА

А хоць-бы й так.

## МІКІТА

Меджду протчым, пане настаўнік, яшчэ я ня ўпаў з сваім гонарам так нізка, каб лезьці ў вашу, выбачайце, мужыцкую беларускую кампанію. Вы можа парайце мне яшчэ і вашага Тарашкевіча граматыку зубрыць?

## ЯНКА

А чаму-ж бы не?

## МІКІТА

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! І жартаўнік-жа вы, дзядзька беларус, нязвычайны вы жартаўнік! Ха-ха-ха! Ня маючи што рабіць, інтэрнацыянальная інтэлігенцыя выдумала гэты нейкі нацыянальны беларускі язык, а вы хацелі-б заставіць нас, руска-ісьцінную тутэйшую, меджду протчым, інтэлігенцыю сушыць над ім свае апошняя мазгі. Ха-ха-ха! Вось дык дадумаліся! Ха-ха-ха! Меджду протчым, пане беларус, мне ваш (з націскам) „дэмократичны“ язык непатрэбен, калі я маю свой, меджду протчым, мацярынскі рускі язык.

## ЯНКА

О так, так! Для вашага гонару падавай вам мацярынскі язык цароў, Мураўёвых-вешацеляў, Распуцінаў, Азэфаў і ўсех кампаніі падобных ім, а на свой, папраўдзе для вас родны, як вы кажаце, язык, вам напляваць. Эх русацяп, вы русацяп! Але годзе аб гэтym! Калісь вы, пане рэгістратар, апомніцесь, але каб ня было запозна. (Да ГАНУЛІ). Цяпер я да вас, цётачка, толькі ня з спрэчкай, а з просьбай: ці ня можна будзе ў вас мне з маёй кампаніяй пераначаваць? Шукаць іншага месца для начлегу неяк ня хочацца.

## ГАНУЛЯ

А начуйце, мае дзеткі, начуйце, колькі хочаце! Гэны пакой, дзе вы кватараравалі, свабодны, дык і лезьце пакуль што туды.

## ЯНКА

Шчыра дзякую! (Выходзіць з АЛЕНКАЙ і ГАРОШКАЙ. Увадэцца СЫПІЧЫНІ).

## ЗЬЯВА VI

ГАНУЛЯ—МІКІТА—СЫПІЧЫНІ

### МІКІТА

Вельмі паважанаму профэсару маё шчырае, меджду протчым, прывітаньне! Як гэта міла з вашага боку, што нават і ў гэтакі трывожны крыху час вы не забываеця аб маёй адукцыі!

### СЫПІЧЫНІ

Я толькі выпаўняю сваю місію, як і вы, мусье Эносілов, сваю місію. А ўзяўся за гуж—не кажы, што ня дуж.

### МІКІТА

(выкладаючы слоўнікі)

Зусім справядліва, мусье профэсар. Мы з вамі высока трymаем свае съязгі: вы съязг, меджду протчым, навучаньня, а я—съязг, меджду протчым, вартаваньня. І наша патомства калісь занатуе, меджду протчым, нашы імены на залатой дошцы. Меджду протчым, мамаша, можа пакініце на хвіліну гэты пакой, пакуль у нас будуць цягнуцца лекцыі. (ГАНУЛЯ выходзіць).

## ЗЬЯВА VII

МІКІТА—СЫПІЧЫНІ

### СЫПІЧЫНІ

Можам прыступіць, мусье рэгістратар!

### МІКІТА

Я ўжо гатоў, мусье профэсар!

### СЪПІЧЫНІ

Мы ўжо з вамі прыйшлі прывітаньні звычайныя і ўчора  
пачалі так званыя прывітаньні шыварат-навыварат. Паўторым  
тое, што пачалі. Як будзе: сабачая твая кроў?

### МІКІТА

Пся крэў, затрацона душа.

### СЪПІЧЫНІ

Як будзе: згінь ты прападзі, нячыстая сіла?

### МІКІТА

Ідзь пан до сту д'яблув за Буг.

### СЪПІЧЫНІ

Вельмі добра, дужа добра! Самае важнае, што не забы-  
ліся „за Буг“. А цяпер, як будзе: ня лезь, бо дастанеш поўху?

### МІКІТА

Нех се пан не наставя, бо дастанеш по пыску і ўтонеш  
в Немідэя.

### СЪПІЧЫНІ

Віншую, віншую! Зусім добра. Поступ у навуцы вялікі.  
Папрабуем затое з іншай бочкі. Перакулеце на наш манер такі  
зварот: ешчэ Польска не згінэла.

### МІКІТА

Яшчэ Польшча ня згінула, але зъбіраецца згінуць.

### СЪПІЧЫНІ

А цяпер ператлумачце: Двадзесяць пеньць.

(Уваходзіць НАСТА).

## З Ў Я В А VIII

МІКІТА—СЪПІЧЫНІ—НАСТА

Можаце віншавацца, панове! З пэўных крыніц я напэўна  
даведалаася, што ўжо „нашы“ занялі Менск.

## СЪПІЧЫНІ

Як гэта, мамзэль,—нашы?

## НАСТА

Ну, палякі, калі вам гэта, пане профэсар, лепей пада-  
баецца.

## СЪПІЧЫНІ

Выбачайце, мусье Зносілов, але мы на сягоныя лекцыю-  
спынім. Мушу йсьці пільнаваць хаты. Маю гонар кланяцца!  
(Хоча йсьці).

## МІКІТА

А як-жа, мусье профэсар, з гэтым „двадзесяце пеньць“?

## СЪПІЧЫНІ

Заўтра, мусье рэгістратар, пройдзем на практичнай лекцыі.  
(Выходзіць).

## МІКІТА (крычыць)

Меджду протчым, мамаша! Дзядзька беларус! Палякі ў  
Менску!

(Уваходзяць ЯНКА і ГАНУЛЯ).

## ЗЬЯВА IX

МІКІТА—НАСТА—ЯНКА—ГАНУЛЯ

## ЯНКА

Што? у Менску пажар?

## МІКІТА

Не пажар, дзядзька беларус, а палякі, палякі! Разумееце?

## ЯНКА

Ну, гэта ўсё роўна.

## МІКІТА

Вам, чалавеку бяз рангаў і клясаў у прошлым, і без на-  
дзеі на асэкарства ў будучым, пэўна, што ўсё роўна, але для  
мяне, меджду протчым... Гэ-гэ! А цяпер далоў совбурскуюю

форму! (Хоча скідаць куртку). Ах, пардон! Я забыўся, што мамзэль Наста тут. Але вось гэта можна і цяпер паслаць, меджду пратчым, к чорту.

(Пачынае кідаць аб зямлю портфелі, апрача портфель з грашымі).

### ЯНКА

Ці не пасьпяшыліся, пане рэгістратар, пляваць у карытца,—каб ня прышлося напіцца.

### МІКІТА

(пакінуўшы кідаць портфелі).

Чаму, меджду пратчым?

### ЯНКА

А як ізвоў унеспадзеўкі тыцне ў Менск ваша совбурскага начальства? Што тады вы бяз гэтых торбаў запяяце?

### МІКІТА

А праўда, меджду пратчым, праўда,—я крыху зарапартаваўся. Быўшае, цяперашняе і будучае начальства заўсёды і ўсюды трэба шанаваць і мець навоку, калі ня хочаш папсаваць свае паперы. Меджду пратчым, мамаша, схавайце гэтая портфелі—можа дзе пад комін, ці куды іх падсунеце. Пакіньце толькі портфель з маёй пэнсіяй. (ГАНУЛЯ па аднаму носіць портфель). А я папрашу пардону ў гасцей і на хвіліну адлучуся зъмяніць свой знадворны выгляд, згодна з самай навейшай, меджду пратчым, політычнай сутуацыяй.

(Дастае з скрынкі вонратку і выходзіць. Колькі хвілін ЯНКА і НАСТА застаюцца на сцене моўкі, ня ведаючы, што з сабой рабіць).

### МІКІТА

(уваходзіць пераадзеты ў сваю чыноўніцкую форму з усімі адзнакамі, акручваючыся на пяце)

Ну, як, шаноўныя, меджду пратчым, мамзэлі і мусы? Той самы ды ня той самы! Ці-ж не мэтаморфоза?

### НАСТА

Я захоплена вашай, мусье Нікіті, мэтаморфозай!

### ЯНКА

Перакуліцца з нічога ў нішто—не вялікая мэтаморфоза.

—*как отік пізьмове, R. I.* MÍKITA

(як-бы не пачу́шы, да Гану́лі).

Меджду пртчым, мамаша, трэба хутчэй залю прывесьці да чалавечага падабенства. Выносьце першым чынам начоўкі з бялізнай, а я, меджду пртчым, вытарабаню каламажку. Ага! Кідайце сюды ў павозку бялізну, а наверх стаўляйце начоўкі—гэтак за адным замахам усё выцягнем. (Паклаўши бялізну і начоўкі з вадой на каламажку, вывозяць: ГАНУЛЯ цягне, а МÍKITA падпікае. Праз хвілю варочающа). А цяпер займемся адсабураваць съценкі. Вы, меджду пртчым, мамаша, прышпільвайце чым-небудзь адвеснутыя матузы ад шпалераў, а я адкулю на добры бок абразы. (ГАНУЛЯ падшпільвае шпалеры, МÍKITA пераварачвае абразы, НАСТА і магае. Праз нейкую хвіліну ўваходзяць ДАМА, ПОП, СПРАҮНІК, ПАН).

### З Ъ Я В А Х

МÍKITA—НАСТА—ЯНКА—ГАНУЛЯ—ДАМА—ПОП—  
СПРАҮНІК—ПАН

П О П

Мір очагу сему!

МÍKITA  
(усъдешыўшыся, вітаецца).

Aх! Каго я, меджду пртчым, бачу? Мадам-сіньёра!—ца-  
лую ручкі. Аще духоўны!—даўно чакаю вашага благаслаў-  
лення. Вашаму родзію пакорны прывет і падчыненне! Ясьне  
пану грабю нізка кланяюся! Aх! Якімі-такімі шляхамі пазво-  
лі сабе прыбыць сюды, меджду пртчым, доўга чаканыя  
госьці? (ГОСЬЦІ ўсім кланяюцца, сядают,—ПОП бліжэй да вакна).

СПРАҮНІК

Разам з новай окупацыйнай уладай прымашыравалі ў  
Менск.

Д А М А

І лічылі сваім абавязкам, мусье рэгістратар, злажыць вам  
першаму сваю першую па прыездзе сюды візыту.

ПАН

Ваша гасціннасць у тыя, цяжкія для нашага стану,  
часы абавязвала мяне як найхутчэй прывітаць вас ад сябе і ад  
маіх...

ПОП

Душа мая возрадавалася пры созерцаніі, како агнцы сії  
возвращаючэся в стадо свое. І прышед я с німі дабы однім ве-  
селіем возвеселіцца з вамі, чадо мое, рэгістратор!

МІКІТА

Бядо мая! чым-жа я буду гасцей высокадастойных пры-  
маць? Между прочым, мамаша, ці там ня знайдзеца чаго  
пайковага закусіць?

ГАЛАСЫ

Ня трэба! Ня трэба! Дзякуем!

СПРАҮНІК

Мы ўжо пасъпелі на толькі закусіць, але й выпіць крыху.  
Ацец духоўны таксама пасъпей пагасціць у нас.

ПОП

Трапеза была обільная, яствы упітаельныя: амэрыканскæе  
сало...

СПРАҮНІК

Амэрыканскі кумпяк...

ПАН

Амэрыканская булка...

ДАМА

Амэрыканскæе какао...

ЯНКА  
(набок)

Амэрыканскія фігі.

МІКІТА

Мінуўшая політычная, меджду прочым, сытуацыя нічога  
падобнага нам у пайкох не давала.

## СПРАҮНІК

Затое цяперашняя ўсё дасьць.

ЯНКА  
(на бок)

Нават узяткі.

МІКІТА

Але пакуль-што-якое, мне ад сэрца, меджду протчым, хаделася-б дастойна пачаставаць і павесяліць высокіх пэрсон.

ДАМА

А ведаеце, мусье Зносілов,—бяду гэту можна лёгка паправіць. У мяне зьявілася цудоўная ідэя: той вечар у вас на імянінах, перад выхадам немцаў, такое мілае ўражаныне пакінуў, што я вельмі была-б шчасльівай, каб сягоньня яго паўтарыць.

МІКІТА

Мадам-сіньёра, я ўвесь да вашых, меджду протчым, услугаў! Значыцца, пачынаем ад пачастунку. Меджду протчым, мамаша, чым хата багата.

ДАМА

О не, мусье рэгістратар,—вы не згадалі! Дзякуючы таму, што мы ўжо частаваліся, паўторым сягоньня толькі другую частку программы таго вечару.

МІКІТА

Танцы, меджду протчым?

ДАМА

Мусье, цяпер вы згадалі! (Да прысутных). Я думаю, што шаноўнае таварыства са мною згодна?

ГАЛАСЫ

Згодны! згодны!

ДАМА

А цяпер, мусье Зносілов, дазвольце накруціць грамафон.

МІКІТА

Грамафон... грамафон... меджду протчым, грамафон, мамадам-сіньёра, у... у рэпарацыі.

## ДАМА

Тады дазвольце мне балалайку. (МІКІТА падае). Я папрашу тэтага мусье (паказвае на ЯНКУ), каб сыграў на балалайцы. (Падыходзіць і падае ЯНКУ балалайку). Мусье беларус, не адмоўцесь, сыграйце нам вальца!

## ЯНКА

Магу сыграць. Калі тут кампанія ваша ўладзіла танцляс для окупантаў, дзе кожны з іх заходзіць і танцуе сваё „Гоца”, дык чаму-ж бы мне ў гэтым танцлясе і не пайграць.

## ДАМА

Вельмі прыемна з вашага боку!

(ЯНКА грае вальца. Танцуюць тры пары ў тым самым парадку, што ў першым акце. ПОП таксама не танцуе. У пачатку танцаў уваходзяць АЛЕНКА і ГАРОШКА).

## ЗЬЯВА XI

ТЫЯ-Ж—АЛЕНКА—ГАРОШКА

### ПОП

(пільна ўгледзяўшыся ў акно, потым да танцуемых)

Чады моі, остановіцесь! В сю обіцель градзе большэвік.

### ТАНЦУЮЧЫЯ (пакінуўшы танцеваць)

Як?.. што?.. адкуль?..

(Паміж Мікітавымі гасціямі перапуд і багатня).

### МІКІТА (зірнуўшы ў акно)

А такі-ж градзе і да нас... Ой-ей!.. і з аружжам у руках! А казалі, што іх ужо няма. Ой-ей!.. ой-ей!.. Мамзэль Наста, якія-ж гэта няпэўныя вашы пэўныя крыніцы!

## ГАЛАСЫ

Трэба хавацца! Хутчэй! Хавацца! Хавацца!

## МІКІТА

Мамзэль Наста, перакульвайце задам наперад абразы (НАСТА пераварачвае абразы). Мадам-сіньёра, хавайцесь сюды! Ваша

родзіе, сюды! а вы, пане пан, во сюды! Ацец духоўны, меджду прочтым...

### П О П

Не суецицеся обо мне, сын мой! Moi облачэнія зашчытой мне от всяких зол земных:

### МІКІТА

Меджду прочтым, мамаша, я залезу сюды, а вы станьце так, каб мяне засланіць. Вось так! Ну, цяпер можа йсьці. (Пауза досыць доўгая. ЯНКА іронічна ўсміхаецца, АЛЕНКА пырскае здушным съмехам, ГАРОШКА пыхкае люльку і плюе. НАСТА порыцца каля аброзоў. Уваходзіць ЧЫРВОНААРМЕЦ з абломкам стрэльбы).

### ЗЬЯВА XII

#### ТЫЯ-Ж—ЧЫРВОНААРМЕЦ

#### ЧЫРВОНААРМЕЦ

Ці ня можна ў вас, таварышы, перасядзець, пакуль съязмінне? Бо я адстаў ад сваёй часці і толькі ўночы змагу выбрацца з гораду, каб дагнаць сваіх.

#### МІКІТА

(вылазячы з укрыцца, да Чырвонаармейца)

А, папаўся, меджду прочтым, нарэшце! Складай аружжа! Вывешывай белы флаг! Здавайся ў палон, меджду прочтым!

#### ЧЫРВОНААРМЕЦ

(палажеў на бок абломак стрэльбы і паглядае, не разумеочы, у чым справа).

#### СПРАҮНІК

(вылезшы з іншымі з укрыцца)

Зусім справядліва! Забірайце яго ў палон!

#### ДАМА

Ах, мусы! У вас, як бачу, пачынаюцца вайсковыя змаганьні. Дазвольце мне быць сястрой міласэрдзя.

#### СПРАҮНІК

Наколькі я разумею стратэгію, то, здаецца, справа абыядзіцца без крывяпрападацца.

МІКІТА  
(да Чырвонаармейца)

Абвяшчаю вас сваім палонным! Без майго, меджду пратчым, дазволу ня маецце права даць і кроку.

ПАН

Надта ўсё добра складаецца для вас, пане рэгістратар. Як звязвіцесь з гэтым палонным да новае ўлады, то ваш прэсыціж адразу падыметца ў яе вачох на сто процентаў.

СПРАҮНІК

І вы павінны зараз ісьці са сваёй здабычай у штаб окупацыйных войск. Там вы пачуецесь, як вольны з вольным.

ПАН

І як роўны з роўным.

МІКІТА

Значыцца, ужо йду. Мадам-сіньёра і мусыі, ці таксама, меджду пратчым?..

ГАЛАСЫ

Ідзэм... Усе ідзэм!.. Ідзэм!..

МІКІТА  
(да Чырвонаармейца)

Шагам марш у палон! Пачакайце! (Да сваёй кампанії). А трофей таксама забраць?

ГАЛАСЫ

Забіраць! Забіраць!

(ДАМА, ПОП, СПРАҮНІК, ПАН, МІКІТА, акружыўшы ЧЫРВОНА-АРМЕЙЦА, выходзяць маршавым крокам).

МІКІТА  
(з абломкам стрэльбы на рамі, напывае)

Оруж'ем на солнцэ сверкая,  
Под звукі ліхіх трубачэй,  
По уліцам пыль подымая  
Проходзіл полк гусар усачэй...

ЗАСЛОНА

## ДЗЕЯ ЧАЦЬВЕРТАЯ

Час пасъля паўдня. Мікітавы пакой выглядае з большага—як у першай дзеі, разумеецца, без грамафона, люстра і мяккіх крэслаў, некаторыя рэчы спакаваны як у дарогу. Зрэдка далятаюць далёкія гарматныя выстралы.

### ЗЬЯВА I

ГАНУЛЯ, пасъля—ЯНКА—АЛЕНКА

ГАНУЛЯ

(сядзіць на спакаваных вузлох і робіць панчоху)

ЯНКА

(уважае з Аленкай)

Дзень добры, цётачка! Што вы так задумаліся?

ГАНУЛЯ

Ах, гэта вы, пане настаўнік! І Аленка з вамі... Як я рада, што вы не забыліся нас у гэтыя трывожныя мінuty.

ЯНКА

Ці-ж пяршыня для Менску гэтыя трывожныя мінuty?  
Час было-б, цётачка, і прывыкнуць да іх.

ГАНУЛЯ

Ды яно-ж так. Але сваім чынам дадзела ўсё гэта, ах, як дадзела!

ЯНКА

Э! ліха перамелецца і мука будзе. (Пауза). А мы вось з Аленкай сумысьля зайшліся, цётачка, да вас, каб пахваліцца перад вамі сваім шчасьцем.

ГАНУЛЯ

Нязвычайнія вы людзі, калі яшчэ можаце сягоныня хваліцца шчасьцем.

АЛЕНКА

А такі-ж нязвычайныя, цётачка.

ЯНКА

І маём чым пахваліцца. Дык слухайце ўважліва, цётачка, рыхтуйцеся віншаваць: Я, настаўнік, Янка Здольнік...

АЛЕНКА

(перабіраючы)

І я, настаўніца Аленка Гарошчышка...

ЯНКА

Узялі ды паміж сабой пажаніліся. Цяпер яна мая жонка назаўсёды.

АЛЕНКА

І ён таксама—мой муж, але ці назаўсёды—яшчэ паваражу.

ГАНУЛЯ

А мае-ж вы міленькі! Пашлі вам долечка ўсяго най-  
часьлівейшага. І павянчаліся ўжо?

ЯНКА

А як думалі, цётачка? Абавязкова павянчаліся, ды яшчэ  
як урачыста. Зялёны бор шлюб нам даваў, зоркі дружкамі  
былі, а расіца срабрыстая шлюбныя персыцені съянціла.

АЛЕНКА

А праўда, праўда, цётачка! Шлюб наш быў гэткі ўрачысты.

ГАНУЛЯ

Ну, і пайшлі плот гарадзіць, каб вы цяміліся, мае-ж вы  
шлюбоўнікі! А вясельле таксама было? Чаму-ж мяне не  
паклікалі?

ЯНКА

Вясельле, цётачка, адлажылі пакуль што да таго часу,  
калі апошні окупант ад нас выйдзе, бо пры іх нявесела на  
веселлі.

ГАНУЛЯ

Ці не задоўга прыдзецца чакаць на гэта?

### АЛЕНКА

Ды праўду кажучы, доўга ці коратка—гэта ня важна.  
Але ў нас, цётачка, важнейшая бядা.

### ГАНУЛЯ

А што-ж такое?

### АЛЕНКА

Татку-ж майго йзноў у абоз пагналі. Але так пагналі, што і сълед згінуў. Ужо тут, у Менску, мы даведаліся, што перш адны гналі, пасьля—другія, потым—зноў тыя самыя, потым—зноў другія, а там далей і няведама, хто гоніць і куды гоніць.

### ГАНУЛЯ

Ганяюць людзі людзей бяз-дай-прычыны ды ганяюць.  
А каму гэта патрэбна, дык яны пэўна й самі ня ведаюць.

### АЛЕНКА

Як татку, бывала, бяруць у абоз, дык ён заўсёды і кажа,  
што едзе окупантаў вывозіць. Але, бедны, возіць, возіць, ды  
ніяк вывезьці ня можа.

### ГАНУЛЯ

Усё роўна, як той дзед з бабай рэпку сваю—цягнулі-цягну-  
лі, ды ніяк не маглі выцягнуць. Але затое татка твой хоць съвету  
пабачыць,—пад старасцю будзе мець што ўнукам расказваць.

### АЛЕНКА

(як-бы саромліва)

Ды ў яго яшчэ ўнukaў і няма.

### ГАНУЛЯ

(усміхаючыся)

Дык будуць, мае мілыя, будуць.

### ЯНКА

Ой, нешта, мабыць, блазноцкае падумалі, цётачка, бо аж  
вочы спусьцілі.

### ГАНУЛЯ

А бадай вы пакіслі, мае дзеткі! І старую ў грэх вядзіцё.  
Давайце лепей аб чым іншым пагамонім. Во, якраз успомніла.

Быліж і сягоныя гэнэя нібы вучоныя Мікіткавы. Аб вас, пане настаунік, пыталися. Хацелі, кажуць, даведацца, які магнэс болей вас да сябе цягне—усходні, ці заходні.

ЯНКА

Трэ' было, цётачка, сказаць, што ні той, ні сёй, а тутэйшы.

ГАНУЛЯ

Я так і падумала, але не сказала, бо пабаялася, што не патраплю вучоным павучонаму адказаць.

ЯНКА

А болей нічога ня пытаўся?

ГАНУЛЯ

Нічога, толькі паміж сабой тое-сёе павучонаму пагаманілі, праз свае падзіральнікі туты-сюды зірнулі ды пайшлі. Усходні вучоны сказаў, што пойдзе на Захад, а Заходні сказаў, што пойдзе на Ўсход.

ЯНКА

Ну, цяпер яны ня скора з сабой спаткаюцца.

ГАНУЛЯ

І я так падумала, але не пасьпела гэтага ім сказаць.

(Уваходзіць МІКІТА. На шапцы ў яго вялікі значок з белым эрлом,—брывль абавіты бляхай; фрэнч і галіфэ новыя, з цёмна-жоўтага сукна, боты жоўтые Уваходзіць з напоўненым вядром).

## ЗЬЯВА II

ГАНУЛЯ—ЯНКА—АЛЕНКА—МІКІТА

МІКІТА

(паставіўшы вядро)

А, меджду пратчым, пан профэсар завітаў да нас. Маё ўшанаванье! Як я рад, як я рад, што з вамі спаткаўся. Ах, і мамзэль Аленка тут?! Дзень добры, мамзэль, меджду пратчым.

АЛЕНКА

Дзень добры, пане рэгістратар! (З удаваным смуткам). Толькі-ж я не мамзэль, а ўжо мадама.

МІКІТА

Тым лепей, меджду протчым. Віншую!

ЯНКА

(паказываючи на вядро)

А гэта што ў вас за такая зацірка ў ражцы?

МІКІТА

Не зацірка, дэядзька беларус, не зацірка, а праўдзівая цэнтра-белсаюзаўская, меджду протчым, патака. Добрыя людзі адчынілі склад з ёю на Ніскім рынку і—бяры, хто хочаш і колькі хочаш. Можаце і вы набраць, меджду протчым.

ЯНКА

Дзякую за такія дары данайскія!

ГАНУЛЯ

А нашыя некаторыя мянчане, асабліва з Камароўкі і Пярэспы, гэткім способам апошнія гады і жывуць. Як толькі ўлада мняеца, робяць сабе запас да новай перамены; мняеца ўлада зноў—зноў робяць сабе запас да новай перамены, і гэтак ужо каторы год. А сёлета, апрача ўсяго іншага, дык яшчэ і дровы з Ваньковічава лесу самакатам коцяць і коцяць на вяроўках.

ЯНКА

Бачыў, бачыў. Такая праца йдзе, якраз як пры будове ягіпецкіх пірамідаў.

МІКІТА

Меджду протчым, такое ўмелае скарыстаныне перамен політычных сітуацый—надта лёгкі способ забясьпечыць сябе на чорны дзень.

ЯНКА

А вы гэта забясьпечаныне пачалі, як відаць, ад патакі?

МІКІТА

Ад большага чаго я не пасьпей, бо, меджду протчым, сапошні час заняты быў эвакуацыйнымі справамі, довадам чаго служаць вось гэтыя запакаваныя рэчы.

### ЯНКА

Дык вы, пане рэгістратар, маніліся пакінуць усе свае руска-ісьціныя варты і ўцякаць з роднага гораду?

### МІКІТА

А так, пане профэсар, маніўся, меджду прачым.

### ЯНКА

Што-ж, можа, гэта акурат падходзячая была-б для вас профэсія. Езьдзі сабе са сваімі манаткамі ды езьдзі сабе, як гандляр з козамі з кірмашу на кірмаш, туды-сюды езьдзі сабе ды езьдзі. Але ўсё-ж-такі, чаму вы не паехалі?

### МІКІТА

Вышла малая мітрэнга. Гэты, меджду прачым, рэдактар Гізульскі, што жыў да апошняга часу ў нашай кватэры, абяцаў мне вылатвіць „пшэпустку“ на выезд, але пад'ашукаў. Сам як пан выехаў, а мяне бяз „пшэпусткі“ пакінуў. Дарма толькі на вакзал з рэчамі съязгаўся.

### АЛЕНКА

І вы гэта, пане рэгістратар, так да сэрца ўзялі, што ажно барада ў вас вырасла, бо дагэтуль, здаецца, вы не насілі яе?

### МІКІТА

А гэта, меджду прачым, яна вырасла ў звязку з політычнымі эмарамі на нашым Менскім горызонце. Мамзэль Наста загадзя папярэдзіла мяне з пэўных крыніц, што пры новай політычнай ситуацыі будуць дабравольна браць маладых мусы і дабравольна адпраўляць іх на Ўрангелейскі фронт. Вось я, не зважаючи на тое—выеду ці ня выеду, і пастараўся не выглядаць маладым.

### ЯНКА

Цяпер вам, пане рэгістратар, застаецца толькі прыдумываць новую свабодную профэсію, ці новую клясавую рангу.

### МІКІТА

Ды я ўжо прыдумаў, меджду прачым, толькі вы мне павінны ў гэтым памагчы.

ЯНКА

З вялікай ахвотай, калі патраплю.

МІКІТА

Патрапіце—гэта ваша професія. Справа ў тым: я паста-  
навіў перайсьці ў вашу, меджду протчым, партыю.

ЯНКА

Ды я-ж беспартыйны.

МІКІТА

Ну, як вам сказаць? Наогул, меджду протчым, хачу пе-  
райсьці на ваш беларускі бок, ці як там. Адным словам, я  
надумаўся дабівацца беларускага асэкарства.

ЯНКА

О, так! зусім зразумела. Цяпер гэта наймаднейшая сва-  
бодная професія, і кожны жук і жаба хоча на беларушчыне  
рабіць сябе кар'еру.

МІКІТА

(як-бы не зразумеўши прытычкі)

Меджду протчым, пане професар, новая політычная сітуація і ўсё такое прымусілі мяне падумаць аб гэтай кар'еры. Но, як мне казала з пэўных крыніц мамзэль Наста, дык у вас заводзіцца нейкая, меджду протчым, Беларуская Рэспубліка. Ужо нават едзе і старшыня Беларускага Рэйкому Чарвякоў—  
толькі затрымаўся недзе за Менскам на папаску.

АЛЕНКА

А я чула, што і ўдзельнік Бадунова таксама едзе на белай  
кабыле з Смаленску.

МІКІТА

Ну, яна, меджду протчым, эсэр-беларус і ў рахунак ня  
йдзе: доўга тут не заседзіцца.

ЯНКА

Значыцца, вы цвёрда пастанавілі дабівацца сабе гэтай  
новай кар'еры? Баюся я толькі, каб вы ня вышлі на ёй, як

залетась на аратарстве; пры тым ваша поўнае дагэтуль ігнораванье гэтай справы й несьвядомасць...

МІКІТА  
(перабіваючы)

Вы, пане настаўнік, не жартуйце. Я ня зусім такі ўжо несьвядомы, меджду протчым, беларус,—нават з вашай літаратурай знаёмы.

ЯНКА

Цікава, цікава! Гэта для мяне неспадзеўка.

МІКІТА

Дык вось, паслухайце, меджду протчым:

Беларусь, мая старонка,

Куток цемнаты,

Жыве Шыла, Грыб, Мамонька,—

Будзеш жыць і ты, меджду протчым.

ЯНКА

На такім знаёмстве з нашай літаратурай далёка, пане рэгістратар, не заедзеце.

МІКІТА

Вось я й надумаўся звярнуцца, меджду протчым, з просьбай да вас, каб вы мне ў гэтым памаглі. Прасіў я свайго профэсара Сыпічыні, але ён адказаўся. Кажа, што ён толькі спэц адбеларушчываць, а да абеларушчывання яго яшчэ эмалку адварнула.

ЯНКА

Вам простая дарога цяпер: запісацца на курсы беларуса-знаўства.

МІКІТА

Паміж намі кажучы, меджду протчым, а дзеля ўсякага такога здарэння з пару дзён хадзіў на такія курсы, але нічога ў галаву не палезла,—асабліва надта трудная для майго рускага ўразуменія ваша граматыка—гэтыя націскі, націскі...

ЯНКА

А так, пане рэгістратар,—у нашай граматыцы бяз націскаў ані з месца. Але ўсё-такі вам прыдзецца вярнуцца на

гэныя курсы, бо я вам нічога не памагу—сягоныя яшчэ вы-  
яжджаю з Аленкай з Менску. Мабыць, і ня скора пабачымся.

### МІКІТА

Шкада, вельмі шкада, а я думаў, меджду протчым...

### ЯНКА

Ды тут нечага й думашь. Ня ўдасца вам гэта асэарства,  
дадуць вам совбурства, а штосьці ды будеце мець, бо ці-ж вам  
ня ўсё роўна?

### МІКІТА

Усё роўна, меджду протчым, і ня ўсё роўна. Беларускае  
асэарства, апрача ўсякіх іншых плюсаў, мае ў сабе яшчэ адзін  
вельмі ласы плюсік—гэта тое, што і пабеларуску, як я пера-  
каналісці, можна праводзіць у тутэйшую сярмяжную шацію вя-  
лікія руска-ісьціныя прынцыпы а ядынасыці, непадзельнасыці і  
самадзяржаўнасыці Расійскай, меджду протчым, імпэрыі.

### ЯНКА

О, гэта ўжо провокатарскімі прынцыпамі запахла ад вас!  
Але съцеражацца, пане рэгістратар. Ідзе народ, беларускі  
сярмяжны народ ідзе, а ён вашаму руска-ісьцінаму рэгістра-  
тарству саб'е рогі.

### МІКІТА

Я асьцярожны, надта асьцярожны, і за мяне, сябра бе-  
ларус, ня турбуйцесь. (Да ГАНУЛІ). Меджду протчым, мамаша, у  
vas не засталося польскіх марак? Дайце мне,—я зъбегаю чаго-  
небудзь куплю, бо пры новай сітуацыі і гэтая гроши нічога  
варты ня будуць.

### ГАНУЛЯ (даючы гроши)

Купі, сынок, купі, толькі можа чаго з яды знайдзеш.  
Адно—ідзі асьцярожна, каб цябе ў палон не скапілі, або сам  
у якую нячыстую гісторыю ня ўпутаўся.

### МІКІТА (хаваючы гроши ў галіф і выходзячы)

Меджду протчым, я не з такіх, мамаша, каб упутацца. (Да ЯНКІ  
і АЛЕНКІ). З вамі яшчэ пабачуся—вярнуся хутка. (Выходзіць).

### ЗЬЯВА III

ГАНУЛЯ—ЯНКА—АЛЕНКА

ГАНУЛЯ

Ох, неспакойная натура ён у мяне! Кажа—ня ўпутаюся,  
а ўчора ў такую кашу ўлез, ажно сорам казаць.

АЛЕНКА

А што такое?

ГАНУЛЯ

Ды як-жа! Пайшоў паглядзець на Захараўскую вуліцу,  
як там паны турбуюць жыдоўскія крамы й спальні. Вось адзін  
пан,—яго, здаецца, начальнік,—урэпіўся за Мікітку і зага-  
даў яму цягаць чужыя рэчы ў свой панскі пакой у нейкай  
гасцініцы, дык бедны Мікітка як не падарваўся, цягаючы  
футры ды спадніцы. Добра-ж, калі хто са знаёмых ня бачыў,  
а йначай пойдзе чутка, што і мой сын у грабежнікі ўпісаўся—  
а яшчэ чыноўнік, скажуць!

ЯНКА

Ці-ж ён і цяпер быў чыноўнікам?

ГАНУЛЯ

А так! Служыў у камісарыяце поліцыі нейкім там раз-  
ношчыкам; нейкія „пшэпусткі“ іхнія ды іншыя дакумэнты раз-  
носіў.

ЯНКА

Ня высокое было яго чыноўніцтва, як гэтак.

ГАНУЛЯ

Ды яно-ж праўда! А ўсё віна ў тым, што мой Мікітка  
вучыўся, але, мабыць,—не давучыўся, і вышла з яго ні богу  
свячка, ні чорту качарга. Рэгістратар! А што цяперашнім  
часам рэгістратар?—Адно глупства!

ЯНКА

Так! Ваш рэгістратар быў вялікае нішто і застаўся вя-  
лікім нічым. Але, выбачайце, цётачка! Пара нам і дамоў. Бы-  
вайце здаровы і шчасльвы!

ГАНУЛЯ  
(адвітваючыся)

Дзе там тое шчасльце пры маёй старасьці?!

АЛЕНКА

Як вам, цётачка, будзе надта маркотна, прыяжджайце да нас на вёску, там сонца весялей съвеціць, і людзі там лепшыя.

ГАНУЛЯ

Добра, дзеткі,—прыеду да вас на вясельле.

(ЯНКА і АЛЕНКА выходзяць і спатыкаюць на парозе ў напоўбасяцкім абарваным адзеньні ДАМУ і СПРАЎНІКА, з якімі раскланяюцца).

#### ЗЪЯВА IV

ГАНУЛЯ—ДАМА—СПРАЎНІК

ДАМА  
(вітаючыся з Гануляй)

Ах, мадам, да чаго мы дажыліся?!

СПРАЎНІК

Да чаго дажыліся?!

ГАНУЛЯ

Так! Ня важна, паночки, як бачу, дажыліся: зусім скромна выглядаеце ў гэтым бядакім адзеньні.

ДАМА і СПРАЎНІК

Занадта скромна!

ГАНУЛЯ

Што-ж гэта вам так прышлося абыднець?

ДАМА

Ды не абыднець, мадам! Гэта мы так сабе... з прычыны перамены політычнай сутуацыі.

СПРАЎНІК

Усё былое вялічча прышлося загнаць у казіны рог і дапасоўвацца да новага часу і новых людзей.

ГАНУЛЯ

А я думала... што-ж гэта я думала? Ага, што вы паехалі з тымі, як і з немцамі.

СПРАҮНІК

Пшэпustак усім не хапіла.

ДАМА

А я мела пшэпustку, але на адвітальным раude неяк згубіла.

ГАНУЛЯ

І прышлося вам застацца!

ДАМА і СПРАҮНІК

Прышлося застацца.

ГАНУЛЯ

Бедныя-ж вы! Мой Мікіта таксама застаўся. А той пан, што быў з вами,—паехаў?

СПРАҮНІК

Яму хапіла пшэпustкі.

ДАМА

Ён ня згубіў яе.

ГАНУЛЯ

Паехаў, а вас пакінуў,—не пакампанейску ён зрабіў.

СПРАҮНІК

Але я надта не бядую. Кажуць, сам Бруслай ідзе побач з нашымі новымі гаспадарамі, дык не павінен-жа ён папусціць у крыўду такіх вэтэранаў старой гвардыі, як я.

ДАМА

А я маю ўсе даныя на дармовую соцыяльную апеку. Апрача таго, бацюшка, які з намі ў вас гасціў, абяцаў, калі што якое мяне прыцісьне, дык зробіць протэкцыю ў Прэобра жэнскі жаночы манастыр.

ГАНУЛЯ

Значыцца, бацюшка таксама ня выехаў?

## ДАМА

Не, ня выехаў.

## СПРАЎНІК

Толькі што пайшоў адбіраць у беларусаў ключы ад Юблейнага дому.

## ГАНУЛЯ

І чаго бацюшка палез у гэтую політыку. Пільнаваў-бы лепей ключоў ад архірэйскага дому.

(Уваходзіць МІКІТА—босы і бяз курткі, у руках кошык з пляшкамі і два рэвольверы).

## ЗЬЯВА V

ГАНУЛЯ—ДАМА—СПРАЎНІК—МІКІТА

## ГАНУЛЯ

А мой-жа ты сыночак! Хто-ж цябе гэта абалваніў?

## ДАМА

(прыглідаючыся праз лёрнэтку на Мікіту)

У вас, мусье рэгістратар, фасон касьцюму, як і ў мяне з іх родзіем,—а ля-басяк.

## МІКІТА

(стаўляючы кошык з пакупкамі і кладучы на стале рэвольверы, вітаючыся з гасцьмі)

Меджду пратчым, мадам-сіньёра, цалую ручкі! Іх родзію чэсьцы! Але, пардон, мадамы і мусы! Выбачайце за мой няштодзенны выгляд. Мяне толькі-што спаткала ў дарозе съмешная прыгода. Калі бег я па гэтыя, меджду пратчым, пакупкі, на Зыбіцкай вуліцы спаткалі мяне два, мабыць, апошняя ўцякаючыя паны, папрасілі мяне пастаяць, самі зьнялі куртачку, сказаўшы, што гэта з іхнага сукна, потым папрасілі пасядзець і таксама самі зьнялі боты, сказаўшы, што гэта з іхнай скury.

## ДАМА

А далей?

### МІКІТА

А далей таксама хацелі тое-сёе, меджду протчым, зынімаць, але пачалі падыходзіць людзі, дык падзякавалі і пайшлі.

### ДАМА

Ах, якія-ж усё-такі яны джэнтльмэны! Нават падзякавалі.

### СПРАЎНІК

О, так, так! Пазнаць адразу пана па халівах.

### ГАНУЛЯ

А грошы не адабралі?

### МІКІТА

Меджду протчым, мамаша, не адабралі: бачыце, пакупкі прынёс. Гляньце!

### ГАНУЛЯ

(зірнуўшы ў кошык)

А матачкі-ж мае! Гэта-ж гарэлка!..

### МІКІТА

Але, меджду протчым, мамаша,—гарэлка. Бо гэта будзе самая цяпер даходная стацыя. Новая ўлада гарэлку забараняе, а што забаронена, тое смачна і дорага каштуе.

### ГАНУЛЯ

(паказываючы на рэвольверы)

А гэты качарэжкі на якое безгалоўе?

### МІКІТА

Гэта таксама даходная стацыя, прытым яны мне нічога не каштуюць: па дарозе адзін мой знаёмы пёрся з імі недзе ў чыстае поле і са страху сунуў іх мне, меджду протчым, дарма.

### ГАНУЛЯ

Гарэлка... пісталеты... зусім ня сэзонны тавар у гэты час.

### МІКІТА

Меджду протчым, мамаша, пакіньце гэту справу на маю галаву, глядзеце вось лепей, ці ня снуето хто няпэўны каля вакон.

(Вымае з кошыка, то стаўляе назад бутэлькі).

ГАНУЛЯ

(углядаючыся ў акно, пасъля паузы)

Здаецца, ужо пачынаецца.

МІКІТА

(устрывожаны)

Што пачынаецца?

ГАНУЛЯ

Чагосьці прэцца сюды мамээль Наста.

МІКІТА

Так-бы адразу, меджду протчым, і сказалі, а то толькі пужаецце...

(Убягае засопшыся НАСТА)

## ЗЬЯВА VI

ГАНУЛЯ—МІКІТА—ДАМА—СПРАҮНІК—НАСТА

НАСТА

(вітаючыся)

Дзень добры! Дзень добры! Як мaeцеся? Смутную вам прыношу навіну. З пэўных крыніц я напэўна даведалася, што йдуць да вас трэсъцы?

МІКІТА

Што вы кажаце, мамээль Наста: трэсъцы?

ГАНУЛЯ

Во няшчасьце на нашу хату.

МІКІТА і ГАНУЛЯ

(разам)

Што рабіць? Што тут рабіць? Райце, мамээль Наста!

НАСТА

Вывешвайце хутчэй праз вакно чырвоны сцяг. У падобных несамавітых ситуацыях такое вывешванье часам памагае. Хутчэй вывешвайце! А я пабягу. Мушу яшчэ дапасьці там-сям—у пэўныя крыніцы.

(Вышла. МІКІТА чапле чырвоную хустачку на канец парасона і вывешвае праз ваконную фортачку)

## ЗЬЯВА VII

ГАНУЛЯ—МІКІТА—ДАМА—СПРАҮНІК

ГАНУЛЯ  
(ломячы руки)

Што тут рабіць? Што тут рабіць?

МІКІТА

Меджду протчым, мамаша, ня круцецеся бяз толку па хаце, а лепей глядаце ў вакно, ці ня йдуць ужо.

ГАНУЛЯ  
(гледзячы ў вакно)

Нікога ня відаць, толькі мамзэль Наста панеслася, як веџер.

МІКІТА

(перастаўляючы то туды, то сюды кошык з пляшкамі)

Лепей углядайцеся.

ГАНУЛЯ

Ідуць, ідуць! Не! Міма прайшлі.

МІКІТА

Папрабуйце праз другое вакно, меджду протчым, мамаша.

ГАНУЛЯ  
(гледзячы ў другое вакно)

Ідуць, ідуць, мой сынок, ідуць!

МІКІТА

Можа йзноў міма, меджду протчым?

ГАНУЛЯ

Не, здаецца. Пачакай. (Прыглядаецца на браму). А мамачкі ж мае. Завярнуліся сюды да нас. (Пакінуўшы вакно). Куды-ж тут цяпер падзецца.

МІКІТА

Вось неспадзяваная неспадзеўка! Оей! Оей! Меджду протчым, мамаша, не ламеце рук, а бярэцеся хутчэй за работу. Адварачывайце назад абразы, а я пакупкі буду парадкаваць. (ГАНУЛЯ адварачвае абразы. МІКІТА хапае то за кошык, то за рэвольверы, ня ведаючы, што куды падзець. Стук у дэверы).

## MÍKITA

Оей! Оей! Ужо ломяцца. Меджду прочым, мадам-сіньёра і вашародзіе, сядзеце або стойце спакойна: вы мае госьці і вам волас з галавы не спадзе. (Мацнейшы стук у дэзверы.) Оей! Оей! Куды тут што падзець. (Совае рэвольвэры асадкамі ў адну і другую руку даме). Меджду прочым, мадам-сіньёра, патрымайце пісталеты. Я растыцкаю куды-небудзь пляшкі. (Хапаецца зноў за бутэлькі. Траск ламаных дэзвярэй). Меджду прочым, мамаша, кіньце абразы і прыце хутчэй па портфелі, што летась схавалі.

(ГАНУЛЯ выбягае і пасъля па аднаму зносіць портфелі. МІКІТА хапае ў дамы рэвольвэры ў абедзьве рукі за рулькі, сэкунду-другую бегае па хаце, пасъля медіцца бегчы з настаўленымі рэвольвэрамі ў дэзверы, але ўваходзяць і спатыкаюцца з ім на парозе: НАЧАЛЬНІК ПАТРУЛЯ, ДВУХ ПАТРУЛЬНЫХ, ГРАМАДЗЯНІН, у якога выразана кусок барады, і СЬПІЧЫНІ).

## З Ъ Я В А VIII

ТЫЯЖ—НАЧАЛЬНІК ПАТРУЛЯ—ДВУХ ПАТРУЛЬНЫХ—  
ГРАМАДЗЯНІН—СЬПІЧЫНІ

### НАЧАЛЬНІК ПАТРУЛЯ

(спаткаўшы на парозе Míkity з выстаўленымі рэвольвэрамі)

Стадць! Ні з месца! Рукі ўверх! (MÍKITA, адступіўшы колькі кроўкі назад, выцягвае ўверх рукі). Гэта што ў вас у руках?

### MÍKITA

(то апускаючы, то падымаючы пачарзэ рукі і згодна з гэтым паваращаючы то ўправа, то ўлева галавой)

Гэта... Гэта... ваша чырвонае благародзіе... гэта... як яно...  
качарэжкі! даліпан, качарэжкі!

### НАЧАЛЬНІК ПАТРУЛЯ

Качарэжкі! Ну, палажэде іх на стол. (MÍKITA кладзе. НАЧАЛЬНІК, прыгледзеўшыся да MÍKITY). Але мы, здаецца, з вамі знаёмы?

### MÍKITA

(падаўрона ўзіраючыся на Начальніка)

Калі вашай чырвонай міласыці падабаецца, то мы знаёмы; самдзеле знаёмы. Я надта рад з гэтага, меджду прочым, першага знаёмства.

## НАЧАЛЬНІК

Помніце, як летась вялі мяне ў палон, а я ад вас спрытна ўдзек.

## МІКІТА

А як-жа, помню, меджду протчым, помню! Хто ад каго не ўдзякае? І вы, ваша таварыскае родзіе, удзяклі, меджду протчым.

## НАЧАЛЬНІК

Ваша фамілія?

## МІКІТА

Колежскі рэгістратар Нікіці Зносілов, меджду протчым.

## НАЧАЛЬНІК

Скажэце мне: вы ўчора грабілі кватэру грамадзяніна Боршчыка на Архірэйскім завулку?

## МІКІТА

Нічога падобнага, мусье таварыши. Я ня грабіў,—мяне меджду протчым, грабілі—фрэнчык формельны, боты жоўценькія знялі...

## НАЧАЛЬНІК

Не загаварывайце зубоў, а кажэце праўду.

## МІКІТА

Праўду кажу, ваша чырвонасьць,—даліпан я ня грабіў, меджду протчым.

## СЪПІЧЫНІ

Пазволъце вам, гражданін рэгістратар, не паверыць: я сам, стоячы на скверы, каля вадакачкі, бачыў, як вы з іншымі цяглі рухомую маемасцю з кватэры таварышча Боршчыка.

## МІКІТА

Э! Так-бы і сказалі, гэр Съпічыні, што я цягаў. Але я ня грабіў. Усяго таго было, што я па загаду свайго, меджду протчым, начальніка насіў гэтая рэчы яму ў гасцініцу „Парыж“.

## СЪПІЧЫНІ

Паложым, гэта таксама грабёж.

## НАЧАЛЬНІК

І што далей было?

### МІКІТА

Нічога. Там у нумары, куды я зносиў рэчы, сядзелі нейкія маладыя, меджду пратчым, мусы ў форме і нейкія маладыя, меджду пратчым, мамзэлі бяз формы ды выпівалі пазнанскі лікер.

### НАЧАЛЬНІК

І вы тых рэчаў к сабе ў хату не цягала.

### МІКІТА

Ані падвязачкі не прыцягнуў! Ага! Маю нават сьведку. Мамзэль Наста была ў тэй самай кампаніі, дзе выпівалі, і бачыла, што я начальнікавы рэчы ўсе там складаў.

### НАЧАЛЬНІК

Мы ўсё-такі маленькая агледзіны зробім вашых рэчаў, каб часам памылкова не запуталіся між імі і чужыя. (Робяць з большага рэвізію. НАЧАЛЬНІК знаходзіць кошык з бутэлькамі). А гэта не награбленая гарэлка?

### МІКІТА

(набок)

Оеёй! Оеёй! зусім прапаў і з костачкамі нават. (Да НАЧАЛЬНІКА). Гэта... гэта не гарэлка, а, меджду пратчым, лікер пазнанскі, ваша таварыскасць. На гандаль купіў, на свабодны гандаль, меджду 'пратчым'.

### НАЧАЛЬНІК

Добры гандаль! (Падымаючы вядро з патакай). А гэты мёд таксама на гандаль?

### МІКІТА

Гэта ня мёд, меджду пратчым, і не на гандаль, а патака, якую сам з мамашай буду есьці.

### НАЧАЛЬНІК

Награбленая?

### МІКІТА

Меджду пратчым... меджду пратчым, так сабе ўзятая з агульна-даступных грамадзянскіх складаў, зусім так сабе.

### НАЧАЛЬНІК

Добрае так сабе... Вашы дакумэнты!

## МІКІТА

Якія—старыя, ці новыя? старыя во дзе—у гэтых портфельчыках.

(Паказае на прынесеныя к таму часу ГАНУЛЯЙ портфэлі).

## НАЧАЛЬНІК

Старыя потым раскумекаем,—давайце новыя.

## МІКІТА

(пакапаўшыся ў кішэнях і за пазухай, набок)

Оей! Оей! Польскі дакумэнт трэба паказваць. Каб я лепей скрэзь дна праваліўся! (Дастаўши дакумэнт з-за пазухі, да НАЧАЛЬНІКА). Во ён гэты, меджду прачым, дакумэнт. (Набок). Каб яго калядны пярун спаліў!

## НАЧАЛЬНІК (разглядаючы дакумэнт)

Польскі?

## МІКІТА

Зусім польскі і з усіх бакоў польскі. (Набок). Каб яго за Буг вынесла, меджду прачым!

## НАЧАЛЬНІК

Хто можа прачытаць?

## СЪПІЧЫНІ

Пазвольце, таварыш, я прачытаю. (Чытае). „Оказіцель нінейшэго Нікіціуш Зносіловскі службы пшы Комісарыяце поліцыі мяста Мінска, яко доносіцель“.

## МІКІТА

„Яко розносіцель“, Гэнрых Мотавіч!

## СЪПІЧЫНІ

Паложым, ня „яко розносіцель“, а „яко доносіцель“,— чорнае на белым стаіць.

## НАЧАЛЬНІК

Ператлумачце дакумэнт.

## СЪПІЧЫНІ

„Паказчык гэтага, Нікіцій Зносілов, службы у Менскім Камісарыяце поліцыі даношчыкам“.

МІКІТА

„Разношчыкам“, Гэнрых Мотавіч!

СЪПІЧЫНІ

Не „разношчыкам“, а „даношчыкам“,—чорнае па беламу стаіць, гражданін Эносілов.

МІКІТА

Вы, мусье профэсар, кепска прачыталі і кепска ператлумачылі.

СЪПІЧЫНІ

Паложым, я ніколі кепска ня чытаю і кепска ня тлумачу, глядзеце самі, гражданін рэгістратар!

МІКІТА

(чытаючы)

До... до... до... доносіцелем. Оей! Оей! Як-жа гэта вышла? я сам пісаў, сам рукою ўласнай пісаў, а начальства подпісь дало і не прачытала, мабыць. Гэнрых Мотавіч! Як-жа гэта вы мяне вучылі, меджду протчым?

СЪПІЧЫНІ

Паложым, пры чым тут мая навука, калі вы самі пераблуталі „до“ з „роз’ам“. А можа вы й не пераблуталі?

МІКІТА

Увесь Менск ведае, што я служыў разношчыкам, а не даношчыкам.

НАЧАЛЬНІК

Ну, досыць! Пасъля разъяром. (Да МІКІТЫ). Хто тут з вами яшчэ знаходзіцца?

МІКІТА

(паказваючы)

Гэта, меджду протчым, мая мамаша, а гэта і гэна, як іх?— мае госьці.

НАЧАЛЬНІК

(да Спраўніка і Дамы)

Вашы дакумэнты. (Прыглядзеўшыся). І вы, здаецца, мае старавіннае знаёмыя? Во ўпілай кампанія. (ДАМА і СПРАЎНІК кланяюцца і аддаюць свае дакумэнты. НАЧАЛЬНІК да СЪПІЧЫНІ). Прачытайце.

## СЫПІЧЫНІ

У гэтым напісана: „рэвіровы сюдмэго рэвіру мяста Мінска“.

## НАЧАЛЬНІК

Што гэта знача?

## СПРАҮНІК

„Акаладачны надзірацель сёмай часыці места Менску“, гаспадзін таварыш.

## НАЧАЛЬНІК

(да Патрульнага)

Зрабеце рэвізію кішэнняў гэтага грамадзяніна.

## ПАТРУЛЬНЫ

(робіць рэвізію, знаходзіць у кішэнях спраўніка пагоны і падае іх Начальніку)

## НАЧАЛЬНІК

(кругячы пагоны ў руках, да Спраўніка).

Што гэта?

## СПРАҮНІК

Спраўніцкія пагоны, гаспадзін таварыш: памятка былога вялічча.

## НАЧАЛЬНІК

(палажыўши пагоны на стол, да Сыпічыні)

Чытайце другі дакумэнт.

## СЫПІЧЫНІ

(чытае)

„Баронэса Шпацэрзон, ганаровы член Менскай дабрачыннасці“.

## НАЧАЛЬНІК

Шпацэрсон... Шпацэрсон... Ну, усё роўна,—пойдзе і яна. А цяпер, калі рэвізія скончана, прашу ўсіх ісьці са мной. (Да ГАНУЛІ). Вы, цётка, застаіцца хаты пільнаваць.

## МІКІТА

Оей! Оей! Што, і мне йсьці, мусье таварыш?

## НАЧАЛЬНІК

А вы думалі як?

## МІКІТА

Оей! Оей! Пакіньце мяне. Нашто я вам, меджду протчым, патрэбэн? Вось у гэтых портфэлях зусім што іншае аба мне

сказана. Зірнеце ў гэтыя паперы, ваша таварыскасць. Як прачытаеце, то ўсё роўна не забярыць мяне, меджду протчым.

### НАЧАЛЬНІК

Усё роўна не магу йначай. Гэтыя пісталеты, награбленая гарэлка, патака, цяганьне чужых рэчаў, служба даношчыкам, усё гэта таксама для нас добрыя паперы, хоць для вас, можа, і дрэнныя паперы.

### МІКІТА

Дык пакажэце мне, меджду протчым, ваша чырвонае благородзіе, чэк на мой арышт.

### НАЧАЛЬНІК

Чэк атрымаеце, як прыдзеце на месца. Ідзем! Прашу забіраць „вешчэственныя доказательства“ (НАЧАЛЬНІК забірае рэвольверы, адзін портфель і пагоны. ДАМЕ, СПРАЎНІКУ, СЫПІЧЫНІ і ГРАМАДЗЯНІНУ дае несьці па пары бутэлек, МІКІЦЕ — патаку, ДВУМ ПАТРУЛЬНЫМ — па портфэлю). А цяпер — марш за мной!

### МІКІТА

Оей! Оей! Ваша таварыская міласць! Пакіньце мяне з мамашай. Меджду протчым, пайду памагаць вам забіраць Варшаву, толькі не забірайце мяне!

### ГАНУЛЯ

Мае паночки, мае галубочки! Хаця ня зьмікіцьце майго Мікіткі. Хаця ня зьмікіцьце! (Апускаецца з ціхім плачам на спакаваныя манаткі. Усе, апрача яе, выходзяць. Пры апошніх Гануліных словам разлягаецца з вонкамі на вуліцы харавая песня)

Ой ты, яблочко,  
Куда коцішся?  
Не туда попадзёш—  
Не вароцішся...

Пасьля паўмінутнай паузы, пад нясыціхаючыя гукі песні, паволі апускаецца

### ЗАСЛОНА

Акопы. 31-VIII-22 г.

ПАУЛІНКА

СКАЗКА  
ДЛЯ ДІТЕЙ  
І МОЛОДІ  
ВІД АТАЛА  
І АДАЛА  
І АДАЛА  
І АДАЛА  
І АДАЛА  
**ПАУЛІНКА**

КОМЕДІЯ У ДВУХ АКТАХ

## А С О Б Ы:

СЫЦЯПАН КРЫНІЦКІ, засыцянковы шляхціц, 45 г.  
АЛЬЖБЕТА, яго жонка, 40 г.  
ПАЎЛІНКА, дачка Крыніцкіх, 19 г.  
ПРАНЦЫСЬ ПУСТАРЭВІЧ, сваяк Крыніцкіх, 50 г.  
АГАТА, яго жонка, 43 г.  
ЯКІМ САРОКА, настаўнік, 25 г.  
АДОЛЬФ БЫКОЎСКІ, 24 г.  
Госыці, музыкі.

Рэч адбываецца да рэволюцыі ў хаце Крыніцкіх.

## АКТ ПЕРШЫ

Абшырная съятліца. Направа ад публікі вокны ў сад, бліжэй да оркестру—стол; каля стала—лавы і табурэцкі, над столом—вісичая недарагая лямпа, на съянне—абразы. Налева—дэзверы ў сенцы, бліжэй да оркестру—куфар. На проці—съяна і дэзверы ў бакоўку (каморку); справа пры съянне ад ба-коўкі—ложак, засланы коўдрай, у галаах высака накладзена падушак; налева—у кутку—печ; на съянне стрэльба, старасьвецкі з гірамі гадзіннік і некалькі тандэтных малюнкаў.

Час—асеньні вечар перад пакровамі”.

## ЗЬЯВА I ПАЎЛІНКА (адна)

Стройная і досыць прыгожая дзяўчынка. Адзеўшыся ў недарагую крамніну, але чысьценька; бяз хусткі—у валасох колькі грабенъчыкаў. Сядзіць на ложку і пільна шые крамны каftанік. Як падымаетца заслона—Паўлінка пяе.

Ой, пайду я лугам, лугам,  
Дзе мой мілы арэ плугам;  
Ой, пайду я лугам, лугам!  
Ён арэ поле валамі,  
А я плачу ўсё съязамі;  
Ён арэ поле валамі.

(Перастаўшы песь)

Э-э! штось не пяеца сягоння. Неяк сэрцайка трасецца, як-бы хто яго зынячэўку перапужаў. А мо' гэта песьня вінавата? Даліпантачкі, анік не магу сама з сабой да ладу прыйсьці. А ну, на шчасьце зачну другую. Якую-ж бы тут? Ага!..

(Пяе)

Дый чаго-ж ты, дуб зялёны,  
Пахінаешся?  
Дый чаго-ж ты, мой міленькі,  
Задумляешся?

(Пяючы, падходзіць да вакна і паглядае, пасъля ізноў садзіцца).

А ўсё такі нешта няціка на сэрцы. І чаго яму, бедненькаму, не стае? Піць і есьці, дзякаваць богу, хватае; часам татка дае гроши і на сукенкі... Чаго, чаго, здаецца, тут хацець?.. Ох, ох, як-жа маркотненька! Прост, хоць зьбірай манаткі ды йдзі ўпрочкі з хаткі. Ужо вечарэ: зараз ня будзе як шыць, а трэба сягоныя канешне кончыць. Заўтра „пакровы”... у Міхалішках кірмаш... Эх, эх! каб хаця той прышоў, каго так хочацца сягоныя пабачыць.

(Садзіцца пры вакне і пачынае ізноў, шыучы, пець)

Ой, ляцелі гусі дый з-пад Беларусі,

Селі яны, палі на сівым Дунаю!

Селі яны, палі, ваду замуцілі,

Дый нас маладэнькіх з сабой разлучылі.

Бадай тыя гусі марне запрапалі,

Як мы любіліся—цяпер перасталі.

(Паглядзеўшы ў вакно).

Ну, ужо зусім няма як без агню шыць! Зараз трэба запаліць лямпу. Цямнее і цямннее, ночка набліжаецца, а яго як няма, так няма! А шчыра абяцаўся, шэльма, напэўна прысьці. (Шукае запалак і запальвае лямпу). І што гэты тата да яго мае. З того часу, як даведаўся, што ён на мяне мілым вокам паглядае,—усё роўна, як чорная кошка між імі перабегла. Ён то нічога, але тата—дык жыўцом-бы яго зьеў. Ну, але тата сваё, Якім сваё, а я—сваё. Паглядзім, чый верх будзе: таткаў, ці мой, ці яго? (Падумаўшы). Казаў прыдзе сягоныя, каб там і ліха гарэла. „Трэба, кажа, сяную ці такую зрабіць пастанову. Мы кажа, ня дзеці—маєм свой розум і можам сабой пакіравацца. Толькі ты, кажа, Паўлінка, павінна на гэта прыстаць канешне, бо іначай, кажа, згінем, як рудыя мышы”... (Ускочыўшы). Ай! нехта ідзе. Ён, ён, напэўна, ён!

## ЗЬЯВА II

### ПАЎЛІНКА—ЯКІМ

ЯКІМ

Вось і я—як тут быў! Добры вечар ясьне-пекнай панье Паўлінцы. Што, золатца маё ненагляднае, прачакалася трохі мяне, ненавісніка? (Глянуўшы на бакі). А ці нікога няма? (Гаворачы, падбліжаецца да ПАЎЛІНКІ, вітаеца і хоча абняць яе).

ПАЎЛІНКА  
(баронячыся)

Ой, ой! памалу! Усе дома, усе дома. Толькі ў Якіма ня ўсе дома, бо по-начы ходзіць да маладых дзяўчат. Дадуць, да дуць зараз пытлю старыя. (Тупаючы нагой). Пазваленне ёсьць, гэтак позна прыходзіць?

ЯКІМ  
(садзячыся)

Ёсьць, ёсьць, мая ты сакатушка, шчабятушка! Кажы толькі хутчэй, галубка мая бяскрылая: тата твой дома, ці не? Бо-ж сама ведаеш, якая ў нас з ім страшэнная любасьць...

ПАЎЛІНКА  
(садзячыся за шыцьцё)

Ой, чаму-ж ня ведаю: як між катом і сабакай, якраз. Але, але съмела будзь, як у бога пад прыпечкам. Паехалі абое на торг і, пэўна, позна вернуцца, бо маюць трохі сяго-таго да праданьня і маніцца сякія-такія зрабіць пакупкі. Бачыш, заўтра мае быць трохі гасцей з кірмашу.

ЯКІМ

Та-а-к! Значыцца, тым кшталтам, вечарынка будзе.

ПАЎЛІНКА

Так, так! Вечарынка быць то будзе, але ня ўсе на ёй будуць.

ЯКІМ

Эх, Паўлінка! Ты ўсё сваё; мне і так горка на душы, як-бы хто там палын засеяў, а ты яшчэ прытычкамі сваімі соліш. Вазьму на злосць ды прыду. Што-ж яны са мною зробяць?

ПАЎЛІНКА

Зрабіць то нічога ня зробяць, але і ты сам нічога ня зробіш, а толькі пераробіш...

ЯКІМ  
(робячы папяросу)

Ці ясьне-панна Паўлінка пазволіць мне закурыць пры ёй?

## ПАЎЛІНКА

Ого, скуль такая далікатнасць? Рукам каля дзяўчыны дае волю бяз пытаньня, а як папяроску закурыць, дык пазвалення просьць. Не пазваляю за тое, вось і ўсё тут!

## ЯКІМ

А я закуру.

## ПАЎЛІНКА

А я ня дам!

(Кідае шыцьце і хоча адабраць папяросу. Нейкі час тузаюцца, бегаюць адно за адным па хаце і няўмысьля раскідаюць на ложку падушки).

## ЯКІМ

(бегаючы)

Ну, ужо годзе, годзе, Паўлінка! Болей нічому без твайго пазвалення даваць волі ня буду.

## ПАЎЛІНКА

Ну, калі так, то згода!

(Садзянца. ЯКІМ қурыць, ПАЎЛІНКА шые).

## ЯКІМ

(памаўчаўшы)

Паўлінка!

## ПАЎЛІНКА

Га! Ці пан Якім забыўся, як я завуся?

## ЯКІМ

Ды не! Я хацеў-бы, золатца, сур'ёзна з табой пагаварыць.

## ПАЎЛІНКА

І-і!!! Ведаю я гэтыя сур'ёнасці. Перш-на-перш будзе ці я люблю, пасъля—ці вельмі моцна, а пасъля—ці гатова ўсё чысьценька зрабіць, што чорнабрывы Якім захоча, а там, а там.. і паехала, як на непадмазаных калёсах... Ці-ж ня праўда?

## ЯКІМ

Праўда, то праўда, але ўсяму мусіць быць канец.

## ПАЎЛІНКА

Ну, дык слухаем, вашэці. А вось можа і новую песеньку нам сьпяіцё. Адно толькі за ўмовай: або надта вясёлую-вясёлую, каб аж ляроніху захацелася ісьці, або такую сумна-сумненскую, што, выслушаўши яе,—раз, два, ды бухтыль у вір гаваю! вось так!

(Паказвае і чудзь ня валіцца; ЯКІМ падхоплівае і садзіць яе на лаве).

## ЯКІМ

Гэта будзе ад цябе, маё ты сонейка, залежаць. Як захочаш—такая і песенька выйдзе: або вясёлая, радасная, як-бы самое неба яснае, або сумная, гаротная, як асеньнія хмары над гэтай зямелькай чорнай. (Памаўчаўши). Эх, эх! І дакуль-жа ўсё гэта будзе цягнуцца? Дакуль, як сухавей, сушыць і мучыць нас будзе?

## ПАЎЛІНКА (жартаўліва)

Толькі ня нас, а мяне, трэба гаварыць. Мне дужа добра весела, і так лёганька, лёганька на сэрцы, што...

## ЯКІМ (з дакорам)

Паўлінка!

## ПАЎЛІНКА (закрываючы губы рукой)

Ну, ну, ужо маўчу... як нямая рыба.

## ЯКІМ (як-бы сам да сябе)

Калі, калі ўжо надойдзе тая часінка, што нас злучыць навекі, і мы ўжо ніколі не растанемся? Калі? Калі?..

## ПАЎЛІНКА

Ха-ха-xal! На святое ніколі. Вельмі ўжо татка мой заеўся на цябе з того часу, як даведаўся, што мы з табой зълюбіліся. Ну, а бяз таты гэты інтэррас наладзіць будзе вельмі трудна.

### ЯКІМ

Трудна, то яно трудна, але няма таго злога, каб ня вышла на добрае. Хоць-бы, прымерам, мы з табой так зрабілі: выбраўшы падхадзячую часіну, калі стары будзе ня ў злосці, узяліся з табой за рукі, падышлі да яго, укленчылі і сказалі: так і так, наш добры бацячка,—я люблю Паўлінку, а я люблю Якімку—вельмі-вельмі моцна, так, што і жыцьця нам аднаму без аднаго нямашака, ну дык супакойце наши сэрцайкі, дайце нам пазваленне ўзяць ды пажыніціся.

### ПАЎЛІНКА

Э-э!!! Ня туды, мой дурненькі, Якімка, паехаў! Уедзеш гэтак у нерат, што ні ўзад ні ўперад. Каб гэта яшчэ толькі з мамкай, то яно сяк-так, як табе ня раз я і казала, але са старым, дык чыстая бяда, настаяшчае гора. Хоць ты яму кол на галаве чашы, дык нічога ня выдзяйбеш. „На парог, кажа, каб і ня важыўся паказвацца; мазгаўню, кажа, гаду пашчапаю!“ Вось і рабі з ім, што хочаш! Каб мог, дык на першай асіне павесіў-бы цябе. Ну, і дзе-ж у такім разе набрацца съмеласці, ісьці кленчыць перад ім і прасіць пазвалення?.. Задасцьць такога пытлю і табе і мне разам, што і жаніцьба ў галаву не палезе.

### ЯКІМ

Так, то яно так! Але я неяк усё яшчэ надзеі ня трачу,— а ну-ж адпусціцца. Быў-жа такі час, што мяне любіў, ды нават у бядзе то тады, то сяды памагаў.

### ПАЎЛІНКА

Быў час, але вадою сплыў. Памагаў, пакуль ня ўбачыў, што трэба і дачкою памагчы, а як да гэтага стала даходзіць, вось у ім і адзвалася шляхоцкая фанабэрэя. Другую песьню, цяпеп пяе. Нож точыць... востра нож точыць родны мой татка на таго, каго сам калісъ любіў і каго я палюбіла... (Устаючи, горача). І на векі вечныя любіць буду.

(Ідзе і напраўляе падушкі, за ёй—ЯКІМ, абнімае яе і садзяцца, абняўшыся на ложку).

ЯКІМ  
(памаўчаўшы, ласкава)

Паўлінка!

ПАЎЛІНКА  
(съмяючыся)

Ізноў забыўся, як завуся?

ЯКІМ

А ты ізноў сваё... Слухай, міленькая: ці ты надумалася зрабіць тое, аб што я цябе надовічы прасіў і маліў? Сама-ж ты, золатца, казала мне ня раз і цяпер кажаш, што татка твой ні на якія просьбы ня згодзіцца. Значыцца, сама добра разумееш, што іншага выхаду для нас нямашака. А гэтак, як я казаў, будзе найлепей. Ці то мы будзем першыя, або апошнія? Янка Лукашонак з сваёй Зосяй так зрабілі, Ігнась Манякоўскі з сваёй Дамінісай, ды і шмат хто... Бацькі спачатку пазлуюць, пазлуюць трохі і адпусцяцца,—ведама, бацькайскіе сэрца. Вось мы з табой, міленькая, такім парадкам самі сабе шчасльце збудуем і нічыёй ласкі прасіць ня будзем. Адно, абы твая згода—і ўсё будзе добра. Я ўжо, прызнацца табе, гаварыў з папом. Ён заўтра прыяджае ў Міхалішкі імшу адпраўляць, і заначуе ў ваколіцы. Ну, а мы к яму... раз, два і—гатова.

ПАЎЛІНКА

Думаць, то я думала, але неяк страшна. Можа-б было лепей, каб яшчэ трохі пачакаць, а то так скора, раптам... Хто съпяшыць, той людзей съмяшыць.

ЯКІМ

Якая ты нядобрая, Паўлінка! Ты зараз—страшна, страшна, пачакаць, пачакаць! Гэтак і ўсю сваю моладасць пачаканкамі перачакаем. А так гэта дачэснае жыцьцё можна добра наладзіць, так добра, абы толькі ахвота ў нас была ды вытрываласць.

ПАЎЛІНКА

А што калі зловяць? Гэта-ж я ня выжыву з сораму, людзі вочы выбяруць, нельга будзе на съвет паказацца. Цяпер і то колькі ўсякай брыды ўслужлівия суседзі і суседкі на нас вернуць, а што і гаварыць тады, як нам гэта „бог наш уцечка“ ня ўдасца.

## ЯКІМ

Ня бойся, золатца, ня зловяць! Усё пойдзе гладка. Заўтра ў вас вечарынка; пасъля вечарынкі ўсе будуць спаць моўна, так што хоць з гарматаў страляй—нічога не пачуюць. Я ўсё акуратна прыгатую, ты толькі звязжаш у клумак што патрабнейшае, а там праз момант—і ты мая на векі вечныя.

## ПАЎЛІНКА

(нібы са злосцю)

Ня я твая, а ты мой на векі вечныя!

## ЯКІМ

Ну, хай будзе, як Сора казала; але гэта толькі тады ў нас выйдзе, калі ты прыстанеш на тое, аб што я цябе прасіў і прашу.

## ПАЎЛІНКА

(падумаўшы, съмяючыся)

Ну, згода да... заўтрашняга дня, а там пабачым.

## ЯКІМ

(павесялеўшы)

І даўно ўжо трэ' было гэтак сказаць, мая ты кветачка майская. Заўтра вечарам, як толькі ўсе паўкладаюцца,—я ўжо ў садзе пад вакном буду на цябе чакаць. Ты ваконца адчыніш лахі пад пахі ды скакель з хаты ў сад, як пятух!

## ПАЎЛІНКА

Гэта ты, як пятух, а я, як...

## ЯКІМ

(перапыняючы)

Як курыца.

## ПАЎЛІНКА

Ня курыца, а як зязулька.

## ЯКІМ

Як зязулька праз вакно фырр! а пятух цап, а поп крапілам пырсы! а там...

ПАЎЛІНКА  
(съмляючыся)

А там ізноў фырр!..

(Размахвае рукамі і хоча вырвацца. ЯКІМ мацней прыціскае яе к сабе і хоча пацалаваць; яна нібы бароніца, а паслья хватает яго за шыю, і доўга горача цалуюцца).

ЯКІМ

Ох, каб гэтак усё жыцьцё і кожную мінутку.

ПАЎЛІНКА

Ого! Разласаваўся!.. Аскому нагоніш, пакуль ахвоту спагоніш. (Прыслухаўшыся). Ой, недзе туркоча! ці на едуць толькі нашы з торгу!

ЯКІМ

(прыслухаўшыся)

Такі-ж нехта едзе!

ПАЎЛІНКА

(сумна)

Значыцца, Якімка, трэба ўжо табе рабіць фырр!

ЯКІМ

(устаючы з уздохам)

Нічога не парадаіш—трэба!.. Ой, гэтая бацькі! І чаму гэта на родзяцца на съвет дочкі без бацькоў!..

ПАЎЛІНКА

(устаючы)

Ах, чудзь не забылася. Ці прынёс мне тое, што абяцаўся?

ЯКІМ

А як-жа, прынёс, маё ты золатца. (Дастае з кішэні фотографію і аддае ПАЎЛІНЦЫ).

ПАЎЛІНКА

(прыгледаючыся да фотографіі, весела)

Вот так добра! Заместа аднаго, маю ўжо двух: аднаго, што сам ходзіць да дзяўчат і рукам волю дае, а другога, што трэба насіць за... пазухай. (Съмлечца).

ЯКІМ

(любуецца ёю, хватает і цалуе)

Ах ты, зяюлька мая ненаглядная!

ПАЎЛІНКА  
(баронячыся)

Ну, ну пятушок! Не гарачыся; пасъпееш з козамі на торг.  
(Выпіхаючи ЯКІМА з хаты). Марш дадому! Раз, два, тры!..

ЯКІМ  
(у дэверах)

Помні, Паўлінка—заўтра!.. (Выходзіць).

ЗЬЯВА III

ПАУЛІНКА (адна)

ПАЎЛІНКА

(папраўляе ложак, пасъль прыглядаяцца да фотографаі, цалуе яе і хавае за пазуху, прысікаючы грудзі рукамі)

А што, смачна? ўёплењка?.. Га?.. Каля самага сэрцайка дзявочага... Пэўне чуеш, як яно, бедненькае, трапечаша. Выгадна табе тут, як нідзе, нікому!.. Але не, не! Гэтак не выпадае. Яшчэ трохі порана... Пасълязаўтра—іншая рэч. А цяпер... (Іде к абразу). Пасядзі лепш, саколік, за абразікам. Седзячы гэтак у бога за плячыма, меней будзеш мець грэшных думак у галаве, чымся песьдячыся тут (паказвае) у маладой дзяўчыны. (Напываючи, падходзіць да съязны, хавае фотографію за абраз і, як ні ў чым ня бывала, садзіцца за шыцьцё).

Дый чым-жа твая, дзеванька,  
Галоўка занята? (і г. д.)

ЗЬЯВА IV

ПАЎЛІНКА—СЪЦЯПАН—АЛЬЖБЕТА

СЪЦЯПАН

(п'янаваты ўходзіць з Альжбетай з сендаў і прыпівае)

Дзе мы едзем, дзе мы йдзём,—  
Карчмы ня мінаем;  
Дзе заедзем дзе зайдзём,—  
Там і пагуляем.

## АЛЬЖБЕТА

(кладучы пакупкі на куфар і, разъдзяваючымся, да Сыцяпана)  
Не съмяшь ты людзей. Калі падпіў, дык ляж спаць!

## СЫЦЯПАН

Маўчы, баба!.. Ты, кахраненка, родненка, нічога не  
разъбіраеш... Валасы доўгія, а розум кароткі. (Прыпывае)

Ой, там на гарэ  
Мужык жонкай арэ,  
А другая падбягае:  
„Запражы-ж ты мяне“.  
(Хоча абняць АЛЬЖБЕТУ)

## АЛЬЖБЕТА (адпіргнуўшы)

Ах ты гнілая качарэжка! Яшчэ можа табе чаго захочацца?..

СЫЦЯПАН  
(выкручваючы нагамі)  
Дзед боб малашіў,  
Баба падсівалася...

## ПАҮЛІНКА

Тата! Ды кіньце ўжо!.. Ось лепей разъдзявайцесь ды  
можа чаго зъясьцё.

## СЫЦЯПАН

А можа гэта і добра, кахраненка, родненка... Каб так  
кіслай ды гарачай капусты. (Скідае вонратку і кладзе на куфар).

Скіну бурку, скіну боты  
Дый надзену лапці;  
Кожны дурань ці разумны—  
Пан у сваёй хаце.  
(Садаіцца за стол).

## ПАҮЛІНКА (кінуўшы шыцьцё на ложак, да Альжбеты)

Мамка, дастаньце з куфра настольнік, а я прынясу вам  
зъесьці. (Выходзіць).

## ЗЪЯВА V

### СЫЦЯПАН—АЛЬЖБЕТА

АЛЬЖБЕТА

(дастасычы настольнік з куфра)

Э кім ты гэтак намурзаўся?

СЫЦЯПАН

(закурваючы люльку)

Я і з тым, я і з сім, а ты кахраненькая, родненькая, згадай,—э кім?

АЛЬЖБЕТА

А немач цябе ведае з кім!

СЫЦЯПАН

Ці-ж не казаў, што ў цябе тут (торкаючы сабе пальцам у лоб) ня ўсе дома? Але слухай: з зяцем!

АЛЬЖБЕТА

(зьдзівіўшыся)

Э зяцем?!

СЫЦЯПАН

Так, так, кахраненькая, родненькая. Хто з сватам, хто з свацяй, а як Сыцяпан Крыніцкі, дык з родным зяцем.

АЛЬЖБЕТА

(накрываючы стол)

Такі праўду кажуць, што гарэлка людзей з поля зводзіць. Калі-ж ты ўсьпей яго нажыць?.. Дачка яшчэ замуж ня вышла, а бацька ўжо зяця мае!

СЫЦЯПАН

Калі ня маю цяпер, дык буду мець у чацьвер. Гэта, бачыш, ён яшчэ толькі зьбіраецца падмазацца да нашай Паўлінкі; ну, а каб сылічэй усё пайшло, дык перш мяне ён падмазаў.

АЛЬЖБЕТА

(садзіцца)

Так-бы і казаў адразу. А хто-ж гэта такі?

## СЪЦЯПАН

Адольф Быкоўскі!

## АЛЬЖБЕТА

Э-э! Я думала, хто там!... Ажно нічога людзкога. Толькі езьдзіць ды нюхае, якая дзеяўчына пасагу больш мае, а сам дык голы, як бізун.

## СЪЦЯПАН

Пасаг нюхае, бо нос мае. Але ўсё такі гэта для нас блін ды яшчэ маслам падмазаны. Ён сам мне, каханенка, родненка, хваліўся, што яго гаспадарка ў сто раз лепшая ад усіх тутэйшых гаспадароў. За аднаго каня толькі, казаў, заплаціў сёлета трох сотні. „На гэтым-жа кані, кажа, заўтра да васпанства заедуся з кірмашу“. (Мацаецца па кішэнях, сам сабе). Дзе-ж бы яна падзелася?.. (Да АЛЬЖБЕТЫ). Ты, баба, ці ня бачыла кніжкі, што я купіў сягоныня? Дзе яна прапала?

## АЛЬЖБЕТА

А што я, пастушка над тваімі кніжкамі? Прапіў можа з гэтым сваім зяцем.

## СЪЦЯПАН

(ідзе к куфру, знаходзіць у бурцы кніжку і кладзе яе за абрауз, дзе Паўлінка палажыла фотографію).

Каханенка, родненка, ня думай, што я якую дрэнь выбраў сабе на зяця. Заўтра ён прыедзе, паглядзіш, дык адразу што другое запяеш. Адным словам хлапец: шляхоцкага заводу, з рызыкай, з усякай далікатнасцю і ўсё такое...

## ЗЬЯВА VI

ПАЎЛІНКА—СЪЦЯПАН—АЛЬЖБЕТА

## ПАЎЛІНКА

(уходзячы з міскай, з лыжкамі і хлебам пад пахай)

Аб кім гэта, татка, гаворыце, што мае ўсякую далікатнасць і ўсё такое? (Ставіць яду на стол і садзіцца за шысьцё).

СЪЦЯПАН  
(ядучы)

Вельмі васпанна цікавая! Скора састарышся, каханенъкая,  
родненъкая, як усё будзеш ведаць.

ПАЎЛІНКА  
(просячы)

Скажэце, скажэце, татачка!

СЪЦЯПАН

Ага, ні села, ні пала, захацела баба сала! Калі ўжо табе,  
каханенъкая, родненъкая, так хочацца, дык скажу. (З павагай).  
Знакам тым, гэты паніч з далікатнасьцяй і з усякім такім—  
мой зяць.

ПАЎЛІНКА  
(прыснуўшы съмехам)

Зяць?!

СЪЦЯПАН

Знакам тым, ён не саўсім яшчэ зяць, але скора на яго  
выкіруеца.

ПАЎЛІНКА

А як-жа годнасьць гэтага... гэтага, ну, як яго... што  
некалі татавым зяцем зробіцца?

АЛЬЖЕТА

Ды гэты-ж, гэты... Ты, пэўне, яго бачыла некалі...  
Адольф Быкоўшчык.

ПАЎЛІНКА

Быкоўшчык!!

СЪЦЯПАН

Але. Але! Пан Адольф Быкоўскі.

ПАЎЛІНКА

Ну, хіба, татка, для яго другой дачкі пастараецца, або  
самі з ім ажэніцца, каб перарабіць яго з простага чалавека  
на свайго зяця.

СЪЦЯПАН

А ты што? Зломак?

ПАЎЛІНКА

Зломак—ня зломак, але і за ламаку не пайду.

СЪЦЯПАН

А дзяга на што?

ПАЎЛІНКА

На ўсё, толькі не на паганяку к замужству.

СЪЦЯПАН

Каханенъкая, родненъкая, яшчэ паглядзім, дзе каго пасадзім.

АЛЬЖЕТА

(ядучы, да Съцяпана)

Еш, вот лепей, чымся з пустога ў парожняе пераліваць.  
Як прыедзе сватаца, тады тое і будзе.

ПАЎЛІНКА

Татка ведаеш не сягоныя, за каго я толькі пайду, або  
за нікога..

СЪЦЯПАН

(зьмяніўшыся, кідаючи лыжку аб стол)

Што?.. За каго?..

ПАЎЛІНКА

(устаючи і ідуучы к ложку)

За каго? За Якіма.

СЪЦЯПАН

(стукаючи кулаком па стале)

Маўчы, гадаўка! Раз сказаў, каб гэтага шэльмы і званыя  
ня было ў маёй хаце, каб яго імені я ня чую ніколі... гэтага  
недавярка, гэтага... гэтага забастоўшчыка! Дык і не забывайся  
аб гэтым, каханенъкая, родненъкая...

ПАЎЛІНКА

(паірытавана)

Нашто дарэмшчыну вясьці. Ён нікому ніякай забастоўкі  
не рабіў і ня робіць.

**СЫЦЯПАН**  
(закурваочы са злосъю люльку)

Чорт яго бяры, ня тут успамінаочы,—рабіў, ці не рабіў.  
Знаць і бачыць не хачу яго ў сваёй хаце, гэтага хамуйлу,  
гэтае плюгаўства.

**АЛЬЖЕТА**

Прыбірай, Паўлінка, ужо са стала!

**ПАЎЛІНКА**  
(кінуўшы на ложак шыцьцё і ідучы к сталу)

А даўно гэта, татка, сам з ім цалаваўся?

**СЫЦЯПАН**

Каханенъкая, родненъкая, ня лезь у вочы. А не, то вон  
з хаты і цябе з гэтай дрэній выганю.

ПАЎЛІНКА ідзе з міскай к дэзверам; неўспадзеўкі дэзверы адчыняюцца,  
увальваеца ў хату п'яны ПРАНЦІСЬ ПУСТАРЭВІЧ, за ім—яго жонка—  
ПРАНЦІСЬ няўмысьля выбівае міску ў ПАЎЛІНКІ).

**ПАЎЛІНКА**

Ай, што-ж гэта, дзядзька, зрабілі?

**ЗЬЯВА VII**

ПАЎЛІНКА—СЫЦЯПАН—АЛЬЖЕТА—ПРАНЦІСЬ—АГАТА

**ПРАНЦІСЬ**

Глупства, глупства, пане дабрудзею! Пахвалёны Езус.  
Собственno, адкупім, адкупім, вось-що-да!

**СЫЦЯПАН і АЛЬЖЕТА**

На векі.

**АЛЬЖЕТА**

А ма-ж вы родненъкія, ці-ж гэта вы ўсё яшчэ з рынку  
едзеце? Здаецца-ж, раней за нас выехалі?

**ПРАНЦІСЬ**

Собственno, вось-що-да, кабыла заблудзіла, пане даб-  
рудзею.

### АГАТА

Тудэма-сюдэма, ці-ж гэта мачыляпа калі прыехаў у сваім часе дамоў? Ён-жа, як рызынік, то туды, то сюды блытаецца на дарозе.

### ПРАНЦІСЬ

Пане дабрудзею, тваё бабскае дзела—маўчадь! Я, собственно, вось-що-да, спрытны,—тонка панімаю, што і як раблю.

### АЛЬЖЕТА

Ды садзіцеся-ж, мае міленькія!

### АГАТА

Тудэма-сюдэма, куды тут садзіцца! Ноч на дварэ, кабыла за плотам, поўянсты да дому, а гэты, тудэма-сюдэма, начніца касавокая, ня вытрываў, каб людзям не нарабіць у ночы неспакойства. (Садзіцца, а за ёй—іншыя).

### СЫЦЯПАН

Э, што там такое! Высьпімся! Дэякуй богу, начка не Пятровая, а Пакровая.

### ПАҮЛІНКА (падбраючы чарапкі)

Заўтра госьці будуць, а дэядзька апошнюю міску стойк. Трэба, каб на кірмашы дэльве адкупіў.

### ПРАНЦІСЬ

Глупства, пане дабрудзею, глупства! Хаўтурнага, собственно, вып'ем па місцы. (Дастае з баковай кішэні пляжку, пацягае з яе і хавае назад).

### АЛЬЖЕТА (съмяючыся)

А каб гэта нам сваток даў гэтай сусолькі пассаць. Ці-ж мы з сваціяй паскрэбкі...

### ПАҮЛІНКА (выходзячы з чарапкамі)

Ого! Гэтых съянцоных кропель дэядзька і каняючаму ня даў-бы, ня то, што... (Выходзіць).

## ЗЬЯВА VIII

СЪЦЯПАН—АЛЬЖБЕТА—ПРАНЦІСЬ—АГАТА

ПРАНЦІСЬ  
(у сълед Паўліны)

Глупства, глупства, пане дабрудзею. Маладзенькая яшчэ, маладзенькая! Лазы трэба, собственно, вось-цо-да.

АГАТА  
(да Альжбеты)

Што, свацейка, тудэма-сюдэма, добрага куплялі на рынку?

АЛЬЖБЕТА

Ат, сёе ды тое. Паглядзеце, калі хочаде. Нічога такога цікаўскага. (Устаюць і ідуць абедзьве да куфра і разглядаюць кінутыя на ім пакупкі).

ПРАНЦІСЬ  
(да Съцяпана)

Чуў, сват, пане дабрудзею, што сягоныня людзі казалі?

СЪЦЯПАН

Не, не, каханенкі, родненькі, ня чуў, ня было калі! А што?

ПРАНЦІСЬ

Ды як-жа; вось-цо-да! Кажуць, пранцуз, пане дабрудзею, ідзе на Барысава па шапку і рукавіцы, што калісь там застасвіў. Чатырыста тысяч войска з сабой вядзе і собственно...

АГАТА  
(перабіваючы з месца)

Не чатырыста тысяч, а чатыры сотні тысячай...

ПРАНЦІСЬ

Глупства, глупства, пане дабрудзею. Усё роўна ідзе, вось-цо-да. Спранжыновы касьцёл з сабой нясе, пане дабрудзею.

АГАТА  
(з месца)

Тудэма-сюдэма, не нясе, а на паветры, на машине, што лётаюць, гэты касьцёл вязе.

СЫЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА  
(зъдзівіўшыся)

Ай-я-я! Аж на паветры касьцёл вязуць!..

АГАТА

Але-ж, але! Тудэма-сюдэма, я сама на свае вушы чула.

СЫЦЯПАН

Во калі пайшло ўсё ўверх нагамі! Як паставяць гэты спранжынавы касьцёл, то можна будзе спадзівацца і для нашага брата якога-такога палягчэння. Дзякую богу, дзякую богу!!! А вось мая гэта ахміstryня, дачушка мая сакатушка, сплуталася з гэтым... з гэтым бязбожнікам, і хоць ты ёй вар на галаву лі.

ПРАНЦІСЬ

Маладзенъкая, собственно, вось-цо-да. Бярозавай кашы ня шкодзіла-б, пане дабрудзею.

АЛЬЖБЕТА

Дужа трудна паладзіць з цяперашняй моладзьдзю. Пайшло такое распушта на съвеце, что ня дай божа! Заместа кніжак ды набажэнства—читаюць нейкія дрындышкі. Вецер ува ўсіх па галаве ходзіць. Гэта-ж мне калісь сказалі: ідзі за Сыцяпана,—я і пайшла бяз ніякай спрэчкі са сваімі старымі.

АГАТА

А так, так, тудэма-сюдэма! І мой, як да мяне пасватаўся, бацька нябожчык і кажа: ідзі, бо ўсё роўна нікто цябе лепшы ня возьме; я падумала, тудэма-сюдэма, ну і пашла. (Глядзяць абедзівье на сваіх мужоў, пасъля—адна на адну, плююць кожная ў другі бок і разглядаюць ізноў клункі).

ПРАНЦІСЬ

Так, так, пане дабрудзею, іначай калісь было. (Дастае пляшку і п'е, а пасъля дае Сыцяпану). Собствено, глупства, вось-цо-да, было, а ты, сват, выпі, каб тое, что было, у памяці не сядзела. (Сыцяпан п'е, Пранціс прытрымлівае за пляшку, каб той залишне ня выпіў).

**СЪЦЯПАН**  
(абдіраочы вусы ды сплёўваочы)

Шчыпецца, каб яе гаручка!

**ПРАНЦІСЬ**  
(хаваючы гарэлку)

Ага, вось-цо-да, шчыпецца, собственно, бо чужая, пане дабрудзею. (Абодва закурваюць).

**АЛЬЖБЕТА**  
(да Агаты)

А ці заўтра, свацейка, будзеце на кірмашы?

**АГАТА**

Ды трэба-ж будзе як съягашца.

**ЗЬЯВА IX**

**ТЫЯ-Ж І ПАҮЛІНКА**

**ПАҮЛІНКА**  
(ходзячы, да Альжбеты)

Можа-б, мамка, прыснулі сыр, бо да заўтрашняга не адцісьненцца.

**АЛЬЖБЕТА**

Яшчэ пасъпее... Дай мне з цёткай разгаварыцца.

**ПАҮЛІНКА**

Ідзецце, ідзецце, мамка, а я за вас з цёткай пагавару.

**АГАТА**

Ідзецце, свацейка, тудэма-сюдэма, не зважайце на мяне. Мы тут з Паўлінкай пачакаем на цябе.

**АЛЬЖБЕТА**  
(выходячы)

Ну, як сабе хочаце. (ПАҮЛІНКА з АГАТАЙ садзяцца на куфры і жыва аб чымсьць гавораць).

## ЗЬЯВА X

ПАЎЛІНКА—СЪЦЯПАН—ПРАНЦІСЬ—АГАТА

СЪЦЯПАН

Знаецце, сваток, гэтага, гэтага... як ён... а каб цябе...  
(Да ПАЎЛІНКІ). Паўлінка, як гэты завецца, што мяне сягоныня  
падмазываў?

ПАЎЛІНКА

(а месца)

А скуль-жа я магу ведаць, хто татку мазаў?

СЪЦЯПАН

Ну, гэты-ж?.. каб ён цяміўся... зяць, зяць!

ПАЎЛІНКА —

(прыпамінаючы)

Як-жа ён, як?.. Эдаецца, Бык... Бычок...

СЪЦЯПАН

Ага, ён, ён. Не, ня так! Быкоўскі, каханенъкая, роднень-  
кая, вось як. Пан Адольф Быкоўскі. (Да ПРАНЦІСЯ). Дык бачыш,  
сваток, ён, значыцца, падлабуніваецца да маёй Паўлінкі. Што  
ты на гэта?

ПРАНЦІСЬ

(дастаючы гарэлку)

Глупства, глупства, пане дабрудзею. Собственno, бычок,  
вось-до-да, больш нічога. (П'е і дае гарэлкі СЪЦЯПАНУ).

СЪЦЯПАН

(выпіўшы)

Заўтра, знакам тым, прыедзе абнюхаць, як і што, дык і  
сваток са сваёй загляньюце да нас. А ну-ж, каханенъкі, родненькі,  
можа які гандаль будзе наладжвацца, дык прыкінеш якое слайдо.  
Прыедзьце толькі.

ПРАНЦІСЬ

Глупства, пане дабрудзею, і прыйсьці можна. Собственno  
блізка, вось-до-да.

СЪЦЯПАН

Блізка, то блізка, але каб ня было сълізка: на дождж  
як-бы зьбіраецца.

ПАҮЛІНКА  
(з месца)

А ці татка каня пайлі?

СЪЦЯПАН

Не, каханенъкая, родненькая. Зараз пайду. (Да ПРАНЦІСЯ).  
Можа разам з сватам пойдзем? Я свайго напаю, а сват свайго  
паглядзіш, ці добра прывязаны.

ПРАНЦІСЬ

Глупства, пане дабрудзею. Собственно, жонка завязе,  
калі-б кабыла ўцякла. (Да АГАТЫ). Прауда, баба?

А Г А Т А  
(з месца)

Што—прауда?

ПРАНЦІСЬ

Собственно, калі-б кабыла ўцякла, то мяне тады ты дамоў  
завязеш, пане дабрудзею.

А Г А Т А

А каб ты, тудэма-сюдэма, бокам ездзіў! Ідзі скарэй,  
паглядзі! Гэта-ж і мне з памяці зышло.

СЪЦЯПАН

Пойдзэм, каханенъкі, родненькі. (Абымаюцца і сланяючыся  
выходаяць, напываючы).

Чаму-ж нам ня пець,  
Чаму-ж ня гудзець,  
Калі ў нашых хатачках  
Парадак ідзець?

ЗЪЯВА XI

ПАҮЛІНКА—АГАТА

ПАҮЛІНКА

Але-ж калі я яго люблю, цётачка.

А Г А Т А

Мала што, дзеткі, тудэма-сюдэма, любіш яго, але калі  
бацька ня хоча, дык падумай, што людзі скажуць, як супроці  
волі старых пойдзеш.

## ПАЎЛІНКА

А што там людзі? Яны з ім жыць за мяне ня будуць, і па маёй съмерці за мяне пакутаваць ня будуць. Пагавораць, пагавораць ды перастануць, як намазоляць языкі.

## АГАТА

Як уважаеш, мае дзеткі. Што-ж, я, тудэма-сюдэма, нічога не дараджу.

## ПАЎЛІНКА

(заламаўшы руکі на каленях)

Калі ён такі добры, такі разумны, што і сказаць не магу.

## АГАТА

Усе яны добрыя, пакуль не ўбярэ каторы дзяўчыны ў свае рукі, а як убярэ, тады на іншы лад, тудэма-сюдэма, зайнтрае, а ты танцуй пад яго дудку. І мой, пакуль толькі сватаўся да мяне,—патульны быў, як цялё, а як ажаніўся, дык праўдзівым ваўком зрабіўся.

## ПАЎЛІНКА

(як-бы не зважаючи на гаворку Агаты)

Кніжкі мне прыносиў... Хораша так аб усім рассказываў... як трэба жыць, як людзей трэба ўсіх любіць, і шмат, шмат чаго. І любіць-жа ён гэтых людзей зусім неяк ня так, як мы іх любім. Гэта-ж трэба ведаць, столькі мой тата на яго ўсякай дарэмшчыны нагаварыў і ачарніў, а ён хоць-бы што. „Ведама, кажа, чалавек: яму нешта абышло, ці не спадабалася, дык і памстуе. У нас, кажа, усё ідзе ня так, як трэба. Людзі, кажа, у нас, як зьвяры: адзін на другога кідаюцца, адзін другога цкуюць, пад'юджваюць, ненавідзяць адзін другога. Эмалку дзён, кажа, прывыкаюць у ненавісці жыць, эмалку дзён іх да гэтага вучадзь і дома і за домам. Съляпия, кажа, усе съляпия. Адзін над другім ня маюць ніякай літасці, хоць усіх душаць зьверху ўсялякія пошасці ды злыдні“.

## АГАТА

Чула я, чула аб ім ня раз. Вельмі ўжо, кажуць, тудэма-сюдэма, разумны і добры ён.

ПАҮЛІНКА  
(ажывіўшыся)

А што-ж, ці ня праўда? І ўсё-б было добра, каб ня гэты тата: хоць нямаведама што рабі з ім...

А Г А Т А

Трэба, дзеткі, пачакаць, ану-ж, тудэма-сюдэма, ліха перамелецца і ўсё добра будзе.

ПАҮЛІНКА

Трэці год, цётачка, чакаем і нічога ня выходзіць. Трэці год трасуся і выглядаю тэй часінкі, каб толькі з ім пабачыцца. Павешуся, цётачка, павешуся, калі мяне з ім разлучаць!..

А Г А Т А  
(хрысьцячыся)

Мёйца, сына! Тудэма-сюдэма, што ты, Паўлінка? Пабойся бога гэткія рэчы гаварыць напроць ночы! Цьфу! матачка найсьвентшая!

ПАҮЛІНКА  
(паказваочы)

Калі тут, цётачка, так пад сэрцам баліць, што і жыць неўмагату. Такі ён міленькі, такі прыгожанькі, такі паслухняны... (Загледзеўшыся ў даль). Калі яшчэ з татам былі яны добра, прыдзе, бывала, вады за мяне прынясе, дрэўкі нашчапае. Не глядзіць на тое, што калісь вучыўся, а цяпер сам вуча і большых і меншых. Ніколі ад яго слова благога ня чула. Так, ведаецце, цётачка, і хочацца з кім-колечы аб ім гаварыць і думаць без канца і пачатку. І чаму я такая няшчасная? (Са съязьмі). Бацька родны хocha мяне адараўца ад таго, хто мне цяпер мілей ад усяго чиста—жыцьця, хаты роднай, цэлага съвету. І чаму-ж я такая няшчасная?

А Г А Т А  
(тулячы да сябе Паўлінку, праз съёзы)

Ціха, мае дзеткі, ціха. Не гаруй, не маркоцься, міленькай, вельмі. Неяк-жа ды будзе. Бог найвышэйши, тудэма-сюдэма, міласэрны, і аб тваёй тут цяжэнькай долі не забудзецца.

ПАҮЛІНКА  
(як-бы забудзіўшыся)

А няхай сабе будзе, што мае быць,—я свайго такі даб'юся, або згіну, каб і съледу не засталося.

А Г А Т А

А ўсё-ж такі, скажы мне, дзеткі, чаму так твой тата на яго заеўся?

ПАҮЛІНКА

Бо... бо Якім з мужыкоў...

### ЗЬЯВА XII

ПАҮЛІНКА—АГАТА—СЪЦЯПАН—ПРАНЦІСЬ

ПРАНЦІСЬ  
(за дэвярыма)

Глупства, вось-що-да. Ня дзе падзелася! Я знаю, собственно, дамоў уцякла, пане дабрудзею.

СЪЦЯПАН  
(уходзячы ў хату, а за ім—Пранцісъ)

І трэ' было-ж свату так дрэнна яе прывязаць, ды ў гэткую яшчэ цемру.

А Г А Т А  
(усхапіўшыся)

Каго прывязаць?

ПРАНЦІСЬ

Кабылу, кабылу, пане дабрудзею. Ужо-ж не цябе, вось-що-да.

А Г А Т А

Дык дзе-ж кабыла?

ПРАНЦІСЬ  
(дастаючы пляшку)

Собственно, няма кабылы, дзе была, вось-що-да, пане дабрудзею.

А Г А Т А  
(падбягаючы да Пранціся з кулакамі)

Дык чаго-ж ты, тудэма-сюдэма, несьвянцоная костка, раз-  
сеўся, як у сваёй хаце!

П Р А Н Ц І С Ъ  
(пацягваючы з бутэлькі)

Глупства, глупства, вось-що-да. Пасьвенцім, собственно,  
пане дабрудзею, калі несьвянцоная.

А Г А Т А  
(хоча вырваць пляшку, Пранціс не дае)

Вот я цябе зараз, тудэма-сюдэма, як высьвенчу гэтай  
пляшкай па галаве, дык і сваіх не пазнаеш, няшчасны ты  
„вось-що-да“. (Галосічы). А божа-ж мой, баюхна мой! Нашто-  
мяне пакараў гэтай, тудэма-сюдэма, п'яніцай, гэтай недарэкай,  
гэтай куксамордай, гэтай... гэтай...

### З Ъ Я В А XIII

#### ТЫЯ-Ж І АЛЬЖБЕТА

А Л Ъ Ж Б Е Т А  
(убягае, тримаючы ў руцэ клінок з тварагом)

Што гэта ў вас тут парабілася, мае міленькія?

#### П А Ў Л І Н К А

Кабыла дзядзькава ўцякла, ці хто ўкраў. (Ідае, садацца на  
ложак і шые).

А Л Ъ Ж Б Е Т А  
(да Пранціс)

Дык чаго-ж, сватка, чакаецце? Бяжэце скарэй дамоў,—  
пэўне там; гэта-ж ёй не пяршыня.

#### А Г А Т А

Ці-ж гэту, тудэма-сюдэма, трухлявую калоду зрушыш з  
месца! Сядзіць-жа вось анцыхрыст, каб яму моль пяты пабіла,  
і з месца не скранецца.

СЪЦЯПАН  
(закурваючы люльку)

Супакойцеся, свацьця. Ія дзе яна дзенецца. Каханенькая,  
родненькая, яна дома, напэўна дома.

АГАТА

А сват, тудэма-сюдэма, ня сунься з сваім носам туды,  
куды цябе ня просяць. (Да ПРАНЦІСЯ). Ідзэм! Чуеш, ці не!..

ПРАНЦІСЬ  
(устаючы)

Глупства, пане дабрудзею, глупства. Мае мазгі спрытныя.  
На табе, вось-цо-да, паеду, собственно, дамоў.

АГАТА  
(выводаячы Пранціся)

Бывайце здаровы! Пахвалёны Езус!.. Падла гэты, ламака,  
нарабіў работы! (Выходзяць, за імі—АЛЬЖБЕТА з клінком).

## ЗЬЯВА XIV

ПАҮЛІНКА—СЪЦЯПАН

СЪЦЯПАН

Ох, і дающца-ж гэтыя сваякі ў знакі. Але, дзякую богу,  
дэзве дзюркі ў носе і сканчылося,—ужо пазбыўся.

ПАҮЛІНКА

А даўно гэта таткаў гняды ўцек з Лужанкі, і татка  
дамоў пехатой прытрапаў?

СЪЦЯПАН

Што было, тое сплыло і болей, каханенькая, родненькая,  
ня будзе, як кажуць людзі.

ПАҮЛІНКА

Паглядзім. Заўтра кірмаш.

СЪЦЯПАН

Ня бойся, каханенькая, родненькая. Я кабылу злаўлю,  
але і ты глядзі, каб мне таго зяця злавіла, аб якім я табе  
сягоньня гаварыў.

### ПАҮЛІНКА

Што ён конь, ці вол, каб я яго яшчэ мела лавіць?

### СЪЦЯПАН

Ня конь і ня вол, а так сабе, дойная жывёліна.

### ПАҮЛІНКА

Дык татка яго і дойце, калі ён для вас такі дойны, а я і ня думаю.

### СЪЦЯПАН

Нічагутанькі, каханенъкая, родненькая. Надумаешся, ваша, як пакармлю бярозавай кашай. Вось толькі каб пагода была добрая, а то казаў ён, што на кірмаш не паедзе, калі будзе дождж ісьці.

### ПАҮЛІНКА

Ліха ня возьме! Гэткі цукер не размокне.

### СЪЦЯПАН

Каханенъкая, родненькая, як скажу, так і будзе; дазве дзюркі ў носе і сканчылося. Вось толькі трэба даведацца, ці будзе напэўна заўтра пагода. Купіў я сягоння каляндар—нейкі беларускі, як кажа крамнік. Пытаўся ў яго, ці піша аб пагодзе, дык крамнік гавора мне, што аб пагодзе напісана ў ім болей, як аб чым іншым. Значыцца, паглядзім праўды. (Ідзе і дастае з-за абраза каляндар, адтуль валіцца на зямлю фотографія. ПАҮЛІНКА, саскочыўши з ложка, падбягае падняць яе, але не пасьпівае).

### СЪЦЯПАН (падымамоючи фотографію)

А гэта што такое?

### ПАҮЛІНКА (хочучы адабраць)

Гэта мая. Аддайце мне, тата!

### СЪЦЯПАН

Я пытаюся—хто гэта?

### ПАҮЛІНКА

Ці-ж, тата, ня бачыце?

СЪЦЯПАН  
(са злоснай насымешкай)

Ха-ха-ха! Якім!.. Хай-жа ён прападзе саўсім.  
(Хоча рваць, Паўлінка адбіраць)

ПАЎЛІНКА  
(скрэзъ сълёзы)

Аддайце, татачка, аддайце, ня рвіце! ня зьдзекавайцеся  
над ім...

СЪЦЯПАН  
(адпіргнуўшы ад сябе Паўлінку)

Адчапіся ад мяне, гіблёука! Я вам тут наразводжу  
шашияў...

(Стукат у сенцах. Уходзяць—ПРАНЦІСЬ, АГАТА, а за імі—АЛЬЖБЕТА,  
ПАЎЛІНКА стаіць патупіўшыся, глытаючи сълёзы, і скубе пальцамі фартух).

### ЗЬЯВА XV

ПАЎЛІНКА—СЪЦЯПАН—АЛЬЖБЕТА—ПРАНЦІСЬ,—АГАТА

ПРАНЦІСЬ

Глупства, пане дабрудзею. Я, вось-цо-да, казаў, собственно,  
ня дзе падзенеца.

АГАТА  
(дражнячы)

Вось-цо-да, вось-цо-да! Сам кабылу, тудэма-сюдэма, па-  
ставіў у вас пад паветкай, а шукае за плотам. Дарма толькі  
поўзалі і сълядоў прыглядаліся.

АЛЬЖБЕТА

Ну, дзякую богу, што хоць нашлася. (Да СЪЦЯПАНА). Што-  
ты там круціш у руках?

СЪЦЯПАН  
(тыкаючи фотографію ў твар Альжбеце)

На, на! любуйся, якія празэнты атрымлівае твая да-  
чушка!

АЛЬЖБЕТА  
(закрываючи рукою твар)

Чаго соваешся... Такая яна і твая, як мая.

СЪЦЯПАН

Лжэш! Каб яна была мая, то была-б такая, як і я.

ПРАНЦІСЬ

Пакажы, пакажы, пане дабрудзею, што гэта за птушка?

СЪЦЯПАН  
(паказваючы)

На, глядзі, сваток! Павіншуй мяне з такой дачушкай і з гэтым, з гэтым гарэтыкам!

ПРАНЦІСЬ  
(разгляджаючы)

Эгэ! Гэта гэты разумненъкі, вучоны, грамацей... Собствен-но, Сарока, вось-цо-да.

СЪЦЯПАН

Але-ж, але! Якім Сарока.

АГАТА  
(да Съцяпана)

Тудэма-сюдэма, пакажэце і мне, сватка.

ПРАНЦІСЬ  
(да Агаты)

Ты, пане дабрудзею, баба, ня лезь сюды з цікавым но-сам. Собственно, пільний сваёй спадніцы і панчохаў, вось-цо-да. А мы суд, суд зробім... правы і скоры.

ПАҮЛІНКА  
(падходзячы да Альжбеты, ласкова)

Мамачка, адбярэце яе ў таткі.

АЛЬЖБЕТА

Што я з ім, дзеткі, зраблю? Яшчэ біцца будзе...

СЪЦЯПАН  
(да Пранціся)

А добра, сватка, кажаш. Зробім суд, перасуд, добрым складам над гэтым гадам. А які?

## ПРАНЦІСЬ

А такі, пане дабрудзею: стражнікаў пакліаць, спраўніку данясьці. Собственна, інквізытарскі суд зрабіць—па палавіне шась! і гатова, вось-цо-да.

## ПАЎЛІНКА

(кідаючыся да Сыцяпана і цалуючы яму рукі, скроў сълёзы).

Татачка, аддайце! Ня зъдзеквайцесь над ім!.. Ён-жа вам нічога благога не зрабіў...

## СЫЦЯПАН (са злосцю)

Спаць, спаць пайшла, калі гэткага знайшла! Спаць! (Рве фотографію).

## ПАЎЛІНКА

(з плачам апускаючыся на лаву)

Татка згубіць мяне хочаце... Гвалтам з хаты выгнаць.

## ПРАНЦІСЬ (дастаючы пляжку)

А цяпер, собственно, вып'ем хаўтурнага, вось-цо-да. (Пье).

## ПАЎЛІНКА

(усхапіўшыся з лавы, кідаецца да Пранціся)

Па кабыле сваёй пі хаўтурнага, а не па чалавеку, якога і падноскаў ня варт! (Вырываючы і разьбіваючы аб землю пляжку). Вось-цо-да!

## ПРАНЦІСЬ

(развесіўшы рукі, зъдзіўлены, як і ўсе)

О-о-о!!!

## ЗАСЛОНА

## А К Т Д Р У Г І

Тая-ж самая—што ў першым акце—съяцьца. За столом сядзяць: СЪЦЯПАН АЛЬЖЕТА і госьці—тры хлопцы і тры дзяўчыны. Мужчыны сядзяць з аднаго канца стала, а жанчыны—з другога. П'юць гарбату, наліваючы на сподкі; закусваюць. Дзяцюкі з дзяўчатамі жартуюць, перакідваючыся крошкамі ад хлеба. З левай стараны (гледзячы ад публікі) пры съячненіе ад бакоўкі—садзяць два музыкі і, зводзячы інструменты, съціха перагаварваюцца між сабой. Ля дзвярэй ад сендаў, у канцы куфра, на табурэце стаіць самавар. ПАҮЛІНКА, прыбраўшыся пасъяточнаму, увіхаецца каля гасцей. Трохі ў твары зъмяніўшыся; час-ад-часу ўздыхае і няўзнак паглядае ў акно; адно старавацца быць з усімі вясёлай і бойкай. Як падымаецца заслона—ПАҮЛІНКА нясе гарбату.

## З Ъ Я В А І

ПАҮЛІНКА—СЪЦЯПАН—АЛЬЖЕТА—ГОСЬЦІ—МУЗЫКІ

ПАҮЛІНКА

(стаўляючы гарбату перад Съяпанам)

Што-ж гэта нешта татавага зяця так позна ні слуху, ні духу? Ці ня зънюхаў ён, што ў мяне пасагу нямашака?

СЪЦЯПАН

Каханенка, родненка, не бядуй. Ня будзе Гірша, будзе чорт іншы.

ПАҮЛІНКА

(насымешліва)

Мала што будзе... Але-ж, калі мяне ўжо неяк, як цмокам, стала цягнуць да гэтага Бык... Бычка... Ах, як яго?..

СЪЦЯПАН

(з націскам)

Быкоўскага.

ПАҮЛІНКА

(падходзячы да другога канца стала)

Можа Адэльцы яшчэ шкляначку?

АДЭЛЬКА (государыня)

Дзякуй. Ужо напілася.

АЛЬЖЕТА

Ды бяры! Што там пытаешся! Панна Адэля только дэзве выпіла.

АДЭЛЬКА

Калі-ж болей ня хочацца.

ПАУЛІНКА

(забираючы шклянку)

Вып'еш, вып'еш, Адэлька,—зъмесціцца.

АЛЬЖЕТА

(падсоўваючы государям яду)

Старайцеся, государкі, старайцеся. Вось—сыр, масла, вандліна! Такі-ж сягоньня трохі папрацавалі каля полькі да ляпоніхі.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

(перажоўваючы і сёрбаючы)

Дзякуй, дзякуй! Мы стараемся.

СЪЦЯПАН

Чым хата багата—тым рада. Хлеб на стале,—рукі свае. Выбачайце толькі, каханенкія, родненкія, што гарэлкі няма. Але я ў гэтym не вінават. Хацеў узяць у Міхалішках, дык, як на ліх, манаполька цэлы дзень была закрыта.

МУЗЫКА

(у бок ад другога)

Каб не салгаў, дык-бы і ня жыў. Я сам бачыў, як пасцяля імши адбываўся з пляшкамі пры манапольцы нешпар.

ДРУГІ МУЗЫКА

Слухаць Скнера і больш нічога.

ПАУЛІНКА

(паставіўшы Адэлі шклянку, да аднаго з гасцей)

Можа пан Вінцусь яшчэ вып'е?..

ВІНЦУСЬ (госьць)  
(удіраючи канцом настольніка губи і лоб)

Яно-б то было ўжо і досыць, але, калі панна Паўлінка так  
пекна просіць, дык можна яшчэ са шклянчку.

ПАЎЛІНКА  
(ідучы са шклянкай)

Гэты ўжо дык пятую шклянку бабохае...

СЪЦЯПАН  
(да Альжбеты)

Ці добра хаця ты прасіла Пустарэвічаў? Чаму іх так  
доўга няма?

АЛЬЖБЕТА

Каб і не прасіла, то прыедуць. (З насымешкай). Пэўне, соб-  
ственno, кабыла заблудзіла.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Штось сягоння на кірмашы Якіма Сарокі ня было. А то,  
бывала, такім франтам паходжывае, што куды мяне вядзеш,  
пусьці мяне к чорту.

ПАЎЛІНКА  
(стаўляючы гарбату)

А пану Банадысю зайдрасьць, што так прыгадзеца не  
патрапіць, хоць мо' і мае за што.

ГОСЬЦЬ

Чымся гроши траціць на адзежу, я лепей іх каму пазычу.

ПАЎЛІНКА  
(садзючыся на ложку)

І працэнцік добры злуплю, каб аж у пяты другому за-  
калола.

ГОСЬЦЬ  
(самадавольна)

Хе-хе-хе! А паньне Паўлінцы злосыць яшчэ не адышла,  
што калісь гэтаму ягамосыці Сароцы ні за які працэнт не  
пазычыў.

## ПАҮЛІНКА

Вельмі-ж яму гэтым і не пашкодзілі. Нашліся людзі, што і без працэнтаў пазычылі і далі яму магчымасць паехаць на настаўніцкія курсы. Цяпер нічёй ласкі не патрабуе.

## АДНА З ГАСЬЦЕЙ

Пэўне, што не! Такі чалавек нідзе не прападзе.

## СЪЦЯПАН

(прыслушваючыся дагэтуль гутарцы аб Сароды)

Каханенькія, родненькія, кіньце аб гэтым съвінапасе гаварыць. Прыелася ўжо мне гутарка аб ім горш горкай рэдэзкі. І ці гаманеце аб ім, ці не гаманеце—усё роўна нічога ня выйдзе. Я ўжо яму даў дарогу.

## ПАҮЛІНКА

(неспакойна)

Якую дарогу?

## СЪЦЯПАН

А ты, каханенькая, родненькая, ня слухай вуши развесіўши, ды лепей гасьцей глядзі. Дэ́зве дзюркі ў носе і сканчылося.

(Нейкую хвіліну ціха. ПАҮЛІНКА падходзіць браць шклянкі, але ўсе адказавающа)

## АЛЬЖЕТА

Што-ж, выбачайце, госьцікі. Не хацелі піць і есьці, пасля самі будзеце жалець.

## СЪЦЯПАН

Выбачайце, выбачайце, каханенькія, родненькія, адно не скажэце, што ўсяго было ўдаволь, толькі прынукі ня было.

## КОЛЬКІ ГОЛАСОЎ

(устаючы з-за стала)

Дзякуем, дзякуем пану гаспадару і пані гаспадыні. Падмацаваліся, хвала богу, як лепей ня трэба.

## ПАҮЛІНКА

(устаючы з ложка)

Проша паненак сюды прысесці, а, паны кавалеры, вазьмече сабе табурэцкі ды вось тут падсядзьце, а я тымчасам пачастую гарбатай нашых музыкаў.

СЪЦЯПАН І АЛЬЖБЕТА  
(вылазячы з-за стала)

А як-жа—трэба, трэба!

(Даяўчаты садзяцца на ложку, хлопцы каля іх на табурэтах; жартуюць між сабой).

АЛЬЖБЕТА  
(падходзячы да музыкаў)

Хадзеце, міленькія, выпійце са шкляначку гарбаты.

МУЗЫКІ

Дзякуем пані! Мы ўжо сягоныня пілі.

АЛЬЖБЕТА

Мала што калі было, а цяпер трэба яшчэ падмацавацца.  
(Забірае інструменты і кладзе іх на куфар, садзіць музыкаў за стол і сама садзіцца. Да ПАҮЛІНКІ).

А ты, дзеткі, налі музыкам гарбаты!

СЪЦЯПАН  
(закурваючы люльку)

Выбачайце толькі, каканенькія, родненськія, што гарэлкі няма.

МУЗЫКІ

І бяз гэтых кропель будзем жывы.  
(Чуваць стукат у сенцах).

СЪЦЯПАН

А бач, нехта такі хоць нарэшце зъявіўся. Трэба ісьці ды глянунець, а то яшчэ ў дзъверы ня луча. (Ідзе).

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Нясі, божа нежанатага ды багатага!

АДНА З ГАСЬЦЕЙ

Жаніць будзем!

ПАҮЛІНКА

(стаўляе музыкам гарбату, падходзіць у вакно. У бок)

Ах, як-жа цёмненська!

## АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Каго так, панна Паўлінка, выглядаеце?

## ПАЎЛІНКА

Таго-ж—нежанатага ды багатага.

## З ЎЯВА П

ТЫЯ-Ж І АДОЛЬФ БЫКОЎСКІ.

## СЪЦЯПАН

(спатыкаючы Адольфа ў дэзверах)

А-а! Нарэшце зывіўся, дарагі госьцік! Што-ж гэта, каненкі, родненкі, так доўга чакаць на сябе нас заставіў?

## АДОЛЬФ

(вешаючы пальто на съцяне каля парогу)

Пахвалёны ў хату!

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

На векі! На векі!

## АДОЛЬФ

(вітаючыся са Съцяланам)

Выбачайце, што трохі прыпазыніўся. Але гэта вінават мой жарабец. Як панёс з гары, што каля Прытыкаў,— і мяне выкінуў, і вось зламаў, так што аж мусіў другую каламашку ўзяць; праз тое і замарудзіў.

## АДЗІН З МУЗЫКАЎ

(у бок да другога)

Каб ён толькі дыхаў. Які яго чорт нёс! Прыстаў конь, ды ўсё тут.

## ДРУГІ МУЗЫКА

Няўжо-ж што. У мае вочы заплаціў вясной за нейкую здыхляціну трыщцаць рублёў, і тая ўжо скарэй яго панясе.

## СЪЦЯПАН

(да Адольфа)

Проша-ж, проша далей, сюды, дзе бліжэй кут і дзе ўсе тут.

## АДОЛЬФ

Дзякую, дзякую вашэці. Проша са мной клопату не рабіць.

(Ідзе і з усімі вітаеца; АЛЬЖБЕТУ цалуе ў руку, стоячы к ёй бокам і на згінаючыся).

## АЛЬЖБЕТА

Проша, пана Адольфа, проша за стол! Можа вып'еце гарбаты і чаго закусіце? (Да ПАҮЛІНКІ). Паўлінка, налі пану Быкоўскаму гарбаты!

## АДОЛЬФ

(садзячыся за стол з другога канца ад музыкаў і закурваючы папіроску)

А што-ж у васпанства добра гуваць?

## СЪЦЯПАН

(присаджваючыся к сталу)

Ды што ў нас гуваць?—Старая баба ня хоча здыхаць, а маладая замуж ісьці.

## АДОЛЬФ

(самадавольна)

Хе-хе-хе! Старую трэба пшыдусіць, а маладую пшымусіць.

## АЛЬЖБЕТА

(да Съцяпана)

А, ваша, схадзі паглядзі, ці добра прывязаны конь пана Быкоўскага.

## АДОЛЬФ

Ня турбуйцеся. Я яго добра прывязаў.

## СЪЦЯПАН

Каханенкі, родненкі, хоць і прывязаў, але сена пэўна ня даў. У нас так: госьць як папала, а жывёліну дык трэба добра дагледзець. (Выходзіць).

## З Ъ Я В А Ш

ТЫЯЖ БЕЗ СЪЦЯПАНА

ПАУЛІНКА

(стайляючы перад Адольфам гарбату і сама садзячыся аподаль)  
Што-ж гэта пана Адольфа конь хацеў разънясьці?

АДОЛЬФ

А як-жа! Тры сотні вясной заплациў, і толькі клопату на-  
жыву. Але ў мяне ўсё так! Каровы мае кожная варта па якой  
сотні рублёў; як загілююць летам, дык і на добрым кані іх  
ня ўгоніш.

ПАУЛІНКА

(хітравата)

Пэўне і авечкі ў пана Адольфа таксама гілююць?

АДОЛЬФ

А так, так! Маю пятнаццаць старых і дваццаць маладых.  
Як ударыць гарачыня, дык яны чуць ня ўсе чыста круцяцца на-  
адным месцы.

ПАУЛІНКА

(ідучы па гарбату для сябе, у бок)

Матыліцы авечак мучыць, як і сам тут (паказваючы пальцам  
на сваю галаву) матылі мае, а думае, што яны зыгуюць.

АЛЬЖБЕТА

Якія-ж сёлета ўраджаі ў пана Адольфа?

АДОЛЬФ

А нішто сабе. (Відам лгучы). Жыта нажаў коп са дзьвесьці,  
аўса таксама са дзьвесьці, ячменю—з сотні.

АДЭІН З ГАСЬЦЕЙ

А колькі-ж у пана зямлі?

АДОЛЬФ

Валокі з паўтары добрыя будзе.

ГОСЬЦЬ

І лес ёсьць?

АДОЛЬФ  
(абціраючы хустачкай лоб)

А як-жа—ёсьць: з паўвалокі, калі ня болей. Сосна ў сасонку!

ГОСЬЦЬ

сенажаць ёсьць?

АДОЛЬФ

Ёсьць, ёсьць! Над самай рэчкай, таксама з паўвалочку. Мурог, як шафран.

МУЗЫКА

Дык у пана ўсяго з паўвалочку ворнай зямлі?

АДОЛЬФ

Н-нуу так! З добрую паўвалочку.

АЛЬЖБЕТА

У нас ворнай зямлі мусіць і са тры валокі будзе, і то мы столькі не нажалі.

ПАЎЛІНКА  
(сеўшы з гарбатай прыстале)

Пан Адольф лепши, відаць, за нас гаспадар.

АДОЛЬФ

О, у мяне гаспадарка ні ў чым ня зблыша. У мяне жонка і то будзе лепшая, як ува ўсіх.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Каб толькі не ўдалася наравістая.

ПАЎЛІНКА

Цікавасьць, ці пан Адольф ужо затаргаваў сабе якую?

АДОЛЬФ

Гэта, пакуль што, сакрэт.

ПАЎЛІНКА

А мне пан Адольф скажа?

АДОЛЬФ

Так. Але перш тату і маме, а пасля ўжо і васпаньні на самае вушка.

ПАЎЛІНКА  
(бяручы ў яго шклянку)

Добра, добра! Пан Адольф як ведаў, што я трохі глухавата.

АДОЛЬФ

Глухавата!?

ПАЎЛІНКА  
(ідучы па гарбату, у бок)

Трэба шэршня за нос павадзіць, каб і дзесятаму заказаў, як жонкі купляць.

АЛЬЖЕТА

Пан Быкоўскі, здаецца, у нас першы раз?

АДОЛЬФ

А так—першы!

АДНА З ГАСЬЦЕЙ

Дык пану трэба даць пацалаваць старую бабу.

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Пан Адольф толькі да маладых ды багатых лас, а стaryя ў яго ў рахунак ня йдуць.

АДОЛЬФ

А прауда, прауда! Я толькі да маладых маю імпэт.

АЛЬЖЕТА  
(у бок)

І дурны-ж ён, як відаць.

ПАЎЛІНКА  
(падаючы гарбату Адольфу)

Да каго гэта маеце такі імпэт, да дарагіх кароў, ці дарагіх кабыл?

АЛЬЖЕТА

Ды не! Пан Быкоўскі мае імпэт толькі да маладых дзяўчат.

АДОЛЬФ  
(п'ючы гарбату)

Але-ж, але. Толькі да маладых дзяўчат.

ПАҮЛІНКА

А кільчака часам з гэтага не нагоніце на язык?

АЛЬЖЕТА

Што ты?! Ці-ж пан Быкоўскі конь?

МУЗЫКА

(у бок да другога)

Конь, ня конь, а як відаць, дык быдлё парадашнае.

АДОЛЬФ

(да Паўлінкі)

Панна Паўлінка дык усё мне каплімэнты гавора.

ПАҮЛІНКА

(расясьянна)

Ага! Каплімэнты. (Да МУЗЫКАЎ). Мацу́йцеся, мацу́йцеся, музыканьцікі. А то ўжо ногі чэшу́цца. Так і хочацца з панам Адольфам сыпнуць лявоно́ху.

АДОЛЬФ

Фі! Я такіх мужыцкіх танцаў ня гуляю.

МУЗЫКА

(да Паўлінкі)

Дзякуем! Ужо як належыць сабраліся, цяпер можам і рэзнуць што-колечы для паненкі. (Садзяцца на свае месцы і зводзяць інструменты).

ПАҮЛІНКА

(да Адольфа)

А якія-ж вы танцы гуляеце?

АДОЛЬФ

Гэрц-польку, падзі-спаць, манчыз, падзі-кварту. (Выходзячы з-за стала, цалуе АЛЬЖЕТУ ў руку, да ПАҮЛІНКІ). Ну, што-ж? Можа, мы з паненкай папробуем?

ПАҮЛІНКА

Калі-ж я гэтых мудрых танцаў ня толькі што ня ўмею, але ніколі нават іх і ня бачыла.

АДОЛЬФ

Ня бойцеся! Я на ўсе лады выўчу паненку скакаць. (Бярэ ПАҮЛІНКУ, як да танцу, да МУЗЫКАЎ). Зайграйце нам гэрц-польку!

### МУЗЫКА

Мы гэтага ня ўмеем.

АДОЛЬФ

Ну, дык падэі-спаць!

МУЗЫКА

Першы раз чуем.

АДОЛЬФ

А можа падэі-кварту знаеце?

МУЗЫКА

І гэта першы раз чуем.

ПАЎЛІНКА

(як-бы бядуючы)

А-ей-ей! Вось табе і на! Так і не наўчуся гэтых панскіх танцаў.

АДОЛЬФ

Не бядуйце вельмі. Я буду вытылінгіваць на язык, а васпана толькі прыслухоўвайся ды вырабляй нагамі так, як і я.

ПАЎЛІНКА

Значыцца, будзем гуляць пад языком. (Сымех. АДОЛЬФ іграе на языку і бяз толку выкручваецца з ПАЎЛІНКАЙ).

АДОЛЬФ

(паказываючы)

Вось так, вось так! Правую нагу сюды, а левую туды. Галава ў левы бок, а задам пад парог, ды вось так!.. Раз, два троі, то направа, то налева... (Усе прыгляджаюцца да іх і съмлюцца).

### ЗЬЯВА IV

ТЫЯ-ЖІ ПРАНЦІСЬ—АГАТА—СЪЦЯПАН

ПРАНЦІСЬ

(п'яны)

Пахвалёны Езус. Вось-цо-да, пане дабрудзею.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

На векі! На векі!

ПРАНЦІСЬ  
(глянуўшы на Паўлінку і Адольфа)

А гэта што такія, собственно, за выкрутасы, як у цырку ці ў сумашэдшым доме?

АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Гэта, пан Быкоўскі навучае панну Паўлінку навамодных танцаў. (ПРАНЦІСЬ і АГАТА распранаюцца).

ПРАНЦІСЬ

Можна, можна далей круціцца, як у хваробе сьвятога Лявэнтага. Далей, далей! Рэз, два, трох, вось-цо-да!

АДОЛЬФ  
(далей паказваючы Паўлінцы)

Вось як, вось так! То направа, то налева. Рэз, два, трох!  
То туды, то сюды, ножка ў ножку, раз, два трох!

ПАЎЛІНКА  
(вырываючыся)

Не, такі нічога ня выйдзе. Ня кемкая я да навуки.

АДОЛЬФ  
(садзячы Паўлінку)

Гэта толькі трудна першы раз, а пасля пойдзе ўсё гладка, як пугай высмаліць! (Ходзіць па хаце, махаючы калі твару хустачкай. ПРАНЦІСЬ, АГАТА і СЫЦЯПАН садзяцца за стол; АЛЬЖБЕТА падае ім гарбату).

ПРАНЦІСЬ  
(закурваючы люльку са Сыцяпанам)

Собственна, пане дабрудзею, кабыла заблудзіла і праз тое трохі спазніліся. Але гэта глупства, глупства! Яшчэ падвой будзе, вось-цо-да.

АГАТА

Якое чорта заблудзіла! Пакуль аб'ехаў, тудэма-сюдэма, усю ваколіцу, як пагарэлец, дык і поўнач чуць не агарнула. Тудэма-сюдэма, усё гары тэй сабе шукаў.

ПРАНЦІСЬ

Ты, баба, собственно, маўчи, вось-цо-да! Ты нічога ніколі ня кеміш, а я маю розум спрытны. Я, пане дабрудзею, Барна-

шоў, дзе пайшоў, там і прайшоў. (Да гасьцей). А вы, маладзічкі, не зважайце, вось-що-да, ды танцуйце, пане дабрудзею, пакуль казінец на ўбіўся ў ногі.

### ПАЎЛІНКА

А праўду дзядзька кажа. Будзема гуляць, нашто дарма час марнаваць! (Да МУЗЫКАЎ). Зайграйце, калі ласка, польку, але такую, як ведаецце... каб аж съвет хадыром пайшоў!

(МУЗЫКІ іграючы польку; усе, апрача старых, танцуячы: АДОЛЬФ з. ПАЎЛІНКАЙ, другія госьці—хто з кім. За сталом ПРАНІЦІСЬ са СЫЦЯ-ПНАМ частуючца гарэлкай з пляшкі, якую першы прынёс з сабою).

А ДОЛЬФ  
(танцуячы, прыпявае)

Танцавала рыба з ракем,  
А пятрушка з пастанакем,  
А цыбуля дзівавала,  
Цо пятрушка танцевала.

ПАЎЛІНКА  
(адпяваючы)

А на печы, на лучыне,  
Дзеўкі гроши палічылі;  
Налічылі паўталера,  
Дый купілі кавалера.

А ДОЛЬФ

Дзяўчынечка суха, бляда,  
Я да ёбе ў госьці яда,  
І конікоў не жалую,  
Ўшыстку ночку машырую.

ПАЎЛІНКА

У гародзе ячмень родзіць,  
А да мяне Якім ходзіць.  
Радзі, радзі, ячмень, гусьцей,—  
Хадзі, хадзі, Якім, часьцей!

А ДОЛЬФ

Сядзіць голуб на галіне,  
Салавей на ветке;

С аднэй дзевушкай гуляю,  
Другая в прыметке.

### ПАЎЛІНКА

Ажаніся, не ляніся,—  
Будзеш панаваці:  
З аднэй будзеш сьвіні пасьвіць,  
З дфугой—заганяці.

### АДОЛЬФ

Наша поле камяніста—  
Ні праехаць, ні прайсьці.  
Нашы дзевачкі фарсісты—  
Нельга к ім і падыйсьці.

### ПАЎЛІНКА

Я фарсуха, ты католік;  
Ня руш мяне за падолік,—  
Мой падолік шоўкам шыты,  
Хто палезе, будзе біты!

### СЬЦЯПАН

(як сьціхла гульня)

Брава, брава, пан Адольф! Складзен да танцаў, як, не  
раўнуючы, закрыстыян да ружанцаў.

### ПРАНЦІСЬ (пацягваючы з пляжкі)

Глупства, глупства, вось-до-да! Собственno, хоць у кішэні пуста, за тое ногі сыпюць густа. Каб яму яшчэ ды мой  
розум растропны, дык зусім было-б добра, пане дабрудзею.

### АГАТА

Кінь ты ўжо, тудэма-сюдэма, плявуэгаць, як латак у  
млыне! Гуляюць—няхай гуляюць; ты сваімі качэргамі так не  
патрапіш.

### АЛЬЖБЕТА (да Пранціся)

Можа-б чаго, сватка, закусілі?

## ПРАНЦІСЬ

Глупства, вось-цо-да. Собствено, закушу, закушу. (Да ГАСЬЦЕЙ). А вы, пане дабрудзею, забаўляйцеся, пакуль гаспадар вон з хаты ня гоне, вось-цо-да.

## ПАЎЛІНКА (да Адольфа)

Можа, пан Адольф, съпяеце нам што-колечы? Я чула, што вельмі пекны голас маеце.

## АДОЛЬФ (астанаўліваючыся)

Э-э! які там пекны! Ось так сабе! Канешне, лепшы, як у іншых.

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Дык проща съпець. Мы ўсе просім.

## АДОЛЬФ

Калі ўжо так пекна просіце, дык можна. А якую-ж бы панна Паўлінка хацела?

## ПАЎЛІНКА

А ўсё роўна, ходзь якую! Ну, якая лепей у пана Адольфа выходзе.

## АДОЛЬФ (пяе няскладна, махаючи хустачкай па твары)

Плывае голембі,  
Летаё лабэндзі;  
З нашэго каханья,  
Пэўна, ніц ня бэндзэ.

## ПАЎЛІНКА

А такі-ж нічога ня будзе.

## АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Ці-ж гэта „голембі“ плываюць, а „лабэндзі“ лятаюць?!

## АДОЛЬФ

Ну, калі перабіваеце, дык саўсім ня буду пець.

## АЛЬЖЕТА

Хай пан Быкоўскі на іх не зважае ды пяе; ведама,—блазнота, што яны знаюць!

ПАУЛІНКА  
(паглядзеўшы ў вакно)

Выбачайце, пан Адольф! У мяне няумысьле вылецела слайцо.

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Выбачайце, выбачайце! Просім, просім. Больш ня будзем!

## ПРАНЦІСЬ

Собственno, пане дабрудзею, завядзі яшчэ сваю шарманку: яна ў цябе, прост, як грамафон, вось-цо-да, трубіць.

## АДОЛЬФ

Ну, ужо буду! Але калі яшчэ хоць раз перапыніце, тады загневаюся і саўсім кіну пець. Пейце тады самі!

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Не, не! Ня будзем!

АДОЛЬФ  
(пяе)

Гляжу я бяз толку на хладную шаль,  
І чорную душу церзае печаль.

ПАУЛІНКА  
(душачыся ад съмеху)

Ці-ж у пана Адольфа чорная душа?

## АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Нашто-ж глядзіш на яе, пан, бяз толку?

АДОЛЬФ  
(насупіўшыся)

Болей пець вам ня буду, хоць на каленях прасіце. Пейце сабе самі, калі такія разумныя! (Садзіцца).

## ПАУЛІНКА

Дык і съпяём, калі пан Адольф такі някемкі, што нават жартаў не разумее. (У бок). Эх, скарэй-бы ўсё гэта скончылася!

АДЗІН з ГАСЬЦЕЙ

А такі-ж съпяём, і ўсе разам.

ПАЎЛІНКА

(да Адольфа хітравата)

А пан Адольф нам паможа?

АДОЛЬФ

Ані думаў.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

А што мы съпяём?

ПАЎЛІНКА

„Дый куды-ж ты, дуб зялёны, пахінаешся?..“

АДОЛЬФ

Фі, мужыцкая!

ПАЎЛІНКА

А пан Адольф можа-б хацеў, каб завялі якога манчыза?!

ПРАНЦІСЬ

Собственno, вось-до-да, калі такой панская натуры, дык пазатыкай кудзеляй вушки, пане дабрудзею.

СЪЦЯПАН

(да Пранцісія съціха)

Каханенькі, родненські, ня кратайце яго! Ён, бачыш, як я ўжо і казаў, масьціца да маёй Паўлінкі. Як будзеш яму наругацца, дык гатоў яшчэ адбіцца, а я яго стараюся прыручыць.

ПАЎЛІНКА

Ну, дык што? Згода на гэтую?

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Згода, згода!! А пасъля другую.

ПАЎЛІНКА

Толькі ня зьбівацца з толку. Глядзець, як буду я рукамі тахты адбіваць.

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Добра, добра!

(Пяюць ПАЎЛІНКА, сумна ўсьміхаючыся, дырыгуе, пасъля і ПРАНЦІСЬ падходзе і пляжкай адмахівае тахты; МУЗЫКІ так-жа сваёй ігроў памагаюць).

Дый куды-ж ты, дуб зялёны,  
Пахінаешся?

Дый чаго-ж ты, мой міленькі,  
Задумляешся?

ПРАНЦІСЬ  
(як перасталі пець)

А цяпер, вось-цо-да, „Як-жа мне ня пець“, пане дабрудзэю.

АДОЛЬФ

Ізноў мужыцкую!

ПРАНЦІСЬ

Але, мужыцкую, але, вось-цо-да! А власпан, собственно, сваю пансскую схавай съвінням на сънеданьне.

АГАТА

(падходзіць і цягне Пранцісі за полы)

Кінь ты ўжо, тудэма-сюдэма, з поля сходзіцы!

ПРАНЦІСЬ

Вось-цо-да, адчапіся ад мяне, пане дабрудзэю!

ПАЎЛІНКА

Ну, будзем пець „Як-жа мне ня пець, як-жа ня гудзець?..“  
(Пяюць, як першую).

ПРАНЦІСЬ  
(як скончылі)

А цяпер, собственно, „Чачотачку“, пане дабрудзэю.

КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Чачотачку, чачотачку!

(Пяюць чачотачку)

Спарадзіла чачотачка семера дачок,

Спарадзіла невялічкіх семера малых...

АЛЬЖЕТА  
(як съціхлі)

Аддыхненце, міленькія, хоць трохі, а то замарыліся дужа.  
(Да ПРАНЦІСЯ). Хадзенце, сваток, за стол, ды можа чаго закусіце, бо і ты-ж памагаў.

ПРАНЦІСЬ  
(садзячыся)

Собственна, глупства, вось-цо-да. Маладым трэба пакаць, паказаць, пане дабрудзею, а яны ўсё патрапяць... правільна толькі навучыць іх. (Пропіваючы з пляжкі, да СЪЦЯПАНА). А ты, сват, трymайся, вось-цо-да. Ім ня дам, яны маладзічкі яшчэ, пасъпеюць.

СЪЦЯПАН

А праўда, праўда, сватка! Яшчэ іх пара не ўцякла  
(Выпівае).

ПАЎЛІНКА  
(каля гасьцей)

А што-ж мы цяпер будзем рабіць? Ужо напяяліся, дык можа ізвоў пагуляема?

ПРАНЦІСЬ  
(закусваючы)

Собственна, пачакайце, я зараз скамандую, пане дабрудзею, за што і як узяцца, бо мой разум растронены, а вы нічога ня ведаецце.

ПАЎЛІНКА

Ну, добра, пачакаем. (Да АДОЛЬФА). Што-ж гэта, пан Адольф, надуўся, як мыш на крупы, або, як апошняе ў печ усыпаўшы?

АДНА З ГАСЬЦЕЙ

Пан Адольф, відаць, закахаўся.

АДОЛЬФ

Ну, дык што, калі закахаўся?

ПРАНЦІСЬ  
(перажоўваючы яду)

Собственна, цяпер, вось-цо-да, пойдзем лявоніху, пане дабрудзею!

У С Е

Лявионіху! Лявионіху!

АДОЛЬФ

Ізноў мужыцкае!

ПАҮЛІНКА

(да Адольфа, прыпадхлебываючыся)

А мы з панам Адольфам сыпнем лявионіху, сапраўды, сыпнем! Адпусьцецеся на мяне грэшнью, болей ці ўдасца так весела з вами паскакаць.

АДОЛЬФ

Ды я ўжо вельмі ня гневаюся. Калі ўжо так хочаце, дык пойдзем, што-ж там надта такое?!

ПРАНЦІСЬ

(да музыкаў)

Собственno, рэжце, пане дабрудзею! (Да АЛЬЖБЕТЫ). А мы з свацей тупнем, вось-цо-да!..

СЬЦЯПАН

(да Агаты)

А мы з свацей, каханенькая, родненъкая!

(МУЗЫКІ іграюць лявионіху. Кабеты трохі ўпіраюцца, але паслья ідуць, за імі іншыя госьці. ПАҮЛІНКА з АДОЛЬФАМ)

ПРАНЦІСЬ

(прыпявае)

О, Лявионіха Сымоніха была,

Ды Лявиону хлеба, солі не дал!

О, Лявионіха Сымоніха, а-ей!

Не хадзі ламаць капусткі маёй!

АЛЬЖБЕТА

Хоць капуста зарасла лебядою,

Не пайду яе палоць за табою.

Прападзі ты і з капустай сваёй,

Ня сушы ты маладосьці маёй!

СЬЦЯПАН

О, Лявионіха, ты жонка мая,

Дый ня мытую сарочку дала;

Не качаную, ня мытую,  
Толькі шоўкам абашитую.

А ГАТА

А мой татка, дзевярусенька,  
Вядзі мяне памалюсеньку.  
Не вядзі мяне па пожынцы,  
Вядзі мяне па дарожынцы;  
На пожынцы мае ножкі ня йдуць,  
Па дарожынцы дык самі бягутъ.

А ДОЛЬФ

Як я бегаў, дык і бегаў,  
Абы мілую праведаў;  
Як каціўся, дык каціўся,  
Абы к мілай прыхіліўся.

ПА ЎЛІНКА

А калі-ж я у матулькі жыла,  
Як вішанька у садочку цвіла,  
Дасталася злому духу—мужыку,  
Ссушыў мяне, як ліпінку у духу.

А ДОЛЬФ

Ты, бярозачка, бярозачка мая,  
Ты, бярозка не цярэбленая;  
Твае лісьце не сярэбранае;  
Нашы дзеўкі не паседлівыя.

ПА ЎЛІНКА

Не вядзі мяне ні ў лес, ані ў сад,—  
Завядзі мяне к татульку назад;  
Не вядзі мяне ні ў лес, ані ў бор,—  
Завядзі мяне к татульку на двор!

ПРАНЦІСЬ

(як перасталі гульню, да Сыцяпана)

Собственno, і дала-ж твая баба мне дыхту, вось-цо-да.  
А ж лыткі трасуцца, пане дабрудзеню.

## СЪЦЯПАН

І твая, каханенъкі, родненъкі, не адстала,—аж дыхавіцу чуць мне не нагнала.

## АГАТА

Абодва вы кавалёвыя мяхі, тудэма-сюдэма, непаваротлівия, дык і здаецца, што нехта вам дыхту нейкага даваў.

## АЛЬЖЕТА

А праўда, свацейка, праўда. Ім только каля пляшкі круцица, а не з дарэчнымі жанкамі ляпоніху ісьці.

## ПРАНЦІСЬ

Ага, собственно, добра, што свацейка, пане дабрудзею, успомніла. (Дастае пляжку і частуецца з СЪЦЯПАНАМ).

## ПАЎЛІНКА (да Адольфа)

Ну, як-же пану Адольфу спадабаўся наш мужыцкі танец? Як я ўважаю, дык лепей у вас ляпоніха выходзе, чымся тое нейкае „падзі-кварт“а. І прыпейкі складныя знаедзе.

## АДОЛЬФ (нібы скромна)

А трохі ж нейкіх навучыўся калісъ.

## АДЗІН З ГАСЬЦЕЙ

Пара нам і чесьць знаць! Пэўне, ужо каля поўначы матаецца.

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Так, так, час рухацца дамоў!

## ПАЎЛІНКА (з аблягчэннем у бок)

Дзякуюй богу!.. (Да ГАСЬЦЕЙ). А можа-б яшчэ пагулялі?

## АЛЬЖЕТА

Кamu далёка, то яно так, а каму блізка, дык ня шкодзіць яшчэ пазабаўляцца.

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

He! He! Ужо час і пара!

## ПАҮЛІНКА

Ну, дык хай музыкі на адходнае хоць марша зайграюць,  
каб весялей усім сънілася і каб моцна, моцна ўсім спалася.

## СЪЦЯПАН

А гэта ня шкодзіць (Да МУЗЫКАЎ). Што-ж, каханен'кія,  
роднен'кія, зайграйце, калі ласка, яшчэ што-колечы на адходнае  
дарагім госьцікам, а там дзьве дзюркі ў носе і сканчылося.  
(МУЗЫКІ іграюць марш. ГОСЬЦІ адзяваюцца, адвітваюцца і выходяць, за  
імі—МУЗЫКІ).

## ЗЬЯВА V

ПАҮЛІНКА—АДОЛЬФ—СЪЦЯПАН—АЛЬЖБЕТА—ПРАНЦІСЬ і АГАТА

## СЪЦЯПАН

Вось і пацішэла трохі ў нашай хаце, няма ўжо каму скакаці.

## ПРАНЦІСЬ

Собственno, глупства, вось-цо-да. Было шумна, пане да-  
брудзею, і будзе шумна!

## АГАТА

А так, так, тудэм-а-сюдэма, як будзе вясельле ў Паўлінкі.

## ПАҮЛІНКА

Э-э, майго вясельля ніколі ня будзе, значыцца, і шумна  
ня будзе!

## АДОЛЬФ

Ці-ж у бацькоў маладога, паненка, думаецце, ня хваце на  
вясельле?

## ПАҮЛІНКА

Хваце, ня хваце, а такі вясельля майго ніхто ня ўбача...

## СЪЦЯПАН

Гэта, каханен'кая, роднен'кая, пабачым. Яшчэ я на тое  
ёсьць, і ў сваёй хаце гаспадар, а ня госьць! Жыта повен аруд  
і сала не адзін пуд.

## ПРАНЦІСЬ

Собственno, глупства, вось-цо-да. Часам ці вясельле, ці павесіў—адно на другое, пане дабрудзею, выходзে.

## АГАТА

А ты, „вось-цо-да“, прыкусі свой язык і ня тыцкайся, ту-дэма-сюдэма, туды, куды цябе ня просяць. Напіся, наеўся, дык і маўчы!

## АЛЬЖБЕТА (да Агаты)

Што-ж там, свацейка, такое? Сват-жа нічога благога ня кажа. (Да ПАҮЛІНКІ). Прыйбрай ты ўжо, дзеткі, са стала.

## ПРАНЦІСЬ

Собственno, ці съвіньні елі, ці шляхта папасвалася—гэтак, вось-цо-да, стол выглядае, пане дабрудзею.

## ПАҮЛІНКА

Добра, мамка, зараз. (Да АДОЛЬФА). А пан Адольф мне паможа?

## АДОЛЬФ

Калі патраплю, дык чаму-ж не? (Прыйбраюць са стала; пасудак стаўляюць на табурэце калі самавару).

## АЛЬЖБЕТА

Вы-бы, дзеткі, занясьлі пасудак на ту ю палавіну.

## ПАҮЛІНКА

Усё роўна; я пасъля занясу сама, а цяпер... (Паглядаючы хітравата на АДОЛЬФА) я баюся з панам Адольфам ісьці адна на ту ю палавіну!..

## АДОЛЬФ (нясучы пасудак, у бок)

Відаць, дзеўка ўлялюскалася ў мяне па самую шию.

## ПАҮЛІНКА (ідучы к сталу, у бок)

І собіла-ж богу стварыць гэткую чапялу недарэчную!

ПРАНЦІСЬ  
(да Паўлінкі)

А праўда, собственно, лепш старожа, як варожа, пане дабрудзею.

АГАТА  
(да Пранцісі)

А ты, „старожа“, не мялі попусту, а думай, як да хаты ісьці.

ПРАНЦІСЬ

Пане дабрудзею, дык і пойдзем; што-ж там, собственно, такое.

(Развівітающа або і выходзяць АЛЬЖБЕТА памагае прыбіраць са стала).

## ЗЬЯВА VI

ПАЎЛІНКА—АДОЛЬФ—СЪЦЯПАН—АЛЬЖБЕТА

ПАЎЛІНКА

Ня так, пан Адольф, бярэш шклянкі; трэба вось як. (Паказвае). Ну, і зграбны-ж! не раўнуючы—як вол да карэты.

АДОЛЬФ

А панна Паўлінка ўсё комплімэнты мне гавора.

ПАЎЛІНКА  
(у бок)

Дурню плюнь у вочы, а ён скажа: дождж ідзе!

АЛЬЖБЕТА

(да Съцяпана, які клюе носам за столом).

Што ты табаку важыш? Ідзі ды кладзіся спаць. Гэта-ж табе тут не карчма!

СЪЦЯПАН  
(сонна)

Каханенка, родненка, я наважу, а ты купіш. Сон—ня кепская рэч. Для чаго Калядкі—добрая сывяткі, што пад'еў, ды на палаткі. (Вылазячы з-за стала, да АДОЛЬФА). Каханенкі, родненкі, выбачай... Забаўляйся тут з Паўлінкай, а я прыкархну трохі... Сягоныя яшчэ досьвіта мяне мая ўспарола: (Адводзячы АДОЛЬФА ў старану). Ну, што? Як мая Паўліна... падышла пад мысьль?

АДОЛЬФ

О, важная маладзіца! Хоць сягоныня гатоў з ёю жаніцца.

СЪЦЯПАН

Ну, так тупай каля яе; толькі съмелы: яна дзеўка падатлівая, хоць можа і мае трохі якіх мухаў у носе.

АДОЛЬФ

Хэ-хэ-хэ! Я да ўсякай патраплю падлізацца.

СЪЦЯПАН

Ну, дык падлізывайся, каханёныкі, родненькі. (Адвітаецца і ідзе ў бакоўку).

## ЗЬЯВА VII

ПАҮЛІНКА—АДОЛЬФ—АЛЬЖБЕТА.

АЛЬЖБЕТА

(съпіраючы стол)

А ты, Паўлінка, можа ў карты пайграеш з панам Адольфам?

АДОЛЬФ

(закурваючы)

Ды і мне ўжо трэба зьбірацца дамоў.

ПАҮЛІНКА

Ці-ж пан Адольф рассыпаўся, што маніцёсся зьбірацца?  
Заедзецце яшчэ; каня-ж маецце ня жартачкі..

АДОЛЬФ

О, конь мой добры!

АЛЬЖБЕТА

Ну, дык і чаго-ж съпяшацца?.. Нам старым, як той кажа,  
такая рэч: пад'еў ды на печ.

ПАҮЛІНКА

(у бок)

Чаго \*добраага—заначуе, вось будзе бяда! (Голосна). А пагода сягоныня ня дрэнная. Нават месяц съвеціць, што рэдка на Пакровы. Будзе добра для пана Адольфа дамоў ехати.

АДОЛЬФ

А хоць-бы і дрэнная, дык мне блізка, жарабец мой у момант дамчыць.

АЛЬЖБЕТА

(да Паўлінкі)

Ну, дык паглядзі-ж ты, дзе карты, ды пазабаўляйцеся яшчэ трохі з панам Адольфам, бо я, мусіць, зраблю съследам за дзедам. Трохі-ж сягоныня такі натупалася.

АДОЛЬФ

Проша, проша, панічка! На нас, маладых, не зважайце.

АЛЬЖБЕТА

А ўжо-ж я такі і пайду.

АДОЛЬФ

(далуючы ў руку Альжбету).

Хутка і я паеду, вось толькі дам аднаго гаспадара панне Паўлінцы.

ПАЎЛІНКА

Паглядзім—хто каму?! (Шукае карт. АЛЬЖБЕТА выходаіць у бакоўку).

### З ЎЯВА VIII

ПАЎЛІНКА—АДОЛЬФ

АДОЛЬФ

Чаго паненка шукае?

ПАЎЛІНКА

Таго, чаго яшчэ ня маю, карт.

АДОЛЬФ

(глянуўшы на вакно).

А вось яны, на вакне.

ПАЎЛІНКА

(у бок)

Думала, што ня ўбачыць; скарэй-бы можа з хаты выпхнула, не найшоўшы карт. (Да АДОЛЬФА). Ну, калі ёсьць, дык будзем іграць. (Паглядзеўшы ў вакно). А ў што?

АДОЛЬФ

У гаспадара.

ПАҮЛІНКА

Гэта, значыцца, у дурня?

АДОЛЬФ

Ну, гэта толькі мужыкі так гавораць. (Раздае карты).

ПАҮЛІНКА

А як пан Адольф думаў, хто мы? То-ж таксама мужыцкага роду.

АДОЛЬФ

Першы раз чую!

ПАҮЛІНКА

Ды і пан Адольф таксама мужыцкага роду. (Іграюць у карты).

АДОЛЬФ  
(зъдзіўлены)

І я?!

ПАҮЛІНКА

Але, але! Калісь былі ўсе мужыкі, ну дык цяпер кожны чалавек мужыцкага роду, хоць каторы і прыкідваецца панам ці графам. Ды і што гаварыць! Адам і Эва і то былі мужыкамі.

АДОЛЬФ  
(зъдзіўлены)

Адам і Эва?!

ПАҮЛІНКА

І Ной і Езус...

АДОЛЬФ

Што я чую? Адкуль гэта, панна Паўлінка, усё ведаец?

ПАҮЛІНКА

Ого, не скажу!

АДОЛЬФ  
(просячы)

Проша сказаць.

ПАҮЛІНКА

Ня тэй б'іде! Вот салапяка!

АДОЛЬФ  
(паправіўшыся)

Ды скажэце!

ПАҮЛІНКА  
(нецярпіва)

Ну, добра. Запытайцесь ў Якіма Сарокі: ён усё вам расскажа. (АДОЛЬФ праігрывае). Дурань пан! Дурань пан!

АДОЛЬФ  
(папраўляючы)

Гаспадар. (Раздае карты).

ПАҮЛІНКА  
(у бок)

Які чорта гаспадар, калі дурань?!

АДОЛЬФ

Што панна Паўлінка кажа?

ПАҮЛІНКА

Кажу: але, гаспадар. (Хвілю маўчаць. ПАҮЛІНКА ў бок). Што тут гаварыць з гэтай вандзонкай. І трymae-ж яго нядобрае! (Да АДОЛЬФА). А ці, пан Адольф, жаніца хochaце?

АДОЛЬФ

Ой, страшэнна хачу. А панне Паўлінцы замуж хochaцца?

ПАҮЛІНКА

Ого, яшчэ і як хochaцца!.. Калі ўдасца, дык яшчэ і сягоньня можа пайду.

АДОЛЬФ

А я-ж яшчэ з таткам і мамкай вашымі нічога аб гэтым не гаварыў.

ПАҮЛІНКА

Аб чым—аб гэтым?

АДОЛЬФ

Ну, аб тым, як я жаніца буду, а панна Паўлінка замуж ісьці. (Праігрывае).

ПАЎЛІНКА

Ізноў пан дурнем! Ізноў дурнем!

АДОЛЬФ

Гаспадаром!.. (Раздае карты).

ПАЎЛІНКА

А можа ўжо будзе? Нешта спаць як-бы хочацца. (Зывае, устае і паглядае ў вакно. У бок). А што, калі ня прышоў?

АДОЛЬФ

(не пачуўшы)

Хто не пайшоў?

ПАЎЛІНКА

Я кажу, каб хаця дождж не пайшоў. (З удаванай жаласцю). Я так жалею, так жалею пана Адольфа, каб не замок, што аж тут нешта трасецца. (Паказвае на грудзі).

АДОЛЬФ

І я таксама панну Паўлінку жалею і цяпер і потым...

ПАЎЛІНКА

Калі гэта потым. Як пан Адольф яшчэ дурня возьме?

АДОЛЬФ

Ды не! Тады, як будзем... як будзем... ну, як гэта сказаць.

ПАЎЛІНКА

Ізноў скруціў! (Папраўляе). Вось гэтак было, гэтак біць трэба, а з гэтай хаджу, і пан Адольф ізноў дурань, дурань, дурань!

АДОЛЬФ

Гаспадар!

ПАЎЛІНКА

Усё роўна, хоць гаспадар, але, як карты паказваюць, дык дурань!

АДОЛЬФ

Хай будзе і так! Цяпер за тое, што панна Паўлінка мянє гэтак абыграла, вазьму ды паеду. (Устае).

ПАЎЛІНКА  
(з аблагчэньнем, у бок)

Сабраўся такі нарэшце.

АДОЛЬФ

Дабранач паньне Паўлінцы! Проша чакаць,— я прыеду па  
канчатак.

ПАЎЛІНКА

Забярэце лепей яго цяпер!

АДОЛЬФ

Каго?

ПАЎЛІНКА

Ды канчатак той.

АДОЛЬФ

А панна Паўлінка ўсё жартуе. (Адвітаецца. Выходзячы, у бок).  
Вот так на ўсе бакі дзеўка! Адным словам, як сторублёвая  
кабыла. Гэткая—дыхт для мяне жонка!

## ЗЬЯВА IX

ПАЎЛІНКА (адна)

ПАЎЛІНКА  
(неспакойна)

А той, можа, хай-бы лепей і ня прышоў! Так усё неяк у  
сярэдзіне трасецца... І нашто гэта я яму абяцала? Лепей  
было-б пачакаць. Што тут рабіць? (Ходзіць ад вакна да вакна і па-  
тлядае). Падшахнула-ж мяне нядобрае на згоду прыстаць! (Сумна-  
весела). А можа ня прыдзе?.. (Сумна). А калі ня прыдзе, то зна-  
чыцца, ён ужо мяне ня любіць болей. Не, няхай прыдзе лепей,  
а там, што будзе, то будзе. Трэба паваражыць. (Стукае ў пальцы).  
Прыдзе, ня прыдзе, прыдзе, ня прыдзе, прыдзе... (Весела). Пры-  
дзе, прыдзе! А цяпер—любіць, ці ня любіць? Ну, гэта трэба  
на карты паваражыць. (Бярэ і перакідае карты). Любіць, ня любіць,  
к сэрцу прыжме, к чорту пашле; любіць, ня любіць, к сэрцу  
прыжме... (Весела). Так, так, любіць, к сэрцу прыщісьне! Ну,  
раз карты гэтак паказалі, то трэба зьбірацца. Але мушу ўпе-

рад паслухаць, ці съпяць старыя. (Ідзе і падслухоўвае ў дэверах: бакоўкі). Съпяць, ажно храпуць, як-бы суконкі дралі. (Падыхаць, глядзіць у вакно, задумваецца). Што тут узяць? Ага, трэба заглянуць у куфар. (Адчыняе куфар, капаецца ў ім; дастае пацеркі і прымрае). Во! гэта дык трэба забраць,—так мне з ім да твару ідзе. Ну, сукенку новую таксама трэба ўзяць. Усё гэта звязжам у хустку. (Рассыцілае хустку і складвае свае рэчы). А-а, і чаравічкі мушу забраць, бо ў чым-жа я з ім бегаць буду? Шнуроўвачку так-же вазьму, бо хто-ж яе тут будзе насіць?.. І-і!!! ужо болей, здаецца, нічога. (Звязвае і ідзе к ложку. Чуваць шорах за вакном. ПАҮЛІНКА сціхія). Ай, хтось там прышоў! (Весела). Прышоў, мой міленкі, прышоў! Такі карты праўду паказалі. (Ідзе к вакну). Хто там?

ГОЛАС З-ЗА ВАКНА  
(прыдушаны)

Я!.. Я!..

ПАҮЛІНКА  
(углядаючыся ў акно, у бок)

Нічагутэнкі ня відаць! Цемната страшэнная! (У вакно).  
Хто—я?

ГОЛАС

Я!.. Я!.. Ну, ці-ж не пазнала?

ПАҮЛІНКА

Пачакай мінутку. Вось я зараз. Толькі падушачкі звязжу і коўдру.

ГОЛАС

Ды мне нічога ня трэба!

ПАҮЛІНКА

Мала, што ня трэба, а я вазьму... (Хутка ідзе к ложку, звязвае падушкі і коўдру ў посьцілку). Ну, ужо гатова! (Адчыняе вакно і выкідае вузлы). Пераймай, а зараз—і мяне! (Да сябе). Трэба з бакоўкі ўзяць верхнюю вопратку і хустку, толькі-б хаця-ж старыя не прабудзіліся. (Зыніжае агонь у лямпе і ідзе ў бакоўку. Па неякім часе выходзіць стуль адзеўшыся). А цяпер і сябе трэба выкінуць! (Шыбка ідзе к вакну. Чуваць шорах у бакоўцы). Ай, нехта ўстаў!

## ЗЬЯВА X

### ПАҮЛІНКА—СЫЦЯПАН

СЫЦЯПАН  
(выбягае з бакоўкі, ахінуўшыся коўдрай)

Хто тут! Хто тут лазіць а поўначы? Альжбета! Альжбета!  
Хутчэй сюды! (ПАҮЛІНКА, перахрысьціўшыся, кідаеца ў вакно. СЫЦЯПАН убачыў). Гвалт! Злодзей! (Бяжыць к вакну і хватае ПАҮЛІНКУ за ногі). Альжбета! Скарэй сюды! Стрэльбу хватай!!.

## ЗЬЯВА XI

### ПАҮЛІНКА,—СЫЦЯПАН,—АЛЬЖБЕТА

АЛЬЖБЕТА  
(выбягае—як Сыцяпан—акрыўшыся коўдрай; уся трасецца)

Матачка найсъвентшая! Што тут робіцца?! (Мацае па съянне).  
Зараз, зараз нясу стрэльбу. (Хватае за гіру ад гадзінніка, гадзіннік з грохатам валіцца са съяны і разьбіваецца) Ай! што-ж я нарабіла!!

СЫЦЯПАН  
(трымаючы Паўлінку за ногі, да Альжбеты)

Куды цябе немач уперла? Падкруці хутчэй knot ды памажы цягнуць!..

АЛЬЖБЕТА  
(бяжыць к лямпе)

Ужо, ужо!

ПАҮЛІНКА  
(перавесіўшыся праз вакно)

Цягні, братка, ямчэй!

АЛЬЖБЕТА  
(падкруціўшы knot і бягучы к Сыцяпану)

Божухна мой! Гэта-ж Паўлінка! Скуль ты ўзяў таго злодзея.

СЫЦЯПАН

Каханенская, родненская, не мялі языком ды вось памагай цягнуць; там нейкі гад яе за рукі тримае.

## ПАЎЛІНКА

Мацней, мацней, браток!

## АЛЬЖБЕТА

(памагаючы Съцяпану цягнуць)

Што ты, дзеткі, здурэла, ці што?.. (Съцягаюць ПАЎЛІНКУ з вакна на хату).

## СЪЦЯПАН

Ты гэта, каханенъкая, родненъкая, куды манілася ляцець?

## ПАЎЛІНКА

(апіраючыся рукой аб стол, патупіўшыся)

Я!.. Я!.. хацела замуж ісьці!

## СЪЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА

Праз вакно?!

## ПАЎЛІНКА

А што-ж, калі татка і мамка праз дзъверы ня пускаеце.

## З ЎЯВА ХІІІ

### ТЫЯ-Ж і ПРАНЦІСЬ—АДОЛЬФ—АГАТА

## ПРАНЦІСЬ

(бяз шапкі ўвальваеца ў хату, трymаочы за каўнер Адольфа)

Собственno, пане дабрудзею, злодзея, злодзея злавіў, вось-цо-да.

## АГАТА

(цягнучы вузлы)

А як-жа, тудэма-сюдэма, з гэтымі катомкамі каля вашага вакна капаўся.

ПАЎЛІНКА, СЪЦЯПАН і АЛЬЖБЕТА  
Пан Быкоўскі?

## ПРАНЦІСЬ

А так, так, пане дабрудзею. Адольф, Адольф! Злодзей, собственно, вось-цо-да!

СЬЦЯПАН  
(да Адольфа)

Дык гэта ты мне хацеў дачку ўкрасыці, зладзюга, каханенъкі, родненькі!

АДОЛЬФ

(заікаючыся і не разумеючы ў чым рэч)

Я... я... зьбіўся тут каля саду з дарогі, дык хацеў у панны Паўлінкі запытатца праз вакно, кудой выехаць...

ПРАНЦІСЬ

Собственна, злодзей, злодзей! Вузлы з хаты праз вакно павыцягваў. Можа і шапку маю ўкраў.

АГАТА

Ты зараз, п'яніца, тудэма-сюдэма, і галаву забудзешся. Гэта-ж аж дамоў давалокся і тады толькі агледзеўся, што шапкі забыўся.

ПРАНЦІСЬ

Собственна, а баба нашто,—каб усяго пільнавала. Але злодзея, пане дабрудзею, злавіў, злавіў, вось-цо-да.

СЬЦЯПАН  
(да Паўлінкі)

Дык гэта ты, каханенъкая, родненькая, за яго хацела замуж уцякаць, як даведалася, што гэнага гада, гэнае плюгаўства за афішкі арыштавалі?!

ПАЎЛІНКА  
(глуха)

Божухна мой, божа! Якімку арыштавалі!!

СЬЦЯПАН  
(самадавольна)

Хе-хе-хе! ужо гэтае мужыцкае насеньне ня будзе больш наших съдзяжак паганіць.

ПАЎЛІНКА

Якімку арыштавалі! Майго саколіка ненагляднага арыштавалі.

СЪЦЯПАН  
(да Адольфа)

А ты, каханенькі, родненькі, негадаяй, вірутнік з-пад  
цёмнай гвяды, вон з маёй хаты, каб твая і нага тут ня была!  
Ня мог, як трэба, пахрысьціянску—з сватам, з запаведзямі  
маю дачку ўзяць, але, як злодзей, хацеў праз вакно вывалачы!  
Вон! Вон!

АДОЛЬФ

Я... я... толькі хацеў дарогі запытаца...

ПРАНЦІСЬ  
(развязываючы вузлы)

Собственно, злодзей, пане дабрудзею! Падушки і сукенкі  
дзяўчочыя праз вакно пакраў. К вурадніку, марш! К вурадніку,  
гішаль, вось-що-да!

ПАЎЛІНКА

Якімку арыштавалі! Маю зорачку ясную арыштавалі. (Дзіка).  
Ха-ха-ха! Эвяяры съляпия!!! (Як сноп, валіца на зямлю. Суматоха.  
Крыкі): Вады! вады!..

ПРАНЦІСЬ

Собственно, пане дабрудзею, у мяне ёсьць кроплі. (Дастае з  
кішэні пляжку і пырскае ў твар ПАЎЛІНЦЫ гарэлкай).

АГАТА

(кідаючыся да Пранцісія)

Тудэма-сюдэма, ашалеў!..

СЪЦЯПАН  
(панура)

Каханенькія, родненькія, дэвье дзюркі ў носе і скан-  
чылося.

ЗАСЛОНА.

Акопы. 3-VI—1912 г.

# П Р Ы М А К І

СЦЭНІЧНЫ ЖАРТ У АДНЫМ АКЦЕ

## А С О Б Ы:

МАКСІМ КУТАС

ПАЛАНЕЯ—яго жонка.

МАЦЕЙКА—іх сын.

ТРАХІМ СІНІЦА

ДАМИЦЭЛЯ—яго жонка.

КАЦЯРЫНКА—іх дачка.

ВУРАДНІК

СОЦКІ

СЯЛЯНЕ, СЯЛЯНКІ

Дзея адбываецца ў часе, калі былі манаполькі, на другі  
дзень сёмухі, у хаце Трахіма Сініцы.

## ЗЬЯВА I

### МАКСІМ (а дзін)

МАКСІМ

(ляжыць на ложку і разглядаеца па хаце)

Цьфу, каб цябе паляруш! Куды мяне, самдзеле, загнала нядобрае? Ці гэта я жыву, ці гэта я ня жыву, ці гэта я толькі сон съню? Папрабую сам сабе па носе стукнуць, а ну-ж пазнаю, на каторым я съвеце. (Ударае сябе па твары рукой). Ай, баліць, каб цябе немач! Значыцца, я на гэтым съвеце і, нават, ня сплю. Але як тут споўзаць па разум да галавы і на вясьці спраўку, куды мяне ліхаманка з сваёй хаты перавалакла? Бо-ж такі хата гэта не мая, як сабе, мае міленькія, хochaце. У маёй хаце павуцінне па ўсіх чатырох куткох, а тут бачу толькі на трох... У маёй—абразы: Юры на белым кані з доўгаю пікаю і Мікола ў бляшанай шапцы; а тутака, прауда, Юры ёсьць, але на месцы Міколы вісіць „Страшны суд“. Бэр! Які ён, самдзеле, страшны, гэты „страшны суд“! І давялося-ж мне папасьці ў хату з гэтым судом страшным! Пачакайце! Як гэта вышла? Учора была, здаецца, нядзеялі? Так, такі-ж нядзеялі, ды першая ў гэтым тыдні. Раніцай еў бліны. Паслья спаў да паўдня; устаўши, паабедаў ды йзноў хацеў легчы, але тут і вышла закаклюка. Мая Паланея, як распаланелася на ўсю свою моц, дык і сон мой прапаў аж да часу, калі я ўжо ня помню, як апыніўся на гэтым вось чужым ложку. Дзе-ж! Трэба ведаць! Прычапілася—канечна, каб я вёў кабылу пасьвіць. Нашла пастуха! Я кажу—не павяду! Яна кажа—павядеш! Я кажу—не мяшайся ў маю гаспадарку! А яна і паехала-паехала: а ты сякі-такі, а ты—ламака, а ты—абібока, а ты... а ты!.. Каб цябе ня знала, а пашла за Трахіма Сініцу, як ён да мяне сватаўся, дык-бы паняй была, а за табой, дурнем... Як сказала яна „дурнем“, ну дык, мае міленькія, хто-ж гэта

вытрымае? Калі-б хто і папраўдзе быў дурань, дык не засмакуе, каб яму ў вочы гэткі чын давалі—ды яшчэ хто? Родная-раднююсенькая жонка! Ну, як яна, значыцца, сказала, самдзеле, дурань, дык мяне аж за самыя вантробы забрала. Усхапіўся я, самдзеле, з ложка, адшпіліў дзялагу і ўжо думаю сабе... А яна—тут успамінаочы, ня дзяга, а мая жонка—вазьмі ды скапі мешалку. Ох, мае міленькія! Сам люцыпар, відаць, выдумаў гэтыя мешалкі, як падсоўваў нябожчыцы Еве яблыкі ў раі. Бо дайце-ж рады! Паліў я гэта яе—значыцца, мешалку, а ня Еву—колькі раз, на дробныя кусочки сек, і ўсё роўна: як прыдзе што да чаго, дык—на табе, і ёсьць! І каб цябе ліхаманка, яшчэ выдумалі стаўляць гэтыя мешалкі ў качарэжніку, каля парога. Значыцца, як углядзіў я, што мая баба бярэ гэты—згінь-прападэй!—пісталет бярозавы, ну, а я... што-ж я? Бачу, што непераліўкі, скапіў бравэрку пад пахі і, трymаючыся за паясніцу—гэта, каб ня спутала мяне самая патрэбная рэч,—ды гэта: скакель праз вакно! Балазе, што ходзь было адчынена. Ня думайце, мае міленькія, што гэта я съперапугу за даў так лататы. Гэта я так сабе, як вам сказаць, на далікатны манер пусціўся. Я-ж, як самі бачыце, пёўна, што яе не баюся. Ды што-ж бы было, каб даведаліся суседзі, што я ў сваёй аздабулькі пад хвартухом сяджу? Я не такі трус, як гэты Трахім Сініца: чуць яго Даміцэля мешалкай памеціцца, дык ён са страху аж дрыжыць. Ну, значыцца, як гэта я спакойна сабе выбег з хаты, узяў ды пашоў памаленьку на сяло. Дзялагу на сваім месцы замацаваў, бравэрку на плечы накінуў—гэта, значыцца, каб форсу больш было,—іду сабе па вуліцы, як нішто ні ў чым. Падходжу пад манапольку, глядзь—сидзіць мой Трахімка Сініца на ганку і трymае поўквартачкі ў руках,—гарэлачка й шкло аж пераліваецца на сонцы! „А мой-жа Кутасок!—гэта ён да мяне:—садзіся, кумочак-галубочак! А то я думаў-думаў, з кім-бы гэту палавінку ды яшчэ на палавінку перакрышыць?“ Ну, а я, канечна, чалавек натуры няўпарчывай: чаму-ж, думаю сабе, ад добраага суседа ласкі ня прыняць? (Пази-хае). Ха-ха-ха! Нешта йзноў спаць хочацца. (Соня). Селі мы гэтак сабе—я і Трахімка—асушылі паўквартачкі адну, другую, трэцюю. Сядзелец—каб яму і ў пекле здароўе было ды

панаванье—вельмі падатлівы ў нас: і ў нядзельку гарэлачкай таргуе, хоць гэта, кажуць, закон і забараняе. Вось цяпер, зна-  
чыцца, і ня помню, як я ў гэту не ў сваю хату папаў. Ведаю,  
што за нешта рукі пабілі, барыш нейкі пілі, цалаваліся. Тра-  
хімка съязу пусьціў, і я ня вытрываў, размасльліўся, а там...  
а там, хоця лопні, нічога ня ведаю!.. (Праз сон). Можа як засну,  
дык прысынё, хто я й дзе я?.. (Засыпае).

## ЗЬЯВА II

### МАКСІМ—КАЦЯРЫНКА

КАЦЯРЫНКА

(адаеўшыся пасьвяточнаму, у руках кветкі і з кветак вяночак на галаве,  
убягает ў хату, напіваючы)

Ой, чуць, маці, чуць,  
Дзе малойцы п'юць!  
Вясёлая там вуланька,  
Куды яны йдуць.

А знай, маці, знай,  
Дачку замуж дай!  
Ня дай мяне за п'яніцу,—  
После-ж будзе жаль.

Дачушка мая,  
Родная мая.  
Шукай сабе, выглядывай—  
Яшчэ-ж малада!

Матулька мая,  
Родная мая!  
Я й шукала, выглядала  
І ўжо выбрала.

(Круціцца перад люстэркам і прышпіляе да грудзей кветкі)  
Ха-ха-ха! Якраз, як маладая да шлюбу, сягоныя я пад-  
нядзелілася! Як убачыць Мацейка, дык ота-ж уцешыцца! Ох,  
і ўмее-ж ён абнімацца й цалавацца! А каб было каму? Ці даў-  
но разам у бабкі гулялі і ў поле ганялі, а ўжо—на табе! За-  
дзявочымі спадніцамі так і бегае, як падсмелены. І нячысьцік  
яго ведае, адкуль гэта ўсё ў яго бярэцца? Так абніме, так да  
грудзей прыцісьне, ажно неяк млюсна-млюсненка робіцца.

А як пачне цалаваць і цалаваць без канца, дык, даліпантачкі,  
твар гарыць, проста, як хто яго крапівой высек. Ох, Мацейка,  
Мацейка! Штосьці зашчыльна ты ка мне прыліпаеш, каб не  
наварылі гэтак мы з табой якой саладухі. (Максім храпе). Ай,  
гета-ж тата на ложку! А я думала, што ўжо пашоў. Ну, добра,  
што хоць съпіць, як апошняе ў печ усыпаўши, а то было-б  
паранкі і мне і Мацейку за такую маю гутарку.

(Далей круціцца перад люстэркам, прымірае, як лепей, вянок і напявае).

У гародзе качка,

За гародам качка.

Любіць, любіць мой міленькі,

Хоць я не дварачка!

У гародзе мята,

За гародам мята.

Любіць, любіць мой міленькі,

Хоць я не багата!

У гародзе птушка,

За гародам птушка.

Любіць, любіць мой міленькі,

Хоць я не падушка!

У гародзе вішня,

Ля вішні—чарэшня.

Любіць, любіць мой міленькі,

Хоць я не яешня!

Ха-ха-ха! Хоць я не яешня, а пэўна, як глядзіць на мяне,  
дык сълінкі так і цякуць. Каб толькі папусьцілася, дык зьеў-бы  
мяне і не ablizaўся-б нават.

У гародзе дзічка,

За гародам дзічка.

Любіць, любіць мой міленькі,

Хоць я невялічка!

Ой, ой! Хоць я і невялічка, але добра ўжо ведаю, чаго хлап-  
цом ад мяне хочацца.

У гародзе хатка,

За гародам хатка. (Глянуўши ў вакно).

Ой, ідзе ўжо мая мамка—

Будзэ вайна з таткай.

### ЗЬЯВА III

#### МАКСІМ—КАЦЯРЫНКА—ДАМИЦЭЛЯ

ДАМИЦЭЛЯ

(уваходаіць з судамі вады і стаўляе іх калі парога на прылаўку.  
Да Кацярынкі)

А ты гэта, сарока, чаго так ухмыляешся да люстэрка,  
як серада на пятніцу? Эвалаклася недзе, а тут аднай мне  
хочь падарвіся: ні вады каму прынесьці, ні ў хаце прыбраць.  
Зараз-жа мне хату замятай! (Порацца качаргой у печы).

КАЦЯРЫНКА

(замятаючы хату)

Чаго, мамка, разъехалася, як прачыстая па сенажаці?  
Я-ж не сядзела, рукі злажыўши. (Расцягваючы) У-ста-ла, па-  
мы-ла-ся, павяла ця-луш-ку, напасьвіла, назьбірала кве-та-чак  
і вяночек спляла! (Кідае венік, зьнімае вянок і хоча надаець яго матцы).  
Паглядзеце, які харошанькі! А як ён мамцы йдзе да твару!  
Даліпантачкі, хочь да шлюбу мамку вядзі! Каб татка ўгледзіў,  
вота-б пацалаваў з любасцю!

ДАМИЦЭЛЯ

(зрываючы вянок)

Адчапіся, назола! Я ўжо на каптур замяніла свой вянок  
у царкве, а ты, з вялікай рызыкі, каб толькі ня згубіла свайго  
дзе пад плотам.

КАЦЯРЫНКА

(ізноў налажыўши сабе вянок на галаву, замятаючы хату)

А скажэце, мамачка: ці гэта ня ўсё роўна будзе, ці вянок у  
царкве на каптур прагандляваць, ці згубіць яго пад плотам?  
А мо' і мамка перш згубіла, а паслья памяняла?

ДАМИЦЭЛЯ

Замятай вось лепей, а не мялі языком, як калатоўкай!  
Яшчэ молада ўсё ведаць—што трэба й што ня трэба.

КАЦЯРЫНКА

(круцячыся з венікам і прыпываючы)

Сама хату падмяла,  
Сені выпратала;

Сама сябе палюбіла,  
Сама высватала.

ДАМІЦЭЛЯ

Пацеры ді згаварыла, што так выкручваешся, як скурат на агні? Бяры настольнік і засьцялі стол! Сънедаць даўно ўжо пары.

КАЦЯРЫНКА  
(засьцілаючы стол)

А мамка тату будзеце, а то ўсю гаспадарку сваю пра-  
сыпіць.

ДАМІЦЭЛЯ  
(ставляючы на стол яешню і бліны)

Глядзі, каб ты толькі сама сябе не праспала, а за баць-  
ку ня бойся!

КАЦЯРЫНКА  
(глянуўшы на яду)

Ого! Мамка сягоньня бліноў і яешні напякла.

ДАМІЦЭЛЯ

А нешта-ж ты ня ведаеш, што сягоньня толькі другі  
дзень Сёмухі? (Ідзе да ложка і будзіць МАКСІМА). Трахім! Трахім!  
Уставай! Годзе табе адлежваць бакі! Паўдня ўжо на дварэ!  
На стале сънедањне! Уставай! (Прыгляджаючыся да бравэркі). Ад-  
куль ён гэту бравэрку съягнуў? Гэта-ж ня наша! Паглядзі,  
Кацярынка!

КАЦЯРЫНКА  
(прыгляджаючыся)

Але-ж, ня наша! Мусіць, тата памяняў з некім, як мамка  
вянок на каптур.

ДАМІЦЭЛЯ

Ды ўжо-ж недзе памяняў, бо ўчора, апоўначы, п'яны  
прышоў, чудзь памагла на ложак узбрацца. (Тузгочы МАКСІМА).  
Уставай-жа, каб ты ня ўстаў! А то зараз мешалкай.

МАКСІМ  
(усхапіўшыся і хрысьцячыся)

Цьфу, ізноў мешалка! Каб яе пярун пашчапаў!  
(ДАМІЦЭЛЯ і КАЦЯРЫНКА адскакваюць ад ложка, зьдзіўленыя, пера-  
пужаныя).

ДАМІЦЭЛЯ  
Гэта-ж не Трахім!  
КАЦЯРЫНКА  
Гэта-ж ня тата!

разам.

МАКСІМ  
(праціраочы вочы, у бок)

На табе! Хата чужая, баба чужая, а заместа майго ўласнаручнага сына—нейкае спаднічнае стварэнъне! Вось так папаўся ў нерат—ні ўзад, ні ўперад! Ну, Максім! Ламі мазгі, каб не прапаў саўсім.

ДАМІЦЭЛЯ  
(прыгледзеўшыся)

Ды гэта-ж наш кум—Максім Кутас!

КАЦЯРЫНКА

Ха-ха-ха! Татка на дзядзьку Максіма перакуліўся! Ха-ха-ха!  
Тата—ваўкалак, ваўкалак!

МАКСІМ  
(ахіліўшыся бравэркай, садзіцца на ложку)

Што я тут бачу? Гэта-ж Трахімава хата і яго баба! (Да ДАМІЦЭЛІ). А мая-ж Даміцэлька! Ці ня ведаеш, якім-такім манерам я сюды папаўся?

ДАМІЦЭЛЯ

Я зараз манеры выганю васпану з галавы! Дзесятаму заражаш, як чужых жонак поначы ашукваць. (Ідзе ў качарэжнік і бярэ мешалку).

КАЦЯРЫНКА  
(у бок)

Быў адзін тата, а цяпер аж два! (Да МАКСІМА). Мусіць, дзядзька, сягоныня кепска з мамкай вянок на каптур гандляваў, дык яна хоча прыдатку даць.

МАКСІМ  
(чухаочы галаву)

І ўпутала-ж мяне нядобрае ў гэту авантuru! Яшчэ з гэтай бабай можа й дам як-колечы рады, але што будзе, як мая Па-

ланея ды Трахім даведаюцца? А тут яшчэ гэты, як на без-  
галоўе, „Страшны суд“ вісіць на съязне! (Да ДАМІЦЭЛІ). Кумачка,  
Даміцэлька! Кінь ты гэту мешалку: я сваёй маю аж вось  
пакуль! (Паказвае на шыю).

ДАМІЦЭЛЯ  
(прыступаючы да Максіма з мешалкай)

Я цябе пытаюся: чаго ты ўбіўся ў чужую хату? Га?

МАКСІМ

А я ў свацьці пытаюся: чаго я ўбіўся ў чужую хату?

КАЦЯРЫНКА

Ха-ха-ха! А я ў мамкі і дзядзькі папытаюся, чаму ў мяне  
цяпер два таты?

ДАМІЦЭЛЯ  
(чуць не галосячы)

А божухна мой, бацюхна! І собіла-ж, каб гэтаке ліха  
ні за што, ні пра што звалілася на маю галаву?! Гэта-ж, як  
даведаюцца на сяле, на вуліцу нельга будзе паказацца: вочы  
заплююць. Ды яно й варта: маю, дзякую богу, свайго чала-  
века, хоць у гадох, але хай так яшчэ й малады дакажа; дачку  
аддавай хоць у пятніцу замуж, а тут—на табе!—гэты чорт!  
І каб я хоць пальцам на яго калі кіунула. (Трасучы мешалкай).  
І-і, лабідуда няшчасны! Чаму ты, ідучы сюды, галавы сабе не  
зьбяёдаў або кастылёў сваіх не павыкручваў?!

МАКСІМ

Чаму лепей мяне маці малога, у начоўках купаючы, не  
үтапіла, чымся я меў дачакацца гэтакага сораму? Сам я, дзякую  
богу, не маладзёначак, сын каля дзевак юрыць ды свая кабе-  
ціна яшчэ ня зломак, хоць, не раўнуючы, палі забівай, а тут—  
на табе! Яшчэ гэта з мешалкай, ведзьма кіеўская!

КАЦЯРЫНКА  
(у бок)

Ужо мы з Мацейкай сваякі!

## ДАМІЦЭЛЯ

Што я скажу—як даведаецца—свайму Трахіму?

## МАКСІМ

Куды я дзенуся—як даведаецца—ад сваёй Паланеі?

## КАЦЯРЫНКА (у бок)

Як гэта я, пасьля такога сваяцтва, буду цалавацца з Мацейкай?

## ДАМІЦЭЛЯ (з рызыкай)

Гэта ты ўсё, гад, наварыў гэтай саладухі, каб цябе зямля не насіла, абібок пракляты! Бяссорамнік! А яшчэ—кум! Хоць-бы пайшоў, злыдзень, дамоў у сваёй пары, каб мае і людзкія вочы на бачылі!

## МАКСІМ

Ня я, а ты, ведзьма, вінавата! Нарабіла пекла і маёй і сваёй хаце, ды яшчэ рызыкуе. Нашто пусьціла на свой ложак, калі бачыла, што гэта я—ня я?

## КАЦЯРЫНКА (у бок)

Шкода, што мамка дзядзьку падсаджвала!

## ДАМІЦЭЛЯ (заламаўшы руکі, съяззвіва)

І што тут рабіць, што чыніць? Ня будзе ўжо мне жыцьця з Трахімкам, на векі-вечныя ня будзе! Прапала маё сумленне кабечас, за німашто прапала! Асталася адна съежка-дарожка: пайду ўтаплюся ды ўсё тут! Хай мяне ўжо цяпер халодная вадзіца галубіць, а ня мой саколік, Трахімка. (Плача, абапёршыся на мешалку).

## МАКСІМ

Страшны суд будзе дома, ох, на ўсё жыцьцё маё страшны! Не зазнаць ужо мне на векі-вечныя дабра і спакою са сваёй Паланейкай. Які я цяперака к чорту муж яе? Як там ня было, а ўсё такі перажыў век паводле боскага прыказаньня, хоць моі былі якія грашкі тайныя, але не такія-ж ужо яўныя! А цяпер...

цяпер адно збаўленыне асталося для сьвятога яе і майго спакою: дзяга ёсьць, пайду і павешуся. Хай пятля раменная маю шыю абыйме заместа ручак цёпленькіх маёй Паланейкі. (Зьевесіў галаву і задумваецца).

### КАЦЯРЫНКА (у бок)

На табе, баба, груцы з бобам! Да нашага сваяцтва з Мацейкам прыбудзе яшчэ жалоба.

### ДАМІЦЭЛЯ

Нічога такі іншага ня выходзіць: пайду тапіцца! Апошнія мінuty прышлі майго жыцьця. (Да КАЦЯРЫНКІ). Як прыдзе татка, то скажы, дзеткі, што ўтапілася вось праз гэтага... Дзе мая толькі хустка? (Шукае хустку).

### МАКСІМ

Няма інакшае рады: пайду павешуся. Апошні канец на мяне прышоў. (Да КАЦЯРЫНКІ). Як убачыш, Кацярынка, маю Паланею, дык скажы, галубка, ёй, што я павесіўся вось праз гэту... Дзе толькі мая шапка? (Шукае шапку).

### ДАМІЦЭЛЯ (закручваючы хустку)

Бывай здарова, дзеткі. Кланяйся тату! (Хоча выходаіць).

### МАКСІМ (надзяваючы шапку)

Бывай здарова, Кацярынка! Кланяйся маёй Палане! (Хоча выходаіць).

### КАЦЯРЫНКА (у бок)

Я думала, што яны жартуюць, ажно такі папраўдзе шукаюць гуза. (Забягтаючы ад парога да Максіма і Даміцэлі). Што гэта вы? За ноч клёпкі ўсе ў галаве пагублялі? Мала аднаго граху, дык хочаце яшчэ другі на душу браць! Вось лепей памірэцеся ды думайце, як з гэтай бяды выкараскацца, каб воўк быў сыт і каза цэла. Сьнеданыне на стале застыне, зглуміцца, а яны скарэй вешацца, тапіцца! Калі ўжо так ня хочаце мірыцца,

то хоць бяз міру пад'ежце, тады і работа складней пойдзе,  
як пацяжэце. А памойму, лепш не съмяшэце людзей і ўсё тут!

### ДАМИЦЭЛЯ

А мо' і праўду кажаш, Кацярынка? Што ты, кумок,  
на гэта?

### МАКСІМ

Дый, памойму, свацейка, гэтак лепей будзе... У жываце  
майм ужо даўно салаўі пяюць. Пасьнедаем, а там...

### ДАМИЦЭЛЯ

Такі-ж пасьнедаем, а там...

### КАЦЯРИНКА

А там мамка новы каптур пашые для таты, а дзядзька  
новую мешалку зробіць для ёткі. (Усе садзяцца за стол і сънедаюць).

### ДАМИЦЭЛЯ (пакручваючы сквараду)

Вось, кумок, з гэтага боку лепшая скварка! Не саромся,  
бяры і еж на здаровейка!

### МАКСІМ (пакручваючы сквараду)

Ня турбуйцеся, кумка! Лепей ты яе бяры. Мне паслья  
ўчараашняга неяк ні сёе, ні тое. Адным словам, праўду свацьці  
скажу: залішне выпіў.

### ДАМИЦЭЛЯ

Праўду, кумок, кажаце! Я сама гэта зауважыла, што трохі  
слаб быў на нагах. Куму пахміліцца-б ня шкодзіла.

### МАКСІМ

Сам анёл-пацяшыцель падсказаў кумцы гэту думку! Усё  
роўна як-бы ты, Даміцэлька, у маёй душы сядзела ў падслу-  
хала, чаго ёй хочацца.

### ДАМИЦЭЛЯ

Ай! Уто-ж я дурная! Гэта-ж і ёсьць чым чарвячка зама-  
рыць! Мой учора з прычыны першага дня Сёмухі прызапасіў

поўквартачку, каторай з палавінку выпіў, а рэшта асталася.  
Прынясі ты, Кацярынка, пляшку і чарку: там—у лыжачніку  
знойдзеш.

КАЦЯРИНКА  
(прыносячы поўквартоўку й чарку. У бок)

Вот і салодкую гарэлку будзем піць!

ДАМІЦЭЛЯ  
(наліваючы і падсоўваючы чарку Максіму)

Выпі, кумок, каб на сэрцайку палягчэла! Я-ж дык і з роду  
ня піла і ня п'ю.

МАКСІМ

А мая Паланея часам любіць пацягнуць. (Выпіваючы). За тваё  
здароўе, кумка, і тваё, Кацярынка! (Маргаючы да ДАМІЦЭЛІ). Можа-ж некалі сваяўство якое зъвядзэм. У мяне—Мацейка, у ця-  
бе—Кацярынка, а там (штурхаючы ДАМІЦЭЛЮ ў бок), як ведаеш,  
кумка, і да царквы недалёка.

ДАМІЦЭЛЯ

Яно-ж так! Што каму суджана, дык і пехатой таго не  
абойдзеш і з канём не аб'едзеш. Што-ж? Мая Кацярынка, як  
сам, кумок, бачыш, нікому ня ўступіць і з розумам і з рукамі.

КАЦЯРИНКА  
(закручываючыся хвартухом)

А я яшчэ замуж не хачу, і Мацейка, я ведаю, жаніца ня  
хоча!

МАКСІМ

А я нешта другое заўважыў па табе і па Мацею там, у  
садзе. Помніш? Ха-ха-ха! Засаромілася!

ДАМІЦЭЛЯ

Трэ' было, кумок, кіем даць хлуду добра аднаму і другому.  
Занадта рана пачалі ўжо нюхачца з сабой. Яшчэ малако мат-  
чына на губох ці абсохла.

МАКСІМ

А, кумка, помніш, як мы гэта калісь... у поле яшчэ га-  
ннялі... Хэ-хэ-хэ!

ДАМИЦЭЛЯ

Ужо, кум, выпіў чарку і пачаў брахаць. Скажу Паланеі.

МАКСІМ

Толькі, кума, перш мешалку ад яе адкрадэз.

КАЦЯРЫНКА

(у бок)

Але дзе-ж гэта прапаў мой першы татка?

ДАМИЦЭЛЯ

Што ты кажаш?

КАЦЯРЫНКА

Я кажу, дзе падзеўся тата наш?

ДАМИЦЭЛЯ

А такі-ж праўда: дзе ён падзеўся? Гэта ўсё кум мне нарабіў! Як загаварылася, дык і на свайго забылася.

МАКСІМ

Ды і я тут пры куме заўлякаўся, а мая Паланейка недзе даўно прачакала.

ДАМИЦЭЛЯ

Зъямо, кумок, ды пойдзем: я—шукаць свайго Трахімкі, а ты—сваёй Паланейкі. Ужо я раздумала—не пайду тапіцца: вада яшчэ такая халодная.

МАКСІМ

І я ўжо раздумаўся—не пайду вешацца: дзяга яшчэ парвецца.

КАЦЯРЫНКА

І я раздумала: пайду замуж за Мацейку, а то, чаго добраға, паслья адрачэцца.

ДАМИЦЭЛЯ

Бач ты яе, чаго захацела! А пацеры ўмееш?

МАКСІМ

Нічога, кумка! Пацеры ня воўк—у лес не зьбягуць. А мой Мацейка—хлопец хоць куды! Яна смак чуе ў ім.

## ДАМИЦЭЛЯ

Ну, кум ізноў пачынае сваё! Выпівай ды йдзем ужо. Дзе  
мая толькі мешалка?

## МАКСІМ (выпіўшы)

Ідзем, кумка. Удваіх усё такі съмялай крыху. (Выходзяць;  
Даміцэля з мешалкай).

## ЗЬЯВА IV

### КАЦЯРЫНКА (адна)

### КАЦЯРЫНКА

Ха-ха-ха! Вось так камэдыя! Мамка тату згубіла, а дзядзька  
цётку згубіў! Ха-ха-ха! Як знойдуць адно аднаго, уто будуть  
мешалкі ў рабоце! Ха-ха-ха! Каб цяпер Мацейка, барані божа,  
прышоў, то-ж бы разам пасъмяліся. (Скача і прыпывае):

Хто у боб, хто ў гарод,  
А хто ў саладуху.  
Там, дзе двух, будзе трох;  
Дасьць дзед бабе духу!

(Круцячыся перад лютэркам)

А на дварэ курта брэша,  
Ка мне міленькі мой чэша.  
Ой, ці чэша, ці ня чэша,  
А мне сэрцайка пацеша!  
А мо' трэба ўжо і мне  
Да Мацейкі часаць?  
А мо' лепей, а мо' лепей  
Пачакаць, пачакаць?

(Папраўляе пасъцель на ложку)

Трэба пакуль што ходź ложак у парадак прывясці, а то  
раскулдычаны, як-бы тут рота салдатаў спала! Ха-ха-ха!

Падушачкі, падушачкі,  
Мае пухавыя!

Малодачкі, малодачкі,  
Мае маладыя!

(Скача)

Каго люблю, каго люблю,  
Таго пацалую,  
Пухавую падушачку  
Таму падарую!  
Як прыехаў, як прыехаў  
Мой міленькі позна,  
Параскідаў, параскідаў  
Падушачкі розна.  
Як прыехаў, як прыехаў  
Мой міленькі з места,  
Паскладаў ён, паскладаў ён  
Падушачкі ў месца.

(Чуваць ігру на скрыпцы. Кацярынка прыслухаўшыся)

На вуліцы скрыпка йграе,  
Мяне-ж маці ня пускае;  
Пусьці, маці, пагуляці,  
Калі хочаш меці зяця!

(Ідзе к дзэвярам)

Нашто тое а, бэ, цэ,  
Нашто тое слова,—  
Калі мілы пацалуе,  
То і я гатова.

## ЗЬЯВА V

КАЦЯРЫНКА—МАЦЕЙКА

КАЦЯРЫНКА  
(адскочыўшы ад дзэвярэй)

Гэта ты, Мацейка?!

МАЦЕЙКА  
(са скрыпкой)

Гэта я, Кацярынка!

### КАЦЯРЫНКА

Ха-ха-ха! Мацейка прышоў да Кацярынкі!

### МАЦЕЙКА

Ха-ха-ха! І Кацярыну Мацейка дома адну застаў! (Абымаючы).

Кацярына рана ўстала,  
У суседа запытала:  
Ці ня відзеў, ці ня бачыў,  
Хто хвартух мой паскудлачый?

### КАЦЯРЫНКА (абымаючы Мацейку)

Мацей, ня дурэй,  
Не дзяры сарочки,—  
Ня ты праў, ня ты ткаў,  
А паповы дочкі.

Ха-ха-ха! А чаго ты прышоў, Мацейка?

### МАЦЕЙКА

Да Кацярынкі ў госьці прышоў і... гарэлачкі прынёс! (Паказываючы поўквартуюку). Во!

### КАЦЯРЫНКА

А за гэта сухой лазыні не дастанеш ад мамкі і таткі?

### МАЦЕЙКА

Гэта толькі тата сягоныня дастане ад мамкі лазыні, бо дома не начаваў.

### КАЦЯРЫНКА

І мой дастане, бо таксама дома не начаваў.

### МАЦЕЙКА

Ха-ха-ха! Вось так аказія! Затое-ж мы вып'ем з табой за іх здароўе.

### КАЦЯРЫНКА

Вып'ем, Мацейка! Але і за здароўе мамак нашых, бо каб не яны, дык як-жа б мы тут з табою выпівалі. Бачыш, і закуска нават гатова! (Падходзяць да стала і выпіваюць).

МАЦЕЙКА

Вып'ем па адной!

КАЦЯРЫНКА

А пасъля і па другой!

МАЦЕЙКА

(абняўшы Кацярынку, прыпывае)

А, дзевачкі, і я ваш!

Пойдзем разам на кірмаш,

А з кірмашу дадому,

Ды ў ярную салому!

КАЦЯРЫНКА

(таксама)

Па саломе качалася,

Нічога мне ня сталася;

Зялёнае сена—

Яно мяне зьела.

МАЦЕЙКА

А цяпер вып'ем па другой!

КАЦЯРЫНКА

А пасъля і па трэцяй!

МАЦЕЙКА

Дзяўчыначка чарнаброва

Паехала ў лес па дрова,

Паехала чорным бычкам,

Завязаўшы пастол лычкам.

КАЦЯРЫНКА

Я на ганачку стаю,

Сылёзы коцяца;

Дзеўкі замуж ідуць

І мне хочаца.

МАЦЕЙКА

А цяпер вып'ем па трэцяй!

КАЦЯРЫНКА

А пасъля і па чацьвертай!

МАЦЕЙКА

Ужо не астанеца па чацьвертай!

КАЦЯРЫНКА

Дык і будзе годзе на расходзе!

МАЦЕЙКА

Чаму Каську ня любіць,  
Калі Каська ладна:  
Хвартух новы, паркалёвы,  
Спаднічка ядвабна!

КАЦЯРЫНКА

Цераз рэчку, цераз стаў  
Любіў мяне Станіслаў;  
І я яго любіла,  
Ды спаднічку згубіла!

МАЦЕЙКА

Ха-ха-ха! Як добра без старых загуляць трохі і па-  
смияцца!

КАЦЯРЫНКА

Але каб толькі з гэтага съмеху ня вышла якога грэху?

МАЦЕЙКА

Як не захочаш, то і ня выйдзэ. Але, ведаеш што?—пой-  
дзем з табой таўкачыкі! Бо як трошкі я лыкну, дык тады бярэ  
мяне ахвота паскакаць.

КАЦЯРЫНКА

І мне таксама хочацца. Сып, Мацейка!

МАЦЕЙКА

Давай, Кацярынка! (МАЦЕЙКА скача таўкачыкі, а КАЦЯРЫНКА  
толькі памагае прыпываць).

Шах-мах, таўкачыкі!

Шах-мах, асіновы!

А работы Максімовы!

Сем год валяліся,  
Пакуль к ступе дабраліся,  
Шах-мах, таўкачыкі!.. і г. д.  
То ў ніт, то пад ніт,  
То ў бердачка,—  
Прыбівай, прыбівай,  
Маё сэрдачка!  
Не сядзі ля мяне  
Ды ня братайся;  
За ручанькі ня трымай  
Ды ня радуйся!

КАЦЯРЫНКА  
(разахвочная)

А цяпер—цыганку, Мацейка!

МАЦЕЙКА

Сып цыганку, Кацярынка!

КАЦЯРЫНКА

Лаві! (Надаивае шапку МАЦЕЕВУ і скача „циганку“, МАЦЕЙ даганяе).

Я—цыганка маладая,  
Я—цыганка не старая,  
Знаю варажыць!  
Э-эх! Знаю варажыць!

О, падай, Мацейка, ручку  
Ды насып мне грошай кучку,—  
Усю праўду скажу!  
Э-эх! Усю праўду скажу!

МАЦЕЙКА  
(злавіўши: Кацярынку і цалуючи)

Ха-ха-ха! А што, такі злавіў! Ужо з маіх рук ня выкруцішся!

КАЦЯРЫНКА  
(цалуючи)

Паглядзім! Гэта яшчэ, як я захачу! (Уваходзяць ТРАХІМ і ПАЛАНЕЯ з мешалкай).

## ЗЬЯВА VI

ТЫЯЖ—ТРАХІМ—ПАЛАНЕЯ

ТРАХІМ

(убачыўши, як МАЦЕЙКА з КАЦЯРЫНКАЙ цалуюцца, да МАЦЕЙКІ)

А ты гэта, шэльма, што вырабляеш з маёй Кацярынкай?

МАЦЕЙКА

(адскочыўши)

Я... я... нічога! Гэта мы... гэта мы з Кацярынкаю цыганку скачам.

КАЦЯРЫНКА

Так, так, татачка! Цыганку з Мацейкай скакалі. Вось яшчэ і шапка ў мяне на галаве.

ТРАХІМ

Каб толькі гэтак часам вы цыганяйт без пары не наскакалі? Глядзеце ў мяне!

КАЦЯРЫНКА

Татачка, я добра гляджу!

МАЦЕЙКА

І я ў шапку ня сплю!

ПАЛАНЕЯ

(да Мацейкі)

Ты таты ня бачыў?

МАЦЕЙКА

Я спаткаў—як татка з цёткай Даміцэляй пад нашу хату пайшлі!

ТРАХІМ

А мы з кумой пайшлі пад манапольку і такім манерам, значыцца, разьмінуліся. (Падыходзячы да стала). А гэта што за пляшкі?

КАЦЯРЫНКА

Гэта.. гэта мамка з дзядзькам Максімам частавалася; ён у нас сягоння начаваў.

ПАЛАНЕЯ

(у бок)

Ну, дзякуй богу, не я адна набралася граху!

ТРАХІМ

(у бок)

Эгэ! значыцца і мая Даміцэля не без таго, што і я? (Да ПАЛАНЕІ). Хадзі, кумка, пагасьці трохі ў мяне! Ужо твой недзе падзеўся, калі тут быў сягоныня.

ПАЛАНЕЯ

А чорт яго бяры, калі ён пусьціўся ў бадзяцкую скурү і дома не начуе!

ТРАХІМ

Ціха, ціха, кума! Лепей не ўспамінай! Вось садзіся, ды вып'ем па чарапчы. (Дастае поўкварту ѹ частуюцца з ПАЛАНЕЙ. МАЦЕЙКА з КАЦЯРЫНКАЙ у старане між сабою жартуюць).

ПАЛАНЕЯ

І собіла-ж куму ў нашу хату забрацца?

ТРАХІМ

Так, так! Але і куме надало ўпусьціць мяне?

ПАЛАНЕЯ

Як гэта вышла—розуму я ня прыстаўлю?

ТРАХІМ

І я, хоць ня з дурнога заводу, але нічога ня ўкемлю.

МАЦЕЙКА

Адным словам, без поўкварты не разъбярэш. Ха-ха-ха!

ПАЛАНЕЯ

(да Мацейкі)

А да цябе, поўквarta, калі ня п'юць, то і не кажы „здароў будзь“.

ТРАХІМ

Затое-ж, кумка, будзь здарова!

ПАЛАНЕЯ

На здароўе, кумок, на здароўе! (Выпіваюць).

ТРАХІМ

А цяпер можа паскачам, кумка? Мацейка пайграе нам.

ПАЛАНЕЯ

Ды ужо-ж, кумок!.. Ці за адну вагу віседъ ці за дэвве—  
адна ласка. (Да МАЦЕЙКІ). Іграй, Мацейка!

МАЦЕЙКА

Мамка, як ня стыдна? Гэта-ж ужо мне з Кацярынкай  
лепей уходзее, як табе з дэядзькам...

ТРАХІМ

Не тваё дзела, блазньюк! Іграй, калі кажуць! Бач ты яго,  
як разласаваўся да Кацярынкі!

МАЦЕЙКА

Ну, ужо буду! А што йграць?

ПАЛАНЕЯ

Рэж лялоніху!

МАЦЕЙКА

(у бок)

Папілі салодкую гарэлку, а цяпер і вясельле ім іграй.  
(Іграе лялоніху, а ТРАХІМ з ПАЛАНЕЯЙ скачуць).

Ой, Лялоніха, Лялоніха мая!  
Несалоная капуста твая!  
Ліха мачыха на пасынка была,  
Несалоную капусту дала;  
А пасынка дык і чорт не бярэ,  
Несалоную капусту жарэ!

ЗЬЯВА VII

ТЫЯЖ—МАКСІМ—ДАМИЦЭЛЯ

ДАМИЦЭЛЯ

(кідаючыся з мешалкай да танцующих)

А гэта што такія за гоцы ў маёй хаце?

ТРАХІМ і ПАЛАНЕЯ

(пакідаючы гульню)

Мы... мы... так сабе... паскакаць хацелі!..

ДАМІЦЭЛЯ  
(да Трахіма)

Ты дзе гэта ўсю ноч прападаў?

ТРАХІМ

А ты, як мяне няма дома, дык з гэтым валочышся!!

ДАМІЦЭЛЯ  
(трасучы мешалкай)

Я цябе пытаюся, бястыйдні! Чаму дома не начаваў?

МАЦЕЙКА

Цётка, так ня крычэце на дзядзьку: ужо мамка на яго накрычала і мешалкай настрашила. Дзядзька ў нас начаваў.

ПАЛАНЕЯ  
(схапіўшы мешалку сваю, да Максіма)

Ну, кавалерчык! Гавары мне, дзе ты сягоньня на начлеze быў? Га?

КАЦЯРЫНКА

Цётка, так ня пужай дзядзьку, ужо яму мамчына мешалка далася ўзнакі. Ён у нас начаваў.

ПАЛАНЕЯ  
(да Даміцэлі)

Дык гэта ты мне, імасць, зводзіш майго старога? Як табе стыду няма! Усё ведаю: лешний частавала, бессаромніца і гарэлкай. Бач, якая гасцінная!

МАЦЕЙКА

Мамка! І ты-ж дзядзьку частавала таксама—лешний і поўквартай.

ДАМІЦЭЛЯ  
(да Паланеі)

Ага! Дык вось якая, ясна пані, з сорамам! Чужых мужыкоў адбівае, ды яшчэ на вока выкідае, калі чалавек праз памылку зайшоў і заначаваў.

ТРАХІМ

Але-ж, міленьская, але,—праз памылку ў кумаву хату папаў. Прабудзіўся гэта я раніцай, а кума, каб ёй здароўе, будзе мяне мешалкай. І скажы, што я вінават?

## МАКСІМ

Знаю тваю натуру, зладзюга! Праз памылку! Праз памылку! Напаіў мяне, а сам пайшоў у маю хату начаваць.

## ТРАХІМ

А як ты прынёс другую поўкварту, каб мяне спаіць? Га!? Можа скажаш—няпраўда? А тады—дзе-ж цябе нячысьцік занёс, як я добра выпіў?

## ПАЛАНЕЯ (да Даміцэлі)

Я думала, што маю куму і суседку дарэчную. Прывяціць, бывала: пазыч рэшата, пазыч чапялы! Усё давала, а яна вунь якія падступкі мне робіць. Мужа роднага адбівае!

## ДАМІЦЭЛЯ

Але-ж, але! Добранькая, нечага сказаць! То ёй Даміцэлька пажынай, то памажы гной растрэсці—і Даміцэлька, як магла, памагала. А яна адплацілася: каб каго—гаспадара апошняга звабіла! Варопаўка! Чаму яшчэ зямля цябе носіць?

## ПАЛАНЕЯ

П'яўка чорная! Чаму яшчэ на цябе сонца съвеціць?

## ДАМІЦЭЛЯ

Маўчы, бо бельмачы павыдзіраю!

## ПАЛАНЕЯ

Калі табе ня зойме, кудлы ўсе выкудлычу!

## ДАМІЦЭЛЯ

На табе! на табе! (Тыцкае хвігі).

## ПАЛАНЕЯ (таксама)

На! На! А што?—смачна?

## ДАМІЦЭЛЯ

(учапіўшыся за Паланеіны валасы)

Ня будзеш ты болей гэтых каўтуноў насіць!

ПАЛАНЕЯ  
(таксама)

Вылышу шэльму, як ліпку!

ТРАХІМ  
(учапіўшыся за Паланею)

Пакінь, кумка, пакінь! Ці табе справіцца з гэтай язычніцай? Яна-ж мяне ўжо да паўсъмерці загрызла.

МАКСІМ  
(адцягваючы Даміцэлю)

Ня турбуйцеся, кумка! Я сам ня дам ёй рады, а ня то што, каб ты... Балазе, што хоць мешалку кінула. (Разбароньваючы).

ПАЛАНЕЯ  
(трасучы на Даміцэлю кулаком)

Я табе яшчэ ўпомнюся. Хіба я жыва ня буду!

ДАМІЦЭЛЯ  
(таксама)

Пазнаеш ты ў мяне, дзе ракі зімуюцы!

ТРАХІМ  
(да Максіма)

А ты і тут ня вытрываў, каб за маю не ўчапіцца?

МАКСІМ

А ты чаго першы, скапіўшы ўпол, маю цягнуў? Га?!

ТРАХІМ  
(трасучы кулаком)

Паткніся ты толькі другі раз—дам паранкі!

МАКСІМ  
(таксама)

Папробуй, кацэрнік, палезь—спушчу юху!

ТРАХІМ  
(прыступаючы)

А ну, хоць крані?!

МАКСІМ  
(таксама)

Паткніся?!

ТРАХІМ

(шчапіўшыся за грудзі з Максімам)

Крані хоць пальцам, дык з зямлёю зъмяшаю!

МАКСІМ

Хоць толькі замахніся, дык на блін зъляплю!

ПАЛАНЕЯ

(схапіўшы мешалку і замахваючыся на Трахіма)

Гэта ты, кум, усяму прычынай!

ДАМИЦЭЛЯ

(таксама замахваючыся на Максіма)

Гэта ты, кум, нарабіў гэтакай калатухі!

МАЦЕЙКА

(адцягваючы Дамицэлю)

Цётка! Ня бі майго тату!

КАЦЯРЫНКА

(адцягваючы Палаңею)

Цётка! Не чапай таты!

ПАЛАНЕЯ і ДАМИЦЭЛЯ

(у вадаін голас)

Гвалт! Ратуйце! Забіваюць!

**ЗЪЯВА VIII**

ТЫЯ-Ж—ВУРАДНІК—СОЦКІ. ПАСЬЛЯ СЯЛЯНЕ—СЯЛЯНКІ

СОЦКІ.

Гэта што за разбой сярод белага дня, ды яшчэ ў сьвята.

УСЕ

(кінуўшы калатню, бабы толькі тримаюць мешалкі, як посах)

Мы нічога! Мы так сабе!..

ВУРАДНІК

А гвалт гэты хто спраўляў? А мешалкі гэтыя нашто ў руках?

ПАЛАНЕЯ

Гэта я свайго бараніла.

ДАМИЦЭЛЯ

А я свайго не папускала ў крыўду!

МАЦЕЙКА

Ваша бродзіе! Мой тата і яе (паказвае на КАЦЯРЫНКУ) тата  
мелі гонар біцца за нашых мамак.

МАКСІМ

(паказваючы на Трахіма)

Гэты гад сягоньня ў маёй хаце начаваў.

ТРАХІМ

(паказваючы на Максіма)

Гэта сухая пятніца ўсю ноч сваёй асобай маю хату  
паганіў.

ПАЛАНЕЯ

(паказваючы на Даміцэлю)

Гэта мокрая серада майму мазгі закруціла, і ён, ня тут  
гаворачы, у яе хаце начаваў.

ДАМИЦЭЛЯ

(паказваючы на Паланею)

Гэта ветраніца майму вочы пылам засыпала, і той, ня тут  
успамінаючы, у яе хату папаў.

ВУРАДНІК

Нічога не панімаю!

УСЕ

І мы нічога не разумеем!

МАЦЕЙКА

Рассудзеце, ваша бродзіе, усіх, і ўсё тут будзэ.

УСЕ

Рассудзеце! Рассудзеце! Не разумеем!

СОЦКІ

Я, ваша бродзіе, панімаю!

У С Е

Ну?

В У Р А Д Н І К

Дык як дзела абстаіць?

С О Ц К І

А так, ваша бродзіе: учора пад вечар Трахім і Максім выпівалі...

МАКСІМ

(паказваючы ва Трахіма)

Ён болей, ваша бродзіе.

Т Р А Х І М

(паказваючы на Максіма)

Каб ён толькі дыхаў! Я з чараку можа выпіу, а ён усё вытрубіў.

П А Л А Н Е Я

Каб не Трахім, то мой і ніколі-б ня піў.

Д А М І Ц Э Л Я

Мой-жа бы ніколі і не панюхаў, каб ня гэты звядзісьвет,  
Максім яе!

М А Ц Е Й К А

Мой татка і яе (паказвае на КАЦЯРЫНКУ) татка п'юць глад-  
ка—лепей яшчэ, як мы з вамі, ваша бродзіе!

В У Р А Д Н І К

Маўчице ўжо вы! Хай адзін гавора!

С О Ц К І

Дык, значыцца, яны выпівалі і выпівалі. Паслья я йду вуліцай, дык яны й мяне паклікалі.

В У Р А Д Н І К

І цябе?

С О Ц К І

Але, ваша бродзіе. Я—чалавек падатлівай натуры, ды, у суседстве жывучы, мусіш з усім гадзіцца. Ну, значыцца, мы...

яны выпівалі і выпівалі—а ўжо і нач падышла. Тады сталі, значыцца, яны хваліцца, у каго жонка горшая. Максім кажа, што ў яго горшая...

МАКСІМ

Праўда, ваша бродзіе!

СОЦКІ

А Трахім кажа, што яго горшая!

ТРАХІМ

Так, так! Такі-ж горшая!

СОЦКІ

Тады, значыцца, мы... яны выпівалі і выпівалі...

ВУРАДНІК

Годзе табе ўжо гэтага—выпівалі!

СОЦКІ

Слухаю, ваша бродзіе! Значыцца, яны вып... тады яны ў такую спрэчку залезьлі, што аж я мусіў мірыць іх, і вып... і... і пасъля таго Максім кажа Трахіму, а Трахім—Максіму: памяняймася жонкамі, калі мая—кажа адзін—для цябе лепшая, а калі мая—кажа другі—для цябе лепшая! Гэта, значыцца, вазьмі яны, такім парадкам, і памяняй жонкі, як, ня пры вас кажучы, ваша бродзіе, цыганы кабыл. Значыцца, памяняўши, тады ізноў вып... Ня вытрымаю, ваша бродзіе. Максім купіў яшчэ прыдатку поўкварты за сваю, а Трахім поўкварты за сваю, тады вып... тады кажа Максім Трахіму: я пайду, значыцца, к тваёй у прымы. Трахім кажа Максіму: я пайду, значыцца, к тваёй у прымы. І, значыцца, яшчэ вып... пацалаваліся і пайшлі, барануючы нагамі. А Максім прыпіваў забароненую песньню: „Ой, ты, мая гарэліца, ой ты, весялушка!“ І Трахім пацягваў таксама забароненую прыпейкі: „Курыць, веець мяцеліца!“ А далей нічога я ня ведаю. Толькі—гэты гвалт... ды мы яго разам з вамі, ваша бродзіе, пачулі, ідуучы вуліцай, і сюды зайшлі.

ВУРАДНІК

Ну, што вы скажаце на гэта?

УСЕ

Нічога, ваша бродзі!

МАЦЕЙКА

Ваша бродзі! Ды тут усё ясна: мой тата прыстаў у прымы (паказваючы на КАЦЯРЫНКУ) да яе мамкі, а яе тата да маёй мамкі...

СОЦКІ

(паказваючы на Кацярынку).

А ты можа, верхалоз, хацеў-бы да яе ў прымы?

ВУРАДНІК

Ну, што, прымакі? Можа так і астаніцёся ў прымах?

МАКСІМ

Хай мяне бог крье! Усё роўна, як відаць, няма жонак на съвеце бяз мешалак.

ТРАХІМ

Не хачу, ваша бродзі! Мая цнотка добрая, а яго то мусіць і маю перагнала.

ПАЛАНЕЯ

Чымся з яе п'яніцай век гараваць, дык лепш хай свой чалавек трэзвы астaeцца.

ДАМИЦЭЛЯ

Які ён ёсьць стары, а ўсё такі ня тое, што новы.

МАКСІМ

Каб не Трахім, то нічога-б гэтага і ня было.

ТРАХІМ

Каб ня гэты Максім, то ўсё добра-б скончылася.

ПАЛАНЕЯ

Каб гэта шэльма, Даміцэля, хвастом ня круціла, дык мой ніколі-б мяне не мяняў.

## ДАМІЦЭЛЯ

Каб яна, гэта ахміstryня, бельмачамі за майм не сачыла,  
ён-жа б ніколі да яе ў прымы не пайшоў.

## МАЦЕЙКА

Каб, ваша бродзіе, мой татка і яе (паказвае на КАЦЯРЫНКУ)  
татка гарэлкі ня пілі, дык і мамак ня пускалі-б у гандаль.

## ВУРАДНІК

Ну, дык, павашаму, хто тут вінаваг?

## УСЕ

Усе, ваша бродзіе!

## МАЦЕЙКА

І манаполька!

## ВУРАДНІК

Як я ўважаю, то гэтыя вашыя прымы падходзяць пад  
стацыю, што судзіць за незаконную зьдзелку. Памірэцся ле-  
пей, каб не дайшло дзела да суду!

## КОЛЬКІ ГАЛАСОЎ

Яно-ж можна!

## ВУРАДНІК

А каб мір мацнейшы быў, дык пацалуйцеся!

## УСЕ

І гэта можна, ваша бродзіе! (Бабы цалуюцца між сабой, пасля—  
мужы з жонкамі).

## МАЦЕЙКА

Пазвольце, ваша бродзіе, і мне памірыцца з ёй! (Паказвае  
на КАЦЯРЫНКУ).

## ВУРАДНІК

Што? і ты ў прымы да яе прыстраваў?

## МАЦЕЙКА

Ды не яшчэ! Але мы хочам наперад з ёй памірыща!

## ВУРАДНІК

Гэтага вы пытайцесь ў бацькоў сваіх: я ў такіх справах  
ня судзьдзя.

## МАЦЕЙКА

(з'вяртаючыся да Трахіма)

Дзядзечка! Можна мне з ёй так, як вы з цёткай, па-  
мірыща?

## ТРАХІМ

Бач ты яго! чаго яму зажадалася? А нігуляў-жа сягоньня  
без майго пазвалення з ёй у „цыганку“? Дык вось пытайся  
затое свайго бацькі!

## КАЦЯРЫНКА

(да Максіма, паказваючы на сябе і на Мацейку)

Пазвольце, дзядзечка, мне да яго, а яму да мяне ў пры-  
мы пайсьці...

## МАКСІМ

(да вурадніка)

А гэткія прымы, ваша бродзіе, ня будуць незаконнай  
зъдзелкай?

## ВУРАДНІК

Здаецца, што не?

## МАКСІМ і ТРАХІМ

(да Мацейкі і Кацярынкі)

Ну, дык мірэццеся! што з вамі зробіш?

(МАЦЕЙКА і КАЦЯРЫНКА цалующца)

## ТРАХІМ

А цяпер давайце гуляць іх прымацкія заручыны, а нашы—  
прымацкія разлучыны!

## УСЕ

Давайце! Давайце!

МАКСІМ  
(да Мацейкі)

Рэж, сынок!

ГОЛАС  
(з прысутных)

Я буду іграць, а ён няхай скача свае заручыны.

Пачынаеца гульня, у якой найбольш выдзяляецца МАЦЕЙКА з КАЦЯРЫНКАЙ. Танцуюць Лявоніху, Мяцелішу, Мікіту і іншыя танцы. Хор пяе „Ой, ты, мая гарэліца!”, „Дуду-весялуху” і іншыя. У часе самага разгару гульні апускаецца

ЗАСЛОНА.

31-XII—1913 г.

## ТВОРЫ ЯНКІ КУПАЛЫ

ЗБОР ТВОРАЎ, том I-шы („Жалейка“, „Гусъляр“).  
280 стар. Менск, 1925 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том II-гі („Шляхам жыцьця“). 354 стар.  
Менск 1926 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том III-ді („Раскіданае гняздо“, „Тутэй-  
шыя“, „Паўлінка“, „Прымакі“). 298 стар. Менск, 1927 г.

ЗБОР ТВОРАЎ, том IV-ты („Сон на кургане“, „Адвечная  
песенья“, „На папасе“, „Песенья аб паходзе Ігара“, „Галька“  
(перакл.) Менск, 1927 г.

СПАДЧЫНА, збор вершаў, стар. 224. Менск, 1922 г.

БЕЗНАЗОЎНАЕ, збор вершаў, 104 стар. Менск, 1925 г.

АПАВЯДАНЬНІ ВЕРШАМ, кніжка I-ая, 48 стар. Менск,  
1926 г.

АПАВЯДАНЬНІ ВЕРШАМ, кніжка 2-ая, 48 стар. Менск,  
1926 г.

МАГІЛА ЛЬВА, поэма, 44 стар. Менск, 1927 г.

ЭРОС І ПСЫХА, сцэнічнае аповесьць у 7-мі разьдзелах  
Ю. Жалаўскага. Пераклад з польскае мовы. (Прыгатавана  
да друку).

### У перакладзе на расейскую мову:

Янка Купала, белорусский поэт. ИЗБРАННЫЕ СТИХО-  
ТВОРЕНИЯ В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ПОЭТОВ, 112 стр.  
Москва, 1919 г.

---



1964

Бел. здрав  
1964 г.

+

5

ДАНА 2Р 30 К.



80000002599437

